

СЛОЎНІКІ • ДАВЕДНІКІ

В.М. СІЎКОВІЧ

СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ МОВА

ДАВЕДНІК

- ЛЕКСІКАЛОГІЯ • ФРАЗЕАЛОГІЯ
- ЛЕКСІКАГРАФІЯ
- АСНОВЫ СТЫЛІСТЫКІ
- ФАНЕТЫКА • ГРАФІКА
- АРФАЭПІЯ • АРФАГРАФІЯ
- МАРФАЛОГІЯ • ПРАВАПІС
- СІНТАКСІС • ПУНКТУАЦЫЯ



УНИВЕРСАЛПРЕСС

4Р(Бел.) (075.8) (0.3)

С 41


а

Серыя «Слоўнікі, даведнікі»

В.М. Сіўковіч

СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ МОВА

ДАВЕДНІК



Мінск
УП «УніверсалПрэс»

2005 Бібліотека ІНП

Інв. № 14017

УДК 811.161.3(035.5)
ББК 81.2Бел я2
С 41

Серыя заснавана ў 2005 годзе

Рэцэнзенты: старшы выкладчык кафедры методыкі выкладання інтэграваных школьніх курсаў факультета дауніверсітэцкай падрыхтоўкі БДПУ А. У. Саламеўч, выкладчык ліцэя БДУ Н. Я. Вайніловіч.

Сіўковіч, В.М.

С 41 Сучасная беларуская мова: даведнік / В.М. Сіўковіч. –
Мн.: УніверсалПрэс, 2005. – 304 с. – (Серыя «Слоўнікі,
даведнікі»).

ISBN 985-6699-33-9

У даведніку прадстаўлены сістэматизаваны тэарэтычны матэрыял з асноўных раздзелаў сучаснай беларускай мовы.

Кніга будзе карыснай для старшакласнікаў і абитурыентаў, для студэнтаў-практыкантаў і настаўнікаў, а таксама для ўсіх, хто цікавіца беларускай мовай.

УДК 811.161.3(035.5)
ББК 81.2Бел я2

ISBN 985-6699-33-9

© Сіўковіч В.М., 2005
© Афармленне УП «УніверсалПрэс», 2005

АД АЎТАРА

Шаноўныя чытачы!

Вам прапануецца кніга-даведнік, у якой прадстаўлены матэрыял па асноўных раздзелах мовазнаўства з нормамі, замацаванымі ў сучаснай беларускай літаратурнай мове.

Правапіс пададзены і ў асобным раздзеле, і ў раздзелах «Слова-утварэнне» і «Марфалогія», асновы стылістыкі тлумачацца ў адпаведным раздзеле і часткова – у раздзелах «Марфалогія», «Сінтаксіс і пунктуацыя».

У даведніку вы знайдзеце ўсе віды моўнага разбору: фанетычны, графічны, арфаграфічны, лексічны, марфемны, словаўтваральны, марфалагічны (усіх часцін мовы), сінтаксічны і пунктуацыйны.

Матэрыял кнігі можа быць выкарыстаны абитурыентамі пры падрыхтоўцы да вуснага экзамену і пісьмовых тэстаў, а таксама настаўнікамі і вучнямі школ, ліцэяў і гімназій для сістэматызацыі ведаў па беларускай мове.

Шмат карыснага знайдуць у выданні студэнты-практыканты і выкладчыкі, якія толькі пачынаюць сваю педагогічную дзейнасць.

* * *

Як рыхтавацца да вуснага экзамену?

1. Азнаёмцеся з праграмай па беларускай мове той вышэйшай навучальнай установы, у якую Вы збіраецесь паступаць (тыповую праграму можна знайсці ў даведніках, якія выдаюцца штогод).

2. Суаднясіце тэмы праграмы з раздзеламі і параграфамі даведніка «Сучасная беларуская мова» (глядзіце адначасова праграму і змест кнігі).

3. Прачытайце ў змесце кнігі назну першага раздзела і назывы параграфаў у гэтым раздзеле.

4. Праца з матэрыялам параграфа:

I этап – прачытайшы назну параграфа, пасправуйце напісань план-выказвання па тэме параграфа.

II этап – прачытайце матэрыял, выдзелены шрыфтам, і ўзгадайце значэнні тэрмінаў.

III этап – прачытайце змест параграфа і суаднясіце з ім свой план.

5. Перакажыце змест параграфа.

* * *

Аўтар выказвае шчырую падзяку рэцэнзентам выдання і будзе ўдзячны ўсім за слушныя парады па ўдасканаленні даведніка.

УВОДЗІНЫ

Лінгвістычныя дысцыпліны

Асноўнымі раздзеламі науки аб мове з'яўляюцца наступныя: фанетыка, графіка, арфаэпія, арфаграфія, лексікалогія, лексікаграфія, фразеалогія, словаўтварэнне, марфалогія, сінтаксіс, пунктуацыя, стылістыка.

Раздзелы адрозніваюцца сваім зместам і прадметам вывучэння.

Фанетыка вывучае гукавы склад мовы і заканамернасці яго функцыянування; **графіка** вывучае сістэму літарных знакаў, прынятых для абазначэння гукаў мовы на пісьме; **арфаэпія** вызначае правілы вымаўлення, **арфаграфія** – правілы напісання слоў.

Лексікалогія вывучае слова (яго значэнне, паходжанне, ужыванне), **лексікаграфія** займаецца гісторыяй і практыкай складання слоўнікаў, **фразеалогія** вывучае ўстойлівия спалучэнні слоў.

Словаўтварэнне займаецца марфемным складам слоў, спосабамі і сродкамі іх утворэння.

Марфалогія – наука аб часцінах мовы і словазмененні.

Сінтаксіс вывучае спосабы аб'яднання слоў у структуры звязанай мовы, а **пунктуацыя** распрацоўвае правілы ўжывання знакаў прыпынку.

Стылістыка – наука аб спосабах выкарыстання моўных сродкаў.

ЛЕКСІКАЛОГІЯ. ФРАЗЕАЛОГІЯ. ЛЕКСІКАГРАФІЯ

§ 1. Прадмет лексікалогіі

Лексіка – гэта 1) сукупнасць слоў якой-небудзь мовы або дыялекту; 2) сукупнасць слоў, якія ўжываюцца ў пэўнай сферы дзейнасці (напр., тэрміналагічная і прафесійная лексіка); 3) слоўнікавы склад твораў якога-небудзь аўтара.

Лексікалогія (ад грэч. *lexikos* – 'які адносіца да слова, слоўнікавы', *logos* – 'вучэнне') вывучае лексічную сістэму, слоўнікавы склад мовы і асобнае слова як галоўную адзінку гэтага складу. У задачу лексікалогіі ўваходзіць вывучэнне і сістэматызацыя слоўнікавага складу, шляху развіцця слоў і іх асобных значэнняў, вывучэнне паходжання слоў і сферы іх ужывання.

Лексікалогія цесна звязана з семантыкай і этымалогіяй.

Семантыка (ад грэч. *semasia* – 'значэнне, сэнс') вывучае пытанні, звязаныя са значэннем слова (шматзначнасць, аманімію, сінанімію і інш.), а таксама змены значэнняў слоў.

Этымалогія (ад грэч. *etymon* – 'сапраўднае, першапачатковое значэнне слова' і *logos*) раскрывае паходжанне слоў.

Лексікалогія звязана і з іншымі раздзеламі лінгвістыкі, якія вывучаюць слова: стылістыкай, лексікаграфіяй, фразеалогіяй, дыялекталогіяй.

Стылістыка (ад грэч. *stylos* – 'прылада для пісьма ў стараежытных грэкаў') вывучае спосабы выкарыстання моўных сродкаў у залежнасці ад мэты і характару выказвання.

Лексікаграфія (ад грэч. *lexikos* 'які адносіца да слова, слоўнікавы' і *grapho* 'пішу') вывучае тэорыю і практыку складання слоўнікаў.

Фразеалогія (ад грэч. *rhrasis* – 'выраз' і *logos*) вывучае і апісвае ўстойлівия словазлучэнні, іх паходжанне, значэнне і класіфікацыю.

Дыялекталогія (ад грэч. *dialektos* – 'гаворка' і *logos*) даследуе тэрыторыяльныя гаворкі.

§ 2. Слова як адзінка мовы

Слова – гэта найменшая самастойная адзінка мовы, што складаецца з аднаго гука або граматычна аформленага гукавога компонента.

лексу, за якім у працэсе грамадскага развіцця замацавалася пэўнае значэнне і які можа ўзнаўляцца ў мове.

Узнаўляльнасць абазначае той факт, што ў працэсе моўных зносін мы выкарыстоўваем слова як гатовыя моўныя адзінкі, а не ствараем слова кожны раз, калі хочам нешта сказаць.

Безумоўна, не кожны гук можа стаць словам. Але ў моўнай плыні такая з'ява назіраецца даволі часта, бо некаторыя службовыя слова складаюцца з аднаго гука.

Прааналізуем сказ:

Пайсці ў грыбы ці ў тую ж рыбу, або паехаць у сяліbu ці ў млын малоць на хлеб збажынку – усё гэта вабіла хлапчынку. (К-с) Тут некалькі разоў сустракаецца слова з аднаго гука – прыназоўнік *у* (ў). Усе астатнія слова складаюцца з некалькіх гукаў.

Любое адвольнае спалучэнне гукаў нельга называць словам. Напрыклад, спалучэнні *прапал*, *спародзік*, *кіргуд* зношне нагадваюць слова (да іх нават можна дадаць марфемы з граматычнымі значэннямі), але яны не судносяцца ні з адной з'явай рэчаіснасці, ні з адным паняццем, г.зн. не нясуць ніякага значэння.

Як лексічная адзінка слова вылучаецца па пэўных рысах. Такімі рысамі з'яўляюцца фанетычная і граматычная аформленасць, значэнне, выдзяляльнасць і аднаўляльнасць ў мове. Гэта значыць, што слова павінна мець змест, яго гукавая адзінка павінна судносіцца з пэўным прадметам ці з'явай рэчаіснасці.

Неабходна разумець сутнасць адрознення паміж словам і паняццем. **Паняцце** – гэта адна з формаў мыслення, што абагульнена адлюстроўвае ў свядомасці людзей аб'ектыўную рэчаіснасць. **Слова** – гэта фанетычна і граматычна аформленая адзінка мовы, якая мае пэўнае значэнне і выступае сродкам моўных зносін.

Паняцці замацоўваюцца і афармляюцца з дапамогай слоў.

Мы можам выказаць свае думкі так, што іх зразумеюць іншыя, а таксама можам зразумець, што нам гавораць, бо слова абазначаюць пэўныя прадметы і з'явы (*птушка, квадрат, снег, навальніца*), прыметы прадметаў (*чысты, сіні, малы*), дзеянні (*спаць, есці, слухаць*), колькасць (*адзін, сто, мільён*), прыметы дзеянняў (*добра, пасяброўску, раптам*); некаторыя слова толькі ўказываюць на прадметы, прыметы, колькасць, не называючы канкрэтна (*яна, тая, чыясці, колькі*). Гэта самастойныя часціны мовы. Службовыя часціны мовы дапамагаюць зразумець адносіны паміж прадметамі і дзеяннямі, пачуцці, пабуджэнні, перадаць шумы, выдзеліць або ўдакладніць пэўную інфармацыю.

Кожнае слова мае лексічнае і граматычнае значэнні.

Лексічнае значэнне – гэта ўнутраны змест слова, суаднесенасць яго гукавой адзінкі з пэўным прадметам ці з'явай рэчаіснасці, з дзеяннямі, прыметамі і інш. З'яўляецца для слова індывідуальным.

Граматычнае значэнне – гэта значэнне, уласціве слову як часціне мовы. Яно можа выражацца рознымі формамі (склону, ліку, асобы і інш.), якія ўтвараюцца пры дапамозе канчаткаў, суфіксаў, прыставак і інш. (Гл. § 50.)

Словы *плот, сад, клас, стол* маюць розныя лексічныя значэнні, але нульявы канчатак надае ім адно граматычнае значэнне: мужчынскага роду, адзіночнага ліку, назоўнага ці вінавальнага склону.

Слова *ўспрымаеца* намі ў адзінстве яго лексічнага і граматычнага значэнняў. Прааналізуем слова *везла*. Яго лексічнае значэнне – 'перамяшчаць нешта пры дапамозе сродкаў руху' – заключана ў аснове; суфікс *-л-* указвае на тое, што дзеянне адбывалася ў мінулым, а канчатак *-а* – на тое, што дзеянне выконвала асока ці прадмет жаночага роду.

Матываваныя назвы тыя, якія можна патлумачыць (= матываваць) пры дапамозе іншых слоў: *настольнік, паравоз, дыміць*. Гэта вытворныя слова.

Нематываваныя назвы – адвольныя; успрымаюцца як незалежныя, бо з'яўляюцца невытворнымі словамі: *лоб, сіні, ісці*.

§ 3. Адназначныя і шматзначныя слова

Адназначнымі называюцца слова, якія маюць толькі адно лексічнае значэнне. Напрыклад, слова *ложак* ('мэблі для спальні'), *недасягальны* ('той, якога нельга дасягнуць'), *небяспека* ('стан, становішча, якое пагражае каму-небудзь'). Адназначнымі ў сучаснай беларускай мове з'яўляюцца тэрміны ў межах канкрэтнай науکі (*двукоссе, квадрат, дзеяслой*), назвы жывых істот (*сом, прусак, кот*), раслін (*пашаніца, лопух, святаяннік*), асобы або абстрактныя паняцці (*жаль, пашана, літасць*).

Мнагазначныя (шматзначныя) слова маюць некалькі лексічных значэнняў: *кірунак* – 1) узяты напрамак куды-небудзь; 2) шлях развіцця, накіраванасць якога-небудзь дзеяння; 3) грамадская, наука, літаратурная і пад. плыні, групоўка, школа.

Як бачым, мнагазначныя слова судносяцца з некалькімі паняццямі, таму іх канкрэтнае значэнне можна зразумець толькі ў кантэксце. Слова *ісці*, напрыклад, мае 27 значэнняў. Вось некато-

рыя выпадкі яго ўжывання: 1) *ісці* ў госці ('перамяшчаща, ступаючы нагамі'); 2) цягнік *ідзе* хутка ('рухаща'); 3) *ісці* супраць волі бацькоў ('дзейніца чынам''); 4) *ісці* за лідэрам ('трымацца каго-небудзь').

Прамое значэнне слова – такое значэнне, з якім слова ўзнікла (г.зн. зыходнае, першапачатковое).

Пераноснае значэнне – другаснае (узнікае з часам на базе прамога значэння слова пры яго пераносе на іншы прадмет).

У слова *арэна* прамое значэнне – 'вялікая круглая пляцоўка пасярэдзіне цырка, на якой выступаюць артысты', а пераноснае – 'галіна, ніва дзейнасці' (напр., *міжнародная арэна*).

! У тлумачальных слоўніках усе значэнні слова падаюцца ў радку з нумарацыяй арабскімі лічбамі. Пры пераносных значэннях стаіць памета *перан.*

У працэсе ўжывання слоў могуць узнякаць розныя віды пераносу называў:

- метафара – перанос назвы з аднаго прадмета на іншыя на аснове падабенства знежніх адзнак (формы, колеру, функцыі, месца знаходжання): *носік яйка, ружовыя мары, корань слова, галава калоны;*
- метанімія – перанос назвы па сумежнасці з'яў (прасторавай, часавай, лагічнай): *горад будуеца – горад спіць, рабіць пераклад – добры пераклад, цяжкі пераход – падземны пераход, пярсцёнак са срэбра – есці са срэбра;*
- сінекдаха – замена назвы цэлага назвой яго часткі (або наадварот): *пасадзіць грушу – з'есці грушу, адкрыць рот – лішні рот, знайшоў адну капейку – зарабіў сваю капейку.*

Словы ў пераносным значэнні, як правіла, маюць разнастайнія эмацыйнальна-экспрэсіўныя адценні, таму з'яўляюцца сродкам стварэння вобразнасці ў мастацкіх творах: *Ляжыць залатая даліна, стомленая ад гарачыні.* (Хв.) *Адгаманіла лета на мове зор малінавых і кветак.* (Панч.)

З вобразных сродкаў складаюцца тропы – моўныя звароты, якія заснаваны на пераносе традыцыйных найменніёў на іншыя рэаліі. У тропах галоўная функцыя не намінатыўная, а эстэтычная. Самыя распаўсюджаныя тропы – эпітэт, парыўнанне, алегорыя.

Эпітэт – вобразнае азначэнне, якое вылучае харктэрную рысу прадмета, з'явы або дзеяння і разам з гэтым надае ім эмацыйнальна-экспрэсіўную ацэнку.

! Значыць, не любое азначэнне з'яўляецца эпітэтам.

Параўнайце:

| Лагічныя азначэнні | Мастацкія азначэнні |
|--------------------|------------------------|
| асенняя ночь | маўклівая ночь |
| зяленая трава | аксамітная трава |
| вясновы вечар | саладайні вечар |
| моцная навальніца | ачышчальная навальніца |
| халодная раса | колкая раса |
| чистае неба | лагоднае неба |

Параўнанне – прыём супастаўлення. Гэта троп, заснаваны на збліжэнні прадметаў паводле іх падабенства. На ўзоруні слова параванні выражаюцца ўскоснымі склонамі назоўніка: *Сузор'і віснуць высцелай рабінаю.* (Р. Б.); *Пеніца сярдзіта бульба, закіпает снегзная завеяй у чорным сагане.* (М. Т.)

На ўзоруні словазлучэння і сказаў параванні афармляецца злучнікамі як, бы, быццам, нібы і інш. Напрыклад: *Горкае, нібы крушына, было ў людзей жыццё.* (М. К.) Часта ўжываюцца прыметнік *падобен* (*падобны*), форма вышэйшай ступені паравання прыметнікаў: *След сцярэуды быў подобны да гусінай лапкі.* (С.) У пазіі часта сустракаюцца параванні-выказнікі: *Вочы – усмешкі вясны.* (Тр.).

У мове мастацкай літаратуры шырокі выкарыстоўваецца прыём **увасаблення** – перанос рыс жывых істот на нежывыя. У Рыгора Барадуліна чытаем: *Маланкі первоўымі пальцамі спіны дахай драпаюць. Мароз круціў за вушы раніцой.* Агонь трасе чупрынай, злосны, рослы.

Алегорыя (іншасказанне) – выражэнне абстрактнага паняцця праз канкрэтны вобраз. Найчасцей з алегорый сустракаемся ў казках, байках. Хітрасць звычайна перадаецца праз вобраз лісы, мудрасць – праз вобраз савы, уладарнасць – праз вобраз ільва. Назва байкі К. Крапівы «Дыпламаваны баран» гаворыць сама за сябе.

! Да тропаў адносяцца таксама метафара, метанімія, сінекдаха, перыфраза (гл. § 12).

§ 4. Амонімы

Амонімамі называюцца слова, якія маюць рознае лексічнае значэнне, але супадаюць або ў напісанні, або ў чучанні (ці ў напісанні ў чучанні адначасова): *гасцінец¹* ('дарога'), *гасцінец²* ('падарунак').

Аманімія – гэта з'ява супадзення розных слоў (паводле лексічнага значэння) у напісанні і гучанні або толькі ў напісанні ці ў гучанні.

У беларускай мове існуе лексічная, марфалагічна, фанетычна і акцэнтуальная аманімія.

Амонімы бываюць лексічныя (амалексы), марфалагічныя (амаформы), фанетычныя (амафоны), акцэнтуальныя (амографы).

! Пры працы з амонімамі разглядаюцца толькі пары слоў або цэлыя групы слоў.

Лексічныя амонімы (амалексы) адносяцца да адной часціны мовы і супадаюць ва ўсіх або некалькіх судносных формах:

Бабка¹ – 'баба' (стара жанчына).

Бабка² – 'надкапытны сустаў нагі ў жывёлы'.

Бабка³ – 'сталёвае кавадлочка для кляпання кос'.

Бабка⁴ – 'страва, прыгатаваная з дранай бульбы'.

Бабка⁵ – 'абабак' (грыб).

Бабка⁶ – 'дзесяць снапоў, састаўленых у кучку для прасушки і накрытых распасцёртым снапом'.

✓ **Заўвага:** для прыкладу дастаткова прывесці слова з двума рознымі значэннямі.

Поўныя лексічныя амонімы – слова, якія супадаюць ва ўсіх судносных формах:

ключ¹ – 'прылада для адмыкання і замыкання замка';

ключ² – 'чарада птушак'.

Няпоўныя лексічныя амонімы – слова, якія супадаюць толькі ў асобных граматычных формах:

апалонік¹ – 'хвастатая лічынка жабы';

апалонік² – 'вялікая лыжка, якой разліваюць вадкую страву'.

У вінавальнім склоне слова будуть мець розныя формы:

бачу апалонік¹ – бачу *апалоніка²*;

апалонік¹ – *апалоніка²*.

Амаформы – граматычныя амонімы; гэта слова розных часцін мовы, якія становяцца амонімамі (аднолькава гучаць і пішуцца) толькі ў адной-дзвюх граматычных формах:

вусны (назоўнік) – *вусны* (прыметнік);

варта (назоўнік) – *варта* (предыкатыўнае прыслоўе);

ста́ла (дзеяслоў) – *ста́ла* (прыслоўе);

каля горкі (назоўнік) – *горкі* (прыметнік).

Амафоны – слова, якія аднолькава вымаўляюцца, але пішуцца па-рознаму: *лес* – *лез*, *мець* – *медзь*, *Крапіва* – *крапіва*, *Ампер* – *ампер*, *код* – *ком*.

У вымаўленні часта супадаюць:

- 1) слова розных часцін мовы. Напрыклад, прыназоўнік *праз* і назоўнік *прас* вымаўляюцца аднолькава: [pras]; дзеяслоў *мець* і назоўнік *медзь* – [m’ɛt’];
- 2) асобныя формы слоў, якія адносяцца да адной і той жа часціны мовы (назоўнік *код* і *ком* аднолькава гучаць: [kot] у назоўным склоне; *грыб* і *грып*). Сюды можна аднесці і аднолькавыя паводле гучання агульныя і ўласныя назоўнікі: *Крапіва* (прозвішча) і *крапіва* (расліна);
- 3) формы слоў розных часцін мовы: *ад куль* – форма р. с. назоўніка *куля* (з прыназоўнікам) і *адкуль* – прыслоўе.

Амографы – слова, якія пішуцца аднолькава, але вымаўляюцца па-рознаму (адрэзняюцца націкам): *карá* – *кара*, *накапа́ць* – *накапа́ць*, *вазы* – *вáзы*. У гэтых прыкладах супадаюць у напісанні словаў адной часціны мовы – назоўнікі. Могуць супадаць і словаў розных часцін мовы (*тúга* – *тугá*), формы слоў адной часціны мовы (*выйсypаць* – *высыпáць*), формы слоў розных часцін мовы (*сáмы* – *самý*, *яму* – *яму*).

Асноўнымі шляхамі ўзнікнення амонімаў можна лічыць наступныя:

- а) выпадковае гукавое супадзенне (*лава¹* – 'расплаўленая маса, якая выкідаецца вулканам' і *лава²* – 'прыстасаванне для сядзення');
- б) распад полісеміі, калі адно са значэннямі шматзначнага слова страціла сувязь з астатнімі значэннямі і стала асобным словам (*поўдзень¹* – 'сярэдзіна дня' і *поўдзень²* – 'напрамак свету').

Амонімы – гэта слова розныя, таму падаюцца ў асобных слоўніковых артыкулах. Кожнае са слоў-амонімаў пазначана зверху справа маленькай арабскай лічбай. Калі якое-небудзь слова з амонімамі з'яўляецца шматзначным, то яго асобныя значэнні падаюцца ў радку вялікім арабскім лічбамі:

- а) *дзяды¹* – 1. Людзі, якія жылі раней; продкі. 2. Абрад памінання нябожчыкаў, а таксама дзень, калі выконваецца гэты абрад.
- б) *дзяды²* – пустазелле з калючым лісцем і ўчэпістымі пупышкамі.

! Першае слова з'яўляецца шматзначным.

- б) *віð¹* – 1. Тое, што адкрываецца перад вачамі, перспектыва.
2. Тое, што і выгляд. 3. *перан*. Меркаванні; намер.
- віð²* – 1. Падраздзяленне ў сістэмазызацыі. 2. Разнавіднасць; тып.

! Абодва слова-амонімы з'яўляюцца шматзначнымі.

Вельмі важна ўмець размяжоўваць амонімы і шматзначныя слова.

✓ **Запомніце**: асноўны крытэрый размежавання – лексічнае значэнне слоў. Калі паміж значэннямі ёсьць сэнсавая сувязь, перад намі шматзначнае слова, калі няма – гэта амонімы.

Напрыклад, слова **правіць** мы ўжываєм у розных значэннях:

- 1 – 'кіраваць, маючи ўладу'. **Правіць дзяржавай**.
- 2 – 'накіроўваць чый-небудзь рух'. **Правіць коньмі**.
- 3 – 'рамантаваць, папраўляць'. **Правіць хамут**.
- 4 – 'выпраўляць памылкі ў чым-небудзь'. **Правіць карэктuru**.

У значэннях 1 і 2 слова **правіць** шматзначнае, мы можам вызначыць сэнсавую сувязь – 'кіраваць'.

У значэннях 3 і 4 такая сувязь таксама прасочваеца – 'ліквідаваць недахопы, заганы'.

Амонімамі ж слова будуць у наступных камбінацыях значэнняў: 1 – 3, 1 – 4, 2 – 3, 2 – 4.

У некаторых выпадках размежаванню амонімаў і шматзначных слоў дапамагае словаўтварэнне або формаўтварэнне. У амонімаў утвораныя формы будуць рознымі:

ад слова **такт** ('метрычна музычная адзінка') утвараеца прыметнік **тактавы**;

ад слова **такт** ('пачуццё меры ў паводзінах, далікатнасць') – прыметнік **тактоўны**.

Трэба мець на ўвазе, што слова-амонімы будуць мець розныя рады аднакарэнных слоў:

даспявач¹ ('станавіцца спелым') – **спець, спелы, даспелы, наспелы;**

даспявач² ('закончыць спеў') – **спявак, спявач**.

Для выяўлення амонімаў можна выкарыстоўваць і спалучальнасць слоў.

Напрыклад, слова **апалонік** у значэнні 'хвастатая лічынка жабы' можа спалучачца са словамі **жывы, жлавы, плавае, спіць, ператвараеца ў жабу**. Слова **апалонік** у значэнні 'вялікая лыжка, якой разліваюць вадкую страву' з вышэйназванымі словамі спалучачца не можа. У яго іншая «кампанія» – **драўляны, металічны, алюміневы, імпартны**.

! Не заўсёды названыя прыёмы дапамагаюць размежаванню. У тых выпадках неабходна звязацца да тлумачальнага слоўніка.

Часта ў напісанні ці ў гучанні (а часам – у напісанні і гучанні адначасова) супадаюць слова з розных моў. Такая з'ява назы-

ваеца міжмоўнай аманіміяй, а самі амонімы – міжмоўнымі. Звернемся да табліцы:

| У беларускай мове | У рускай мове |
|--|---|
| 1) лук – 'ручная зброя для пуску стрэл' | лук ¹ – 'агародная расліна' |
| | лук ² – 'ручная зброя для пуску стрэл' |
| ! беларускае слова лук і рускае лук ¹ – амонімы | |
| 2) краска – 'палявая кветка' | краска – 'рэчыва, якое надае прадметам пэўны колер' |
| 3) бойка ¹ – 'прылада да збівання масла' | бойко – 'хутка, жава' |
| бойка ² – 'сварка, сутычка з узаемнымі пабоямі' | |
| ! Абодва беларускія слова-амонімы маюць амонім у рускай мове. Супадзенне адбываеца ў вымаўленні: [бóйка]. | |

! Як бачым, супадаць у напісанні ці гучанні могуць слова ці іх асобныя значэнні або формы.

Ва ўсіх тыпах амонімаў закладзены вялікія вобразна-выяўленчыя магчымасці. Увагі майстроў мастацкага слова не магла не прыцягнуць супяречнасць паміж формай і зместам амонімаў (гучанне аднолькавае – сэнс розны). На гэтай супяречнасці часта зачноўваюцца славесныя гульні, ствараюцца каламбуры.

Спрадвечнай тэмамі пераказ

Вусны:

Не трэба слоў,

Не трэба фраз,

Вусны ў вусны.

(Р. Барадулін. Спрадвечная тэма.)

Тут аманімічная рыфма служыць сродкам павышэння моўнай выразнасці. Розныя формы аманіміі выкарыстоўваюцца ў жартах, пародыях:

З недапісаным раманам

Лез у класікі Раман.

Кажуць, і сыны Рамана

Пішуць той жа ўсё раман.

(Хв. Жычка. Каламбур.)

Некаторыя аўтары ствараюць каламбуры спецыяльна для дзіцячых чытанак:

Наша вострая піла –
Не піла, а пчала.
Не піла, не ела,
Ні разу не прысела.

(Н. Гілевіч. Карацелькі-каламбуры.)

§ 5. Паронімы

Паронімы – слова, якія структурна, сваім зневшнім афармленнем вельмі падобныя адно на другое (блізкія гучаннем), але маюць розныя значэнні: *бульбоўнік* // *бульбянік* // *бульбянічча*.

Бульбоўнік – ліске і сцябло бульбы.

Бульбянік – 1) тое, што і бульбоўнік; 2) аладка з дранай бульбы.

Бульбянічча – месца, на якім расла бульба.

Прыклады паронімаў:

бураковы // *бурачковы* // *бурачны*;

будова // *будоўля*;

дажджавальны // *дажджавы* // *дажджлівы* // *дажджысты*;

забеспячэнне // *забяспечанасць*;

дзеіны // *дзейны*;

драбната // *драбніца* // *драбяза* // *дробязь*.

Паколькі паронімы харктырызуюцца гукавым і структурным падабенствам, то ўжыванне аднаго слова замест другога (патрэбнага) парушае сэнс выказвання. Вельмі часта ў працэсе маўлення няправільна ўжываюцца слова: *абагуліць* – *абагульніць*, *гняздо* – *гнязоўе*, *давер* – *даверлівасць*, *чытач* – *чытальнік*, *спадчына* – *спадчыннасць*, *цікавы* – *цікаўны* і інші.

! Каб пазбегнуць памылак, трэба звязтацца да слоўніка паронімаў.

§ 6. Сінонімы

Сінонімы – блізкозначныя слова і выразы, якія адзначаюць адно і тое ж паняцце, але адрозніваюцца адценнямі значэння або стылістычнай афарбоўкай (а таму гучаць і пішуцца па-рознаму): *вядомасць*, *слава*, *папулярнасць*. Усе гэтыя слова аў'яднаны значэннем 'усеагульнае прызнанне заслуг, таленту'.

Называючы адно паняцце, сінонімы абавязкова адрозніваюцца значэннямі. У групе сінонімаў *статак*, *чарада*, *табун*, *касяк*, *зграя* слова *статак*, *чарада* ўжываюцца, калі гавораць пра кароў, слова *табун* – пра коней, *касяк* – пра рыб, *зграя* – пра ваўкоў.

Вылучаецца некалькі шляхоў і спосабаў узнікнення сінонімаў:

- у выніку таго, што адны і тыя ж паняцці ў розныя гісторычныя перыяды называліся па-рознаму (*валяр* – *барацьбіт*, *чало* – *лоб*);
- у выніку паралельнага ўжывання беларускіх слоў і адпаведных запазычаных (*устаміны* – *мемуары*, *прыстаўка* – *прэфікс*, *падмурак* – *фундамент*);
- у выніку паралельнага ўжывання слоў агульнаітаратурных і дыялектных (*балюча* – *балесна*, *калісьці* – *кагадзе*, *лужына* – *калюжса*).

Сінанімічны рад – група слоў, аў'яднаных агульнасцю значэння. Гэта можа быць пара або група слоў, якія суадносіца паміж сабой пры абавязкенні адных і тых жа паняццяў: *лодка* – *човен*; *многа* – *шмат*, *багата*; *храбры* – *смелы*, *мужны*, *адважны*.

Існуюць рады, якія ўключаюць у сябе некалькі дзесяткаў слоў.

Дамінанта – базавае слова сярод членаў сінанімічнага рада, якое з'яўляецца носьбітам асноўнага значэння, выкарыстоўваецца часцей за іншыя і не мае ніякіх дадатковых адценняў. У сінанімічным радзе стаіць на першым месцы: *аслабець*, *абяцілець*, *занядужаць*, *змагчыся*, *стаміцца*, *падарвацца*, *здарожыцца* і т.п. Слова *аслабець* – дамінанта.

У залежнасці ад характару адрознення сінонімы падзяляюцца на:

- сэнсавыя** (семантычныя) – сінонімы, якія адрозніваюцца сэнсавымі адценнямі значэнняў, часцей за ўсё ступенню прайўлення якой-небудзь з'явы: *суроўы* – *круты*; *халодны* – *ледзяны*; *блізчыцца* – *ззяць*, *праменіцца*;
- стылістычныя** – сінонімы, якія адрозніваюцца стылістычнай афарбоўкай (выражаюць розныя эмоцыі, ацэнку). У сказе *Прабегіны некалькі хат, Арыём звярнуў на агароды, шуснуў у каноплі, ... забег у надворак Юркі Труса, з надворка заламаў у вулачку і пасучыў проста да калодзежса*. (К-с) слова *звярнуў*, *збег з'яўляюцца* нейтральнымі, а слова *заламаў*, *шуснуў*, *пасучыў* – гутарковымі.
- сэнсава-стылістычныя** (семантыка-стылістычныя) – адрозніваюцца і сэнсам, і стылістычнай афарбоўкай: *хадзіць* (нейтр.) – *совацца* (гутарк.) – *шлындаць* (гутарк.) – *шевэндацца* (гутарк.);

4) кантэкстуальныя (аўтарскія) – слова, якія не маюць сэнсавай сувязі (агульнага значэння), але ў пэўным кантэксце збліжаюцца ў значэнні: *Далёка кацілася, тупала, цокала, шоргала рэха.* (У. Някляеў)

Неабходна разумець, што не кожнае слова мае сінонім у мове. Назвы канкрэтных прадметаў і з'яў практична не ўжываюцца ў сінанімічных радах. Не маюць сінонімаў і навуковыя тэрміны.

! Выключэнне складаюць кантэкстуальныя сінонімы.

Калі слова мнагазначнае, то рады сінонімаў будуць розныя для кожнага з яго значэнняў. Напрыклад, прыметнік *лёгкі* са значэннем 'які мала важыць' мае сінонімы *няцяжкі, бязважкі*. Калі харектарызуеца несур'ёзнае стаўленне да чаго-небудзь, ужываюцца сінонімы *павярхойны, несур'ёзны, бесклапотны, легкадумны*. Са значэннем невялікай значнасці ўжываюцца слова *нязначны, неялікі, слабы, нямоцны, неглыбокі*. У значэнні 'нескладаны' – слова *даступны, просты*.

Часта у якасці сінонімаў да асобных слоў выступаюць фразеалагічныя звароты, пры гэтым яны адрозніваюцца ад дамінанты стылістычнай афарбоўкай:

уцячы (нейтр.) – *даць дзёру* (разм.);

смяяца (нейтр.) – *заліваца смехам* (разм.);

сутнасць (нейтр.) – *альфа і амега* (кніжн.).

Самі фразеалагізмы таксама ўступаюць у сінанімічныя адносіны: *трымаць язык за зубамі – язык праглынуць;*

даць маху – даць пудла;

біць лынды – бібікі біць;

кляваць носам – табаку важыць.

Сінонімы ўзбагачаюць мову сэнсава і эмацыйянальна.

У аповесці Янкі Брыля «Апошняя сустрэча» чытаем: *На памятай дажджамі і прычасанай баронамі раглі зноў вось празубліваеца ружавата-зялёная рунь ярыны. Які яркі, сакавіты атрымаўся малюнак! А стварыць яго памагло слова празубліваеца замест дзеяслова прарастасе.*

Часта пісьменнік з мэтай удакладніць нейкае слова ўжывае ў адным сказе цэлы сінанімічны рад (гэта так званы прыём нанізвання сінонімаў): *Але там, дзесяц у патаемных глыбінях, нешта бурліла, кітела, узімалася, ірвалася наверх.* (К-с)

Выкарыстанне сінонімаў дапамагае аўтарам пазбегнуць аднастайнасці і паўтораў у мове: *Калі кепска пад'есць у нас, дык у цябе ў кухні часам падмацуеца.* (Гар.)

§ 7. Антонімы

Антонімы – пары слоў (адной часціны мовы) з процілеглым значэннем: *дзікі – свойскі, свято – цемра.*

Паводле структуры антонімы бываюць аднакаранёвыя (*добры – нядобры, вясёлы – невясёлы*) і рознакаранёвыя (*доўгі – кароткі, позна – рана*).

Кантэкстуальныя антонімы – такія пары слоў, супрацьлеглае значэнне якіх выяўляеца толькі ў пэўным кантэксце: *Перад вачыма – руіны шматгадовых здабыткаў розуму і рук, але ў глыбіні душы – захаваная святочная ўзнятасць...* (К.)

Асновай для ўзікнення антонімаў з'яўляеца наяўнасць у значэннях судносных слоў такоі прыметы (якаснай, колькаснай, прасторавай, часавай і інш.), якая можа змяніцца ў бок павелічэння ці памяншэння да такой ступені, што дойдзе да сваёй процілегласці: *вялікі – маленькі; далёка – блізка; свято – цемра; цяплець – халадаць.*

З гэтай прычыны не могуць мець мяць антонімаў уласныя назоўнікі і назоўнікі з канкрэтным значэннем (*Васіль, Мінск, стол*), лічебнікі (*тры, пяты, пяцёра*) і большасць займеннікаў (*я, ён, мы*).

Трэба памятаць, што ў мнагазначных словах кожнае значэнне мае свае антонімы. Гэта добра ілюструюць наступныя прыклады: *пусты слоік – поўны слоік; пустая размова – змястоўная размова.*

На выкарыстанні антонімаў заснаваны многія стылістычныя фігуры.

Антытэза – стылістычная фігура, сутнасць якой заключаецца ў спалучэнні слоў, што абазначаюць процілеглыя паняцці: *Сыты галоднаму не спагадае.* (Прым.) *Мякка сцеле, ды цвёрда спаць.* (Прым.)

Аксіюмарон (аксімаран, аксіомаран) – стылістычная фігура, сутнасць якой заключаецца ў спалучэнні слоў, што абазначаюць несумяшчальныя паняцці: *мілы і ласкавы звер; гучная цішыня; жывы труп.*

Антонімы шырока выкарыстоўваюцца ў творах вуснай народнай творчасці – прыказках, прымаўках, частушках:

Багаты беднаму не сябра.

Чорнага да белага не прышываюць.

Ад добрага не ўякай, а ліхога не рабі.

Рыхтуй калёсы зімой, а сані летам.

Далей паложыши – бліжэй возьмеш.



§ 8. Сучасная беларуская лексіка паводле паходжання

Даследчыкі вылучаюць наступныя этапы ў гісторычным развіцці беларускай мовы:

| | | |
|---|--|--|
| з VII–VIII стст. да XIII ст. агульнаўсходнеславянскі перыяд | III тысяча- годдзе да н.э. І тысяча- годдзе (агульнаславянскі адзінства) | – распад уяўнага індаеўрапей- скага адзінства на дробныя моўныя групы, сярод якіх і славянская; – узікненне праславянскай мовы (агульнаславянскай мовы- асновы); |
| | | – выдзяленне асобных славянскіх груп – усходній, заходній, паўднёвай; |
| | | – узікненне стараславянскай мовы (першай славянскай пісьмовай мовы); |
| | канец XII – пачатак XIII ст.ст. | – фарміраванне самастойных моў усходнеславянскай групы; |
| | сярэдзіна XIII – канец XVI ст.ст. | – утварэнне Вялікага княства Літоўскага. ! Беларуская мова – дзяржавная мова ВКЛ; – усталяванне ўсіх адметных моўных асаблівасцей беларускай мовы; |
| XIV–XVIII стст. – перыяд фарміравання беларускай народнасці | канец XVI – пачатак XVII ст.ст. | – 1569 г. – аб'яднанне ВКЛ і Польшчы (Рэч Паспалітая). ! Звужэнне сферы выкарыстання беларускай мовы пад уплывам польскай. |
| | другая палова XVII – ўсё XVIII ст. | ! Заняпад беларускай мовы праз панаванне польска-лацінскай кніжнасці; |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| XIX – п. XXI ст. – перыяд фарміравання беларускай нацыі | к. XVIII ст. – XIX ст. | – 1795 г. – далучэнне беларускіх зямель да Расійскай імперыі; – афіцыйная мова – руская; – нацыянальна-вызваленчы рух на тэрыторыі Беларусі. ! Адраджэнне беларускага пісьменства; |
| | пачатак XX ст. | – уступкі царскага ўрада ў нацыянальным пытанні (1905 г. – закон аб друку, развіццё выдавецкай справы); |
| | 20-я гады | – новы этап дзяржаўнасці – абавязчэнне незалежнасці Беларусі. ! Беларуская мова зноў набывае статус дзяржаўной. ! Выпрацоўка беларускай тэрміналогіі; |
| | канец 30-х гг. | – звужэнне сферы выкарыстання беларускай мовы; |
| | канец 80-х – пачатак 90-х гг. | – набыццё Рэспублікай Беларусь суверэнітэту; – 26 студзеня 1990 г. – «Закон аб мовах у Беларускай ССР». ! Беларуская мова становіцца адзінай дзяржаўнай мовай; |
| | з 1995 г. | – пасля рэспубліканскага реферэндуму руская мова набыла статус другой дзяржаўнай і стала дамінаваць у афіцыйным ужытку. |

Паводле крыніц і характеристу паходжання ўся беларуская лексіка падзяляецца на дзве групы:

I – *спрадвечна беларуская* (агульнаславянская, усходнеславянская і ўласнабеларуская);

II – *запазычаная*.

Спрадвечна беларуская лексіка – гэта слова, якія існуюць у беларускай мове спакон вякоў (яны перайшлі з агульнаславянской і ўсходнеславянской моў або ўтварыліся на ўласна беларускім

лексічным матэрыяле). Яе падгрупы і называюцца адпаведна: агульнаславянская, усходнеславянская і ўласнабеларуская.

Агульнаславянская лексіка бытую ў беларускай і іншых славянскіх мовах:

- хлеб (у беларускай і рускай);
- хліб (ва Украінскай);
- chleb (у польскай і чэшскай);
- хляб (у балгарскай).

Гэта слова, атрыманыя з праславянскай мовы. У тэматычным плане агульнаславянская лексіка вельмі шырокая – ахоплівае ўсе сфery матэрыяльнага і духоўнага жыцця. Да прыкладу: чалавек, рука, вока, вада, лес, зіма, зямля. Сюды адносіцца большасць займеннікаў і службовых слоў.

! У беларускай мове агульнаславянскія слова набылі своеасаблівае фанетычнае ablічча і характарызуюцца поўнагалосsem, дзеканнем, цеканнем, яканнем, наяўнасцю прыстаўных гукаў: палон, дзесяць, спяваць, возера.

Гэта лексіка складае прыкладна чвэрць усіх слоў, якімі мы карыстаемся.

Усходнеславянская лексіка бытую ва ўсіх усходнеславянскіх мовах: дзед, сястра, маці, куст, сям'я, бяроза, воўк.

Фарміраванне і ўзбагачэнне слоўніка ўсходнеславянскага перыяду адбывалася пераважна за кошт уласных рэзерваў мовы: ад агульнаславянскіх слоў утвараліся ўсходнеславянскія: ад сяло – селяніn, ад племя – племенніk.

Словы ўсходнеславянской лексікі знаходзім ва ўсіх сферах гаспадарчага, грамадска-палітычнага і культурнага жыцця: жалейка, вяроўка, сорак, трэць, тулава, ічака, карова, мячеліца, пагост, сутнасць.

Уласнабеларуская лексіка бытую толькі ў беларускай мове: берасцянка, ляўоніха, сківіца, араты, ухапіць.

Гэтыя слова складаюць нацыянальную спецыфіку беларускай мовы ў парыўнанні з лексічным складам рускай і Украінскай мовы. Узнікненне ўласнабеларускай лексікі звязана з фарміраваннем беларускай народнасці і нацыі. Сюды адносяцца слова, якія:

- сталі ў беларускай мове агульнаўжывальнымі: абапал, ачучняць, поспех, волат;
- утвораны ад агульнаславянскіх каранёў з дапамогай менавіта беларускіх словаўтваральных сродкаў: авечка, печка, сцејжка, спявак, сейбіт;
- перайшлі ў літаратурную мову з беларускіх гаворак: сківіца, хустка, аберуч;

– абавязаюць уласнабеларускія этнічныя паняцці: дранікі, ма-чанка, зацірка, батлейка.

Запазычаная лексіка – слова іншамоўнага паходжання: з рускай (бальшавік, ваенрук, ураўненне); з польскай (чуд, тлушты, пакунак); з грэчаскай (гіпотэза, камедыя, філософія); з лацінскай (любус, акварыум, натарыус) і г.д.

Гэтая лексіка пранікала ў беларускую мову на працягу ўсяго яе развіцця па розных прычынах, асноўныя з якіх – сацыяльна-еканамічныя і дзяржаўна-палітычныя контакты між народамі. Працэс запазычання можа ісці непасрэдна з моў-крыніц або праз пасрэдніцтва іншых моў (слова з неславянскіх моў часцей за ўсё пранікаюць праз рускую і польскую, радзей – праз чэшскую мову). Шляхоў запазычання два: 1) вусны – пры непасрэдных моўных зносінах носьбітаў розных моў; 2) пісьмовы (през пераклады і кнігі, праз сродкі масавай інфармацыі і афіцыйныя дакументы, праз прыватнае ліставанне).

Самая даўнія запазычанні з неславянскіх моў у беларускую мову праніклі з грэчаскай, лацінскай, татарскай, італьянскай, французскай, німецкай. У наш час слоўнік значна папоўніўся англійскімі словамі, што з'яўляецца вынікам развіцця гандлю, бізнесу, маркетынгу, актыўізацыі контактаў паміж дзяржавамі.

Запазычаная лексіка мае свае асаблівасці вымаўлення і працяпісу, але амаль усе слова нясуць прыметы моў-крыніц, таму мы можам пазнаць, з якой мовы запазычана тое ці іншае слова.

Асноўныя прыметы запазычання з неславянскіх моў:

| | |
|---------------|---|
| а) грэцызмаў | <ul style="list-style-type: none"> – пачатковыя гуکі [а], [э] (акіян, этап, эпоха); – гук [ф] у пачатку слова (філософія, фантазія, фаза, фаланга); – спалучэнні зычных [кс], [ск], [пс], [мп], [мв] у сярэдзіне слова (дыск, эліпс, сімптом, лампада); – прыстаўкі -а-, -ан- (ана-), анты-, эу- (агаізм, анархія, антыдот, эўфілін, эўфемізм); – суфіксы -ад-, -ід-, -ік- (-ык-), -іск-, -ос- (-ас-) (лампада, піраміда, рыторыка, абеліск, тэрмас); – пачатковыя часткі складаных слоў бія- (біё-), геа- (гео-), філа- (філо-); |
| б) лацінізмаў | <ul style="list-style-type: none"> – суфіксы -ум, -ус, -тар, -ент (-энт), -ур, -цы(я), -ат (акварыум, радыус, аратар, агент, дыктатура, інструкцыя, агітацыя, адвакат); |

| | |
|------------------------------------|---|
| в) германізмаў | <ul style="list-style-type: none"> – спалучэнні [шт], [шп] у пачатку ці ў сярэдзіне слова (<i>штаб, шпіль, муштра</i>); – спалучэнні [хт] у сярэдзіне слова (<i>шахта, вахта</i>); – частка <i>-майстар</i> у канцы слова (<i>гросмайстар, балетмайстар</i>); |
| г) запазычанняў з французскай мовы | <ul style="list-style-type: none"> – канцавыя спалучэнні <i>анс, ёр, аж/яж</i> (<i>сеанс, баланс, суплёр, багаж, камуфляж</i>); – спалучэнні <i>бю, вю, тю, фю</i> (<i>бюро, бюлетэнь, гравюра, капюшон, фюзеляж</i>); – спалучэнні <i>уа, уэ</i> (<i>буржуза, гуаш, дуэль</i>); – спалучэнні <i>лье, нье, ѿе, сье</i> (<i>барэльеф, віньетка, ран্যе, дасье</i>); – канцавыя націскныя галосныя (<i>кашинэ, трыко, пано, філе</i>); |
| д) запазычанняў з англійскай мовы | <ul style="list-style-type: none"> – пачатковае спалучэнне <i>джс</i> (<i>джаз, джын, джынсы</i>); – канцавыя спалучэнні <i>ер/ёр/эр/ар</i> (<i>буфер, баксёр, катэр, дыспетчар</i>); – канцавыя спалучэнні <i>інг/ынг</i> (<i>брыфінг, маркетынг, спінінг</i>); – канцавая частка складанага слова <i>-мен</i> (<i>спартсмен, джэнтльмен</i>). |

Запазычваюцца слова найчасцей з самых блізкіх моў (для беларускай мовы гэта руская і ўкраінская, а таксама польская). І ўсё ж іх можна пазнаць (праўда, не ўсе).

Паланізмы маюць наступныя элементы польскай мовы:

- спалучэнні *ен* (*эн*), *ён* (*он*), *енк*: *маёнтак, парэнчы*;
- спалучэнні *dl*: *рыдлёука, кавадла, ядовец*;
- спалучэнні *лу*: *тлусты, слуп, тлумачыць, тлум*;
- гук [*ц*] на месцы ўсходнеславянскага [*Ч*]: *цудоўны, абяцаць, чотны*;
- суфікс *-унак*: *кірунак, падарунак, рахунак*.

На запазычаннях з рускай мовы трэба спыніцца асобна. Па-першае, таму, што яны складаюць самую вялікую па колькасці групу запазычанняў. Па-другое, трэба памятаць, што амаль усе запазычанні з галін навукі і культуры, якога б паходжання яны ні былі, прыйшлі ў беларускую мову праз рускую. Як жа засвойваліся рускія слова беларускай мовай?

1-я група – слова, узятыя без змен марфалагічнай будовы. Адрозненне можа назірацца толькі ў вымаўленні ці напісанні: *подзвіг, вонят, дваранін, дагавор, раешненне, распараджэнне*.

2-я група – слова, узятыя з рускай мовы, пры засваенні якіх змянялася марфалагічная будова (да рускіх каранёў дадаваліся беларускія суфіксы і прыстаўкі): *адсутнасць, выключны, гадавіна, неабходны, прадпрыемства, плошча, узровень, уздзяянне*.

3-я група – слова, пабудаваныя з беларускага лексічнага матэрыялу на ўзор адпаведных рускіх слоў (калькі): *ажыццяўленне, мовазнаўца, жыццяздольны, двухпавярховы, працаздольнасць, раўнавага*.

Што да сувязяў беларускай мовы з украінскай, то вельмі цяжка вызначыць узаемаўпłyў адной мовы на другую: настолькі вялікая блізкасць паміж іх лексічным складам. У беларускай і ўкраінскай мовах вельмі шмат слоў, аднолькавых паводле значэння і гукавога складу (пры гэтым яны адрозніваюцца ад слоў рускай мовы).

Параўнайце:

| Беларускія слова | Украінскія слова | Рускія слова |
|------------------|------------------|--------------|
| асабовы | особовий | личный |
| выклад | виклад | изложение |
| кропка | крапка | точка |
| дужка | дужка | скобка |
| напрыклад | наприклад | например |
| сучасны | сучасний | современный |
| склад | склад | слог, состав |
| якасны | якісний | качественный |

Даследчыкі прытымліваюцца думкі, што правільнім будзе лічыць гэтыя слова не запазычанымі, а пабудаванымі з аднолькавага ўсходнеславянскага матэрыялу на адзін узор у абедзвюх мовах. Да ўкраінізмаў у беларускай мове адносяцца слова: *бадзёры, журыцца, чубаты, борич, варэнік* і інш.

Вялікі пласт сучаснай беларускай лексікі складаюць так званыя інтэрнацыялізмы. Да інтэрнацыяналізмаў адносяцца слова, аднолькавыя ці блізкія па гучанні і значэнні, пашыраныя не менш чым у трох народнасцях мовах:

- бел. *тэатр*
- ням. *Theater*
- англ. *theatre*
- ісп. *teatro*
- балг. *театър*

Існуе цэлая група міжнародных элементаў (слоў, прыставак, суфіксай, каранёў), якія ўвайшлі ў многія сучасныя мовы ў працэсе іх гісторычнага ўзаемадзеяння. Некаторыя з такіх элементаў прадстаўлены ў табліцы:

| Міжнародные элементы | З якой мовы | Значэнне | Вытворныя слова ў беларускай мове |
|------------------------------------|-------------|-----------------|---|
| <i>a-</i> (<i>ан-</i>) | грэч. | без, не | <i>алагічны</i> , <i>амаральны</i> |
| <i>ант-</i> (<i>анты-</i>) | грэч. | супраць | <i>антыйдэмакратичны</i> |
| <i>архі-</i> | грэч. | звышгалоўны | <i>архімандрыт</i> , <i>архіважны</i> |
| <i>аква-</i> | лац. | вада | <i>акваторыя</i> , <i>акваланг</i> |
| <i>акт-</i> | лац. | дзеянне | <i>антракт</i> , <i>акт</i> |
| <i>археа-</i> | грэч. | старажытны | <i>археалогія</i> , <i>археаграфія</i> |
| <i>аэра-</i> | лац. | паветра | <i>аэразоль</i> |
| <i>бія-</i> | грэч. | жыццё | <i>біялогія</i> |
| <i>ген-</i> | грэч. | род, паходжанне | <i>генетыка</i> , <i>генатып</i> |
| <i>контр-</i> | лац. | супраць | <i>контратака</i> |
| <i>рэ-</i> | лац. | назад, зноў | <i>рэканструкцыя</i> |
| <i>полі-</i> (<i>пані-</i>) | грэч. | многа | <i>полівітаміны</i> , <i>паніклініка</i> |
| <i>тэле-</i> | грэч. | далёка | <i>тэлеаб'ектыв</i> |
| <i>-філ</i> | грэч. | прыхільнік | <i>бібліяфіл</i> |
| <i>фота-</i> | грэч. | святло | <i>фотаапарат</i> |
| <i>храна-</i> (<i>храна-</i>) | грэч. | час | <i>хронаметраж</i> , <i>храналогія</i> |
| <i>аван-</i> | франц. | перед | <i>авангард</i> |

Варты адзначыць, што часцей за ўсё інтэрнацыянальная лексіка сустракаецца ў навукова-тэхнічнай літаратуры.

Многія запазычанні даўно ўвайшлі ў шырокое ўжыванне і згубілі сваю іншамоўную афарбоўку. Яны выкарыстоўваюцца ва-

ўсіх стылях беларускай мовы, напрыклад: *тэатр*, *стадыён*, *паліто*, *пінжак*, *цуд*.

Часта мова (асабліва праз сродкі масавай інфармацыі) загрушаеца запазычаннямі і набывае залішнюю «навукавасць». Згадзіцеся, не кожны зразумее сэнс слоў *эскалацыя*, *дэрывация*, *цэйтнот*, *блюмінг*, *маркетынг*. Таму трэба вельмі асцярожна ўжываць запазычаныя слова.

У мастацкай літаратуре запазычаная лексіка выконвае стылістычную функцыю.

Існуюць так званыя **экзатызмы** – слова для абазначэння назваў нацыянальных прадметаў і з'яў, якія харектарызуюць побыт розных народаў: *гарэм*, *чалма*, *лаваш*, *шурпа*, *шах*.


Другую группу складаюць **варварызмы** – слова і выразы, якія не да канца асвоены беларускай мовай, знаходзяцца па-за літаратурнай нормай і не прадстаўлены ў слоўніках. Яны выкарыстоўваюцца ў вусным маўленні, а ў мастацкай літаратуре служаць сродкам сатыры і гумару, моўнай харектарыстыкі дзеючых асоб: *о'кей*, *банжур*, *пардон*, *чао*, *гут*, *салам*.

§ 9. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання

Паводле сферы ўжывання вызначаюцца наступныя пласці сучаснай беларускай лексікі:

- 1) **агульнаўжывальная (агульнаародная) лексіка** – слова, якія пашыраны на ўсёй тэрыторыі Беларусі, зразумелыя ўсім людзям, ужываюцца ў вуснай і пісьмовай формах і не маюць стылістычных адценняў;
- 2) **лексіка абмежаванага ўжывання** – слова, выкарыстанне якіх абмежавана тэрыторыяй, родам дзейнасці, пэўным сацыяльным асяроддзем.

Гэты падзел можна прадстаўіць у табліцы:



Слова таму і называюцца агульнаўжывальнымі, што з'яўляюцца агульнаразумелымі і выкарыстоўваюцца ва ўсіх стылях мовы. Іх ужыванне нічым не абмежавана: ні месцам жыхарства людзей, ні іх прафесіяй ці сацыяльным становішчам, ні моўнай сітуацыяй. Агульнаўжывальная лексіка з'яўляецца самай важнай часткай беларускай мовы (ды і любой іншай). На ёй грунтуюцца зносіны паміж людзьмі, на яе базе адбываецца развіццё і ўдасканаленне мовы.

Агульнаўжывальнымі з'яўляюцца слова ўсіх часцін мовы: назоўнікі (*кніга, горад, жытла, ішасце, чалавек*), прыметнікі (*новы, стары, ішаслівы*), дзеясловы (*чытаць, араць, есці*), займеннікі (*мы, наш, свой, хто*), прыслоўі (*добра, смела, паволі*), лічэбнікі (*пяць, сто, тысяча*), прыназоўнікі (*на, да, пры, у*), злучнікі (*і, а, ці – ці*), часціцы (*не, аж, нават*), выклічнікі (*о, ох, эх, гэй*).

Дыялектная лексіка (грэч. *dialektos* – ‘гаворка, дыялект’) – гэта слова, якія ўжываюцца на пэўнай тэрыторыі, у дыялектах і гаворках.

Адно і тое ж паняцце ў розных гаворках можа называцца парознаму. Напрыклад, замест агульнаўжывальнага слова *вяселка* ў гаворках сустракаюцца розныя назвы: *весялуха, перавясёлка, радаўніца, радуга, красуля, дажджуха*.

! Трэба мець на ўвазе, што ў кожнай гаворцы абсолютная большасць слоў – агульнаўжывальныя. Тыя слова, якія адрозніваюцца ў гаворцы ад агульнаўжывальных, і называюцца дыялектызмамі.

Найбольш часта ў мове сустракаюцца лексічныя, семантычныя, марфалагічныя, фанетычныя і словаўтваральныя дыялектызмы.

Лексічныя дыялектызмы – гэта слова, невядомыя літаратурнай мове: *драбы – рэбрэы, агоўтацца – прывыкнуць, таўчонікі – аладкі* з тоўчанай бульбы’.

Семантычныя дыялектызмы ўзнікаюць тады, калі агульна-народныя слова ўжываюцца ў пэўнай мясцовасці з іншым значэннем, чым у літаратурнай мове: *тавар – буйная рагатая жывёла, градка – паліца для посуду, гуска – белая лілея*.

Марфалагічныя (граматычныя) дыялектызмы перадаюць граматычныя асаблівасці гаворак. Яны могуць адрознівацца ад агульнаўжывальных слоў граматычным родам, канчаткамі: *санаторыя – санаторый, братэ – браты, кажаць – кажа*.

Фанетычныя асаблівасці адлюстроўваюць гукавую спецыфіку гаворак (дыялектаў): *гостры – востры, мабуць – мабыць, яечко – яечка, кохта – кофта*.

Словаўтваральныя дыялектызмы адлюстроўваюцца ад літаратурных слоў словаўтваральнімі марфемамі (суфіксамі і прыстаўкамі): *цяперака – цяпер, сонечка – сонека, вобуй – абутик*.

Дыялектызмы пранікаюць у літаратурную мову часцей за ўсё праз мову маствацкіх твораў, калі пісьменнікі ствараюць разгорнутыя малюнкі мясцовага жыцця. З дапамогай дыялектызмаў пісьменнікі могуць надаць твору мясцовы каларыт, індывідуалізаваць мову дзеючых асоб.

! Дыялектызмы не выкарыстоўваюцца ў афіцыйна-дзелавым і навуковым стылі, у публіцыстыцы іх ужыванне абмежавана.

Дыялектныя слова – крыніца ўзбагачэння літаратурнай мовы. Некаторыя дыялектызмы сталі агульнаўжывальными словамі: *весніцы, выспа, бруйца*.

Да спецыяльнай лексікі адносяцца слова абмежаванага ўжывання, якімі карыстаюцца толькі прадстаўнікі пэўнай галіны науки, прафесіі, роду заняткаў.

Вызначаюць два разрады спецыяльных слоў: тэрміны і прафесіяналізмы.

Тэрмін – гэта слова (або словазлучэнне), якое абазначае спецыяльнае паняцце са сферы науکі, культуры, вытворчасці.

! Тэрмін у межах адной галіны науки заўсёды адназначны, не мае сіnonімаў. Напрыклад, у мовазнаўстве: *дзеяслой, суфікс, дзейнік*.

У розных науках многазначныя слова могуць з'яўляцца тэрмінамі для абазначэння розных паняццяў. Напрыклад, слова *корань* ў лінгвістыцы – асноўная частка слова з агульным лексічным значэннем для словаўтваральнага гнізда; у біялогіі – падземная частка расліны; у матэматыцы – велічыня, якая пры ўзвядзенні ў ступень дае пэўны лік.

Сукупнасць тэрмінаў пэўнай галіны науки называецца тэрміналогіяй. Існуе, напрыклад, тэрміналогія лінгвістичная, тэхнічная, медыцынская, астранамічная і інш.

Тэрміны бываюць агульнаразумелымі (сэнс іх шырока вядомы: *сказ, дыягназ, ангіна, кісларод*) і вузкаспецыяльнымі (іх разумеюць і ўжываюць толькі спецыялісты – *мадальнасць, фанема, квант*).

Слова маглі ўстарэць поўнасцю, і іх значэнне мы можам высветліць толькі па слоўніках (вуй 'дзядзька па матчынай ліні', *раме* 'плячо', *дзясніца* 'правая рука'). Ёсьць слова, якія адрозніваюцца ад сучасных толькі якой-небудзь устарэлай марфемай – прыстаўкай ці суфіксам (*кісліна* 'кіслата', *дзеіца* 'дзеяч', *матацыклет* 'матацыкл', *тэза* 'тэзіс'). Адрозненне магло ўзнікнуць толькі ў вымаўленні аднаго ці некалькіх гукаў (*філезофія* 'філасофія', *газэта* 'газета', *кроніка* 'хроніка').

! Архаізмы і гістарызмы выкарыстоўваюцца для стварэння каларыту пэўнай эпохі ў мастацкай і гістарычнай літаратуры.

Неалагізмы – гэта слова (словазлучэнні), якія адлюстроўваюць новыя паняцці ў галіне вытворчасці, палітыкі, науکі, культуры і г.д.

Так, савецкая эпоха прынесла ў беларускую мову слова *калгас*, *калецтвызацыя*, *піянерважасты*, *сельсавет*. Неалагізмы «пражываюць» кароткі век, бо абазначаюць, як правіла, вельмі важныя для грамадства паняцці і з гэтай прычыны хутка становяцца агульнаўжывальнымі словамі. Сёння ўжо ўсім вядомы слова, якія ўзніклі ў 60–70-я гады XX стагоддзя: *гагаграфія*, *наркагалогія*, *нейлон*, *генацид*, *джынсы*, *таршэр*, *універсам*, *стрэс*, *канцэрраген*.

! Ад неалагізмаў трэба адрозніваць **аказіяналізмы** – новаўтварэнні, прыдуманыя аўтарамі. Яны не з'яўляюцца агульнаўжывальнымі, і зразумець іх можна толькі ў пэўным кантэксьце: *I ад страў, i ад тэлестраў* засынаюць мае Ушачы. (Р. Б.) *Мы словападам зацярушаны.* (Панч.)

§ 11. Лексічны разбор слова

Спакойнага ішчасця не зычу нікому. (А. Куляшоў)

Лексічны разбор слова *спакойны*.

| Парадак разбору: | Узор разбору: |
|---|---|
| 1. Лексічнае значэнне слова ў сказе. Адназначнае ці мнагазначнае слова. | 1. 'Не звязаны з хвяляваннямі, турботамі'. Слова мнагазначнае. |
| 2. Прамое ці пераноснае значэнне. | 2. У спалучэнні з назоўнікам <i>ішчасце</i> набывае пераноснае значэнне. Від пераносу – метафора. |

- | | |
|---|--|
| 3. Сіnonімы і антонімы да слова (калі можна падабраць). | 3. Сіnonімы – бестурботны , бесклапотны . Антонімы – трывожны , хвалюючы . |
| 4. Сфера выкарыстання. | 4. Агульнаўжывальнае слова. |
| 5. Прыналежнасць да актыўнай ці пасіўнай лексікі. | 5. Уваходзіць у актыўную лексіку. |
| 6. Стылістычны разрад. | 6. Нейтральнае (міжстыльное) слова. |

§ 12. Фразеалогія

Фразеалогія – 1) наука аб устойлівых сполучэннях слоў; 2) сукупнасць фразеалагізмаў мовы.

Фразеалагізм (фразема) – устойлівае сполучэнне слоў з адзіным цэласным значэннем: *ні слыху ні дыху* – 'ніякіх звестак', *рукой падаць* – 'зусім блізка', *душа ў душу* – 'дружна'.

Фразеалагізмы – гэта гатовыя моўныя адзінкі, вядомыя носьбітам мовы. Асобныя слова ў іх складзе страчваюць сваё лексічнае значэнне і не могуць з'яўляцца асобным членам сказа. Нягледзячы на тое, што фразеалагізмы могуць мець граматычную структуру словазлучэння (*даць маху*, *кляваць носам*, *на ўсё горла*) або цэлага сказа (*свет клінам сышоўся*, *віламі па вадзе пісаны*, *куды ногі нясуть*), у сказе яны выконваюць ролю аднаго члена сказа. У сказе *Лёгкага хлеба не бывае фразеалагізм лёгкага хлеба адзыгравае ролю дапаўнення*.

Вылучэнне тыпаў фразеалагізмаў звязана са злітнасцю кампанентаў у іх складзе, у залежнасці ад якой адрозніваюць фразеалагічныя зрашчэнні, фразеалагічныя адзінствы і фразеалагічныя сполучэнні.

Фразеалагічныя зрашчэнні (ідыёмы) – гэта такія фразеалагізмы, значэнне якіх не звязана са значэннем слоў-кампанентаў. Гэта нематываваныя з пункту гледжання сучаснай мовы ўстойлівые сполучэнні слоў. Напрыклад, *бібікі біць* 'гультайваць', *чицелька ў чицельку* 'зусім дакладна', *ліса фарбаваць* 'быць няшчырым'.

Фразеалагічныя адзінствы – гэта такія ўстойлівые сполучэнні слоў, значэнне якіх можна вывесці з пераносных значэнняў слоў-кампанентаў. Напрыклад, у выразе *на руках насіць* 'песціць', *балаваць* відавочным з'яўляецца першапачатковое, прамое значэнне. Фразеалагічнымі адзінствамі з'яўляюцца выразы *закінуць буду* 'асцярожна', *намёкам задаць пытанне*', *галаву апусціць* 'замаркоціца', *засумаваць*', *шыю намыліць* 'насварыцца'.

Фразеалагічныя спалучэнні – такі ўстойлівія адзінкі, сэнс якіх непасрэдна вынікае са значэнняў слоў-кампанентаў: *злосць бярэ, страх бярэ, акінуць позіркам*.

! Некаторыя даследчыкі фразеалагічныя спалучэнні асобна не разглядаюць.

■ Фразеалагізмы з рускай мовы не перакладаюцца на беларускую; у беларускай мове існуюць адпаведнікі рускім фразеалагізмам.

У мове існуюць і іншыя устойлівія спалучэнні слоў – вобразныя выслоўі. Яны не адносяцца да фразеалагізмаў. Гэта устойлівія вобразныя звароты, якія паходзяць з фальклору і літаратурных крыніц, – прыказкі, прымайкі, афарызымы, перыфразы.

Прыказкі – устойлівія трапныя народныя выслоўі з павучальным зместам.

Сябра за гроши не купіш.

Рана ўстанеш – многа зробіш.

Ідзі з людзьмі, то не згубішся.

Прымайкі – трапныя народныя выслоўі без павучальнага зместу.

На рабоце ой ды ох, а за столом адзін за трох.

Каму што, а мынару вецер.

Крылатыя выразы (афарызымы) – трапныя вобразныя выслоўі пісьменнікаў, грамадскіх дзеячаў, якія становяцца агульнаядомымі і ўжываюцца як гатовыя моўныя адзінкі.

Другі баран ні «бэ», ні «мя», а любіць гучнае імя.

Каб сонца засланіць – вушэй асліных мала.

(К. Крапіва)

Перыфраза – выраз, які з'яўляецца апісальнай передачай сэнсу іншага выразу ці слова:

цар звяроў – замест леў;

бераг белых буслоў – замест Беларусь;

чырвоны певень – замест агонь.

§ 13. Лексікаграфія

Лексікаграфія вывучае тэорыю і практику складання слоўнікаў.

Класіфікацыя слоўнікаў прадстаўлена ў табліцы на стар. 34.

Энцыклапедычныя слоўнікі тлумачаць не слоў, а паняцці, абазначаныя гэтымі словамі; яны ў сціслай форме апісваюць сус-

вет, даюць навуковыя веды пра з'явы, падзеі, предметы, звесткі пра гістарычных асоб, вядомых дзеячаў навукі і культуры і інш:

а) **універсальная слоўнікі** прадстаўляюць сістэму па ўсіх галінах ведаў. Самы вялікі – «Беларуская Энцыклапедыя» ў 18 тамах;

б) **галіновыя** – па адной якой-небудзь галіне ведаў: «Энцыклапедыя прыроды Беларусі» ў 5 тамах (1983–1986), «Этнографія Беларусі» (1980, 1989 г.);

в) **біяграфічныя** прысвячаны апісанню звестак з жыцця і дзейнасці вядомых асоб: «Янка Купала: Энцыклапедычны даведнік» (1986 г.), «Францыск Скарына і яго час» (1988 г.).

Лінгвістычныя слоўнікі апісваюць слоўы (іх значэнне, ужыванне, паходжанне, марфемную будову, вымаўленне, напісанне і г.д.):

а) **тлумачальныя** (нарматыўныя слоўнікі мовы пісьменніка, дыялектныя, гістарычныя) абавязкова даюць сэнсавую харкторыстыку слоў: «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы» (1996 г.), «Слоўнік мовы Янкі Купалы» і г.д. Сюды трэба аднесці і «Слоўнік іншамоўных слоў» А.М. Булыкі (1999 г.) у 2 тамах;

б) **этымалагічныя** раскрываюць паходжанне слоў. З 1978 г. ідзе выданне такога слоўніка;

в) **арфаграфічныя** даюць правільнае, замацаванае нормамі арфаграфіі напісанне слоў і іх формаў: «Арфаграфічны слоўнік для сярэдняй школы» М.П. Лобана, М.Р. Судніка (1990); «Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэлія. Акцэнтуацыя. Словазмененне» пад рэд. М.Б. Бірылы (1987 г.);

г) **фразеалагічныя** растлумачаюць значэнні ўстойлівых словазлучэнняў, ілюструюць іх прыкладамі, даюць стылістычную харкторыстыку, звесткі пра паходжанне: «Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы» ў 2-х тамах І.Я. Лепешава (1993 г.), «Слоўнік беларускай народнай фразеалогіі» Е.С. Мяцельскай, Я.М. Камароўскага (1972 г.), «Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў» І.Я. Лепешава (1981 г., 1993 г.);

Ёсць і двухмоўныя фразеалагічныя слоўнікі: «Малы руска-беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фразем» З. Санько (1991 г.).

д) **марфемныя** слоўнікі даюць падзел слоў на марфемы: «Марфемны слоўнік беларускай мовы» А.М. Бардовіча, Л.М. Шакуна (1989 г.);


е) **слоўнік сіnonімаў** прадстаўляе сінанімічную лексіку: М.К. Клышка «Слоўнік сіnonімаў і блізкозначных слоў» (1993 г.);

ж) **слоўнік эпітэтаў** сістэматызуе і апісвае вобразныя азнатчэнні: Н.В. Гаўрош «Слоўнік эпітэтаў беларускай мовы» (1998 г.);

з) «Слоўнік паронімаў беларускай мовы» С.М. Грабчыкава (1994 г.) дае тлумачэнне прыкладна 3300 слоў, блізкіх па гучанні, але розных паводле значэння.

Табліца

Класіфікацыя слоўнікаў



АСНОВЫ СТЫЛІСТЫКІ

§ 14. Паняцце стылю мовы

Паняцце стылю вызначаецца функцыямі мовы. Стыль – гэта разнавіднасць мовы, якая залежыць ад умоў камунікацыі (сферы выказвання, зместу і мэты паведамлення, а таксама сітуацыі майління).

Навука стылістыка даследуе правілы ўжывання лексічных адзінак, марфалагічных формаў слоў і сінтаксічных канструкцый у залежнасці ад сітуацыі контактаўвання. Само слова *стилістыка* паходзіць ад лацінскага *stylos* – ‘завостраная палачка для пісьма’. Такая палачка мела два канцы – востры і тупы. Паколькі ў старых часах людзі пісалі на залітых воскам дошчачках, яны мелі магчымасць лёгка выправіць памылкі пры напісанні палачкі: вострым канцом пісалі, а тупым загладжвалі няправільна напісаныя знакі. Так узник выраз «*Saere vertere stylum*» (‘часцей паварочрай стыль’), што значыць ‘піши і папраўляй’.

Беларуская літаратурная мова на ўсіх узроўнях сваёй структуры (фанетычным, лексічным, марфалагічным, сінтаксічным) мае неабходны запас стылістычных (выяўленчых, вобразных, ацэначных) сродкаў. Асноўныя з гэтых сродкаў прадстаўлены ў табліцы:

| Стылістычныя рэсурсы | |
|-----------------------------|--|
| 1) на фанетычным узроўні | <ul style="list-style-type: none"> гукавыя паўторы (алітэрацыя і асананс); фанетычныя дыялектызмы; |
| 2) на лексічным узроўні | <ul style="list-style-type: none"> сінонімы і антонімы; функциянальна адназначныя слова; слова абмежаванага выкарыстання; эмацыйнальна-экспрэсіўныя слова і выразы; слова і выразы з пераносным значэннем; |
| 3) на марфалагічным узроўні | <ul style="list-style-type: none"> дыялектныя формы, сінанімічныя агульнаўжывальным; гутарковыя формы слоў; суфіксальныя ўтварэнні кніжнага (тэрміналагічнага) характару; намінатыўная і эстэтычная функцыя прыметнікаў; |

| | Стылістычныя рэсурсы |
|----------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ужыванне формаў адзіночнага ліку назоўнікаў у значэнні множнага; выкарыстанне дзеяслоўных формаў аднаго часу ці ладу са значэннем другога; |
| 4) на сінтаксічным узорыні | <ul style="list-style-type: none"> пашыранасць сінтаксічных сінонімаў; наяўнасць сказаў рознай будовы; прыём парцэляцыі; магчымасць арганізацыі сказаў у перыяды; магчымасць стварэння міжфразавых адзінстваў. |

§ 15. Стылістычная афарбоўка слова

Стылістычная афарбоўка слова – гэта дадатковое адценне да яго лексічнага значэння. Так, слова *дзіця* (*дзіцё*) і *дзіцятка* маюць агульнае лексічнае значэнне 'маленькі хлопчык ці дзяўчынка', але ў слове *дзіцятка* да гэтага агульнага значэння дадаецца адценне ласкавай ацэнкі. Слова *дзіця* адносіцца да стылістычна нейтральнай лексікі (такіх слоў у мове пераважная колькасць), а слова *дзіцятка* – да стылістычна афарбованай лексікі.

Прынята адрозніваць два віды афарбоўкі: 1) эмацыянальна-экспрэсійную і 2) функцыянальна-стылістычную.

Эмацыянальна-экспрэсійная афарбоўка можа праяўляцца:

- у асноўным лексічным значэнні слова, калі яно ўтрымлівае элемент ацэнкі: *лайдак, разява, валадар, малайчына*;
- пры ўжыванні стылістычна нейтральных слоў у пераносным (метафорычным) значэнні: *варона, слон, дуб, ліса, заяц* (пра чалавека); *грызці* навуку, *капаць* на мазгі;
- пры далучэнні суфіксу ацэнкі: *сонейка, голубок, рэчачка*.

Функцыянальна-стылістычная афарбоўка слоў (і іншых моўных сродкаў) адлюстроўвае іх прыналежнасць да пэўнай сферы маўлення, да мэты, тыпу і формы выкazвання. Так, слова *чалавек, народ, прымета* будуць агульнаўжывальнымі, а адпаведныя ім слова амаль з тым жа лексічным значэннем *грамадзянін, дэмас, сімптом* адносяцца да слоў функцыянальна абмежаванага ўжывання (яны характэрны для навуковага або афіцыйна-справавога стылю).

Стылістычна афарбованыя слова пазначаюцца ў тлумачальных слоўніках адпаведнымі паметамі: *ласк.* (ласкальнае), *груб.* (грубае), *пагард.* (пагардлівае), *звеваж.* (звеважальнае), *іран.* (іранічнае),

ляянк. (ляянкаве), *разм.* (размоўнае), *кніжн.* (кніжнае), *праст.* (прастамоўнае), *спец.* (спецыяльнае), *высок.* (высокае), *паэт.* (паэтычнае).

§ 16. Стылістычныя пласты лексікі

Як ужо гаварылася, у лексічным складзе сучаснай беларускай мовы вылучаюцца два пласты: нейтральная лексіка і стылістычна афарбованая лексіка.

Нейтральная лексіка выконвае намінатыўную функцыю, з'яўляючыся агульнаўжывальной і не адзначаеца спецыяльнымі паметамі ў слоўніках.

Экспрэсійна афарбованыя слова маюць выразнае эмацыянальна-экспрэсійнае адценне і ў слоўніках адзначаюцца спецыяльнымі паметамі.

Функцыянальна афарбованая лексіка падзяляецца на гутарковую і кніжную.

Гутарковая лексіка (размоўна-бытавая) уключае ў сябе экспрэсійна афарбованыя слова (*балбатаць, бедалага, доктарка*). Разнавіднасцю гутарковай (размоўнай) лексікі з'яўляецца *прастамоўная* – стылістычна зніжаныя слова (часцей за ўсё з адмоўнай ацэнкай): *плявугаць, прыперціся* ('прыйсці'), *пехадралам*. Гутарковыя слова (і прастамоўныя) шырока ўжываюцца ў сферы бытавых адносін, у мастацкай літаратуре для апісання побыту, характеристыкі персанажаў. У публіцыстыцы ўжыванне гутарковых слоў дапускаецца, калі яно матывавана тэмай выкazвання альбо складам аўдиторыі.

Кніжная лексіка – гэта слова і выразы, якія звычайна выкаристоўваюцца ў сферы навукі, тэхнікі, навучання, у грамадска-палітычнай літаратуре, у сферы адміністрацыйна-прававых узаемаадносін. Кожнай галіне навукі ўласціва свая тэрміналогія. У публіцыстыцы шырока выкарыстоўваецца грамадска-палітычная тэрміналогія: *парытэт, суверэнітэт, незалежнасць, прыватызацыя, свабода, роўнасць, дэмагог, ліберал*. Некаторыя слова маюць эмацыянальна-экспрэсійную афарбоўку: *цемрашальства, прыгнёт, архіскладана*. У афіцыйна-дзелавой сферы пашырана афіцыйна-прававая лексіка, а таксама набор штампаў (стандартных слоў і выразаў): *парадак дня, пастанавілі, давесці да ведама, ісцец*. У мастацкай літаратуре шырока ўжываюцца як нейтральныя, так і стылістычна афарбованыя слова.

§ 17. Функцыянальныя стылі беларускай мовы

Моўны стыль – разнавіднасць літаратурнай мовы, якая вызначаецца спецыфікай адбору, спалучэння і арганізацыі моўных сродкаў у залежнасці ад сферы, мэты і зместу выказвання.

У стылістыцы традыцыйна вылучаецца пяць асноўных функцыянальных стыляў: гутарковы і кніжны (навуковы, публіцыстычны, афіцыйна-справавы і мастацкі).

! Неабходна памятаць, што адметнасць стылю вызначаеца не толькі лексікай, але і іншымі моўнымі сродкамі.

* Асаблівасці кожнага стылю прадстаўлены ў табліцы на с. 38–42.

* Асаблівасці марфалагічнай і сінтаксічнай стылістыкі часткова прадстаўлены ў адпаведных раздзелах.

| | | |
|--------------------|------------------------------------|--|
| Стыль | | I. Гутарковы |
| Сфера выкарыстання | | Сфера бытавых зносін і неафіцыйных пазаслужбовых адносін паміж людзьмі |
| Функцыя стылю | | Абмен думкамі: функцыя зносін (вітанне, запрашэнне, падзяка, роспыт пра жыццё) і функцыя паведамлення (рассказ пра сябе) |
| Жанры | пісьмовая форма | Прыхватнае ліставанне, неафіцыйныя запісы |
| | вусная форма | Дыялогі |
| Стылёвые адзнакі | на сэнсава-камуніка-тывым уздоўні | Непадрыхтаванасць выказвання, спонтаннасць размовы, неафіцыйнасць і нязмушанасць; натуральнасць і прастата ў выражэнні думкі; адлюстраванне суб'ектыўных адносін да предмета гутаркі; эмаяніянасць, ацэначнасць, што падмацоўваеца інтанцыяй, мімікай і жестамі |
| | на лексіка-фразеала-гічным уздоўні | Свабодны выбар слоў і выразаў; шырокое выкарыстанне нелітаратурнай лексікі (дыялектызмаў, жарганізмаў, прастамоўных слоў), слоў і выразаў з эмаяніянальна-экспресіўнай афарбоўкай; ужыванне стылістычна нейтральных слоў з пераносным значэннем |
| | на марфа-лагічным уздоўні | Шырокое ўжыванне слоў з конкретным значэннем, выклічнікаў, часіц, усечаных формай дзеясловіа, формай дзеяслова аднаго часу са значэннем другога часу; рэдкае ўжыванне дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў |
| | на сінтак-січным уздоўні | Эліптычнасць мовы (разнастайнасць няпоўных сказаў); фрагментарнасць, пэўная самастойнасць сказа; перавага простых, складаназлуччаных і складаных бяззлучнікаў сказаў; ужыванне пытальных і пабуджальных сказаў; выкарыстанне адваротнага парадку слоў; паўтор слоў |

| | | |
|--------------------|---|--|
| Стыль | II. Кніжныя стылі | |
| | I. Навуковы | |
| Сфера выкарыстання | Сфера навукі, тэхнікі і навучання (гэта стыль навуковых прац, падручнікаў і лекцый па навучальных дысцыплінах) | |
| Функцыя стылю | Доказны выклад навуковай інфармацыі; тлумачэнне навуковай інфармацыі; актыўизация лагічнага мыслення чытача (слухача) | |
| Жанры | пісьмовая форма | 1. Уласна навуковы падстыль (акадэмічны) – манографіі, дысертацыі, навуковыя артыкулы, анататы, рэфераты, навуковыя даклады. 2. Навукова-папулярны падстыль – навукова-папулярныя нарысы, публікацыі ў газетах і часопісах на навуковыя тэмы. 3. Навукова-вучэбны падстыль – падручнікі, навучальныя дапаможнікі, даведнікі |
| | вусная форма | Публічныя выступленні на навуковых канферэнцыях, сімпозіумах, у аўдыторыях (лекцыі, даклады, навуковыя паведамленні) |
| | на сэнсава-камуніка-тывым уздоўні | Вyzначальная рысы – абагульненасць і адцягненасць, строгая лагічнасць і доказнасць; дакладнасць, аб'ектуённасць |
| | на лексіка-фразеала-гічным уздоўні | Шырокое ўжыванне навуковых і тэхнічных тэрмінаў, адназначных, нявобразных слоў; аднароднасць лексікі і шматкратнае ўжыванне адных і тых жа слоў; шырокое выкарыстанне абстрактнай лексікі; ўжыванне слоў з конкретным значэннем для абазначэння агульных паняціяў; рэдкае ўжыванне эмаяніянальных слоў і слоў з пераносным значэннем |
| | на марфа-лагічным уздоўні | Шырокая ўжывальнасць назоўнікаў; частасе назіранне формай роднага склону; абазначэнне множнасці праз назоўнік у адзіночным ліку; ўжыванне прыметнікаў у састаўных тэрмінах; не выкарыстоўваючыа зайненнік я і дзеясловіа ў форме 1-й асобы адз. ліку |
| | на сінтак-січным уздоўні | Ужыванне ўскладненых і складаных сінтаксічных канструкцый (сказаў з аднароднымі членамі, абагульняльнымі словамі, з адасобленымі членамі сказа (дзеепрыметнымі і дзеепрыслоўнымі зваротамі), з пабочнымі словамі і скзамі); ужыванне прыслоўяў тыпу <i>спачатку</i> , <i>затым</i> , <i>пасля</i> , <i>потым</i> , якія вызначаюць паслядоўнасць і лагічнасць выказвання, састаўных злучнікаў (<i>таму што</i> , <i>у сувязі з</i> <i>тым што</i> , <i>нягледзячы на тое што</i>); шырокое выкарыстанне спасылак на навуковыя крыніцы і цытат, схем, дыяграм табліц, графікаў, умоўных абазначэнняў; адсутнасць клічных і пытальных сказаў |

| Стыль | <i>II. Кніжныя стылі 2. Публіцыстычны</i> |
|--------------------|--|
| Сфера выкарыстання | Абслугоўвае сферу грамадскіх адносін (выкарыстоўваша ў грамадска-палітычнай літаратуры, перыядычным друку, палітычных выступленнях, прамовах, на радыё і тэлебачанні); адресацца шырокім масам |
| Функцыя стылю | Паведамляць навіны штодзённага жыцця, культуры, навукі, растлумачваць грамадска-палітычныя пытанні, эмацыянальна ўздзеянічаць на чытачоў (слушачоў) з мэтай выклікаць у іх адпаведнае стаўленне да інфармацыі |
| Жанры | <p>пісьмовая форма</p> <p>Артыкул, нататка, рэпартаж, інтэрв'ю, карэспандэнцыя, рэцензія, агляд, нарыс, эсэ, фельетон, памфлет, замалёўка</p> <p>вусная форма</p> <p>Публічнае інфармацыйнае выступленне, прамова на сходзе (мітынгу) на грамадска-палітычныя тэмы</p> |
| Стылёвая адзнакі | <p>на сэнсавакамунікатыўным узроўні</p> <p>Арганічнае спалучэнне лагічна-абстрактнай (навуковай) і эмацыянальна-вобразнай (мастацкай) формаў адлюстравання рэчаінасці; аператыўнасць і дакладнасць інфармацыі; лагічнасць доказаў; эмацыянальнасць, выразнасць, ацэначнасць, даступнасць, вобразнасць, экспрэсіўнасць, пабуджальнасць; пафаснасць і ўзнёсласць мовы</p> <p>на лексіка-фразеала-гічным узроўні</p> <p>Вялікая колькасць абстрактнай лексікі і лексікі грамадска-палітычнага харэтару; назу́насць стандартных устойлівых выразаў; арганічнае спалучэнне грамадска-палітычнай тэрміналогіі і моўных сродкаў для выражавання настрою, пачуццяў (эмацыянальна-экспрэсіўнай лексікі – эпітэтаў, метафор, перыфразаў, гіпербал і інш.); шырокое выкарыстанне ацэначнай лексікі</p> <p>на марфа-лагічным узроўні</p> <p>Шырокое ўживанне назоўнікаў у форме роднага склону; адсутнасць выказніка-дзеяслова; ўживанне інфінітываў у ролі галоўных членаў сказа, уживанне дзеясловаў у форме загаднага ладу; выкарыстанне часціц, выклічнікаў</p> <p>на сінтак-січным узроўні</p> <p>Пашырэнне спалучальнасці слоў; выкарыстанне простых сінтаксічных канструкцый; чаргаванне поўных і няпоўных сказаў; шырокое выкарыстанне канструкцый для выражэння эмацыйнасці (сказаў з інверсіяй, рытарычных пытанняў, паўтораў, сказаў-зваротаў, заклікаў); наяўнасць падагульнення, высноваў</p> |

| Стыль | <i>II. Кніжныя стылі 3. Афіцыйна-прававы (афіцыйна-дзелавы)</i> |
|--------------------|--|
| Сфера выкарыстання | Афіцыйныя службовыя адносіны, адміністрацыйна-прававыя ўзаемаадносіны, дыпламатычныя адносіны |
| Функцыя стылю | Паведамленне, канстатация бяспрэчных фактаў, якія маюць практычнае значэнне ў адносінах паміж людзьмі, установамі, грамадзянамі і дзяржавай, у рэгламентациі правоў, правіл, дзеянняў |
| Жанры | <p>пісьмовая форма</p> <p>У справоўстве – заява, аўтабіографія, даведка, распіска, даверанаць, справаздача, пратакол, акт, характарыстыка.</p> <p>У галіне права і правазнаўства – закон, пастанова, указ, статут.</p> <p>У дыпламатыі – пагадненне, нота, камюніке, меморандум</p> <p>вусная форма</p> <p>–</p> |
| Стылёвая адзнакі | <p>на сэнсавакамунікатыўным узроўні</p> <p>Афіцыйнасць, аб'ектыўнасць, падкрэслена строгая та нальнасць, дакладнасць, гранічная канкрэтнасць; выклад адбываецца ў форме прадпісання, канстататыі, сцверджання; адзначаецца фармулёвак; неасабовы харэтар выказвання; адсутнасць эмацыянальнасці і экспрэсійнасці; стандартнае размяшчэнне матэрыялу.</p> <p>на лексіка-фразеала-гічным узроўні</p> <p>Асаблівая афіцыйнасць афарбоўкі (свеосаблівая кніжная лексіка, вялікая колькасць тэрмінаў для абавязаннія разных юрыдычных паняццяў, документаў, назваў асоб); вялікая колькасць канцылярскіх штампаў; уживанне дзеясловаў з загадным значэннем; адсутнасць слоў з пераносным значэннем і вобразных сродкаў мовы</p> <p>на марфа-лагічным узроўні</p> <p>Шырокое выкарыстанне іменных часцін мовы (аддзеяслоўных назоўнікаў), складаных адыменных прынаゾўнікаў; пашыранаць інфінітываў; уживанне пры інфінітыве слоў <i>трэба, неабходна, абаязнаны, забараняеца</i>; уживанне састаўных злучнікаў</p> <p>на сінтак-січным узроўні</p> <p>Выкарыстанне словазлучэнняў стандартнай будовы; пашыранаць дзеяслоўных словазлучэнняў замест асобных дзеясловаў; выкарыстанне простых двухсастаўных сказаў з прымым парадкам слоў; уживанне складаназлучаных і складаназалежных сказаў для адлюстравання паслядоўнасці, прычына-выніковых адносін; шырокое выкарыстанне безасабовых і інфінітывных сказаў са значэннем загаду, прадпісання, неабходнасці</p> |

| | | |
|--------------------|--|---|
| Стыль | <i>П. Кліжныя стылі 4. Мастацкі</i> | |
| Сфера выкарыстання | Духоўная сфера жыцця грамадства | |
| Функцыя стылю | Камунікатыўная функцыя – перадача пэўнага зместу; эстэтычная функцыя – уздзейнне на чытчика праз мастацкія вобразы | |
| Жанры | пісьмовая форма | У пазіі – пээма, балада, верш, санет, актава, трывалет; у мастацкай прозе – аповесць, апавяданне, раман; у драматургіі – п'еса, камедыя, трагедыя |
| | вусная форма | Пастаноўкі ў тэатрах, мастацкія фільмы |
| Стылевыя адзнакі | на сэнсава-камуніка-тыўным узроўні | Спалучэнне элементаў усіх стыляў; многаголоссе (спалучэнне мовы аўтара і мовы персанажаў) |
| | на лексіка-фразеала-гічным узроўні | Лексіка ўсіх стыляў, паэтычныя і народна-паэтычныя слова; вобразнасць, эмацыйнальнасць, экспрэсійнасць (шырокое выкарыстанне сінтаксічна-стылістычных фігур, да якіх адносяцца анафара, эпіфара, антытэза, аксюмарон і інш.); наяўнасць вобразных моўна-выяўленчых сродкаў, да якіх адносяцца тропы (метафора, метанімія, сінекдаха, гіпербала, літота, увасабленне, адухаўленне), прыказкі, прымяўкі, пісьменніцкая неалагізмы і аказіяналізмы |
| | на марфа-лагічным узроўні | Спалучэнне элементаў усіх стыляў |
| | на сінтак-січным узроўні | Спалучэнне элементаў усіх стыляў |

ФАНЕТЫКА. ГРАФІКА. АРФАЭПІЯ. АРФАГРАФІЯ

Фанетыка

§ 18. Класіфікацыя гукаў беларускай мовы

Фанетыка – наука аб гукавым складзе мовы. Гэта раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца гукі (іх класіфікацыя, змяненне, чаргаванне) і сродкі гукавой арганізацыі мовы (націск, склад, інтонацыя).

Гук – найменшая (непадзельная) адзінка мовы, якую мы можам вымавіць і пачуць; гэта матэрыяльная абалонка ўсіх сэнсавых адзінак мовы (слоў, словазлучэнняў і сказаў).

Галосныя гукі вымавляюцца пры дапамозе голасу, зычныя – пры дапамозе голасу і шуму або толькі шуму.

Так, у слове *vada* 4 гукі: [v a d á] – 2 зычныя і 2 галосныя.

Гукі самі па сабе значэння не маюць (не абазначаюць паняццяў), але ствараюць зневажнюю абалонку цэлага гукавога комплексу – слова.

Гукі любой мовы, у тым ліку і беларускай, утвараюцца ў выніку складанай работы моўнага апарату, які складаецца з наступных органаў чалавека: лёгкіх, гартані, глоткі, галасавых звязак, цвёрдага і мяккага падніжэння, губ, поласцей рота і носа, языка і зубоў.

Усе моўныя органы па-рознаму ўдзельнічаюць ва ўтварэнні гукаў. Пры ўтварэнні галосных паветра з лёгкіх выходзіць плаўна і спакойна, а галасавыя звязкі напружваюцца. Пры ўтварэнні зычных гукаў назіраецца адваротнае: звязкі расслабляюцца, а паветра з лёгкіх выходзіць з перашкодамі. У гэтым сутнасць артыкуляцыйнага адразнення паміж галоснымі і зычнымі.

Існуе таксама акустычнае адразненне: галосныя ўтвараюцца чистым голасам, а зычныя – пры дапамозе голасу і шуму або толькі шуму.

Выяўляеца і функцыянальнае адразненне: галосныя гукі ўтвараюць склады.


Галосных гукаў у беларускай мове 6 – [а], [о], [и], [у], [ы], [э].

Класіфікацыя галосных заснована на іх артыкуляцыі:

- 1) паводле спосабу ўтварэння (ступені пад'ёму языка да цвёрдага падніжэння) вылучаюцца галосныя верхняга пад'ёму – [и], [ы], [у], сярэдняга – [э], [о], ніжняга – [а];
- 2) паводле месца ўтварэння (перамяшчэння языка па гарызанталі) галосныя падзяляюцца на галосныя пярэдняга рада – [и], [э]; сярэдняга рада – [ы], [а]; задняга рада – [о], [у];
- 3) паводле ўдзелу ў вымаўленні губ галосныя бываюць лабіялі-заваныя (ад лац. *labium* – 'губа'), або губныя, – [о], [у] і нелабіялізаваныя: [а], [э], [и], [ы].

Зычныя гукі складаюцца з шуму або з голасу і шуму, што ўзнікае ў час вымаўлення ў выніку сутыкнення выдыхаемага паветра з перашкодамі ў ротавай поласці. Гукі падраздзяляюцца па розных параметрах: 1) паводле ўдзелу голасу і шуму, 2) паводле цвёрдасці і мяккасці, 3) паводле спосабу ўтварэння, 4) паводле месца ўтварэння.

Паводле ўдзелу голасу і шуму зычныя падзяляюцца наступным чынам:



Шумныя зычныя з'яўляюцца суадноснымі па глухасці-звонкасці. Не маюць адпаведных звонкіх гукі [ф], [ф'].

| | | | | | | | | |
|--------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-------|
| звукія | [б] | [б'] | [г] | [г'] | [д] | [дж] | [дз] | [дз'] |
| глухія | [п] | [п'] | [х] | [х'] | [т] | [ч] | [ц] | [ц'] |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|--|
| звукія | [ж] | [з] | [з'] | [f] | [f'] | | | |
| глухія | [ш] | [с] | [с'] | [к] | [к'] | [ф] | [ф'] | |

Санорныя гукі ў параўнанні з шумнымі маюць наступныя асаблівасці:

- а) не маюць адпаведных глухіх, г.з.н. не ствараюць пар па глухасці і звонкасці;
- б) не асімілююцца па глухасці перад глухімі і не аглушаюцца ў канцы слова:
водар – [в ó дар];
пыл – [пыл];
гонкі – [г ó нк’і];
- в) самі санорныя не ўплываюць на вымаўленне папярэдніх глухіх – г.з.н., што глухія перад санорнымі не азванчаюцца:
свой – [свой];
учараши – [учарáши].

Паводле цвёрдасці і мяккасці гукі падзяляюцца на цвёрдыя і мяккія. Большасць гукаў утварае пары:

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| цвёрдыя | [б] | [в] | [г] | [ф] | [д] | [з] | [к] | [л] | [м] |
| мяккія | [б'] | [в'] | [г'] | [ф'] | [дз'] | [з'] | [к'] | [л'] | [м'] |

| | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| цвёрдыя | [н] | [п] | [с] | [т] | [ф] | [х] | – | [ў] |
| мяккія | [н'] | [п'] | [с'] | [т'] | [ф'] | [х'] | [й] | – |

Гукі [ж], [ш], [ч], [дж], [р], [ц] (не ўтвораны з [т]) называюцца зацвярдзелымі. Яны таксама не маюць адпаведных мяккіх. Не мае пары і гук [дз] у запазычаных словах тыпу *ксяндзы*, *пэндаль*.

- Паводле спосабу ўтварэння зычныя падзяляюцца на:
- а) змычныя: [б], [б'], [п], [п'], [д], [т], [к], [к'], [выбухныя [ф] і [ф']];
 - б) шчылінныя: [в], [в'], [г], [г'], [ж], [з], [з'], [й], [с], [с'], [ў], [ф], [ф'], [х], [х'], [ш];
 - в) злітныя: афрыкаты [дж], [дз], [дз'], [ц], [ц'], [ч];
 - г) насавыя: [л], [л'], [м], [м'], [н], [н'];
 - д) дрыжачы гук [р] (вібрант).

Паводле месца ўтварэння зычныя падзяляюцца на:

- а) губныя
 - губна-губныя: [б], [б'], [п], [п'], [м], [м'], [ў];
 - губна-зубныя: [в], [в'], [ф], [ф'];
 - б) язычныя
 - пярэднезычныя: [д], [дз], [дз'], [дж], [ж], [з], [з'], [л], [л'], [н], [н'], [р], [с], [с'], [т], [ц], [ц'], [ч], [ш];
 - сярэднезычны: [й];
 - заднезычныя: [г], [г'], [ф] і [ф'], [к], [к'], [х], [х'].
- Сярод пярэднезычных вылучаюцца групы шыпячых ([ж], [ш], [дж], [ч]) і свісцячых ([з], [з'], [с], [с'], [ц], [ц'], [дз], [дз']).

§ 19. Фанетычна пазіцыя

Гукі – гэта найдрабнейшыя элементы мовы, з якіх складаюцца слова. Яны не могуць існаваць ізалявана, бо толькі ў акружэнні іншых гукаў набываюць сэнс. Становішча гука ў дачыненні да тых гукаў, што стаяць побач з ім, а таксама да націску і месца ў слове называецца **пазіцыяй гука**. У моцнай пазіцыі гук праяўляе свае якасці ў найбольшай ступені, а ў слабай страчвае некаторыя ўласцівасці цалкам ці часткова.

Для галосных гукаў моцнай з'яўляецца пазіцыя пад націскам, слабай – у ненаціскным становішчы: [дом], [пóл'э]. Гук [о] у абодвух словаах знаходзіцца ў моцнай пазіцыі, гук [э] у слове *поле* – у слабай.

Санорны гукі не змяняюцца пад упльвам іншых, г.зн. ні адна пазіцыя не з'яўляецца для іх слабай.

Для шумных цвёрдых зычных моцная пазіцыя – перад галоснымі і санорнымі: [дом], [том], [хром], [хл'эў]; для звонкіх слабая пазіцыя – на канцы слова і перад глухімі зычнымі: *грыб* [грып], *казка* [ка́ска], а для глухіх – перад звонкімі: *касьба* [каз'ба], *футбол* [фуд бол]. Для глухіх (цвёрдых і мяккіх) моцнай з'яўляецца пазіцыя на канцы слова: *лес* [л'эс], *співаць* [с'п'авац'].

Для свісцячых [з], [с] слабай будзе пазіцыя перад мяккімі зычнымі, за выключэннем [г'], [f'], [к'], [x']:
співаць [с'п'авац'], *з'есci* [з'йэс'ц'i], але *згінуць* [зг'інуц'], *мазгi* [мазг'і].

Для свісцячых з'яўляецца слабай пазіцыя перад шыпячымі: *счышчаць* [шчышчáц'], *расчоска* [рашчóска], *жжаць* [жжац'], а для шыпячых – перад свісцячымі: *возмешся* [вóз'м'эс'с'a], *на дарожцы* [на^дарóсцы].

Для гукаў [д], [т] слабай з'яўляецца пазіцыя перад [ч] і [ц]: *матчиын* [мáччиын], *ад чаго* [ач^чагó], *селядцы* [с'эл'аццý], *у карытыцы* [у^карыйцы].

З фанетычнай слабай пазіцыяй зычных звязана з'ява **асіміляцыі** – прыпадбенне папярэдняга зычнага да наступнага пры вымаўленні спалучэння зычных.

Асіміляцыя можа адбывацца па глухасці, калі звонкі перад глухім аглушаеца: *казка* – *ка[с]ка*, *сцежска* – *сце[ш]ка*.

! У абсолютным канцы слова адбываецца не асіміляцыя, а **аглушэнне**: *грыб* – *гры[п]*.

Асіміляцыя па звонкасці – вымаўленне глухога перад звонкім як звонкага: *футбол* – *фу[д]бол*, *носьбіт* – *но[з']біт*.

Асіміляцыя па мяккасці – прыпадбенне свісцячых [з], [с] да наступных мяккіх, за выключэннем [г'], [f'], [к'], [x']:
свет – [с']*вет*, *зникнуць* – [з']*нікнуць*.

Назіраецца ў маўленні і прыпадбенне шыпячых да свісцячых (*на талерацы* – *на талера[ц]ы*) і свісцячых да шыпячых (*зжасць* – [ж]жасць, *сшиць* – [ш]шиць).

§ 20. Пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні гукаў

Змены гукаў у залежнасці ад фанетычнай пазіцыі называюцца **пазіцыйнымі чаргаваннямі**. Ім падлягаюць і галосныя, і зычныя:

[л'эс] – [л'асы];

[вос] – [вазы];

[праз'іц'] – [проз'ба].

Сярод пазіцыйных чаргаванняў галосных найбольш пашыраны чаргаванні на аснове акання і якання:

[о] – [а] – *новы* – *навіна*, *мёд* – *мядок*;

[э] – [а] – *цэгla* – *цагліна*, *несci* – *нясу*.

Як бачым, такое чаргаванне залежыць ад націску.

Пазіцыйныя чаргаванні зычных гукаў адбываюцца пад упльвам суседніх зычных у сярэдзіне слова або залежаць ад становішча на канцы слова. Да іх адносяцца:

а) чаргаванні звонкіх і глухіх у сярэдзіне слова ў выніку асіміляцыі:

[б] – [п] – *рыба* – *ры[п]ка*;

[г] – [х] – *бягу* – *бе[х]чи*;

[з] – [с] – *вазы* – *ва[с]кі*;

[д] – [т] – *лодачка* – *ло[т]ка*;

[з'] – [ц'] – *дзядзечка* – *дзя[ц']ка*;

[ж] – [ш] – *стајскок* – *ста[ш]ка*;

б) чаргаванні звонкіх і глухіх у выніку аглушэння звонкіх на канцы слова:

[б] – [п] – *зубы* – *зу[п]*;

[г] – [х] – *дарога* – *даро[х]*;

[з] – [с] – *вазы* – *во[с]*;

[д] – [т] – *гарады* – *гора[т]*;

[з'] – [ц'] – *мядзяны* – *ме[ц']*;

[ж] – [ш] – *нахсы* – *но[ш]*;
 [дж] – [ч] – *дахджы* – *дож[ч]*;

в) чаргаванні цвёрдых і мяккіх зычных у выніку асіміляцыі па мяккасці:

[з] – [з'] – *зносіць* – [з']*несці*;
 [с] – [с'] – *спаў* – [с']*піць*;

г) чаргаванні цвёрдых і мяккіх зычных у выніку змякчэння цвёрдых пры змене формы слова:

[т] – [ц'] – *плата* – *пла[ц']іць*;
 [д] – [дз'] – *улада* – *ва ўла[дз']е*;
 [н] – [н'] – *сон* – *у с[н']е*;
 [л] – [л'] – *малы* – *ма[л']енкі*;
 [м] – [м'] – *помніць* – *успа[м']ін*;
 [п] – [п'] – *спаць* – *с[п']іць*;
 [в] – [в'] – *лава* – *на ла[в']е*;
 [ф] – [ф'] – *параграф* – *у парагра[ф']е*;
 [г] – [г'] – *ворага* – *вора[г']і*;
 [к] – [к'] – *клетка* – *клем[к']і*;
 [х] – [х'] – *арэх* – *арэ[х']і*.

Гістарычныя чаргаванні не залежаць ад фанетычнай пазіцыі гука: яны могуць адбывацца, калі гуки стаяць у аднолькавай пазіцыі. Гістарычныя чаргаванні не могуць быць растлумачаны на падставе сучасных моўных законаў. Яны носяць назму гістарычных таму, што змены гукаў у словах адбываюцца на аснове законаў, якія дзейнічалі ў агульнаславянскі, агульнаўсходнеславянскі і старажытнабеларускі перыяды. Умовы ўзнікнення такіх чаргаванняў могуць быць растлумачаны на базе гісторыі мовы.

Да самых распаўсюджаных гістарычных чаргаванняў галосных адносяцца наступныя:

[а] – [о] – [э] – *графлі* – *гроб* – *грэбці*;
 [э] – [о] – *везci* – *вёз* ([в' э с' ц' і – в' о с]);
 [э] – [а] – *лезci* – *лазіць*;
 [э] – [и] – [о] – нуль гука: *церci* – *зацірка* – *цёр* – *тру*;
 [о] – [у] – [ы] – *сохнуць* – *сухі* – *высыхаць*;
 [и] – [о] – нуль гука: *біць* – *бой* – *б'ю*;
 [а] – [у] – *вязаць* – *вузел*.

! Галосныя [о], [а], [э], якія пры ўтварэнні новых слоў або пры змяненні формы слова выпадаюць (г.зн. чаргуюцца з нулём гука), называюцца **беглымі галоснымі**.

Да гістарычных адносяцца таксама чаргаванні [э] – [і] (*светлы* – *світаць*), [о] – [ы] (*гром* – *грыміць*, *кроў* – *крыававы*).

! Гэтыя чаргаванні ўзніклі ў глыбокай старажытнасці, але з сучаснага пункту гледжання набліжаюцца да пазіцыйных (гуки [э], [о] назираюцца ў моцнай пазіцыі, а [і], [ы] – у слабай): *гром* – *грымець*, *брывы* – *брыво*, *глотка* – *глытаць*, *келіх* – *кілішак*.

Найбольш пашыранымі гістарычнымі чаргаваннямі зычных з'яўляюцца наступныя:

а) чаргаванне заднезычных [г], [к], [х] з шыпячымі:

[г] – [ж] – *вага* – *важыць*, *магу* – *можаць*;
 [к] – [ч] – *рука* – *ручка*, *рака* – *рэчанька*;
 [х] – [ш] – *мех* – *мяшок*, *вуха* – *ушка*;

б) чаргаванне заднезычных са свісцячымі:

г – [з'] – *дарога* – *на дарозе*;
 к – [ц] – *рака* – *у рацэ*;
 х – [с'] – *страха* – *на страсе*;

в) чаргаванне свісцячых з шыпячымі:

[дз'] – [дж] – *хадзіць* – *хаджу*;
 [ц'] – [ч] – *плаціць* – *плачу*;
 [з'] – [ж] – *вазіць* – *важу*;
 [с'] – [ш] – *насіць* – *нашу*;

г) чаргаванне [д], [т] з шыпячымі:

[д] – [дж] – *хада* – *хаджу*;
 [т] – [ч] – *плата* – *плачу*;

д) чаргаванне губных (цвёрдых і мяккіх) [б], [в], [м], [п], [ф] са спалучэннем гэтых губных з гукам [л']:

[б] – [бл'] – *любіць* – *люблю*;
 [п] – [пл'] – *трапіць* – *траплю*;
 [в] – [ўл'] – *лавіць* – *лаўлю*;
 [м] – [мл'] – *драмаць* – *драмлю*;
 [ф] – [фл'] – *графіць* – *графлю*.

§ 21. Фанетычныя законы беларускай мовы

Усе пазіцыйныя чаргаванні падпарадкоўваюцца асноўным фанетычным законам. Для сучаснай беларускай мовы яны наступныя: аканне, яканне, закон аглушэння звонкіх зычных, закон прыпадабнення зычных па глухасці і звонкасці, асіміляцыя па мяккасці,

асіміляцыя свісцячых да шыпячых і шыпячых да свісцячых, дзеканне і цеканне, закон узнікнення прыстаўных гукаў, фанетычнае падаўжэнне, закон пераходу [у], [в] і [в'] у [ў].

Аканне – закон змянення гукаў [о], [э] на [а] у слабай пазіцыі: *цэны – ацаніць, бок – бакі*. Як бачым, аканне перадаецца на пісьме (пасля цвёрдых і зацвярдзелых). Спецыфічная рыса беларускай мовы – **яканне**, якое дзейнічае пасля мяккіх зычных у першым складзе перад націкам, а на пісьме перадаецца літарай *я*: *лес – лясны: [л’э с] – [л’ас ны]*. Аканню паддлягае і вымаўленне службовых слоў (у адным фанетычным слове разам з самастойнымі часцінамі мовы), але на пісьме гэтая з’ява не перадаецца: *[н’а^б’ў] – не быў, [б’аз^з’уба] – без зуба*.

На слова іншамоўнага паходжання, за рэдкім выключэннім, аканне не распаўсяюджваецца: *[к’эф’ір], [м’этрó], але: [йафрэйтар], [кал’андáр], [с’аржáнт], [дал’ікатэс]*. Напісанне адпаведнае: *кефір, метро, яфрэйтар, каляндар, сяржант, далікатэс*.

Закон аглушэння звонкіх зычных дзейнічае на канцы слоў перад паўзай (выключэннія няма): *зуб – [зуп], медзь – [м’эц’], дождж – [дошч]*.

Асіміляцыя па глухасці і звонкасці – гэта:

- аглушэнне звонкіх перад глухімі: *градка – [грáтка], без су-му – [б’ас^суму];*
- азванчэнне глухіх перад звонкімі: *айсберг – [áiз’б’эрх], малатьба – [маладз’бá].*

Асіміляцыі па мяккасці паддлягаюць свісцячыя [з], [с], калі апываюцца ў пазіцыі перад мяккім (за выключэннем заднезычных [г'], [ғ'], [к'], [х']): змяячаюцца таксама [д] і [т] перад [в']:

збор [збор] – збіраць [з’б’ірáц’];

спаць [спац’] – спіць [с’п’іц’];

без закона [б’эз^закона] – без зямлі [б’эз’^з’амлі],

але: [с_к’эм’іц’], [з_г’інуц’], [с_х’іл’іца], [мазг’і];

два [два] – дзве [дз’в’э], чатыры – чацвёты [чац’в’орты].

Асіміляцыя шыпячых да свісцячых: *збіраешся – [з’б’ірáйэс’с’а], на дошцы – [на^досцы];* свісцячых да шыпячых: *шицы – [шшици’], эжаци – [жжац’].*

! Усе шыпячыя ў беларускай мове зацвярдзелы, але асімілююцца і з мяккімі свісцячымі.

Дзеканне і цеканне – змяненне [д] на [дз’] і [т] на [ц’] пры па-мякчэнні ў роднасных слова: *іду – ідзе, рот – уроце*.

Узнікненне прыстаўных гукаў звязана з наяўнасцю пэўных гукаў у збегу зычных, з націкам, з месцам знаходжання слова.

Правілы:

I. Прыстаўныя галосныя **i, a** пішуцца:

1. Перад збегам зычных, першы з якіх – *м: імглісты, імчаць*.

! Не пішуцца: пасля прыставак на галосны (памчаць, за-мглелы) і пасля першай часткі складанага слова (*вокамгненна*).

! Прыстаўны *a* пішацца толькі ў словах *аржаны і амшара* (паралельна з *іржаны, імшара*).

2. Перад збегам зычных, які пачынаецца літарамі *p, l:*

– калі слова стаіць у пачатку сказа: *Ільдзіна адарвалася ад берага;*

– пасля знакаў прыпынку: *Рассыпала сонца каралі, ірдзее ў ім пыл, нібы жар.* (К-с);

– калі папярднія слова заканчваюцца на зычны: *Па леташ-нім іржышчы вядзе ў бярэзник свежы след.* (І. Н.)

! У паэтычных радках могуць назірацца адступленні ад правіла: *З пяятлі іржавай грымнуліся дзвёры.* (Дз.)

II. Прыстаўны зычны **B** пішацца:

1. У словах *вока, востры, навокал* і вытворных ад іх незалежна ад націку: *вочы, вачаняты, завастрыць, наваколле.*

2. У словах *павук, ціун, ва* ўласных імёнах *Навум, Матэвуш, Тадэвуш, Лярон, Парытон, Радзівон* і вытворных ад іх незалежна ад націку.

3. Перад націскным *o* (у пачатку слова, у сярэдзіне слова пасля прыстаўкі і першай часткі складанага слова): *воблака, вобраз, наводдаль, шматвобразны.*

4. Перад каранёвым *у* ў пачатку слова, у сярэдзіне слова пасля прыстаўкі або першай часткі складанага слова: *вусы – вусач, вудзіць – вудзільна, завушніцы, чарнавусы.*

! Літара *v* не пішацца:

– перад *o* не пад націкам (*вобласць – абласны*);

– перад *o, u* ў словах іншамоўнага паходжання і ва ўласных назвах: *ордэн, опера, унія, Украіна;*

– у словах *наогул, оканне, одум, охаць;*

– перад [у], які ўзнік з [в]: *узмор’е, унук, улада, учора.*

III. Прыстаўны зычны і пішацца:

1. У слове *гэты* і вытворных ад яго: *гэтакі, дагэтуль, адгэтуль*.
2. У выклініках: *гэй, гэ, га, го*.
3. У некаторых словах іншамоўнага паходжання: *гармата, Ганна*.

Фанетычнае падаўжэнне – закон падаўжанага вымаўлення гукаў [з'], [с'], [дз'], [ц'], [л'], [н'], [ж], [ч], [ш] у становішчы паміж галоснымі. Перадаецца на пісьме: *паданне, начу, падарожжжа, жыццё*. Выключэнні: *Ілья, Ульяна, Ульянаў* і вытворныя ад іх.

✓ **Увага!** Неабходна размякоўваць фанетычнае падаўжэнне з марфалагічным падваеннем (узнікненнем дзвюх аднолькавых літар на стыку марфем: *бястстрашны, каменны*) і з уласна доўгімі гукамі ў запазычаных словах-выключэннях, дзе на пісьме захоўваюцца дзве літары: *ванна, манна, Мадонна* і інш.

У беларускай мове дзейнічае закон **пераходу** [у] у гук [ў] пасля галосных, а таксама [в] і [в'] у гук [ў] пасля галоснага перад зычным і на канцы слова:

увага – пад увагай – на ўвазе;

трава – траўка;

хлопець-умелець – хлопцы-ўмельцы;

наплавы – поплаву.

§ 22. Склад слова і складападзел

У працэсе маўлення адбываюцца асобныя штуршкі паветра з лёгкіх. **Склад** – гэта асобны гук ці некалькі іх разам, што вымаўляюцца адным штуршком. Аснова любога склада – галосны гук: колькі ў слове галосных, столькі і складоў. Галосны гук можа па-чынаць склад, стаяць усярэдзіне або закрываць склад.

Адкрыты склад заканчваецца галосным, а **закрыты** – зычным. Склад, які пачынаецца з галоснага, называецца **непрыкрытым**; **прыкрыты склад** пачынаецца з зычнага.

! Характарыстыка складоў:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a(1) – пі(2) – саць(3) | да(1) – ве(2) – дка(3) |
| 1 – непрыкрыты, адкрыты; | Усе склады прыкрытыя, |
| 2 – прыкрыты, адкрыты; | адкрытыя. |
| 3 – прыкрыты, закрыты. | |

Правілы складападзелу:

- 1) зычны ў пазіцыі паміж галоснымі адносіцца да наступнага галоснага: *чи-та́ць, го-рад*;
- 2) два шумныя зычныя ў пазіцыі паміж галоснымі адносіцца да наступнага галоснага: *мы-цца, ка-эка, ба-ра-цьба*;
- 3) калі паміж галоснымі знаходзіцца група зычных, першы з якіх з'яўляецца санорным, то гэты санорны адносіцца да папярэдняга склада: *бой-ка, вар-та, моў-ны*;
- 4) калі паміж галоснымі знаходзіцца спалучэнне шумных і санорных зычных, прычым шумныя стаяць перад санорнымі, то ўсё спалучэнне зычных адносіцца да наступнага склада: *ся-стра, за-снуць, по-плаў*;
- 5) два розныя санорныя паміж галоснымі звычайна адносіцца да розных складоў: *вай-на, поў-нач, вель-мі*, але: *ва-нна, Га-нна, ко-нны*.

§ 23. Націск

Адзін са складоў у слове вымаўляецца з большай сілай і называецца **націскнім**. Такім чынам, **націск** – гэта вымаўленне аднога са складоў у слове з большай сілай і працягласцю. Націск у беларускай мове рухомы, г.зн. у розных граматычных формах слова ён можа пераходзіць з аднаго склада на другі: *зямля – зэмлі, рукі – руکі*.

Службовыя слова самастойнага націску не маюць і ўваходзяць у адно **фанетычнае слова** разам з самастойнай часцінай мовы:

за ракой – [з а ^ рак о й];

не еў – [н' а ^ й э ў];

сказала ж – [с каз а ла ^ ш].

Складаныя слова могуць мець два націскі: **асноўны** (акут – са значком ') і **пабочны** (граўіс – са значком `): *зэмлекарыстáнне, свячесáба, рэзнакалярóбы*. Такая з'ява назіраецца ў складаных словам з 2-х частак, у якіх асноўны націск прыпадае не на першы склад другой асновы.

§ 24. Фанетычная транскрыпцыя

Слова **транскрыпцыя** паходзіць ад лацінскага *transcriptio* ('перапісанне') і абазначае такое пісьмо, якое найбольш дакладна

передае вымаўленне. Такім чынам, **фанетычная транскрыпцыя** – гэта спосаб перадачы на пісьме вуснага маўлення з усім яго гукаўмі асаблівасцямі без уліку правапісу.

Для фанетычнай транскрыпцыі выкарыстоўваюцца ўсе літары алфавіта, за выключэннем **ь** (мяккага знака) і ётаваных галосных **e, ё, ю, я**.

Правілы транскрыпцыі:

- 1) для абазначэння галосных выкарыстоўваюцца літары **a, o, u, э, і, ы**;
- 2) – для абазначэння зычных выкарыстоўваюцца ўсе адпаведныя літары алфавіта, а таксама дыграфы [ð] і [ðʒ];
 - гук [j] «ёт» абазначаюць па-рознаму: у адных выданнях можна сустрэць абазначэнне праз літару **й** ва ўсіх пазіцыях, у іншых – [j] у пачатку склада і [й] у канцы склада і перад зычнымі пасля галосных ([јágа да], [дай], [janá^йón]);
 - фрыкатыўны гук [г] перадаецца літарай **г**, а выбухны [г] – літарай **г** са знакам націску: [гóра], [ѓу́з’ік]; у некаторых дапаможніках можна сустрэць іншы спосаб: фрыкатыўны перадаецца грэчаскай літарай **γ** 'гама', а выбухны – літарай **г**;
 - мяккія зычныя абазначаюцца адпаведнай літарай са значком [’]: [с’ін’і];
 - падоўжаныя зычныя абазначаюцца знакам [^] над літарай;
 - 3) апостраф у транскрыпцыі не ўжываецца;
 - 4) абавязкова абазначаецца асноўны націск [’] і пабочны [^] (ён бывае ў складаных словах, у якіх асноўны націск прыпадае не на першы склад другой асновы):
 - чарнабрóвы** [чарна бróвы];
 - чёрнавалóсы** [чóрнавалóсы];
 - 5) калі слова ў моўнай плыні вымаўляюцца без паўзы (напрыклад, фанетычныя слова або слова, звязаныя злучнікам **и**), то ў транскрыпцыі выкарыстоўваецца значок ліга [^], які ставіцца ад апошняй літары папярэдняга слова да першай літары наступнага: **да яго** [да^йагó], **з намі** [з^нám’i], **з суседам** [с^сус’éдам];
 - 6) са знакаў прыпынку ў транскрыпцыі выкарыстоўваюцца толькі пытальнік і клічнік; міжтактавыя паўзы абазначаюцца адной рыскай [/], а міжфразавыя – дзвюма [//];
 - 7) вялікія літары не выкарыстоўваюцца;
 - 8) тэкст, які транскрыбуюцца, бярэцца ў квадратныя дужкі.

Узор затранскрыбраванага тэксту.

Сагрэўшыся на сонцы, весялей заспявалі сініцы і снегіры. Па галінах дрэў зашмыгалаі малюсенькія каралькі з прыгожымі аранжаватымі губкамі. Шчабечуць, збираючыся ў чародкі, вераб’і. Мацней, званчэй застукаў дзяцел. (У. Аляхновіч)

[сагрэўшыс’а на^сёнцы / в’эс’ал’эй зас’п’авал’і с’ін’ішы^й с’ін’эг’іры // па^гал’інах дрэў зашмыгалаі мал’ус’эн’к’ія карал’к’і с^прыгожымі аранжаватымі гúпкам’і // шчаб’эчуц’ / з’б’ір’ячыс’а ў^чаротк’і / в’эрабій // мацн’эй / званчэй застукаў дз’ац’эл //]

Графіка

§ 25. Паняцце графікі

Графіка (ад грэч. *grapho* – ‘пішу’) – раздзел мовазнаўства, які вывучае пісьмовыя сродкі мовы (абрысы пісьмовых знакаў) і замацаваныя за імі гукаўня значэнні.

Пісьмо ў сваім развіцці прыйшло некалькі этапаў:

- а) піктаграфія (малюнкавае пісьмо);
- б) ідэаграфія (сімвалічнае пісьмо);
- в) літарна-гукаўное пісьмо.

! Мы карыстаємся літарна-гукаўным пісьмом, але ў якасці дапаможных сродкаў перадачы інфармацыі і ў нашы дні выкарыстоўваюцца элементы піктаграфіі (малюнкі на шыльдах, піктаграмы для абазначэння відаў спорту) і ідэаграфіі (матэматычныя знакі, хімічныя формулы, дарожныя знакі і ўказальнікі).

У сучасную сістэму пісьмовых знакаў (графічных сродкаў) уваходзяць літары, апостраф, злучок (дэфіс), знакі прыпынку, знак параграфа, матэматычныя знакі, знак націску і інш.

§ 26. Прынцыпы беларускай графікі

Асноўная функцыя літар – абазначаць гуکі мовы. Беларуская графіка заснавана на двух прынцыпах – гукаўным і складовым.

Сутнасць гукавога прынцыпу ў тым, што адзін і той жа гук на пісьме абазначаецца адной і той жа літарай. Такія літары называюцца адназначнымі. Гэта галосныя *a, o, э, у, ы*, зычныя *ð, ж, р, т, ч, ш, ў*.

Сутнасць складовага прынцыпу заключаецца ў тым, што гукавое значэнне некаторых літар праяўляеца толькі ў складзе. Згодна са складовым прынцыпам ужываюцца двухзначныя літары (для абазначэння галосных і перадачы мяккасці папярэдніх зычных – *e, ё, ю, я, i*, а таксама аднолькавыя літары для абазначэння парных цвёрдых і мяккіх зычных: *воз – вез*). Літары *e, ё, ю, я* называюць ётавымі за іх здольнасць перадаваць у пэўных пазіцыях [й] і адпаведны галосны.

Ёсць літары шматзначныя. Разгледзім гэту з'яву на прыкладзе літары *i*. Яна можа перадаваць на пісьме наступныя гукі:

- 1) [i] – пасля мяккіх зычных і ў пачатку слова не пад націскам: *чи – [ци́х’и], имёны – [им’оны]*;
- 2) [й] – пры вымаўленні двух слоў, калі папярэдніе заканчваеца на галосны, а наступнае пачынаеца з [i] не пад націскам: *яна ішла – [яна́йшлá]*;
- 3) [ы] – калі папярэдніе слова заканчваеца на зычны, за выключэннем *г, к, х*: *ён ішоў – [йóн^ышоў]*, але: *урок ішоў – [урок ішоў]*;
- 4) [йі] – у пачатку слова або пасля галоснага, ў, раздзяляльнага мяккага знака ці апострафа ў пазіцыі пад націскам: *іхні – [іхн’и], аб’інелы – [аб’ін’элы], Ільіч – [іл’іч], да іх – [да^йіх]*.

§ 27. Алфавіт

Алфавіт – гэта сукупнасць літар, размешчаных у традыцыйна ўстаноўленым парадку. Паслядоўнасць літар у алфавіце ўмоўная і не мае якога-небудзь лагічнага аргументавання. Аднак гэтая паслядоўнасць з'яўляеца ўстойлівой і аваязвковай, што мае практичнае значэнне: паводле парадку літар размяшчаюцца слова ў слоўніках, картатэках, каталогах, складаюцца розныя спісы.

У беларускім алфавіце 32 літары: 10 – для абазначэння галосных гукаў, 21 – для абазначэння зычных; літара *ў* (мяккі знак) увогуле гука не абазначае. *Дз і дж* (дзэ і джэ) – гэта не літары, а **дыграфы**, якія ўтвораны са спалучэння літар і абазначаюць **афрыкаты** [*дз'*], [*дз*] і [*дж*].

У графічных адносінах літары падзяляюцца на *друкаваныя* і *рукапісныя, вялікія* (загалоўныя) і *малыя* (радковыя).

! Кожная літара ў алфавіце мае назыву. Назвы зычных складаюцца з абазначэння гука і дадатковага галоснага *а* або *э*: *бэ, вэ, эн, эр, ша, ка, ха*.

Літары **ь, ў, ы** звычайна ўжываюцца як радковыя. Аднак калі ў слове, надрукаваным вялікім літарамі, сустракаюцца **ь, ў** ці **ы**, то яны таксама будуть мець форму загалоўнай літары: **ЯНКА БРЫЛЬ, ЛЕЎ ТАЛСТОЙ**. Загалоўная *ы* сустракаеца ў запазычаных геаграфічных назвах: *Быгатá* (рака ў Якуціі). Загалоўная *ў* назіраецца ў паэтычных тэкстах у пачатку радкоў:

Ёсць паданне вякоў, што разбурыць калісь
Вавілонскую вежу Адам.

I няўмольна сальюцца мовы зямлі
У адну, няродную нам. (I. K.)

Сучасны беларускі алфавіт

А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, Ё ё, Ж ж, З з, І і, Й ѹ,
К к, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ў ў,
Ф ф, Х х, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Ы ы, Ъ ѿ, Э э, Ю ю, Я я.

! Некаторыя даследчыкі ўключаюць дыграфы *Дж, дж* і *Дз, дз* у алфавіт пасля літары *Дд*.

Арфаэпія

§ 28. Прадмет і задачы арфаэпіі

Арфаэпія (греч. *orthos* 'правільны' і *eros* 'вымаўленне, слова')

 – сукупнасць правіл узорнага вымаўлення гукаў і іх спалучэнняў у літаратурнай мове.

Як вядома, мы гаворым больш, чым пішам. Вусная мова гукаў у побыце, у аўдыторыі, з радыё, з экрана тэлевізара, са сцэны тэатраў, на мітынгах і сходах. Правільнае вымаўленне дапамагае таму, хто слухае, лёгка «злавіць» і засвоіць думку таго, хто гаворыць. Калі ж чалавек не дбае пра чысціню свайго вуснага вымаўлення, мы можам смела гаварыць, што ён не клапоціцца пра тое, як яго слухаюць, як разумеюць.

§ 29. Прычыны адхілення ад арфаэпічнай нормы

Асноўныя прычыны наступныя:

- уплыў дыялектных асаблівасцей. Можна пачуць *вяселе*, *збожо* (невымаўленне падоўжаных зычных, вымаўленне [o] не пад націскам); *мыўса* замест *мыўся* і інш.;
- уплыў двухмоўя ([f] выбухны на месцы [r] фрыкатыўнага, гук [č], якога ў беларускай мове ўвогуле няма, [шш] замест [шч] і інш.);
- уплыў правапісу (найчасцей можна заўважыць пры вымаўленні прыназоўніка *без* і часціцы *не* ў фанетычных словам у першым складзе перад націскам: [н'э^бый] замест [н'а^бый], [б'эз^зуба] замест [б'а^з^зуба]; назіраеца таксама адсутніцца асіміляцыі [з] і [с] перад мяккімі зычнымі, асіміляцыі свісцічных і шыпячых).

Каб пазбегнуць памылак у вымаўленні, перш за ўсё варта ўсвядоміць свае ўласныя памылкі, уважліва слухаць унармаваную мову. Рыхтуючыся да публічнага выступлення, неабходна карыстацца даведачнай літаратурай.

! Для практичнага авалодання арфаэпіяй неабходна ведаць яе тэарэтычныя асновы.

§ 30. Асноўныя нормы літаратурнага вымаўлення

Правілы літаратурнага вымаўлення зводзяцца ў некалькі групп:

- правілы вымаўлення спецыфічных для беларускай мовы гукаў у моцных пазіцыях;
- правілы вымаўлення гукаў у слабых пазіцыях;
- правілы вымаўлення запазычаных слоў.

У беларускай мове ёсьць спецыфічныя гуکі, якія патрабуюць увагі пры вымаўленні, нават калі знаходзяцца ў моцной пазіцыі. Гэта зацвярдзелыя гукаў, фрыкатыўны [r] і беларускія афрыкаты.

Правілы вымаўлення спецыфічных для беларускай мовы гукаў у моцных пазіцыях наступныя:

- зайсёды цвёрдае вымаўленне гукаў [p], [ж], [ш], [дж], [ч] (так званых зацвярдзелых): [ракá], [жал'эза], [шоўк], [ураджай], [чорны];

2) вымаўленне працяжнага (фрыкатыўнага) гука [r]: [гóрк'i], [гóнар]; у нешматлікіх словам вымаўляеца [f] – выбухны гук: *ганак*, *гузік*, *гонта*, *агрэст*, *швагер*, *мазгі*, *гарнец*, *гуз*, *рэзгіны*;

3) вымаўленне афрыкат [дз], [дз'], [дж] як аднаго гука: *дзынкнучуць*, *дзед*, *джасала*;

4) цвёрдае вымаўленне афрыкаты [ц] і мяккае вымаўленне афрыкаты [ц']: *цана*, *цаляць*, *карцэр*; *чень*, *дзеци*, *акцёр*.

Запазычаныя слова (за рэдкім выключэннем) не падпарадкоўваюцца «дзеканню» і «цеканню» (дырэктар, тэатр, тэма), «аканню» і «яканню» (дэпо, метро, пенал). Перад націскным [i] у запазычаных словам не ўзнікае прыстаўны [й]: [ігрэк], а перад націскнымі [o] і [у] не ўзнікае прыстаўны [в]: [боп'ера], [брдэн], [ун'ія].

§ 31. Вымаўленне галосных

Вымаўленне галосных залежыць ад націску, а таксама ад суседніх гукаў.

Правілы:

1. Усе галосныя гуکі пад націскам вымаўляюцца выразна, бо знаходзяцца ў моцнай пазіцыі: *p[a]да*сць, *d[у]мка*, *ц[Э]гла*, *c'[i]ні*, *m[o]ўчкі*, *c[ы]па*ць.

2. У ненацісковым становішчы галосныя [i], [ы], [у] змяняюцца нязначна. У моўнай плыні гэтая змена не выявляеца: *з[i]ма*, *сп[ы]ніць*, *с[у]мёу*.

3. Гуки [o], [э] пасля цвёрдых і зацвярдзелых ва ўсіх ненацісковых складах падлягаюць закону акання, якое перадаеца на пісьме: *ц[а]на*, *p[a]ка*.

! Аканню не падпарадкоўваюцца слова з націсковым складам *ро*, *ло*, *рэ*, у якіх не пад націскам узнякае [ы]: *кроў* – *крыавы*.

4. Гуки [o], [э] пасля мяккіх зычных у першым складзе перад націскам пераходзяць у гук [a], у выніку чаго ўзнякае яканне: [н'а^сү] – *нясу*, [л'адóк] – *лядок*.

! Яканне не перадаеца на пісьме ў словах *дзеяты*, *дзесяты*, *семнацаты*, *васемнацаты*.

5. Ненаціскны [i] вымаўляеца па-рознаму ў залежнасці ад становішча ў слове:

- як [ī] — пасля галоснага пад націскам, пасля апострафа, мяккага знака і ў (*кра[ī]на, аб[ī]нець, Іль[ī]ч, салаў[ī]*);
- як [ī] — у пачатку слова, калі папярэдніе слова заканчваеца на галосны (яна [ī]шила); так жа вымаўляеца і злучнік *i* (яна *i* ён — яна [ī] ён);
- як [ы] — калі папярэдніе слова заканчваеца зычным (ен [ы] яна).

Вымаўленне галосных у запазычаных слоўках мае свае асобасці:

а) гук [Э] захоўваеца не пад націскам. Гэта значыць, што пасля цвёрдых і зацвярдзелых няма акання: *эпоха, тэатр* (але: *адрас, рамонт, сакратар, бухгалтар*), а пасля мяккіх зычных адсутнічае яканне: *метро, балерына, сезон, берэт* (але: *сяржант, яфрэйтар, каляндар*);

! У некаторых слоўках пасля [р] і [ц] на месцы ненаціскнога [Э] вымаўляеца [ы], што адлюстроўваеца і на пісьме: *інжынер, канцылярыя, цырымонія, рысора*.

б) у слоўках, якія заканчваюцца спалучэннем *-io (-ыо)*, захоўваеца ненаціскны [о]: *тыро, Антоніо, Токіо*;

в) гук [у] у пачатку слова, калі папярэдніе слова заканчваеца на галосны, вымаўляеца як [ӯ], але на пісьме гэта не перадаецца: *вауніверсітэце* [ва^ӯн'ів'эрс'ітэц'э].

! Гэтая з'ява праяўляеца і пры вымаўленні ўласных назоўнікаў славянскага паходжання: *[на^ӯкрайн'э]*.

§ 32. Вымаўленне зычных

Вымаўленне зычнага залежыць ад таго, якія гукі ідуць пасля яго, а таксама ад пазіцыі ў слове (на канцы слова ён знаходзіцца ці ў сярэдзіне слова).

Правілы вымаўлення зычных:

1) гук [Г] у беларускай мове фрыкатыўны, працяглы; часта ў транскрыпцыі яго абазначаюць знакам [γ]: *горад, горкі, гэты*;

! У асобных запазычаных слоўках захоўваеца [Г] выбухны; часта да яго дадаюць знак націску — [ѓ]: *гонта, ганак, гузік, агрэст, мазгі*.

2) гукі [Ж], [Ш], [ДЖ], [Ч], [Р] называюцца зацвярдзелымі і ніколі не змянчаюцца пры вымаўленні: *жыцце, шыць, нараджэнне, чорны, рака*;

3) афрыкаты [ДЗ], [ДЗ'], [ДЖ] — складаныя гукі, вымаўляюцца непадзельна: [дз'эн'], [джа́ла], [нэндз'a];

4) губныя зычныя [Б], [П], [М], [Ф] на канцы слова і перад [И] вымаўляючыя цвёрда: *восе[М], вер[Ф], н'ю* [п'иу], *сям'я* [с'амайá];

5) гукі [З'], [С'], [ДЗ'], [Ц'], [Ж], [Ч], [Ш], [Л'], [Н'] паміж галоснымі вымаўляюцца як адзін падоўжаны гук: [калоб'э], [судз'á], [збо́жя];

6) звонкія гукі на канцы слова аглушаюцца: *бераг* [б'эрах], *мэдзь* [м'эц'].

§ 33. Вымаўленне спалучэння зычных

Правілы:

1) звонкія зычныя перад глухімі аглушаюцца: *кні[Ш]ка, ло[Т]ка*;

2) глухія перад звонкімі азванчаюцца: *барацьба* [барадз'бá], *футбол* [фудблó];

3) шыпячыя прыпадабняюцца да свісцячых і вымаўляюцца як свісцячыя: *на дошицы* [на^дóсцы], *возьмешся* [в óз'м'эс'a];

4) свісцячыя прыпадабняюцца да шыпячых і вымаўляюцца як шыпячыя: *шицы* [шиц'], *зжасць* [жас'];

5) свісцячыя [Э], [С] перад мяккімі зычнымі (за выключэннем [Г'], [Р'], [К'], [Х']) вымаўляюцца мякка: *смелы* [с'м'элы], *снег* [с'н'эх], але: *згінуць* [зг'інуц'], *мазгі* [мазг'і], *скіба* [ск'іба];

6) зубныя [Д] і [Т] у пазіцыі перад [В'], [М'] вымаўляюцца як [дз'], [ц']: *два — дзе, мёртвы — мярцвяк* (але: *адвесci, падвязаць, у Літве, у бітве і інш.*);

7) спалучэнні [ДЧ], [ТЧ] вымаўляюцца як доўгі [Ч]: *спадчына* [спáчына], *цетын* [ци^очын];

8) спалучэнні [ДЦ], [ТЦ] вымаўляюцца як доўгі [Ц]: *селядцы* [с'эл'аць], *у вонратцы* [у^вóпраць];

9) спалучэнне [ДС] вымаўляеца як [Ц]: *гарадскі* [гарацк'í], *людскі* [л'уцк'í];

10) спалучэнні [ЖС], [ШС], [ЗС] вымаўляюцца як [С]: *нясвіжскі* [н'яс'віжск'í], *латышскі* [латыск'í], *французскі* [француск'í];

11) спалучэнне [ЧН] вымаўляеца нязменна: *ручнік* [ручн'íк], *яечня* [яайчн'a].

З'ява прыпадбення папярэдняга зычнага да наступнага прывамаўленні спалучэння ў зычных называеца асіміляцыяй.

Фанетыка размяжоўвае для гукаў мошную і слабую пазіцыі. Асіміляцыя зычных адбываеца, калі яны знаходзяцца ў слабай фанетычнай пазіцыі.


Арфаграфія

§ 34. Прадмет і задачы арфаграфії

Арфаграфія (або правапіс) – сістэма правіл перадачы вуснай мовы на пісьме, якая вызначае аднастайнае, абавязковое для ўсіх, унормаванае напісанне слоў і марфем.

Арфаграфія вызначае вонкавую абалонку слова, з якой яно замацавалася ў пісьмовай форме мовы. Арфаграфія звязана з фанетыкай, графікай і арфаэпіяй.

Каб прасачыць гэтую сувязь, звернемся да схемы:



Фанетыка вывучае гукі мовы, а арфаэпія – правілы іх вымáлення; графіка вывучае сістэму пісьма, а арфаграфія – правілы напісання. Пісьмовая форма мовы прадугледжвае запіс вуснага маўлення, а вусная форма дае чалавеку магчымасць выказацца або прачытаць тое, што было напісаны.

У арфаграфіі можна вылучыць некалькі адносна самастойных частак:

- 1) літарнае абазначэнне гукавога складу мовы;
- 2) напісанне слоў разам, асобна, праз злучок;
- 3) ужыванне вялікай літары;
- 4) правілы пераносу слоў з аднаго радка на другі;
- 5) графічнае скарачэнне слоў.

§ 35. Прынцыпы беларускага правапісу

Прынцыпы правапісу – гэта асноўныя заканамернасці, на якіх заснована асноўныя залежнасці і аўтаматызация арфаграфіі.

напісання. Беларуская арфаграфія заснована на спалучэнні фанетычнага і марфалагічнага прынцыпаў.

Фанетычны прынцып прадугледжвае перадачу гукаў на пісьме ў адпаведнасці з літаратурным вымáленнем. Сутнасць гэтага ў тым, што напісанне слоў адпавядае іх фанетычнай транскрыпцыі.

На гэтым прынцыпе заснована асноўныя **правілы** (выключні з правіл у гэтым раздзеле не падаюцца!):

- 1) перадача акання;
- 2) перадача якання;
- 3) напісанне літары ы на месцы этымалагічнага [Э] у некаторых запазычаных словамах: *інжынер, арышт*;
- 4) напісанне спалучэння ў галосных у іншамоўных словамах: *біёлаг, біялогія*;
- 5) правапіс прыставак без- (бяз-, бес-, бяс-), з- (с-), раз- (рас-, роз-, рос-), уз- (ус-), цераз- (церас-): *бясхлебны – бяздомны*;
- 6) перадача на пісьме дзекання і цекання;
- 7) правапіс спалучэння ўн, нц, рц, рн, сн, сл на месцы этымалагічных [здн], [лнц], [рдц], [рдн], [стн], [стл]: *позна, сонца, сэрца, капусны, посны, разаслаць*;
- 8) перадача на пісьме фанетычнага падаўжэння зычных;
- 9) узнікненне прыстаўных гукаў;
- 10) напісанне літары ц на месцы спалучэння ў [тс], [чс], [кс], [цс]: *салдацкі, свіслацкі, маствацкі, лельчыцкі*;
- 11) напісанне літары с на месцы гістарычных спалучэнняў [жс], [гс], [шс], [хс] і спалучэння [сс] на стыку кораня і суфікса: *княства, мноства, хараство, птаства, адэскі*;
- 12) напісанне літары т на месцы спалучэння ў [дт] на канцы іншамоўных слоў: *Шміт, Рэмбрант*;
- 13) правапіс у і ў у залежнасці ад пазіцыі ў слове;
- 14) напісанне спалучэння чч у геаграфічных назвах тыпу *Полаччына, Случчына* на месцы спалучэння ў [цк];
- 15) захаванне на пісьме асіміляцыі свісцячых да шыпячых у некаторых словамах: *пяшчота, нішчымны і інш.*;
- 16) напісанне адной літары с у словах *расада, расаднік, расол, расольнік*.

Марфалагічны прынцып прадугледжвае аднастайнае напісанне марфем – незалежна ад того, як яны вымáляюцца. Напрыклад, у аднакаранёвых словамах *сусед, суседка, суседаў, суседскі* ў корані вымáляюцца розныя гукі: [сус'эт], [сус'этка], [сус'эдаў], [сус'эцкі], але нязменна захоўваецца *д* пры напісанні.

На марфалагічным прынцыпе грунтующа наступныя **правілы**:

- 1) правапіс глухіх і звонкіх зычных, свісцічных і шыпячых;
! Не перадающа на пісьме фанетычныя з'явы:
– аглушэнне звонкіх зычных;
– азванчэнне глухіх зычных;
– асіміляцыйная мяккасць зычных;
– асіміляцыя шыпячых да свісцічных і свісцічных да шыпячых;
- 2) правапіс зычных на стыку марфем;
- 3) напісанне спалучэння **дц**, **тц**, **чц** (у вымаўленні [Ц]): у лоды, у хаты, у лыжачы;
- 4) напісанне прыставак **аб-**, **ад-**, **над-**, **пад-** і прыназоўнікаў **аб**, **ад**, **над**, **пад**;
- 5) напісанне прыназоўніка **без** і часціцы **не**;
- 6) правапіс каранёвага **я** (пяцярня, мяккаваты, пояс) і суфіксай **-язь**, **-ядзь** (дробязь, роўнядзь);
- 7) правапіс каранёвых зычных **з**, **ж**, **ш**, **г**, **х** перад суфіксам **-ск-** і каранёвага **д** перад суфіксальнай **с**: французскі, рыжскі, чэшскі, пециярбургскі, казахскі, заводскі, паходства.
- 8) напісанне літары **і** пасля прыставак **між-**, **звыши-**, **пан-**, **суб-**, **контр-**, **дэз-**, **транс-**, **гіпер-**, **супер-** і ў некаторых складанастроочаных словах: *педінстытут, медінстытут*.

§ 36. Правілы перадачы на пісьме галосных і зычных

Правапіс галосных О, Э – А

О – А

Пад націскам літара О пішацца:

- ♦ у пачатку слоў (праважная запазычаных): *орган, оптыка, ордэн, опера, Одэр, Оксфард, Осака, Осла, обскі, обальскі, омскі; у славянскіх прозвішчах і назвах: Обручай, Озераў, Осінаў, Ожагаў, Орша, Омскі раён;*
- ♦ у сярэдзіне і на канцы слоў пасля цвёрдых і зацвярдзелых зычных: *ночы, жолуд, жорны, човен, малако, кіно, дэпо, Сянно, Беразіно.*

Не пад націскам О захоўваецца:

- ♦ у выклічніках і часціцах: *ого, о-го-го, ой, ой-ой-ой;*

- ♦ у некаторых іншамоўных тэрмінах: *омметр, оталарынголаг, оф-шор, опіманія;*
- ♦ на канцы іншамоўных слоў пасля галосных: *трыо, адажью, сальфеджью, радэо, імпрэсарью, Антоніо, Токіо, Бакачью, Антарью, Медэо.*

! Правілы передачы на пісьме галосных у складаных словах разглядающа асобна (гл. § 48).

Літара А пішацца на месцы О не пад націскам:

- ♦ у пачатку і ў сярэдзіне агульных назоўнікаў: *дождж – даждкы, моладзь – малады, вокны – акно, позна – пазней, апераэта, адэкалон;*
- ♦ у пачатку ўласных імен і геаграфічных назваў незалежна ад паходжання: *Алоунікаў, Абломаў, Агінскі, Асіашвілі, Ашмяны, Астравец, Астрошыцы, Адэса, Арлеан;*
- ♦ у якасці канчатка зменных слоў: *Сачанка, Пятрэнка, Васючэнка, Лёзна, Поразава;*
- ♦ у канцы граматычна нязменных слоў: *піяніна, фартэпіяна, барока, сапрана, Манака, Конга, Санст’яга, Осла, Сарэнта.*

Э – А

Пад націскам літара Э пішацца:

- ♦ пасля цвёрдых і зацвярдзелых зычных: *цэгla, чэррап, грэбень, трэсci, чэрпаць, рэбры, рэдki, цэнны;*
- ♦ у словах з прыстаўным [Г]: *гэта, гэты, гэтак, гэтулькі, да-гэтуль;*
- ♦ у пачатку выклічнікаў: *эй, эх, эт;*
- ♦ у пачатку іншамоўных слоў (у адпаведнасці з вымаўленнем): *эра, эпас, эндшпіль, эму, эўрыка, экспарт, эліпс, Эльба; але: егер, ерась, еўнук.*

Не пад націскам Э захоўваецца:

- ♦ у пачатку выклічнікаў: *эге, э-ге-ге, э-хе-хе;*
- ♦ у словах, утвораных ад слова *сэнс*: *асэнсаваць, асэнсаваны, пераасэнсаваць;*
- ♦ у пачатку іншамоўных слоў: *эвалюцыя, эпоха, экалогія, эканоміка, экземпляр, экран, Эстонія, Эльзас, Эквадор, Эльбрус, Эль-Кувейт, Эфіопія;*
- ♦ у сярэдзіне слоў, запазычаных з неславянскіх моў, пасля зацвярдзелых, [Д] і [Г]: *шэдэўр, цэмент, шэрыф, цэнтральны, цэнзура, рэлікваты, чэчэнец, Чэлябінск, Чэлюскін, Цэйлон;*

- у прыстаўцы **рэ-**, якая абазначае аднаўленне або паўторнасць дзеяння ці процілеглае дзеянне: **рэакцыя, рэанімацыя, рэканструкцыя, рэтрадукцыя.**

Літара а пішацца на месцы Э не пад націскам:

- у спрадвечна беларускіх словамах і запазычаннях са славянскіх моў: **жэрдка – жардзіна, рэчка – рака, шэры – шарэць, рэдкі – радкаваты, пацэліць – цаляць, сэрца – сардэчны;**
- у даўніх запазычаннях з неславянскіх моў: **літаратаура, харктыстыка, латарэя, сакрэт, адрас, рамонт;** але: **брызент, почырк, канцылярыя, цырымонія, інжынер, рысора, дрызіна і інш.**

Правапіс галосных Ё, Е – Я

Ё

Літара ё ў беларускай мове пішацца толькі пад націскам: **чёллы, лёгкі, вёска, далёка, дэталёвы, сёлета;** але: **радыё, ётаваны, ётасцяя.**

Е

Літара е пішацца:

- пад націскам (у адпаведнасці з вымаўленнем): **цесна, землі, племя, хлебны, адлегласць, Плещаніцы, Астравец, Бельгія, Венгрыя;**
- ва ўсіх складах, акрамя першага перад націскам: **зеленаваты, леснікі, выпечка, выседжаны, медзведзяня, чэрвень, водмель, выменяць, выбераш;**
- у першым складзе перад націскам у словамах, запазычаных з неславянскіх моў: **мелодыя, балерына, сезон, метро, кефір, педаль, семестр, секунда, метровы, Еўропа, Берлін, Везувій, Венецыя, Апеніны, Палесціна, Непал, Зеландыя, Лесота;**
- у ненацісковых складах пасля [г'], [к'], [х']: **генерал, герметычны, кераміка, кенгуру, херувім, Хеонс, Геленджык, Туркестан, Георгій, Герасім;**
- у словамах **дзеяты, дзесяты, семнаццаць, вясемнаццаць** і вытворных ад іх: **семнаццаты, дзесятковы, дзеяятка, дзесятнік, дзесяцера, дзесятак;**
- у часціцы **не** і прыназоўніку **без** незалежна ад вымаўлення: **не быў [н'а^быў], не была [н'э^была], без нас [б'аз^нас], без мяне [б'эз^м'ан'э].**

Я

Літара я замест ё, е пішацца:

- у першым складзе перад націскам ва ўласна беларускіх словамах: **лёгкі – лягчэйшы, вёска – вясковы, цвёрды – зацвярдэлы, ёлкі – з'ялчаць, вецер – вятры, лес – ляснік;**
- у першым складзе перад націскам у даўно запазычаных словамах: **дзязжурны, каляндár, яфрэйтар, сяржант, ялéй, янóт, яўрэй, яхідны, ярмолка, язмін.**

Пачатковая літара я незалежна ад націску захоўваецца ва ўласных назвах і ў корані слова: **Якуб, Ясенін, Яраслаў, Яраславіч, Яраслаўль; ястраб – ястрабок, яр – ярына, язык – языкаты, ясень – ясянёвы.**

Літара я ў няпершым пераднацісковым складзе пішацца толькі тады, калі ў аднакаранёвых словамах пад націскам ёсьць тымалагічны гук [а]: **пяцярнá – пяць [п'ац'], лямантавáць – лямант [л'амант]. Традыцыйная напісанні неабходна запомніць: месяц, памяць, пояс, тысяча і інш.**

Правапіс спалучэнняў галосных і галосных з [j] у запазычаных словамах

| Спалучэнні ў мовах-крыніцах | Беларускі правапіс |
|-----------------------------|---|
| <i>io</i> | <i>io</i> пад націскам: <i>іон, іонны, іонаабмен, іонатэрапія, Iosif;</i> <i>ia</i> не пад націскам: <i>іанізацыя, іанасфера, Iанічнае мора, Iарданія;</i> <i>ie</i> (ыё) пад націскам: <i>білаг, аксіёма, патрыёт, стадыён, кіёск;</i> <i>ia</i> (ыя) не пад націскам: <i>білогія, патрыятызм, кіаскёр;</i> але: <i>Эфіонія;</i> <i>io</i> (ыо): <i>адажью, трюо, Токіо, Антоніо;</i> але: <i>радыё;</i> |
| <i>ia</i> | <i>ie</i> : <i>іена, іерархія, іерогліф, Iерусалім;</i> <i>ie</i> (ые): <i>кліент, гігіена, рэклама, дынета, абітурыент;</i> |
| <i>ia</i> | <i>ia</i> (ыя): <i>фіялка, піяніна, Ніагара, патрыярх, дыяфільм;</i> |

| | |
|--|---|
| <i>eo</i> у сярэдзіне слоў | <i>eo (эо)</i> пад націскам: геолаг, неон, <i>eўрапеоід</i> , <i>акардэон</i> ; <i>ea (эа)</i> не пад націскам: геалогія, акардэаніст, лепард, тэарэма; |
| <i>ea</i> у сярэдзіне слоў | <i>ea (эа)</i> : <i>неандэрталец</i> , <i>Неапаль</i> , <i>Беата</i> , <i>ідэал</i> , <i>тэатр</i> ; але: <i>акіян</i> ; |
| <i>jo</i> а) у агульных назоўніках б) у пачатку ўласных імён | <i>ё</i> пад націскам: <i>ёд</i> , <i>ёт</i> , <i>ётавы</i> (і <i>ётаваны</i>), <i>раён</i> , <i>маёр</i> ; але: <i>йагурт</i> ; <i>я</i> не пад націскам: <i>маянэз</i> ; <i>йо</i> пад націскам: <i>Нью-Йорк</i> , <i>Йоркшыр</i> ; <i>յа</i> не пад націскам: <i>Йаганес</i> , <i>Йакахама</i> , <i>Йашкар-Ала</i> ; |
| <i>ja</i> | <i>я</i> : <i>секвоя</i> , <i>Мая</i> , <i>Савоя</i> ; |
| <i>je (ye)</i> | е пасля галосных: <i>канвеер</i> , <i>фae</i> , <i>феерверк</i> , <i>Феербах</i> ; й захоўваецца ў пачатку іншамоўных назваў: <i>Йемен</i> , <i>Йелаўстон</i> ; пасля зычных – з раздзяляльным мяккім знакам або апострафам: <i>рэльеф</i> , <i>ран্�цыe</i> , <i>прэм'era</i> , <i>Буш'e</i> . |

Правапіс I, ы, й

I

Літара і пішацца, калі абазначае гук [i], што ўтварае склад:

- у пачатку слоў: *іголка*, *ікона*, *імідж*, *ілюзія*, *ірыс*, *індык*, *іслам*;
- у сярэдзіне слоў пасля мяkkіх зычных або пасля галосных: *чіхі*, *літасць*, *міраж*, *ілюзіі*, *пратэін*;
- у канцы слоў пасля мяkkіх зычных: *снягі*, *людзі*, *мяккі*, *Чашнікі*, *Джыбуці*, *Батумі*;
- пасля апострафа: *вераб'i*, *вар'іраваць*, *аб'інелы*;
- пасля прыставак *між-*, *звыш-*, *пан-*, *суб-*, *транс-*, *дээз-*, *контр-*, *гіпер-*, *супер-*: *міжсістымтуцкі*, *звышімклівы*, *панісламізм*, *субіспектар*, *трансіарданскі*, *дэзінфекцыя*, *контрігра*, *гіперінфляцыя*, *суперінфекцыя*;
- у складанаскарочаных словах, калі першая частка заканчваецца на зычны: *педістытут*, *нагітінфармацыя*, *бортінжынер*.

ы

Літара ы пішацца:

- пасля цвёрдых і зацвярдзелых зычных у сярэдзіне і ў канцы слоў: *выспа*, *цырк*, *шырыня*, *чысты*, *ічыры*, *лыжы*;

- у некаторых словах не пад націскам на месцы націскных [o], [э] у складах *ры*, *лы*: *брывы* – *брывы*, *кроў* – *крыавы*; *інжынер*, *цырымонія*;
- пасля прыставак на зычны (за выключэннем *між-*, *звыш-*, *пан-*, *суб-*, *транс-*, *дээз-*, *контр-*, *гіпер-*, *супер-*) на месцы каранёвага і: *сыграць*, *зыначыць*, *безыменны*, *абысці*, *абылгаць*, *абымшэць*.

Й

Літара й пішацца пасля прыставак, што заканчваюцца на галосную, замест каранёвага і: *зайсці*, *выйсці*, *прыйсці*, *зайграць*, *выйграць*, *прайграць*.

Каранёвы і захоўваецца, калі ўтварае склад: *зайкацца*, *зайнечы*, *зайскрыцца*, *зайнтрыгаваць*, *прайнфармаваць*, *даймперыялістычны*.

Правапіс У і ў

У

Літара У пішацца:

- у пачатку слова, калі гэтым словам пачынаецца сказ: *У лесе* было зусім *чіха*. (К-с) *Усё навокал памаладзела*. (А. А.);
- у пачатку слова, калі яно стаіць пасля слова на зычны ці мяккі знак або пасля знака прыпынку: *Белья постаці* жнеек-сялянак *ныраюць* у *златым моры* даспелага *жыста*. (К-с) *Горы* – *маршчыны зямлі*, у якіх *век тайцца не адна таямніца*. (М. Т.);
- у сярэдзіне і на канцы слоў пасля цвёрдых і зацвярдзелых зычных: *дубняк*, *лунаць*, *кенгуру*, у *Пециярбургу*;
- у пачатку ўласных назваў: *ва Уруччы*, *на Украіну*, *да Ульяны*, *да вострава Урангеля*;
- у іншамоўных словам, калі ўтварае склад: *ва універсітэт*, *клоун*, *страус*, *фауна*, *прэзідым*, *фрау*, *тырумф*, *опіум*, *архіварыус*.

Ў

Літара ў пішацца:

- у пачатку слова, калі папярэдніе слова заканчваюцца на галосны: *Сонца ўзыдзе* і *рассыпле золатам праменне*. (К-с);
- на месцы [у], [в], [л] пасля галосных і ў сярэдзіне слоў перад зычнымі або літарамі е, ё, ю, я, і: *заўважыць*, *праўда*, *ваўкі*, *саўю*, *саладі*, *здароўе*;
- на месцы в, л у канцы слоў пасля галосных: *пісаў*, *еў*, *даў*, *востраў*, *свякроў*;

- ◆ пасля галосных у сярэдзіне іншамоўных слоў, калі не ўтварае склада: *аўдыторыя, аўкцыён, каўчук, паўза, браўнінг, накаўт, гаўптахта;* у частках *аўт-, аўта-:* *аўт, скайт, аўтограф, аўтамабіль, аўтсайдэр* (але: *раут, лакаут*);
 - ◆ пасля злучка або двукося, калі папярэдніе слова заканчваюцца на галосны: *кантрольна-ўліковы, жанчына-ўрач, па-ўчарашияму, гучнае «ўра», часопіс «Бярозка» ўзнавіў.*
- !** У вершаваных радках сустракаюцца адступленні ад правіл напісання у і ў: *Ўжо сонца ўгору падхадзіла, на лісціах роску асушила.* (К-с) Як едзэм між хлябou вясною, ў іх конь хаваеуца з дугою. (К-с) *Цяжка дзеўчыне, ой, цяжка у чужым палоне.* (Тр.)

Правапіс звонкіх і глухіх зычных

Пры вымаўленні звонкія зычныя на канцы слоў і ў сярэдзіне перад глухімі аглушаюцца: *грыб – [грып], лодка – [лóтка].* Глухія зычныя перад некаторымі звонкімі ў сярэдзіне слоў азванчаюцца: *просьба – [прóз’ба], плацдарм – [пладздáрм].* На пісьме аглушэнне на канцы слоў, а таксама асіміляцыя аглушэнне і азванчэнне ў сярэдзіне слоў не перадаецца.

Нязменна пішуцца:

- ◆ звонкія на канцы слоў і ў сярэдзіне перад глухімі: *медзь, ма-
роз, бераг, снег, адрэж, будзьце, грубка, казка, загадка, бярозка;*
 - ◆ глухія перад звонкімі ў сярэдзіне слоў: *малацьба, просьба,
вакзал, баскетбол, носьбіт.*
- !** *Спосаб праверкі:* слова неабходна змяніць так, каб зычны (звонкі ці глухі) апынуўся ў пазіцыі перад галосным або са-
норным: *загадка – загадаць, бераг – берагі, малацьба – ма-
лаціць, мароз – марозны.*
- ◆ прыстаўкі і прынаゾўнікі, якія заканчваюцца на *б, д:* *адчи-
ніць, адпрацаваць, над полем, перад хутарам;*
 - ◆ прынаゾўнікі, якія заканчваюцца на *з, зь:* *праз столь, цераз
плот, скрозв пальцы.*
- !** Прыстаўкі, якія заканчваюцца на *з,* пішуцца ў адпаведнасці з вымаўленнем: *здаць, сказаць, бездапаможны, беспадстаўны,
зарыентавацца, зэканоміць, зыходзіць з меркавання, сыходзіць
з ганка.*

Правапіс свісцячых і шыпячых зычных

Пры вымаўленні спалучэння ў шыпячых і свісцячых адбыва-
еца асіміляцыя:

- ◆ папярэдні шыпячы прыпадабняецца да наступнага свісцячага (*на печы – [на^п’эцы], на дошцы – [на^до́сцы]*);
- ◆ папярэдні свісцячы прыпадабняецца да наступнага шыпячага (*гручык – [грúшык], сыштак – [шытак]*).

На пісьме такая асіміляцыя не перадаецца: *зэсаць, падносчык,
мыешся, у дзежцы, на дарожцы, на печы.*

Запомніце:

слова *шчасце, пяшчота, рошчына, ушчуваць, ушчыкнуць,
ушчэнт, нішчымны* і вытворныя ад іх пішуцца ў адпаведнасці з
вымаўленнем.

Правапіс Д – ДЗ, Т – Ц

Зычныя [*д*], [*т*] у беларускай мове заўсёды цвёрдыя і на
пісьме абазначаюцца літарамі *д* і *т*, якія пішуцца:

- ◆ перад галоснымі *а, о, у, э, ы:* *вада, талерка, дом, стол;*
- ◆ перад цвёрдымі і зацвярдзелымі зычнымі: *ты, дрэва;*
- ◆ на канцы слоў: *холад, спорт.*

Цвёрдыя [*д*] і [*т*] пераходзяць у [*дз’*] (дзеканне) і [*ц’*]
(цеканне) і на пісьме абазначаюцца адпаведна дыграфам *дз* і
літарай *ц:*

- ◆ перад галоснымі *е, ё, ю, я, і:* *люд – людзі, мяту – мяцеш;*
- ◆ перад *мяккім знакам:* *малады – маладзь, дзесяты – дзесяць;*
- ◆ перад [*в’*], *два – дзве, чатыры – чацвёты, двухсот –
дзвесце.*

! Прыставачны [*д*] і суфіксальны [*т*] перад [*в’*] не змянчаюцца:
падвезді, адведаць, у бітве, у грамадстве.

У большасці слоў іншамоўнага паходжання, у тым ліку і ва
ўласных назвах, *д* і *т* захоўваюцца, а пасля іх пішуцца галосныя *а,
э, ы, у:* *дагератып, тасьма, дэпутат, тэмпература, дырэктар,
матэрыял, авантюра, Дэфо, Дэтройт, Тэгеран.* Аднак у некаторых
запазычаных словах (у тым ліку і ва ӯласных назвах) [*д*] і [*т*]
змянчаюцца: *дзюна, цюль, цюлень, цюльпан, дзюшэс, бардзюр, цір,
нацюроморт, ціпрап, уверцюра, накцюрн, цюркскі, Віальдзі, Дзю-
сельдарф, Таіці, Цянь-Шань, Церак, Гарыбальдзі.*

Гукі [д] і [т] пераходзяць адпаведна ў [дз'], [ц']:

- ◆ перад супіксамі *-ін-*, *-ір-*, *-ёр-*, *-еец-*, *-ейск-*: *карціна*, *камандзір*, *білецёр*, *гвардзеец*, *індзейскі*; але: *латынь*;
- ◆ перад памяншальным супіксам *-ік-*: *квадрацік*, *мядзведзік*.

Правапіс падоўжаных зычных

Зычныя гукі [з'], [с'], [дз'], [ц'], [л'], [н'], [ж], [ш], [ч] у пазіцыі паміж галоснымі вымаўляюцца падоўжана і адносяцца да адной марфемы. Фанетычнае падаўжэнне на пісьме перадаецца падваеннем адпаведных літар: *рыззё*, *калоссе*, *вецце*, *прыволле*, *сумленне*, *падарожжжа*, *заціша*, *ноччу*.

Падоўжаны [дз'] перадаецца спалучэннем літар *дз*: *суддзя*, *стагоддзе*, *ладдзя*.

Гукі [л'], [с'] ва ўласных імёнах *Ілья*, *Ульяна*, *Касцян* і вытворных ад іх словам не падаўжаюцца: *Ільіч*, *Ульянаўск*, *Касцянавіч*.

Гук [л'] не падаўжаецца паміж галосных у формах дзеяслова **ліць**: *лью*, *выльеш*, *разальюць*.

! Этымалагичнае падаўжэнне ў запазычаных словах не перадаецца наогул: *тона*, *група*, *калектыў*, *Ала*, *Генадзь*, *карэспандэнт*, *аташэ*, *апетыт*, *акардэон*.

Выключэнні: *панна*, *бонна*, *донна*, *ванна*, *мецца*, *дурра* (расліна), *Ганна*, *Жанна*, *Сюзанна*, *Мадонна*.

Правапіс спалучэнняў зычных у корані слова

У іншамоўных уласных назвах і словах, утвораных ад іх, каранёвия спалучэнні зычных захоўваюцца: *Сартр*, *Фейхтвангер*, *Эйнштэйн*, *Бангкок*, *Вентспілс*, *Вітава*, *Гальфстрым*, *Джамалунгма*, *Еўфрат*, *Маньчжурыя*, *Гайдн*, *Гаўтман*, *Куіндзкі*.

У спалучэнні **дт** на канцы іншамоўных слоў зычны [д] не вымаўляюцца і не перадаецца на пісьме: *Кранштат*, *Рэмбрант*, *Брант*, *Гумбальт*.

Правапіс спалучэнняў зычных на стыку прыстаўкі і кораня

Спалучэнне аднолькавых зычных на стыку прыстаўкі і кораня перадаецца падвойным напісаннем адпаведнай літары: *аддаць*, *бяззубы*, *бястстрашны*, *расстанне*, *разбраенне*, *рассаднік* (інфекцыі).

Выключэнні: *расада*, *расол*, *расольнік*, *расаднік* (месца вырошчвання расады) і вытворныя ад іх слова.

Калі прыстаўка заканчваецца на *с*, а корань пачынаецца з *ч*, то спалучэнне [сч] перадаецца на пісьме нязменна: *счапляць*, *расчапляць*, *расчуліць*, *расчыніць* (вокны), *усчапіцца*, *расчоска*; але: *уничуваць*, *нічымны*, *рошчына*, *рашчыніць* (цеста), *уничыкнуць*.

Калі прыстаўка заканчваецца на *с*, а корань пачынаецца спалучэннем *шч*, то на пісьме захоўваюцца ўсе гукі: *расчаміць*, *расчадрыцца* (*расчадрыцца*), *расчапіць* (палена), *расчэплівацца* і *расчапляцца* (пра атамы), *расчіп*, *расчіпіна*, *расчабятацца*.

Правапіс спалучэнняў зычных на стыку кораня і супікса

У беларускай мове назіраецца спрашчэнне ў вымаўленні некаторых спалучэнняў зычных шляхам выпадзення з іх складу аднаго гука. Гэтая з'ява адлюстроўваецца на пісьме. (Для параўнання: у рускай мове гэтыя гукі таксама не вымаўляюцца, але на пісьме захоўваюцца.)

Не вымаўляюцца і не перадаюцца на пісьме каранёвия зычныя перед супіксальным *н*:

- ◆ зычны [т] у спалучэнні *стн*: *посны* (пост), *капусны* (капуста), *свіснучь* (свіст); гэтае спалучэнне захоўваецца ў прыметніках, утвораных ад запазычаных слоў з канцавым *-ст*: *баластны*, *кантратсты*, *кампостны*, *фарпостны*, *кантэксты*;
- ◆ зычныя [д], [т] у спалучэннях *здн*, *рдн*, *стл*: *праязны* (праезд), *міласэрны* (ад *сарадчны*), *помслівы* (помста);
- ◆ зычныя [к], [г] у спалучэннях *сkn*, *зgn*: *бліснучь* (бліскаць), *бразнучь* (бразгаць);
- ◆ зычны [ш] на месцы этымалагічнага [т] у спалучэннях *сцн*, *сцл*: *абласны* (вобласць), *радасны* (радасць), *шчаслівы* (шчасце);
- ◆ зычны [л] у спалучэнні *лнц*: *сонца*, *сонечны*, *сонейка*.

Спалучэнні каранёвых зычных з супіксальным *с* на пісьме перадаюцца па-рознаму:

- ◆ каранёвы *д* перадаецца нязменна: *гарадскі*, *заводскі*, *грамадства*, *параходства*, *лідскі*, *людскі*;
- ◆ каранёвия *с*, *ж*, *ш* (і *г*, *х*, якія чаргуюцца з *ж*, *ш*) перадаюцца літарай *с*: *беларускі*, *палескі*, *мноства*, *таварыства*; у прыметніках, утвораных ад географічных назваў, каранёвия *з*, *ж*, *ш*, а таксама *г*, *х*, якія чаргуюцца з *ж*, *ш*, на пісьме захоўваюцца: *каўказскі*, *белавежскі*, *пражскі*, *добраўскі*, *чэшскі*, *волжскі*,

выбаргскі, казахскі; але: *Замошиа* – замошскі, *Запарожжя* – запарожскі;

♦ каранёвя *т*, *ц*, *к*, *ч* перадаюца літарай *ц*: *Дрысвяты* – дрысвяцкі, *кравец* – кравецкі, *казак* – казацкі, *Карэлічы* – карэліцкі; у запазычаных словах неславянскага паходжання спалучэнне каранёвага *к* з суфіксальным *с* на пісьме перадаеща нязменна: *таджыкскі*, *баскунчакскі*, *мазамбіскі*, *іракскі*; але: *Хельсінкі* – хельсінскі.

Спалучэнні каранёвых *ð*, *т*, *з*, *с*, *ж* з суфіксальным *ч* перадаюца нязменна: *наладчык*, *апаратчык*, *перавозчык*, *перапісчык*, *перабежчык*.

Спалучэнні каранёвага *к* з суфіксальным *ч* перадаюца спалучэннем *чч*: *Слуцк* – Случына, *Полаўцк* – Полаччына, *картатэка* – картатэччык.

Спалучэнні каранёвых зычных з суфіксальным *ц* перадаюца нязменна: *на вокладцы*, *у печцы*, *цётцы*, *на доицы*, *на сцежцы*.

На стыку кораня і суфікса (як і на стыку прыстаўкі і кораня) можа ўзнікаць марфалагічнае падваенне зычных, якое перадаеща на пісьме: *каменны*, *коннік*.

§ 37. Правапіс мяккага знака і апострафа

Правапіс змякчальнага мяккага знака

Змякчальны мяккі знак у беларускай мове служыць для абазначэння мяккасці зычных [з'], [с'], [дз'], [ц'], [л'], [н'] і пішацца пасля адпаведных гэтым гукам літар:

- ♦ на канцы слова: *мазь*, *гусь*, *медзь*, *папараць*, *соль*, *конь*;
- ♦ у сярэдзіне слова перад цвёрдымі зычнымі (і калі пры змене слова гэты зычны змякачаецца): *разьба* – разъбар, *просьба* – просъбе, *падзымуць* – падзъме, *стрэльба* – стрэльбе, *ганьба* – ганьбіць;
- ♦ пасля [л'] перад наступнымі зычнымі, акрамя [т']: *калька*, *вельмі*, *колькі*, *гульня*; але: *вяселле*, *ратля*, *галё*, *гуллівы*;
- ♦ у некаторых граматычных формах:
 - ♦ перад канчаткам *-мі* ў назоўніках творнага склону множнага ліку: *коньмі*, *людзьмі*, *дзецымі*;
 - ♦ перад суфіксам *-чык*, калі слова без гэтага суфікса заканчваецца на *-нь*: *грэбень* – грабеньчык, *прамень* – праменчык;

- ♦ перад суфіксам *-ск-* у прыметніках, утвораных ад назваў месяцаў на *-нь* і слова *весень*: *студзеньскі*, *ліпеньскі*, *весеньскі*;
- ♦ у суфіксах *-ен্যк-*, *-ан্যк-*, *-эн্যক-*: *слабенькі*, *прыгожанькі*, *старэнкі*;
- ♦ у складаных лічэбніках *пяцьдзесят*, *шэсцьдзесят*, *пяцьсот*, *шэсцьсот*, *дзесяцьсот*;
- ♦ у дзеясловах загаднага ладу перад канчаткам 1-й асобы множнага ліку *-ма*: *глънъма*, *станъма*; перад канчаткам 2-й асобы множнага ліку *-це* і перад постфіксам *-ся*: *будзъце*, *кіньце*, *агледзъся*, *звесься*;
- ♦ у прыслоўі *ледзьве*;
- ♦ у лостфіксе *-сьці*: *чагосъці*, *штосьці*, *з кімсьці*.

Мяккі знак не пішацца:

- ♦ пасля мяккіх зычных перад мяккімі, калі пры змененні слова абодва зычныя становяцца цвёрдымі або застаюцца мяккімі: *збіраць* – збор, *змяніць* – змена;
- ♦ пры перадачы фанетычнага падаўжэння: *зянне*, *нараджэнне*, *калоссе*;
- ♦ перад суфіксам *-ск-* у прыметніках, утвораных ад назоўнікаў на *-нь*, калі гэтыя назоўнікі не з'яўляюцца назвамі месяцаў: *конскі*, *хатынскі*, *смаргонскі*;

У кітайскіх назвах мяккі знак захоўваецца: *чянь-шаньскі*, *чяньньдзіньскі*.

Правапіс раздзяляльнага мяккага знака і апострафа

Раздзяляльны мяккі знак пішацца пасля літар *з*, *с*, *дз*, *ц*, *л*, *н* перад галоснымі *e*, *ё*, *ю*, *я*, *i*, калі яны абазначаюць два гуки: [йэ], [йо], [йу], [яй], [ий]:

- ♦ у словах іншамоўнага паходжання: *медальён*, *барэльеф*, *мільяд*, *альянс*, *Льюіс*, *Дэні*;
- ♦ ва ўласных назоўніках, утвораных ад імён на *-ій* перад суфіксам *-еў* (-ев): *Аркадзій* – Аркадзьеў, *Аркадзьевіч*, *Васілій* – Васільеў, *Васільевіч*, *вёска Васільеўка*, *Васільеўскі востраў*;
- ♦ у словах *Ілья*, *Ульяна*, *Касьян* і вытворных ад іх;
- ♦ у формах дзеяслова *ліць*: *лью*, *льеш*, *выльеца*.

Запомніце: *дзяк*, *дыякан*.

Апостраф пішацца перад *e, ё, ю, я* і націскным і:

- ◆ пасля прыставак, якія заканчваюцца на зычны: *аб'яднанне, з'яджасца, аб'інець, без'языкі;*
- ◆ у складаных словах пасля частак *двух-, трох-, чатырох-*: *двух'якарны, трох'ярусны;*
- ◆ у сэрэдзіне слоў пасля зычных, акрамя *з, л, с, дз, ц* і *ў: інтэр'ю, В'етнам, Буш'е, Лук'янай, ін'екцыя, кан'юнктура, сям'я, вераб'іны; але: ичайе, здароўе, салаўіны, саю, Ію.*

§ 38. Напісанне слоў разам, асобна і праз злучок

Асноўны прынцып, на якім ґрунтуюцца правілы злітнага ці раздзельнага напісання слоў, – лексіка-сінтаксічны. Гэта значыць, што пэўнае напісанне слоў залежыць ад іх сэнсавых адносін у сказе.

У даведачнай літаратуры агульнае правіла прадстаўлена так: часткі слова пішуцца разам, слова ў словазлучэнні – асобна; у пераходных выпадках, калі залежнасць паміж словамі не стручана цалкам, яны пішуцца праз злучок (гэты выпадак і з'яўляецца самым складаным, бо вызначыць, страйці слова сваю самастойнасць ці не, часта можна толькі з дапамогай слоўнікаў).

! Для кожнай часціны мовы існуюць пэўныя правілы напісання (гл. раздзел «Марфалогія і правапіс»).

Агульнымі для ўсіх часцін мовы з'яўляюцца наступныя правілы:

Асобна пішуцца:

- 1) спалучэнні самастойных слоў: *мая Беларусь, добра працаваць;*
- 2) устойлівия словазлучэнні (часта – тэрміналагічнага характару), якія абазначаюць адно паняцце: *Палац спорту, Міністэрства адукацыі, закон паскарэння, корань слова;*
- 3) колькасныя складаныя лічэбнікі і іх спалучэнні з назоўнікамі: *дваццаць сем, пяцьдзесят трох тоны;*
- 4) свабодныя словазлучэнні з марфалагічнай будовай прыслоўе (з пытаннем як? у якой ступені?) + прыметнік ці дзеепрыметнік: *жыццёва важнае пытанне, добра выкананае заданне;*
- 5) спалучэнні, бізкія да прыслоўя: *на хаду, усё адно, усё роўна, не пад сілу.*

Разам пішуцца:

- 1) слова з прыстаўкамі (у тым ліку і запазычанымі): *звыштэрміновы, даваенны, антыфашыстыкі, дэмабілізаваны;*
- 2) слова з першай іншамоўнай часткай *аэра-, авія-, аўта-, вела-, фота-, мота-, кіна-, электра-, метэа-, бія-, гідра-, мікра-, неа-, контр-* і інш.: *аэраклуб, авіядэсант, велапрабег, мотакрос, кінастужка, метэастанцыя, біялагічны, гідраагрэгат, мікрапутбус, неадарвінізм, контратака; але: контр-адмірал;*
- 3) складанаскарочаныя слова: *філфак, медпункт, аблыванком;*
- 4) складаныя слова, першая частка якіх – лічэбнік, напісаны словамі: *трохпавярховы, стопрацэнтны, сямітонны.*

Прас злучок пішуцца:

- 1) спалучэнні двух аднолькавых слоў тыпу *ледзь-ледзь*, а таксама двух слоў з аднолькавым коранем: *крыж-накрыж, самасам, калі-нікалі;*
- 2) спалучэнні двух семантычна блізкіх слоў (як правіла, гэта адзін член сказа): *жылі-былі, хлеб-соль, сяды-тады, сям-там;*
- 3) складаныя слова, першая частка якіх – лічэбнік, напісаны лічбамі: *50-годдзе, 25-тысячны;*
- 4) літарныя скарачэнні складаных слоў і слоў, якія пішуцца праз злучок (сустракаюцца ў слоўніках): *с.-г. – сельскагаспадарчы, с.-д. – сацыял-дэмакрат.*

§ 39. Ужыванне вялікай літары

Вялікая літара ўжываецца для вылучэння сказаў, вершаваных радкоў, для размежавання ўласных і агульных назваў, для афармлення простай мовы і цытат.

З вялікай літары заўсёды пішуцца:

- 1) прозвішчы, імёны, імёны па бацьку, псеўданімы, мянушки: *Генадзь Бураўкін, Ганна Пятроўна, кошка Мурка;*
- 2) аднаслоўныя геаграфічныя і астронамічныя назвы: *Афрыка, Марс, Дзвіна;*
- ! У складаных назвах слова з родавым значэннем пішацца з малой літары: *востраў Святой Алены, Паўночны Ледавіты акіян.*

3) назвы кніг, часопісаў, устаноў, заводаў, караблёў, машын: *аповесць «Яго батальён», часопіс «Полымя», аўтамашына «Жыгулі»;*

4) прыметнікі, утвораныя ад індывідуальных назваў людзей, міфалагічных істот, мянушак, калі яны а) уваходзяць у склад назваў геаграфічных аб'ектаў, гісторычных падзеяў: *Магеланаў праліў, Варфаламеевская ноч;* б) паказваюць прыналежнасць: *Васеў сыштак, Тузікава будка;* в) уваходзяць у склад сінанімічных назваў са словамі ў імя, у памяць: *Купалаўская прэмія, Мележаўская чытанні;*

5) лічэбнікі пры ўласных імёнах: *Пётр Першы, Генрых Чацверты;*

6) назвы частак свету: *Крайняя Поўнач, Далёкі Усход;*

7) назвы дзяржаў і іх частак (афіцыйныя і неафіцыйныя): *Рэспубліка Беларусь, Злучаныя Штаты Амерыкі, Полаччына, Прыдніпроўе;*

8) назвы адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак, вуліц, вакзалаў (акрамя слоў, якія абазначаюць родавыя панянні): *проспект Машэрава, плошча Перамогі, Беларускі вакзал у Маскве;*

9) назвы гісторычных эпох і падзеяў: *Рэнесанс, эпоха Адраджэння, Вялікая Айчынная вайна;*

10) назвы найвышэйших пасад і ганаровых званняў: *Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, Генеральны пракурор Рэспублікі Беларусь, Герой Савецкага Саюза;*

11) назвы ордэнаў, калі яны не бяруцца ў двукоссе (слова *ордэн і ступень* пішуцца з малой літары): *ордэн Дружбы народаў, ордэн Айчыннай вайны I ступені;*

12) першае слова і ўсе ўласныя імёны ў складаных назвах а) свят і знамянальных дат: *Міжнародны жаночы дзень; б) міністэрстваў, устаноў, прадпрыемстваў: Міністэрства адукацыі, Ваенная акадэмія, Мінскі трактарны завод; в) кангрэсаў, з'ездаў, канферэнций: Міжнародны з'езд славістаў; г) гісторычных падзеяў, дакументаў, твораў мастацтва: Парыжская камуна, Літоўская метрыка, Сафійскі сабор, Першая балада Шапэнa;*

13) назвы традыцыйных свят: *Каляды, Дзяды, Дабравешчанне;*

14) назвы культавых кніг: *Біблія, Евангелле, Каран;*

15) назвы прэмій: *Нобелеўская прэмія міру, Дзяржавная прэмія РБ;*

16) усе назвы, выдзеленыя двукоссем: *гасцініца «Планета», выдавецтва «Народная асвета»;*

17) складанаскарочаныя слова, калі першая поўная частка пішацца з вялікай літары: *Дзяржплан, Белтэлерадыё.*

З малой літары пішуцца:

- 1) артыклі і часціцы ў запазычаных уласных імёнах і прозвішчах: *Гі дэ Манасан, Леанарда да Вінчы;*
- 2) прозвішчы і імёны, якія ўжываюцца ў значэнні агульных назоўнікаў: *донжан, плюшкін;*
- 3) родавыя назвы міфалагічных істот: *німфа, лясун;*
- 4) прыметнікі, утвораныя з дапамогай суфіксаў *-аўск-, -еўск-, -інск-:* *купалаўская мясціны, мележаўскі стыль* (гл. п. 4в);
- 5) прыметнікі ва ўстойлівых зваротах з міфалогіі: *ахілесава пята, праметэў агонь;*
- 6) назвы парод жывёл: *балонка, тэр'ер;*
- 7) слова *сонца, зямля, месяц,* калі не з'яўляюцца назвамі небесных целаў;
- 8) назвы марак замежных аўтамабіляў: *«мерседэс», «опель».*

§ 40. Правілы пераносу слоў

Пры пераносе слова дзеляцца на часткі з улікам складападзелу і марфемнай структуры, прычым адну літару нельга ні пераносіць, ні пакідаць у радку, нават калі яна ўтварае склад. Так, у слове *Азіяты* склады: *A – зі – я*, але на перанос слова не дзеліцца.

Пры пераносе нельга:

- 1) пакідаць у канцы радка або пераносіць дзве аднолькавыя зычныя паміж галоснымі: *насен-не, суд-дзя;*
- 2) аддзяляць й і ў ад папярэдняй галоснай: *дай-сці, заў-ва-жыць;* выключэнне – складаныя слова, у якіх другая частка пачынаецца з ў: *слова-ўжыванне, торфа-ўборачны;*
- 3) аддзяляць мяккі знак і апостраф ад папярэдняй галоснай: *людзь-мі, ад'-езд;*
- 4) раздзяляць дз і дж, калі яны абазначаюць адзін гук: *даж-джы, мядз-ве-джы, але: пад-жоўклы, пад-земны;*
- 5) адрываць апошнюю зычную прыстаўкі, калі корань пачынаецца з зычнай: *пад-бегчы, бяз-мерна;* калі корань пачынаецца з галоснай, акрамя ы, прыстаўку можна разбіваць: *без-умоўна і бе-зумоўна.* Літара ы за ўсёды далучаецца да прыстаўкі: *пады-граць, пады-сці;*

- 6) адрываць ад корана зычную (за выключэннем *й* і *ў*): *пад-
плысь, рас-плесci;*
- 7) адрываць пачатковую літару ў другой частцы складаных слоў: *сто-працэнтны, фота-атэлье;*
- 8) разбіваць аднаскладовыя часткі складанаскарочаных слоў: *праф-орг, сель-маг;*
- 9) разбіваць абревіятуры, якія складаюцца з адных пачатковых літар і лічбаў: *ЕГУ, МАЗ, ТЭЦ-4;*
- 10) пераносіць прозвішчы, пакідаючы ў канцы папярэдняга радка ініцыялы або іншыя ўмоўныя скарачэнні: *Я. Купала, праф. Супрун;*
- 11) адрываць графічныя скарачэнні: *20 км, 30 кг, XX ст.;*
- 12) адрываць ад лічбаў нарашчэнні склонавых канчаткаў: у *2002-ім годзе, з 10-га сакавіка;*
- 13) раздзяляць ўмоўныя графічныя скарачэнні тыпу *i іни.*, *г.зн.*

! Пры збегу зычных у корані слова падзел на перанос свабодны: *ся-стра, сяс-тра, сяст-ра.* Суфіксы пры пераносе не разбіваюцца: *грамад-ства, грамад-ски.*

§ 41. Правілы скарачэння слоў

У пісмовай мове існуюць агульнапрынятая і ўмоўныя скарачэнні.

Да агульнапрынятых адносяцца скарачэнні, якія не патрабуюць тлумачэння: *г. – год, ст. – стагоддзе.* Умоўныя скарачэнні сустракаюцца ў спецыяльнай літаратуре, да іх звычайна дадаецца спіс у пачатку выдання.

Агульнапрынятая скарачэнні ўжываюцца:

- a) пры абазначэннях лічбамі гадоў (стагоддзяў, эраў), старонак: *2003 г., 30-ыя гг., XXI ст., 3 тыс. г. да н.э., с. 10; скарачэнне г. можа стаяць і перад назвай горада;*
- b) пры спасылках: *гл. – 'глядзі', парадун. – 'параўнайце', напр. – 'напрыклад' і пералічэннях: i г.д. – 'і гэтак далей', i іни. – 'і іншы';*
- b) пры абазначэннях навуковых званняў і пасад: *дац. – даэнт, праф. – прафесар, в.а. – выконваючы абавязкі.*

Правілы для правільнага скарачэння

1. При графічных скарачэннях ставіцца кропка і захоўваюцца тая ж знак і пачатковыя літары, якія ўласцівы поўнаму напісанню: *с.-д. – сацыял-дэмакрат.* Кропка не ставіцца ў скарачэннях, дзе пакінуты пачатковая і апошняя літары: *ун-т* (універсітэт).

2. Стандартныя скарочаныя абазначэнні метрычных мер пішуцца без крапак: *га (гектар), км (кіламетр), г (грам).*

3. Скарочэнні фізічных адзінак вымярэння, утвораных ад прозішкаў, пішуцца з вялікай літары: *A – ампер, Дж – джоуль, В – вольт.*

4. При скарачэнні на месцы збегу дзвюх аднолькавых літар пакідаецца першая: *мякі знак – мяк. знак, ваеннае справа – ваен. справа;* пры скарачэнні на месцы збегу розных зычных пакідаецца ўсё спалучэнне зычных: *вобласць – вобл., руская мова – руск. мова.*

5. Не робяцца скарачэнні на галосную (за выключэннем пачатковых), на *й, ў, ь; не скарачаецца апошняя літара.*

Узор фанетычнага разбору слова

ад'язджаюць

| Парадак разбору: | Узор разбору: |
|--|--|
| 1. Запіс слова з дапамогай фанетычнай транскрыпцыі. | 1. [ад'язджáйуц'] 1 2 3 4 |
| 2. Падзел на склады. Колькасць і тыпы складоў. Націскны склад. | 2. Ад-яз-джа-юць [ад-й а ж - джа-й у ц'] У слове 4 склады, 3-і націскны; 1 – непрыкрыты, закрыты; 2 – прыкрыты, закрыты; 3 – прыкрыты, адкрыты; 4 – прыкрыты, закрыты. |
| 3. Характарыстыка гукаў (голосных – паводле ўдзелу губ, рада, пад'ёму; зычных – паводле ўдзелу голасу і шуму, цвёрдасці-мяккасці, способу ўтварэння, | 3. [а] – гал., негубны, сярэдняга рада, ніжняга пад'ёму – літара «а»; [д] – зычны, звонкі, цвёрды, змычны, пярэднезычны – літара «д»; [й] – зычны, санорны, мяккі, |

месца ўтварэння). Указаць літары, якімі абазначаны гукі.

4. Колькасць гукаў і літар.

шчылінны, сярэднеязычны; [а] – разам з гукам [й] падаецца літарай «я»; [ж] – зычны, звонкі, зацвярдзелы, шчылінны, пярэднеязычны – літара «э»; [дж] – зычны, звонкі, зацвярдзелы, злітны, пярэднеязычны; [а] – гл. вышэй; [й] – гл. вышэй; [у] – галосны, губны, задняга рада, верхняга пад'ёму; літара «ю» абазначае гукі [й] і [у]; [ц'] – зычны, глухі, мяккі, злітны, пярэднеязычны – літары «цэ» і «ъ».

4. 10 гукаў, 10 літар.

Узор графічнага разбору слова *ад'язджаюць*

| Парадак разбору: | Узор разбору: |
|--|--|
| 1. Назвы літар і абазначаныя імі гукі. | <p>1. а – «а» – [а] д – «дэ» – [д] [й] я – «я» < [а] з – «зэ» – [ж] д – «дэ» > [дж] ж – «жэ» а – «а» – [а] [й] ю – «ю» < [у] ц – «цэ» – [ц'] ь – мяккі знак</p> |

2. Колькасць літар і гукаў, асаблівасці іх суадносін.

3. Характарыстыка літар.

2. 10 літар, 10 гукаў.
Асаблівасці: літара «з» абазначае гук [ж]; літары «д» і «ж» абазначаюць афрыкату [дж]; літары «ц» і «ъ» абазначаюць гук [ц']; літара «я» – гукі [й] і [а]; літара «ю» – гукі [й] і [у].

3. Літары «а» і «д» (1-ая) адназначныя, астатнія – двухзначныя; літара «ъ» гукавога значэння не мае.

Узор арфаграфічнага разбору слова

Парадак разбору

1. Выдзеліць арфаграмы.
2. Указаць тып арфаграмы (на якое правіла).
3. Назваць правіла.
4. Вызначаць прынцып напісання.

ад'язджаюць

Выдзелім тры арфаграмы

I.

1. Правапіс апострафа.
2. Апостраф пішацца пасля прыставак на зычны перад ётавымі галоснымі.
3. Принцып напісання – фанетычны.

II.

1. Правапіс звонкіх і глухіх зычных, свісцячых і шыпячых.
2. Звонкія зычныя перад звонкімі пішуцца нязменна; асіміляцыя свісцячых да шыпячых на пісьме не передаецца.
3. Принцып напісання – марфалагічны.

III.

1. Правапіс асабовых канчаткаў дзеясловаў.
2. Дзеясловы першага спражэння ў 3-й асобе множнага ліку маюць канчаткі **-уць, -юць**.
3. Принцып напісання – марфалагічны.

МАРФЕМНАЯ БУДОВА СЛОВА. СЛОВА ЎТВАРЭННЕ. ПРАВАПІС СКЛАДАНЫХ СЛОЎ

§ 42. Марфемная будова слова

Лексіка падзяляеца на два разрады:

- марфалагічна непадзельныя слова – злучнікі *a, але, каб, калі* інш., прыназоўнікі *на, на, аб, ад, між* і інш., часціцы *не, не так, нават* і інш., выклічнікі *эх, ах, ой* і інш.;
- слова, у якіх вылучаюцца марфалагічныя часткі – *паза-школьн-ы, ляс-н-ік*.

Кожная структурная частка слова выражает пэўнае значэнне (лексічнае або граматычнае ці абодва разам).

Напрыклад, у слове *бярозка* ў наядунасці трох часткі: *бяроз-*-*к-а* (*бяроз-* выражает лексічнае значэнне, *-к-* надае памяншальна-ласкальнае значэнне, *-а* – граматычнае значэнне жаночага роду, адзіночнага ліку, назоўнага склону).

Марфема – гэта частка слова, якая выражает пэўнае значэнне.

Марфемамі з'яўляюцца корань, суфікс, прыстаўка, канчатак, злучальныя галосныя і постфіксы.

Марфемы харастарызуюцца адзінствам значэння і гукавога выражэння.

Так, у словах *бульб-ін-а, цагл-ін-а, салом-ін-а* прысутнічае суфікс *-ін-*, які выражает адно і тое ж значэнне адзінкавасці і мае аднолькавы гукавы склад.

Адзінства марфемы ў выніку гукавых чаргаванняў не парушаеца. Марфема можа існаваць у розных варыяントах: *снег, снежн-ы, сняг-i, сняж-ок* (г // ж – гістарычнае чаргаванне, е // я – пазіцыйнае чаргаванне).

У беларускай мове існуюць марфемы, якія маюць розны гукавы склад, але выражают адно значэнне. У словах *пчаляр, млынар, камбайнер, прадавец, цырульнік, стваральнік, машыніст, барацьбіт* суфіксы *-яр, -ар, -ер, -ец, -ік, -льнік, -іст, -іт* указывают на род дзеяніасці або занятак асобы. Іх нельга лічыць варыянтамі адной марфемы, бо яны маюць рознае гукавое афармленне. Такія марфемы называюцца **сінанімічнымі**.

У беларускай мове сустракаюцца марфемы з аднолькавым складам, але з розным значэннем. Гэта **аманімічныя марфемы**.

Напрыклад, у назоўніках *машиніст, гітарыст, трактарыст* суфікс *-іст* указвае на від заняткай асобы, а ў прыметніках *лясісты, гарысты, адрывісты* суфікс з гэтым гучаннем паказвае на наядунасць пэўнай прыкметы.

Падоўжаныя гукі ўваходзяць у адну марфему, падвойныя – у розныя: *каменне – каменны*.

Мнагазначнымі называюцца марфемы, якія ў межах адной часціны мовы маюць некалькі значэнняў. Напрыклад, суфікс наядунасці *-ств- (-чтв-)* мае наступныя значэнні:

- адцягненая якасць (*хараство, прыгостства, дзвіацтва*);
- сукупнасць асоб (*панства, дваранства, сялянства*);
- назвы дзяржаўна-тэрытарыяльных аб'яднанняў, устаноў, арганізацый (*княства, царства, агенцтва, лясніцтва, таварыства*);
- узроставы стан (*дзяцінства, юнацтва*) і інш.

§ 43. Аснова слова і канчатак

Асновай слова называеца частка слова без канчатка, якая з'яўляеца носьбітам індывідуальнага лексічнага значэння канкрэтнага слова і не змяняеца пры скланенні або спражэнні (г.зн. яна агульная для ўсіх формаў слова). Напрыклад: *падарожнік* – *падарожнік-а, подарожнік-ам*.

Усе слова беларускай мовы падзяляюцца на зменныя і нязменныя. У зменных словах пры скланенні або спражэнні канчаткі змяняюцца, а ў нязменных канчаткаў увогуле не можа быць. Тому асновы нязменных слоў называюцца чыстымы: *буржуа, поні, уверсе, чытаць, чытаючы*.

Корань слова можа паўтарацца ў шэрагу роднасных, аснова ж у кожнага слова свая, індывідуальная: *дорога – дарожны – падарожны – падарожнік – падарожжа*.

Паводле паходжання і будовы асновы могуць быць невытворнымі і вытворнымі, простымі і складанымі.

Невытворныя асновы супадаюць з коранем, а ў склад вытворных асноў, акрамя корана, уваходзяць афіксы.

Так, у слове *школа* аснова невытворная, бо супадае з коранем, а ў словах *школьны, школьнік, прышкольны* – вытворныя асновы, бо ў іх складзе ёсць суфіксы і прыстаўкі.

Простыя асновы ўключаюць у сябе адзін корань, а складаныя – два і больш.

У беларускай мове існуе шэраг слоў, у якіх раней асновы былі вытворнымі, а з цягам часу значэнне кораня без прыстаўкі ці суфікса страцілася. Яны называюцца звязанымі: прычына (прычын-), спадзявацца (спад-дзяв-), калматы (калм-ат-). У большасці слоў свабодныя каранёвые марфемы.

Утваральны называецца аснова, ад якой непасрэдна ўтвараецца тое ці іншае слова. Так, для слова бляшанка ўтваральны з'яўляеца вытворная аснова прыметніка бляшан-ы. У сваю чаргу для прыметніка бляшаны ўтваральны асновай будзе невытворная аснова блях-а (x // sh)

! Пра ўтваральныя аддзеяслоўныя асновы гл. у раздзеле «Дзеяслоў».

Шэраг слоў беларускай мовы, блізкіх або аднолькавых паводле значэння, а таксама шэраг судносных граматычных формаў утвараецца ад асноў рознакаранёвых слоў. Такія асновы называюцца суплетыўнымі. Назіраюцца яны фактычна ва ўсіх самастойных часцінах мовы: у назоўніках (чалавек – людзі); у прыметніках (вялікі – большы, дрэнны – горышы); у лічэбніках (адзін – першы, два – другі); у займенніках (я – мyne, мне; мы – нас, нам, намі; яны – іх, ім, імі); у прыслоўях (многа – больш, мала – менш); у дзеясловах (браць – узяць, гаварыць – сказаць).

Канчатак – гэта зменная частка слова, якая служыць для ўтварэння пэўных граматычных формаў слова і для сувязі слоў у словазлучэннях і сказах: зімов-ы дзень, зімов-ая раніца.

Змяненне формы слова пры дапамозе канчатка называецца словазмяненнем.

Назоўнікі змяняюцца па ліках (стол – стали) і склонах (стол – на столе); прыметнікі змяняюцца па родах (у адзіночным ліку), ліках і склонах (ясны дзень, ясная раніца; ясныя дні; яснага дня, ясным днём). Дзеясловы ў форме цяперашняга і будучага часу змяняюцца па асобах і ліках (читаю, читаеш, читаем, читаец), а ў форме прошлага часу – па родах і ліках (читаў, читала, читалі).

У канчатку можа быць нуль гука (калі ў нейкай форме зменнага слова канчатак адсутнічае) – стол, дарог, узяў; адзін гук – дарог-а, стал-ы; два гукі – стал-ом, мож-аш; тры гукі – сін-яя [с'ін'ай].

Нулыя канчатак з'яўляеца носьбітам граматычнага значэння. Так, у словах дом [], маладосць [], ноч [] ён указвае на форму на-

зойнага (вінавальнага) склону адзіночнага ліку назоўнікаў; у словах місак [], стрэх [] – на форму роднага склону множнага ліку назоўнікаў; у словах читаў [], узяў [] – на форму прошлага часу мужчынскага роду адзіночнага ліку дзеясловаў.

Канчаткаў не маюць словаў з чыстай асновай (нязменныя словаў). Да іх ліку ў беларускай мове адносяцца неазначальная форма дзеяслова – інфінітэў (читаць, ісці, бегчы), прыслоўі (зранку, патвойму, удваіх), дзеепрыслоўі (читаючы, спяшаючыся).

У некаторых словам (а дакладней – у іх формах) канчатак можа знаходзіцца ў сярэдзіне слова. Такая з'ява назіраецца ў склонавых формах складаных лічэбнікаў, у якіх пры скланенні змяняеца кожная частка (пяццю [ю] дзесяццю [ю], васьмі [i] дзесяццю [i]) і ў некаторых формах зваротных дзеясловав (знойд уц ча, напіл а ся). Аснова ў такіх формах слоў называецца перарванай.

§ 44. Корань слова і афіксы

Корань слова – гэта агульная непадзельная частка ўсіх роднасных слоў, якая выражае іх агульнае лексічнае значэнне. Так, у словах будаваць, будаўнік, будаўнічы, будоўля, пабудова, будынак, буда, будка агульны з'яўляеца частка буд-, якая і будзе коранем гэтых слоў. Канкрэтнае ж лексічнае значэнне кожнага слова заключана ў яго аснове.

Аднакарэнными называюцца роднасныя словаў з агульным для ўсяго шэрага коранем: лес – ляснік – лясніцтва – лясун – лясны – лясістасць і інш.

Корань – галоўная частка слова, усе астатнія марфемы – службовыя. Калі ад асновы адсячы службовыя марфемы (пристаўку, суфікс, канчатак), атрымае корань.

Карані ў роднасных словам могуць мяніцца сваё гукавое ablічча ў выніку чаргавання. Трэба памятаць, што адзінства кораня ў такіх выпадках не парушаецца: страх-а – на страст-е – стрэш-к-а – за-стрэш-и-а.

Могуць чаргавацца наступныя галосныя:

[o], [ɔ] – [a]: поле – палі, рэкі – рака, сестры – сястра;

[ɛ] – [i]: кветка – квітнець; светлы – світанак;

[ɛ] – [a] – [o]: везі – вазіць – воз;

[o] – [y] – [ы]: сохнучь – сухі – засыхаць;

[o] – [i] – [ɛ] – [a]: збор – збіраць – выберу – забяру;

[ɛ], [o] – нуль гука: сон – сны; дзень – дні.

Назіраюцца наступныя чаргаванні зычных:

[Г] – [з’] – [ж] – [ш]: *нага* – *на назе* – *ноўжак* – *ноўжка*;
 [х] – [с] – [ш]: *страха* – *на страсе* – *стрэшка*;
 [к] – [ц] – [ч]: *рука* – *на руцэ* – *ручка*;
 [з] – [ж]: *казаць* – *кажаш*; *вязаць* – *вяжсу*;
 [с] – [ш], [с’] – [ш]: *пісаць* – *пішаши*; *касіць* – *кашу*;
 [т] – [ч] – [ц’]: *лятаць* – *лячу* – *ляціш*;
 [ст] – [шч]: *мост* – *вымошчваць*; *рост* – *вырошчваць*;
 [ск] – [шч’]: *палаaskaць* – *палаашчу*; *воск* – *вошчаны*;
 [б] – [бл’]: *любіць* – *люблю*; *рабіць* – *раблю*;
 [п] – [пл’]: *сыпаць* – *сыплю*; *спаць* – *сплю*;
 [м] – [мл’]: *карміць* – *кармлю*; *дыміць* – *дымлю*;
 [в] – [ўл’]: *славіць* – *слаўлю*, *лавіць* – *лаўлю*;
 [ф] – [фл’]: *графіць* – *графлю*.

Да аманімічных адносяцца карані, якія маюць аднолькавы склад, але выражаюць розныя значэнні. Такія карані ўтвараюць розныя гнёзды (рады) роднасных слоў:

- рана* – *параніць* – *паранены* – *раненне* – *параніца*;
- рана* – *раней* – *ранейшы* – *ранак* – *ранавата* – *раніца* – *ранішні*.

Афікс (ад гр. *affixus* – ‘прымацаваны’) – гэта марфема, якая відазмяняе тое ці іншае значэнне слова або служыць для ўтворэння новых слоў. Да афіксаў адносяцца прыстаўкі, суфіксы, постфіксы, інтэрфіксы (злучальныя галосныя ў складаных словах), а некаторыя навукоўцы адносяць да афіксаў і канчаткі.

Корань і канчатак да ліку афіксаў не адносяцца.

Прыстаўка – гэта марфема асновы слова, якая стаіць перад коранем і служыць для ўтворэння новых слоў або формаў таго самага слова. Так, прыстаўка *у* слове *прадзед* змяняе лексічнае значэнне слова *дзед*, а *у* слове *прачытаць* – надае граматычнае значэнне закончанага трывання дзеяслова *читаць*.

Суфікс – гэта марфема асновы слова, якая стаіць пасля кораня і служыць для ўтворэння новых слоў або граматычных формаў: *лес* – *лясн̄-ы*, *казаць* – *казац̄-а*.

Прыстаўкі і суфіксы падзяляюць на словаўтваральнія (з іх дапамогай утвараюцца новыя слова: *зайтра* – *паслязайтра*, *казаць* – *падказаць*) і формаўтваральнія (з іх дапамогай утвараюцца розныя граматычныя формы аднаго слова: *смелы* – *смлейшы*, *крычаць* – *крыкнуць*). Да формаўтваральных адносяцца і суфіксы тыпу *-ік*, *-ык*, *-енк-*, *-эн-*, пры дапамозе якіх утвараюцца назоўнікі і прыметнікі з памяншальна-ласкальным і павелічальным значэннямі: *столік*, *хлопчык*, *дробненькі*, *высачэзны*.

Постфікс – гэта афікс, які знаходзіцца ў слове пасля канчаткі ці формаўтваральнага суфікса.

Постфіксы з’яўляюцца:

- афіксы *-ся* (-ца, -циа) у формах зваротных дзеясловаў: *мыцца*, *мые-цца*, *мыеш-ся*;
- афікс *-це* ў форме 2-й асобы множнага ліку дзеясловаў загаднага ладу: *слявайце*, *дайце*;
- афіксы *-сьці* (-сы), *-небудзь* у няпэўных займенніках: *камусьці*, *што-небудзь*, у прыслоўях: *калісьці*, *дзе-небудзь*.

Інтэрфікс – гэта злучальны галосны, г.зн. марфема, якая стаіць у складаным слове паміж простымі асновамі і паказвае на іх сувязь. Гэта галосныя *a*, *o*, *e*, *i* (чарнабровы, часопіс, землеўладанне, землятрус, пяцігодка), а таксама спалучэнні *ух* і *ox* (двухпавярховы, трохпавярховы). Да інтарфіксаў адносяцца і галосны у ў словах тыпу *двукоссе*, *двукрон'e*.

§ 45. Словаўтварэнне. Спосабы словаўтварэння

Тэрмін «словаўтварэнне» мае два значэнні: 1) раздзел мовазнайства, у якім вывучаюцца будова вытворных слоў, спосабы і сродкі іх утворэння; 2) працэс утворэння новых слоў паводле пэўных узоруў.

Адрозніваюць марфалагічныя (марфемныя) і немарфалагічныя (немарфемныя) спосабы словаўтварэння.

Пры марфалагічным спосабе асноўным сродкам утворэння слоў з’яўляюцца афіксы (усе марфемы, акрамя каранёўай). Марфалагічнае словаўтварэнне ўключае ў сябе наступныя разнавіднасці афіксаў:

- 1) прыставачнае (прэфіксальнае);
- 2) суфіксальнае;
- 3) прыставачна-суфіксальнае;
- 4) постфіксальнае;
- 5) прыставачна-постфіксальнае;
- 6) суфіксальная-постфіксальная;
- 7) прыставачна-суфіксальная-постфіксальная;
- 8) бяссуфікснае;
- 9) прыставачна-бяссуфікснае (приставачна-нульсуфіксальнае).

Да марфалагічных адносяцца таксама спосабы складання і абревіяцыі.

Прэфіксальны спосаб – гэта ўтварэнне новых слоў шляхам далучэння да іх утваральнай прыстаўкі. Найчасцей такім чынам утвараюцца дзеясловы: спісаць, выпісаць, запісаць, перапісаць, да-пісаць, ўпісаць, падпісаць. Гэты спосаб выкарыстоўваецца і пры ўтварэнні назоўнікаў (беснарадак, водсвет, небяспека), прыметнікаў (звышмагутны, невыразны), прыслоўяў (індаўсёды, залетасць, найлёгка).

Суфіксальны спосаб – гэта ўтварэнне слоў шляхам далучэння да ўтваральнай асновы суфікса (часта разам з канчаткам). З дапамогай разнастайных суфікаў утвараюцца пераважна назоўнікі і прыметнікі (пясняр, цырульнік, заводскі, масавы). Пры ўтварэнні дзеясловаў выкарыстоўваюцца нямногія суфіксы (гартаўаць, вітамінізаўаць, важнічаць, дваўчы). Роль суфікаў пры ўтварэнні прыслоўяў адыгрываюць звычайна канчаткі тых часцін мовы, ад якіх гэтыя прыслоўі ўтвараліся (вечараў, зімой).

Для прэфіксальна-суфіксальнага словаўтварэння характерна адначасовае далучэнне да ўтваральнай асновы прыстаўкі і суфікса (за-зім-ак, бяс-хлеб-іц-а, да-школь-и-ы, абяз-лес-і-ць, з-молад-у).

Постфіксны спосаб – гэта ўтварэнне новых слоў шляхам далучэння да ўтваральнай асновы постфіксаў. Так утвараюцца зворотныя дзеясловы (мыць – мыцца, запомніць – запомніцца), займеннікі (хто – хтосьці, хто-небудзь), прыслоўі (як-небудзь, кудысьці (-сь)).

Прыставачна-постфіксальнае словаўтварэнне – гэта такі спосаб утварэння новых слоў, калі да ўтваральнай асновы адначасова далучаюцца прыстаўка і постфікс. Сустракаецца пры ўтварэнні дзеясловаў (крычаць – дакрычацца, цярпець – нацярпецца).

Сутнасць суфіксальна-постфіксальнага словаўтварэння – у адначасовым далучэнні да ўтваральнай асновы суфікса і постфікса. Сустракаецца пры ўтварэнні дзеясловаў: куст – кусці-цца, колас – калас-цца.

Прыставачна-суфіксальна-постфіксальнае словаўтварэнне – спосаб, пры якім адначасова ўдзельнічаюць прыстаўка, суфікс і постфікс. Сустракаецца пры ўтварэнні дзеясловаў: гучыць – пера-гук-вад-цца, шчодры – рас-шчодр-ы-цца.

Бяссуфіксны спосаб харкторызуеца тым, што словаўтвараюцца ад іншых не далучэннем афіксаў, а шляхам скрачэння ўтваральнай асновы або далучэннем да яе канчатка (у тым ліку і нулявога): марыць – мар-а, малады – моладз-у, крычаць – крык-у.

Прыставачна-бяссуфіксным спосабам утвараюцца якасныя і адносныя прыметнікі са значэннем 'не мае таго, што абазна-

чана ўтваральнай асновай' пры дапамозе прыстаўкі без- (бяз-) і нулявога суфікса: безбароды, бязносы, бязрогі.

Складаныя слова могуць узнікаць пры аб'яднанні асноў або целых слоў.

Асноваскладанне – спосаб утварэння складанага слова шляхам зліція дзвюх ці некалькіх асноў (або частак асноў):

крыгаход ← крыг-a + хадз-i-ць;
чарнавокі ← чорн-ы + воч-ы.

! Асновы могуць аб'ядноўвацца злучальнымі галоснымі *o* (*a*) ці *e* (*я*) або нулявым афіксаам: ильновалакно, чарназём зернефураж, даллягід, Слаўгарад.

Асноваскладанне характэрна для ўтварэння назоўнікаў, прыметнікаў.

Пры словаскладанні словаўтвараюцца шляхам зліція двух самастойных слоў у адно: штораз, супрацьстаяць, малавядомы, штодзень, глыбокапаважаны, радыёперадача.

Словаскладанне выкарыстоўваецца пры ўтварэнні назоўнікаў, дзеясловаў, прыслоўяў.

Асновасловаскладанне – такі спосаб утварэння слоў, пры якім першая частка ўключае ў сябе толькі ўтваральную аснову, а наступная з'яўляеца цэлым словам:

праудападобны ← прауд- + падобны;
цёмна-зялёны ← цёмн- + зялёны.

Складана-суфіксальны спосаб – гэта асноваскладанне з адначасовым далучэннем суфіксаў:

аднавясковец ← адн-a + вёск-a + -бвец,
добрачылівы ← дабр-o + зыч-ыць + -лів- + -ы.

Абрэвіяція – гэта ўтварэнне складанаскарочаных слоў (абрэвіятура) на базе скарочаных асноў, прычым гэтай базай могуць стаць часткі слоў, асобныя гукі ці нават літары: райцэнтр, БелАЗ, БДУ.

У залежнасці ад камбінацый базавых элементаў адрозніваюць наступныя тыпы абрэвіятураў:

- 1) складовыя: камбат (камандзір батальёна), філфак (філалагічны факультэт). Яны складаюцца з частак слоў;
- 2) гукавыя: ААН [аан], нэп [нэп];
- 3) літарныя: ВКЛ [вэкаэл], БДУ [бэдэу];
- 4) змешаныя: БелТА (Беларускае тэлеграфнае агенцтва), медсистра (медицынская сястра).

Пад марфалагічна-сінтаксічным спосабам словаўтварэння мы разумеем пераход слоў з адной часціны мовы ў другую.

Такі пераход абумоўлены зменай сінтаксічнай функцыі слова і адпаведна – яго лексічнага значэння. *Параўнайце: Малы хлопчык засмяяўся (які?). Малы засмяяўся (хто?).*

Найчасцей адбываюцца такія віды пераходу, як субстантывация, ад'ектыватызація і адвербіялізація.

Субстантывация – пераход прыметнікаў, дзеепрыметнікаў, займеннікаў у разрад назоўнікаў.

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. <u>Дзяжурны</u> вучань прыйшоў першы. | <u>Дзяжурны</u> прыйшоў першы. |
| 2. <u>Ранены</u> салдат заснуй. | <u>Ранены</u> заснуй. |
| 3. <u>Свае</u> людзі заўсёды дапамогуць. | <u>Свае</u> заўсёды дапамогуць. |

Ад'ектыватызація – пераход дзеепрыметнікаў у разрад прыметнікаў: *загарэлы, змораны, гаючы, калючы.*

Адвербіялізація – пераход склонавых формаў назоўнікаў у прыслоўі (пры гэтым канчаткі становяцца суфіксамі, а пры назоўнікі – прыстаўкамі): *вечарам, уначы, ноччу, знізу.*

* Іншыя магчымасці пераходу адлюстраваны ў раздзеле «Марфалогія».

Лексіка-сінтаксічнае словаўтварэнне – гэта спосаб зліцця ў адно слова сінтаксічнага словазлучэння з захаваннем парадку слоў і іх склонавых формаў: *сягоння (сёння)* – з сяго дня, *тыста (тыста)*, *нельга (не лъга)*; так утварыліся слова *сёлета, няма, датла* і інш. У наш час такія слова лічацца невытворнымі, за выключэннем складаных лічэнікаў тыпу *дванаццаць, дзвесце*.

Лексіка-семантычнае словаўтварэнне – гэта спосаб, пры якім слова набывае іншае значэнне, а яго гукавое аблічча пры гэтым не мяняецца. Так узікаюць амонімы: *дабро¹ – 'маё масць' і дабро² – 'процілеглае зло'*.

§ 46. Марфемны і словаўтваральны аналіз слова

Марфемны аналіз (разбор) прадугледжвае вызначэнне марфемнай будовы слова, г.зн. вылучэнне ў ім жывых для сучаснай мовы марфем і ўстанаўленне іх функцый.

Марфемы ў слове вылучаюцца шляхам падбору і паралінні аднакарэнных і аднаструктурных слоў. Так, для слова *прыдарожны* аднакарэнныя слова *дарога, бездараж, дарожны* дазваляюць вызначыць у ім корань *-дарож-*, а аднаструктурныя слова *пры-азёрны, прывакзальны* даюць падставу выдзеліць у ім прыстаўку *пры-,* суфікс *-н-* і канчатак *-ы.*

Парадак марфемнага разбору наступны (разгледзім на прыкладзе слова *травяністая* сказа *Паўз бальшак ішла травяністая сцежка.* (Хадк.)

- | | |
|--|---|
| 1. Часціна мовы. | 1. Прыметнік. |
| 2. Зменнае слова ці нязменнае. | 2. Зменнае слова. |
| 3. Канчатак. Граматычнае значэнне. | 3. Канчатак <i>-ая</i> паказвае на жаночы род, назоўны склон, адз. лік. |
| 4. Аснова (тып – вытворная ці невытворная). | 4. Аснова <i>травяніст-</i> , вытворная. |
| 5. Корань (падабраць роднасныя слова). | 5. Корань <i>трав-</i> ; роднасныя слова: <i>трапіка, травінка, травяны.</i> |
| 6. Афіксы (падабраць аднаструктурныя слова). | 6. Суфікс <i>-ян-</i> (служыць для ўтворэння прыметнікаў: <i>гліняны, бульбяны</i>); суфікс <i>-іст-</i> (служыць для ўтворэння прыметнікаў са значэннем наяўнасці пэўнай прыметы: <i>камяністы, гліністы</i>). |
| 7. Графічнае абазначэнне марфемнага складу. | 7. <u>Травяністая</u> . |

Словаўтваральны аналіз мае на мэце вызначыць, якім чынам утворана вытворнае слова: неабходна знайсці ўтваральную аснову і афіксы. Пры словаўтваральным аналізе неабходна размяжоўваць наступныя паняцці: а) вытворнае ці невытворная аснова і б) вытворнае ці невытворнае слова. Напрыклад, у слове *крык* аснова невытворная, а само слова з'яўляецца вытворным (ад дзеяслова *крычаць*); слова *крычаць* – невытворнае, але мае вытворную аснову: *крыч-а-ць.*

Парадак разбору разгледзім на прыкладзе слова

прышкольны:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Часціна мовы. | 1. Прыметнік. |
| 2. Вытворнае слова ці невытворнае. | 2. Слова вытворнае. |
| 3. Лексічнае значэнне слова. | 3. 'Які знаходзіцца пры школе'. |
| 4. Утваральная аснова. | 4. Утвораны ад назоўніка <i>школа</i> , утваральная аснова – <i>школ-</i> . |
| 5. Словаўтваральныя сродкі. | 5. Прыстаўка <i>пры-</i> і суфікс <i>-н-</i> . |
| 6. Спосаб утварэння. | 6. Спосаб утварэння марфалагічны (приставачна-суфіксальны). |
| 7. Графічнае схема ўтварэння слова. | 7. <i>пры- + (школ-а) + -н- + -ы → пришкольны.</i> |

§ 47. Правапіс прыставак

Прыстаўка не з'яўляецца самастойнай марфемай – яна далучаніца да пэўнага кораня. Таму некаторыя прыстаўкі з адным значэннем існуюць у некалькіх варыянтах: беззаганны, бессаромны (у залежнасці ад першага зычнага кораня – звонкага ці глухога); бяздушны, бяспречны (яшчэ і ў залежнасці ад націску).

Нязменна пішуцца прыстаўкі **ад-**, **над-**, **пад-**, **перад-**, **аб-**: **аддаць** – **адцягнуць**, **надрэзаць** – **надпісаць**, **падняць** – **падкарміць**, **перадранішні** – **перадсвітальны**, **абліць** – **абходзіць**.

! На стыку прыстаўкі і кораня зычныя **д** і **б** могуць падвойвацца: **аддаць**, **аббегчы**.

Прыстаўкі **з-**, **уз-**, **раз-**, **без-** (**бяз-**) перад галоснымі і звонкімі зычнымі пішуцца з літарай **з**, а перад глухімі – з літарай **с**: **здаць** – **стрымаць**, **узваліць** – **усхваляваць**, **раздаць** – **раскінуць**, **бездань** – **беспарадак**.

Калі прыстаўка заканчваецца на **с**, а корань пачынаецца з **ч**, **ш**, то мяніяцца толькі вымаўленне прыстаўкі, а на пісьме яна перадаецца нязменна: **расчапіць** – [рашчап'іц'], **усчынаць** – [уշчынáц'], **счычаць** – [шчышчáц'], **стыць** – [шшыц'].

Ад такіх слоў трэба адрозніваць слова, у якіх корань пачынаецца спалучэннем **шч**: **расчапіць** (палена), **расичодрыца**, **сашчаміць**.

! У словах **щасце**, **щаслівы**, **рошчына**, **нашчадак**, **нішчымны**, **нішчымніца** замацавана фанетычнае напісанне **щч**.

Калі прыстаўка заканчваецца на **з** ці **с**, а корань з іх пачынаецца, то адбываецца падваенне гукаў: **раззлаваць**, **рассыпаць**.

Выключэнні: **расада**, **расаднік**, **расадны**, **расол**, **расольнік**, **ростань**.

Беглы [а] узікае, калі корань слова пачынаецца збегам зычных: **падабраць**, **разагнаць**, **адагрэць**, **сабраць**, **саскочыць**.

Калі корань пачынаецца з **і**, яго напісанне залежыць ад прыстаўкі: пасля прыставак на зычны **і** пераходзіць у **ы** (**падысці**, **падышоў**), а пасля прыставак на галосны – у **й** (**зайграць**, **пайшоў**).

! Пасля прыставак **між-**, **звыш-**, **суб-**, **контр-**, **дэз-**, **пан-**, **транс-**, **супер-**, **гіпер-** **і** захоўваецца; **і** захоўваецца таксама, калі ўтварае склад (**зайнелы**, **зайкацца**).

§ 48. Правапіс галосных у складаных словах

Аналізуочы правапіс галосных у складаных словах, мы маем на ўвазе злучальныя галосныя і галосныя ў першай аснове (у корані) складанага слова.

Злучальными галосными бываюць **а**, **о**, **е**, **я**.

А і **о** пішуцца пасля цвёрдых асноў (першых частак складанага слова), прычым **о** пішацца толькі пад націскам: **даўгавечны**, **куродым**.

Е і **я** пішуцца пасля асноў на мяккі зычны, прычым галосны **я** – толькі тады, калі націск прыпадае на першы склад другой часткі складанага слова: **жыццелюбівы**, **жыццярадасны**.

Запомніце:

у частках **свято- (-а-)**, **шкло- (-а-)**, **ільно- (-а-)** і пад. літары **о** і **а** пішуцца ў залежнасці ад націску ў другой аснове:

| націск на першым складзе | націск не на першым складзе |
|--------------------------|-----------------------------|
| святылобоязь | святылюбівы |
| святылафор | святыломаскіроўка |
| святыланосны | святылонепраніканы |
| шклавата | шкловытворчасць |
| шклавыраб | шкловарэнне |
| шклатара | шклозавод |
| ільнасемя | ільнонарыйтудка |
| ільнаводчы | ільнокамбінат |
| ільнаткацкі | ільноўборка |

Агульнае правіла напісання галосных **о**, **а** ў корані першай асновы такое: складаныя слова з націскам на першым складзе другой часткі пішуцца як простыя, г.зн. з літарай **а**: **дабрайкасны**, **чарнабровы**; калі ж у другой частцы націск прыпадае не на першы склад, то ў першай частцы ўзікае пабочны націск, пад якім узнаўляецца гук [о] з простага слова: **добрачылівы**, **чорнавало́сы**.

Дадатковыя правілы

О

Літара О захоўваецца:

♦ у словах-тэрмінах: **фосфарнакісты**, **азотнакісты**, **фондасховічча**, **словаформа**, **робататэхніка**, **моцнадзеючы**;

- у некаторых словах з другой часткай **-вед**, **-знаўства**, **-звавец**: *мовавед, японавед, мовазнаўства, мовазнавец, усходазнаўства*; але: *заканазнавец*;
 - калі другая частка пачынаецца з ў: *марозаўстойлівы, торфаборацны, збожжасаўборка*;
 - у складаных словах з першымі часткамі **сто-**, **дзеяноста-**, **свое-**, **што-**, **мота-**, **грос-**, **контр-**, **проці-** незалежна ад націску ў другой частцы: *стопрацэнтны, дзеяностагадовы, штолета, фотаздымак, мотаспорт, гросмайстар, контрудар, процілеглы*;
- Выключенні:** *стагоддзе, фатаграфія, фатограф, матацикл, матавоз.*
- калі ў слове больш за дзве простыя часткі: *аэрафотапрыбор, паравозавагонарамонты* (кожная частка ўжываецца са сваім націскам).

A

Літара а пішацца незалежна ад націску:

- калі неабходна пазбегнуць двухсэнсоўнасці: *ружакветкавыя, ружаварня (параўнайце: ружовакветныя, ружовашчокі), кашападобны, ідалапаклонства*;
- у частках **кіна-**, **вела-**: *кінафільм, кінаафіша, кінабаявік, веласпорт, велатрабег, велагонішчык, велазавод*;
- у складаных словах з першай часткай **адна-** (у іх не ўзнікае пабочны націск, таму яны пішуцца як простыя слова): *адначасова, адназначна, аднаразовы*.

O - A

Частка поў- пішацца пад націскам: *поўнач, поўдзень; частка паў-* – не пад націскам: *паўвостраў, паўадчынены, паў-Мінска*.

Першая частка пішацца нязменна ў складаных словах, утвораных пры спалучэнні лічбеніка ў форме роднага склону з іншымі словамі: *трохтоны, чатырох'ярусы, шасцісты, восьмігадовы, саракагоддзе, восьмісоты* (але: *восемсот*).

Э

Літара Э ў першай частцы захоўваецца: *трэцякласнік, рэдка-лессе, тэлебачанне, шэсцьсот*; але: *шасцісты, шасцідзесяцігадовы*.

! У першай частцы складанага слова можа адбывацца чаргаванне складоў **ро**, **рэ** з **ры**. Калі націск падае на першы склад другой часткі, то ў першай на месцы **о**, **э** ўзнікае **ы**.

Параўнайце:

| | |
|------------|-----------------|
| крывацёк | крабвацячэнне |
| крывасмόк | крабвазліцце |
| крыватівец | крабватачывы |
| крыгадушны | крабваспніяльны |
| дрыvasék | дрэвападобны |
| дрывакóл | дрэваапрацоўка |

Е, Ё, Я

Правапіс галосных **е**, **ё**, **я** ў першай частцы складаных слоў залежыць ад націску ў другой частцы. Літара **е** пішацца, калі ў складаным слове націск падае на першы склад другой часткі.

Параўнайце:

| | |
|--------------|-----------------|
| велікадушны | вялікагаловы |
| велікарослы | вялікадзяржаўны |
| велікасвецкі | Вялікабрытанія |
| медазбор | мёдаварэнне |
| цемнаскуры | цёмнавалосы |

Але: *Вялікдзень – велікодны, лесапільня – лесазавод* (і ўсе слова з 1-ай часткай *лес-*).

Запомніце:

частка **радыё-** пішацца нязменна ў словах са значэннем 'які мае дачыненне да радыё': *радыёузел, радыёграма, радыёантэнна, радыётэлефон*; частка **радыё-** (**радыя-**) пішацца ў словах са значэннем 'які мае дачыненне да радыю, радыяцыі': *радыенукліды, радыёлячэнне, радыегактыўны, радыялогія, радыяграфія*.

МАРФАЛОГІЯ І ПРАВАПІС

§ 49. Марфалогія як раздзел граматыкі

Марфалогія з сінтаксісам складаюць граматыку беларускай мовы.

Слова «граматыка» абазначае:

- ад мовы, г.зн. сістэму яе формаўтаральных і формаспалучальных сродкаў;
- раздел мовазнаўства, у якім вывучаюцца сістэма формаў слова (марфалогія) і правілы іх спалучэння ў сказах (сінтаксіс).

Марфалогія (грэч. *morphe* 'форма' і *logos* 'вучэнне') – раздел граматыкі, які вывучае склад слова, формы словазменення, а таксама граматычныя катэгорыі і класы слоў (часціны мовы).

Галоўным аб'ектам марфалогіі з'яўляецца слова, яго граматычныя значэнні і формы. Марфалогія вывучае наступнае: да якой часціны мовы належыць слова, у якой форме яно ўжыты ў сказе і якая яго марфалагічная будова.

Марфалогія звязана з лексікалогіяй, з фанетыкай, словаўтарэннем і сінтаксісам.

І марфалогія, і лексікалогія маюць адзін аб'ект вывучэння – слова. Аднак марфалогія вывучае граматычныя значэнні слоў, а лексікалогія – лексічныя значэнні.

Лексічныя значэнні слоў упłyваюць на фарміраванне часцін мовы і адпаведных лексіка-граматычных катэгорый, на спалучальнасць слоў, на ўжыванне канчаткаў у пэўных склонавых формах імян (напр., назоўнікаў мужчынскага роду ў Р., В., Т. і М. склонах адз. ліку.).

Сувязь марфалогіі з фанетыкай у тым, што фанетычная структура слова, характар канцавых зычных асновы вызначаюць прыналежнасць да пэўнага тыпу скленення (напрыклад, для назоўнікаў) і ўпłyваюць на канчаткі. Гукавыя відавозможні зычных у аснове мы назіраем пры змене формы слова: *рука* – у *руцэ*, *бяг* – *бяжыши*. Нациск (катэгорыя фанетыкі) дае магчымасць размяжкоўваць граматычныя значэнні (*брáтам* – *брáтам*, *rúki* – *рукі*).

Марфалогія звязана і са словаўтарэннем. Пры ўтворэнні новых слоў папаўняюцца «запасы» часцін мовы. Марфалогія павінна вызначыць набор сродкаў, якія ўдзельнічаюць у стварэнні тых ці

іншых формаў пэўнага слова. Трэба памятаць, што большасць слоў утворана з дапамогай марфем.

Сувязь марфалогіі з сінтаксісам выяўляецца ў пераходзе адных часцін мовы ў другія.

§ 50. Граматычнае значэнне слова

Калі гавораць пра граматычнае значэнне слова, то абавязкова ўзгадваюць лексічнае значэнне. Апошняе – гэта індывідуальная прымета слова, яго сэнс, у аснове якога знаходзіцца нейкая рэалія (дарэчы, у даведачнай літаратуры сустракаецца і такі тэрмін – *рэалнае* (г.зн. лексічнае) значэнне слова).

Граматычныя значэнні ўласцівы для ўсіх класаў слоў. Так, назоўнікі *страга*, *сцяна*, *папіца* (! з рознымі лексічнымі значэннямі) аб'яднаны адным граматычным значэннем жаночага роду, адзіночнага ліку, назоўнага склону.

! Граматычныя значэнні існуюць у словах разам з лексічнымі. Слова і ёсьць адзінства лексічнага і граматычнага значэння.

Усе самастойныя часціны мовы сумяшчаюць лексічнае (асноўнае) і граматычнае (дадатковае) значэнні. Для службовых часцін мовы (прыназоўнікаў, злучнікаў, часціц) асноўным з'яўляецца якраз-такі граматычнае значэнне.

Граматычныя значэнні могуць выражанца рознымі сродкамі і спосабамі, сярод іх: 1) канчаткі, 2) формаўтаральныя афіксы, 3) націск, 4) чаргаванне гукаў, 5) прыназоўнікі, 6) інтанцыя, 7) дапаможныя слова.

З дапамогай канчаткаў выражанца:

1) значэнні роду, ліку і склону (для назоўнікаў, прыметнікаў, падрадковых лічэбнікаў, дзеепрыметнікаў і займеннікаў):

высок-i дуб *скошан-ы луг*

высок-ая ліп-a *на скошан-ым луз-e*

высок-ае дрэв-a *наш-а школ-a*

высок-ія дубы *наш-ай школ-ы*;

2) значэнне асобы дзеяслова: *чита-ю* (*читай-*), *читаеш* (*читай-*);

3) значэнні роду і ліку для дзеясловаў прошлагага часу: *праца-ваў* , *працевал-[a]*, *працевал-[i]*.

З дапамогай афіксаў утвараюцца і выражанца:

1) формы прошлагага часу дзеяслова: *чита-û* , *чита-û-a*;

2) формы трывання: *перачытаць* – *перачыт-вâ-ць*;

- 3) формы стану : *гаспадар будзе – хата будзе-ца*;
 4) формы вышэйшай і найвышэйшай ступеняў парадунання прыметнікаў і прыслоўяў: *цёмы – цямн-ейши, най-цямнейши; хутка – хутч-эй, най-хутчэй*.

Яшчэ адным сродкам выражэння граматычнага значэння з'яўляецца націск. Паводле месца націску размяжоўваюцца амографы (гл. раздзел «Лексікалогія»): *каса – кáса, тугá – тúга*. Тут не змяняюцца граматычныя значэнні. Гэта проста розныя слова. А, напрыклад, у пары дзеясловаў *насыпáць – насытаць* або ў назоўніках *рукі – рúкі* націск з'яўляецца сродкам размежавання граматычных значэнняў гэтых слоў.

Граматычнае значэнне можа змяніцца і пры чаргаванні гукаў. Найчасцей гэта чаргаванне галосных з нулём гука пры ўтварэнні формаў трывання: *адсылаць – адаслаць; выбраць – выбіраць*.

На граматычнае значэнне могуць указваць прынаゾўнікі: склонавыя значэнні нескланяльных назоўнікаў выражаюцца прынаゾўнікамі: *у метро – з метро – да метро*; склонавыя значэнні зменных назоўнікаў могуць выражакца з дапамогай або толькі канчаткаў, або прынаゾўнікаў і канчаткаў адначасова: *сталу – на стаle – пад сталом – ад стала*.

Часам граматычнае значэнне слова можа змяніцца пад уплывам інтанацыі. Гэта бывае вельмі рэдка: пры выказванні загаду ў форме інфінітыва: *Стаяць! Не рухацца!*

Часціца *няхай* (*хай*) выражает загадны лад, а часціца *бы* (*б*) – умоўны: *Хай уваскрэснуць нашы землі, няхай асветліцца наш люд.* (К-с) *Які дзівосны сад квітнеў бы тут, каб рука чалавека падвяла воды горных рэчак.* (С.)

§ 51. Граматычныя катэгорыі і граматычныя формы

Граматычныя катэгорыі – найбольш адзягненая, абстрагаваная граматычныя значэнні, якія выражаюцца рознымі моўнымі сродкамі і ахопліваюць цэлыя разрады слоў (напрыклад, граматычныя значэнні адзінкасці – множнасці ўтвараюць катэгорыю ліку).

У марфалогіі вывучаюцца граматычныя катэгорыі роду, ліку, склону, ладу, часу, трывання, асобы і інш.

Розныя часціны мовы маюць розныя катэгорыі, аднак асобныя катэгорыі могуць быць уласцівы некалькім часцінам мовы. Так, катэгорыя трывання ўласціва толькі дзеясловам, а катэгорыя ліку –

многім часцінам мовы: назоўнікам, прыметнікам, многім займеннікам, парадкавым лічэнікам, дзеясловам, дзееприметнікам як асобай форме дзеяслова.

Граматычныя катэгорыі вызначаюцца паводле прыналежнасці слова да пэўнай часціны мовы. Так, катэгорыя роду ўласціва назоўнікам, прыметнікам, парадкавым лічэнікам і большасці займеннікаў у адзіночным ліку, дзеясловам прошлага часу і дзееприметнікам; катэгорыя ліку – назоўнікам, прыметнікам, парадкавым лічэнікам, большасці займеннікаў, дзеясловам; катэгорыі стану і трывання – усім дзеясловам.

! Трэба мець на ўвазе, што ў беларускай мове адрозніваюць граматычныя катэгорыі назоўніка, прыметніка, дзеяслова і іншых часцін мовы, а ў межах кожнай з іх – свае граматычныя катэгорыі (напрыклад, для назоўніка: катэгорыі роду, склону, а таксама адзінкасці і зборнасці, абстрактнасці і канкрэтнасці і інш.)

Слова разам з паказчыкамі свайго граматычнага значэння ўтварае **граматычную форму**. У даведачнай літаратуры тэрмін «граматычная форма» ўжываецца ў двух значэннях:

- а) моўныя сродкі для выражэння граматычных значэнняў;
- б) як сіnonім тэрміна «форма слова», або «словаформа».

Напрыклад, слова *сёстрам* – гэта граматычная форма множнага ліку давальнаага склону назоўніка жаночага роду *сястра*.

! Формы слова – гэта яго разнавіднасці, адрозныя граматычнымі значэннямі.

Адна і тая ж граматычная форма можа выражакца не адно, а некалькі граматычных значэнняў. Так, у сказе *На ніцях белай павучыны прывозяць восень павучкі.* (К-с) у дзеяслове *прывозяць* канчатак *-яць* выражает граматычныя значэнні абвеснага ладу, цяперашняга часу, множнага ліку, 3-й асобы.

Для кожнай зменай часціны мовы зыходная словаформа специфічна: для назоўнікаў – форма назоўнага склону адзіночнага ліку, для дзеясловаў – інфінітыў, для прыметнікаў – форма мужчынскага роду назоўнага склону адзіночнага ліку.

Словаформа мае план зместу і план выражэння.

Змест (унутраны бок словаформы) – гэта яе здольнасць передаваць пэўнае паняцце.

У плане выражэння (вонкавы бок) гэта гук або комплекс гукаў, які абавязкова фанетычна арганізаваны.

Так, словаформы (граматычныя формы слова) дзеяслова *nishu*, *nishasi*, *nisham*, буду *nisacь*, *nisacu* маюць лексічнае значэнне 'передаваць графічныя знакі', але адрозніваюцца сваімі граматычнымі значэннямі (формай ліку, асобы, часу).

Слова існуе ў мове як сістэма формаў, і. зн. як адзінства, якое мае адно або некалькі цесна звязаных паміж сабой лексічных значэнняў. Вось сістэма словаформаў назоўніка *сцяна*: *стяна*-*а*, *стяна*-*ы*, *стяна*-*е*, *стяна*-*у*, *стяна*-*ой* (-ою), *на стяна*-*е*, *стен*-*ы*, *стен*, *стен*-*ам*, *стен*-*амі*, *на стен*-*ах*.

§ 52. Часціны мовы

Часціны мовы – гэта лексіка-граматычныя разрады слоў, якія характерызуюцца адзінствам агульненага значэння.

Так, назоўнікі абазначаюць прадметы і з'явы, дзеясловы – дзеянні, прыметнікі – прыметы, лічебнікі – колькасць і парадак прадметаў пры лічэнні.

Пры размеркаванні слоў па часцінах мовы ўлічваюцца наступныя крытэрыі:

- а) агульнасць граматычных катэгорый;
- б) асаблівасці словазменення;
- в) спалучальнасць з іншымі словамі;
- г) падабенства асноўных сінтаксічных функцый;
- д) спосабы словаўтварэння.

У беларускай мове 10 часцін мовы: назоўнік, прыметнік, лічебнік, займеннік, дзеяслово, прыслоўе, прыназоўнік, злучнік, часціцы, выклічнік.

Часціны мовы падзяляюцца на паўназначныя (самастойныя), да якіх адносяць назоўнік, прыметнік, лічебнік, займеннік, дзеяслово, прыслоўе, і непаўназначныя (службовыя часціны мовы і выклічнік).

! Для абазначэння паўназначных часцін мовы ўжываецца таксама тэрмін «*зnamяняльныя*».

Усе паўназначныя часціны мовы маюць пэўнае самастойнае значэнне і выконваюць ролю членаў сказаў.

! Сярод паўназначных пяць часцін мовы зменныя: чатыры скланаельныя, якія яшчэ называюць іменнымі (назоўнік, прыметнік, лічебнік, займеннік), і адна спрагальная (дзеяслово). Прыслоўе – нязменная часціна мовы.

Непаўназначныя часціны мовы членамі сказа не з'яўляюцца і не абазначаюць прадметаў, дзеянняў, прымет і колькасці. Яны могуць звязваць самастойныя слова паміж сабой (злучнікі), паказваць на адносіны паміж словамі (прыназоўнікі) або надаваць словам і сказам розныя сэнсавыя адценні (часціцы).

! Выклічнік стаіць асобна, па-за межамі гэтага падзелу, бо не мае самастойнага значэння і не адзыграе службовай ролі (ён толькі выражае пачуцці і волевыяўленні).

У мовазнаўстве існуюць розныя навуковыя школы з рознымі падыходамі, таму ў даведачнай літаратуре, акрамя 10 названных традыцыйных часцін мовы, можна знайсці яшчэ дзве: безасабова-предыкатыўныя слова і мадальныя слова.

! Безасабова-предыкатыўныя слова і мадальныя слова разглядаюцца ў асобных параграфах.

Колькасць слоў у аўтаме пэўнай часціны мовы не застаецца нязменнай, бо слова могуць набываць іншае лексічнае значэнне, змяняць значэнне граматычнае, пераходзіць у іншы разрад.

Найчасцей мы можам назіраць пераход:

- а) назоўнікаў – у няпэўныя лічебнікі (*мора кветак, бездань спраў*), у прыслоўі (*зімой, уверх, знізу*), безасабова-предыкатыўныя і мадальныя слова (*праўда, факт*), у прыназоўнікі (*на чале з..., у адрозненні ад..., у выніку (чаго...)*), у злучнікі (*з прычыны таго што...*), выклічнікі (*божса! жах! страх!*);
- б) лічебнікаў – у прыметнікі (*першы ў працы, мы адной прафесії*), у займеннікі (*адзін студэнт сказаў, ішлі адзін да другога*);
- в) займеннікаў – у злучнікі (*я ведаю, што...*) і часціцы (*мы толькі эта разгаварыліся, як...*);
- г) дзеепрыйлоўяў – у прыслоўі (*ішоў не спяшаючыся*) і прыназоўнікі (*дзякуючы іх намаганням*);
- д) прылоўяў – у прыназоўнікі (*уздоўж плоту, побач са мной, абацал дарогі*).

НАЗОЎНІК

§ 53. Назоўнік як часціна мовы

Назоўнік – самастойная часціна мовы, якая характарызуецца значэннем прадметнасці: *стол, сыштак, з'ява, настаўнік, прыяцель*. Назоўнікі адказваюць на пытанні *хто? што?*

Да назоўнікаў адносяцца слова, якія абазначаюць: назвы прадметаў (*дом, акно, книга*); назвы асоб (*батчка, жанчына, дзіця*); назвы жывых істот (*воўж, пчала, дзяцел*); назвы астронамічных аб'ектаў (*планета, камета, Марс*); назвы геаграфічных аб'ектаў (*озера, гара, мора*); назвы дрэў і раслін (*ясень, мох, папараць*); назвы з'яў природы (*дождэй, адліга, навальніца*); назвы з'яў грамадска-палітычнага жыцця (*дэмакратыя, выбары, культура*); апрадмечаныя прыметы (*радасць, павага, сумленне*); апрадмечаныя дзеянні і стан (*касьба, голад, крык, сон*); апрадмечаныя лікі (*сотня, пяцёрка, дзесятак*).

У саміх гэтых групах таксама ёсьць розныя паводле значэння слова. Асоб, напрыклад, назоўнікі могуць абазначаць па імёнах, прозвішчах, псеўданімах, мянушках, па іх занятку, дзеянні, професіі, пасадзе, спецыяльнасці, званні, сацыяльнай прыналежнасці, поле, узросце, нацыянальнасці і інш.

Асноўнымі граматычнымі прыметамі назоўнікаў з'яўляюцца катэгорыі роду, ліку і склону. Гэтыя катэгорыі служаць граматычным сродкам выражэння прадметнасці, якое выяўляецца ў тым, што назоўнікі належаць да аднаго з трох родаў (мужчынскага, жаночага або ніякага), маюць форму адзіночнага ці множнага ліку і змяняюцца па склонах.

Лексічныя значэнні назоўнікаў (як і іншых часцін мовы) індывідуальныя для кожнага асобнага слова, хоць і маюць агульнае значэнне прадметнасці. Граматычныя значэнні ўласцівы ўсім групам назоўнікаў і не звязаны непасрэдна з лексічным значэннем асобных слоў.

§ 54. Сінтаксічная роля назоўнікаў

У сказе назоўнікі найчасцей выконваюць ролю дзеяніка, дапаўнення ці прыдатка, што непасрэдна абумоўлена іх прадметным значэннем.

У сказе *Яго сястра Настасся любіла чытаць часопіс «Маладосць»* назоўнік *Настасся* – дзеянік, назоўнік *часопіс* – прамое дапаўненне, назоўнік *сястра* – дапасаваны прыдатак, назоўнік – *«Маладосць»* – недапасаваны прыдатак.

Назоўнік можа выступаць у ролі выказніка: *Праспект – найпрыгажэйшая магістраль беларускай сталіцы*. (В. В.); недапасаванага азначэння: *Дарогу праз лес праехалі непрыкметна*. (К-с); акаличнасцю: *На ўсходзе залаціўся край неба*. (Саб.).

§ 55. Лексіка-граматычныя разрады

У залежнасці ад лексічнага значэння назоўнікі прынята падзяляць на агульныя і ўласныя, адушаўленыя і неадушаўленыя, канкрэтныя і абстрактныя, а таксама вылучаць сярод іх зборныя і рэчыўныя. Пры гэтым падзеле ўлічваецца не толькі лексічнае значэнне, але і граматычныя асаблівасці, якімі адна катэгорыя адрозніваецца ад другой. Так, мы гаворым, што катэгорыі роду, ліку і склону з'яўляюцца агульнымі для ўсіх назоўнікаў, аднак трэба мець на ўвазе, што канкрэтныя назоўнікі, напрыклад, змяняюцца па ліках: *кніга – кнігі, лыжска – лыжскі*, а абстрактныя, як правіла, ужываюцца або ў адзіночным ліку (*радасць, сум*), або ў множным (*паводзіны, выбары*).

Усе назоўнікі ў залежнасці ад іх лексічных значэнняў і марфалагічных (граматычных) уласцівасцей падзяляюцца на лексіка-граматычныя разрады.

Звернемся да табліцы на старонках 106 – 107.

§ 56. Род назоўнікаў

Катэгорыі роду, ліку і склону ўласцівы ўсім назоўнікам як часціне мовы, але калі па ліках і склонах назоўнікі змяняюцца, то па родах яны змяняюцца не могуць. Усе назоўнікі, за выключэннем тых, што ўжываюцца толькі ў множным ліку, і слоў так званага агульнага роду, адносяцца да аднаго з трох родаў: мужчынскага (*чалавек, певень, дуб, дождэй*), жаночага (*група, расліна, трава, вільгачь*) і ніякага (*дзіця, свято, сумленне, мора*).

Прыналежнасць назоўнікаў да таго ці іншага роду вызначаецца марфалагічнымі прыметамі (характарам асновы і склонавымі катэткамі ў розных тыпах скланення), сінтаксічнымі сувязямі (формамі дапасавання прыметнікаў, дзееприметнікаў, лічэбнікаў і займеннікаў, сувяззю формаў прошлага часу дзеяслоўя), а таксама іх лексічным значэннем.

Табліца**Лексіка-граматычны разрады назоўнікаў¹**

| | | | |
|---|--|---|--|
| Разрады | Што абазначаюць | Марфалагічныя прыметы | Прыклады |
| Агульныя | Назвы шэрага аднародных предметаў, з яў, жывых істот, панічніяў. | Маюць формы адз. і мн. ліку. | Дом, лётчык, бег, секта, галуб, мора. |
| Уласныя | Назвы асобных, адзінковых предметаў, асоб, панічніяў. | Маюць формы толькі аднаго ліку – адз. (такіх назоўнікаў большасць) або мн. | Беларус, Нарач, Марс, Янка Купала, часопіс «Нёман», Жучка, кінатэатр «Дружба», Баранавічы. |
| Задзага. Межы паміж гэтымі назоўнікамі рухомыя: 1) уласныя (Амер, Бастон) – агульныя (амер, бастон); 2) агульныя (бурак, камень, лось) – уласныя (бурак, камень, лось). | | | |
| Адушай-лённыя асабовыя неасаб. | Назвы асоб. | Формы В. скл. мн. ліку супадаюць з формамі Р. скл. (бачу сыноў, коней – наўма сойнуў, коней). | Чапавек, дзічая, сын, систра. |
| Неадушай-лённыя | Назвы іншых жывых істот. | Формы В. скл. мн. ліку супадаюць з формамі Н. скл. (бачу пашы, лясы). | Гусь, салавей, конь, муха. |
| | Назвы прадметаў нежывой якасцей, стану і г.д. | | Ружа, алюзік, лекцыя, лес, памяч, блакіт, туман, хадзьба. |
| Задзагі: 1. Класіфікацыя па адзуп. – неадуш. не супадае з падзелам прыроны на жывое і нежывое. Так, назоўнікі <i>нядзелосчык</i> , <i>пешка</i> , <i>туз</i> , <i>валет</i> , <i>маятка</i> і інш. У марфалогіі лічніца адзуп., хоць у прыролзе гэтага нежывия предметы; назоўнікі <i>стматик</i> , <i>натоўп літана</i> неадуш., хоць яны асознанакоць супунаць жывых істот. Такія ж назоўнікі, як <i>мікроф</i> , <i>бактерыя</i> і інш., адносяць то да адзуп., то да неадуш. 2. У метафарычных кантекстах уласцівасці жывых істот що толькі чалавечыя уласцівасці могуць пераносіцца на прадметы, рэчы, абстрактныя панічніці, з'явы, прырода. Такі прыём называюць адхуаленнем або ўласбленнем (персанфікацый): <i>Звязала ручніком рака, тугім вузлом эழчыла з лесавіком паленіем</i> (<i>дружбе назучала</i>). (Віт.) | | | |

Працяг табліцы

| | | | |
|--------------------|--|--|---|
| Разрады | Што абазначаюць | Марфалагічныя прыметы | Прыклады |
| Канкрэтныя | Назвы канкрэтных прадметаў, жывых істот (якія існуюць у выглядзе асобных экземпляраў). | Маюць формы адз. і мн. ліку. Спалучаюцца з колекціўнымі лічніцамі (іх можна лічыць). | Горад, кніга, крок, брунтань (выкл.: сані, агуліяры і інш.), Прачэсамор, дэва чалавекі. |
| Абстрактныя | Назвы адцягненых панічніц, апрадмечаных уласцівасцей, працэсаў, пачнучыў і інш. | Ужываюцца пераважна ў форме адз. ліку. Не спалучаюцца з колекціўнымі лічніцамі. | Гонар, смех, дабрага, спрыт, бел, цеплыня. |
| Задзага. | Асобныя абстрактныя назоўнікі могуць у пэўным кантексте, звычайна вобразным, ужывацца ў форме мн. ліку: <i>меланхія радасці, марская глыбіні, першыя ўраджанні</i> . | | |
| Зборныя | Абазначаюць супунаць прадметаў як несталельнае цэлае. | Ужываюцца толькі ў форме адз. л. Зборнасць выражаецца суфіксамі -ом, [j]-, -от/-ат-, -ур, -нік, -нік- і інш. | Сляянствава, студэнтства, пер'е, лістомата, прафесура, алеяннік, дубник. |
| Рэчыўныя | Назвы рэчываў, якія можна вымяраць, але нельга лічыць. | Маюць формы або толькі адз. ліку (такіх назоўнікаў большасць), або толькі мн. | Цукар, малако, волаг, тлушч, вугаль, шоўк, суніці, духі, крупы. |
| | Задзага. У наўковым і прафесійным маўленні рэчыўныя назоўнікі пры аказнанні розных відаў рэчынаў могуць ужывацца ў мн. ліку: <i>мінеральныя соды, лічэбныя гразі, колійныя солі</i> . | | |

¹ Табліца прадстаўлена ў книзе «Курс беларускай мовы» / Л.І. Сямешка, І.Р. Шкраба, З.І. Бадзевіч – Мн.: «Універсітэц», 1996.

Па марфалагічных прыметах да *мужчынскага* роду адносяцца назоўнікі з нулявым канчаткам (*сноп, вобраз, калодзеж, сын, іней, роў, тыдзень*), а таксама невялікая група асабовых назоўнікаў з канчаткам *-а(-я)*: *дзядзька, бацька, мужчына*.

Да *жаночага* роду адносяцца назоўнікі з канчаткам *-а(-я)* і з нулявым канчаткам: *хата, хвала, мясцовасць, печ, кроў*.

Да *ніякага* роду адносяцца назоўнікі з канчаткамі *-а(-я), -о(-ё), -е* (*мора, акно, кап'ё, калоссе*), назоўнікі на *-мя* (*полымя, племя*). Ніякі род маюць назоўнікі, якія абазначаюць назвы маладых істот (*дзіця – дзіцё, птушана – птушанё*).

Ёсць шэраг назоўнікаў, якія могуць абазначаць асобу як мужчынскага, так і жаночага полу (*плакса, ціхоня*). Іх адносяць да *агульнага* роду.

Канчатак не заўсёды ўказвае на род назоўніка. Так, нулявы канчатак маюць назоўнікі і жаночага роду (*поўнач, роль*), і мужчынскага (*плач, боль*), а канчатак *-а(-я)* могуць мець назоўнікі любога роду.

Паказчыкам роду можа з’яўляцца суфікс:

- суфіксы *-ік, -ак, -ок, -чык, -ар, -ір, -ец, -ізм* маюць назоўнікі мужчынскага роду: *пісьменнік, бруск, абутак, лётчык, змагар, брыгадзір, гасцінец, гуманізм*;
- суфіксы *-ін-, (-ын-), -іц- (-ыц-), -и-, -ат-, -от-, -б-, -ізл-, -об-, -осць (-асць)* сустракаюцца ў назоўнікаў жаночага роду: *раўніна, Мінічына, настаўніца, кастрыца, майстэрня, цемната, ламота, барацьба, навізна, хвароба, маладосць, радасць*;
- па суфіксах *-ішч- (-ышч-), -ств-, -эн-, -ени-, -нн-* можна па-знаць назоўнікі ніякага роду: *вогніча, пажарычча, прадпрыемства, наступленне, паўстанне*.

Граматычны род нельга атаясамліваць з біялагічным полам. Безумоўна, асабовыя назоўнікі, якія абазначаюць асоб мужчынскага полу (*брат, дзядуля, дзядзька*) адносяцца да мужчынскага роду, а тыя, што абазначаюць асоб жаночага полу (*жанчына, маці, сястра*), – да жаночага. З улікам полу можна вызначыць і род назоўнікаў, якія абазначаюць імёны і прозвішчы: *Дзядзюля Вячаслаў, Дзядзюля Вольга*. Але, да прыкладу, назвы маладых істот маюць ніякі род, хоць абазначаюць асоб і істот мужчынскага і жаночага полу (*дзіця, кураня, медзведзяня*).

Паказчыкам роду назоўнікаў, якія ўтварыліся ад прыметнікаў і парадковых лічебнікаў у выніку субстантывацыі, з’яўляюцца канчаткі: для мужчынскага роду харэктэрны канчатак *-ы*: *хворы, стары, ваенны*; для жаночага – *-ая(-я)*: *сталовая, піўная, закусачная*; для ніякага – *-ое(-е)*: *былое, мінулае, марожсане*.

Сінтаксічна род назоўнікаў можна вызначыць толькі з контексту – па дапасаваных да іх словам: *залаты медаль, шырокі стэп, белая гусь*. Гэта сведчыць пра тое, што для правільнага ўжывання ў сваім маўлении неабходна ведаць, да якога роду належыць назоўнік. Пры вызначэнні роду назоўнікаў цяжкасці могуць быць выкліканы дзвюма прычынамі:

- 1) несупадзеннем назоўнікаў у катэгорыі роду ў беларускай і рускай мовах: у рускай словы *полынь, степь, шинель* і інш. адносяцца да жаночага роду, а ў беларускай – да мужчынскага: *пальн, стэп, шынель*;
- ! Такія слова неабходна ведаць.
- 2) у беларускай мове шмат нескланяльных назоўнікаў іншамоўнага паходжання: *аташэ, пані, фрау*.

Пры вызначэнні роду нескланяльных назоўнікаў іншамоўнага паходжання, за выключэннем геаграфічных назваў, пад увагу бярэцца іх лексічнае значэнне:

- 1) да мужчынскага роду адносяцца назвы асоб мужчынскага полу (*аташэ, канферансье, маэстра, дэндзі*) і назвы жывых істот (*кенгуру, калібры, поні*); выключэнні: *цэцэ (муха), івасі (рыба), кальрабі (капуста)* – жаночага роду;
- 2) да жаночага роду належыць назоўнікі, якія абазначаюць асоб жаночага полу: *фрау, фрэйлін, міс, мадам*;
- 3) да ніякага роду адносяцца назоўнікі, якія абазначаюць неадушаўлённыя прадметы: *бюро, сола, турнэ, вета*.

Асноўным паказчыкам роду нескланяльной геаграфічнай назвы з’яўляецца агульны назоўнік, які можна падставіць да геаграфічнай назвы:

- а) мужчынскі род – (*город*) *Тблісі, Сочы, Глазга, Дэлі; (востраў) Барнэо*;
- б) жаночы род – (*дзяржава*) *Перу, Чылі; (рака) По, Mіcіcіnі, Mісуры; (гара) Ай-Петры, Кіліманджара; (пустыня) Гобі;*
- в) ніякі род – (*возера*) *Антарыо, Ківу.*

Граматычны род нескланяльных назоўнікаў, утвораных шляхам абрэвіяцыі, вызначаецца, як правіла, па апорным словам: *АН – жаночага роду, бо апорнае слова тут – арганізацыя*.

Словы *калгас і саўгас* – мужчынскага роду, нягледзячы на тое, што апорны назоўнік *гаспадарка* – жаночага роду.

Некаторыя абрэвіятуры, якія заканчваюцца на зычны, у беларускай мове скланяюцца: *ЛіМ* – у *ЛіMe*. Яны адносяцца да мужчынскага роду.

§ 57. Лік назоўнікаў

У аснове граматычнай катэгорыі ліку ляжыць супрацьпастаўленне аднаго і не аднаго. Формай адзіночнага ліку абазначаецца адзін прадмет, а формай множнага – болей, чым адзін: *кніга – кнігі, карабель – караблі, птушаня – птушаняты*.

У залежнасці ад формаў ліку назоўнікі падзяляюцца на тры групы:

- 1) назоўнікі, якія маюць суадносныя формы адзіночнага і множнага ліку;
- 2) назоўнікі, якія ўжываюцца толькі ў адзіночным ліку;
- 3) назоўнікі, якія ўжываюцца толькі ў множным ліку.

Суадносныя паводле значэння формы адзіночнага і множнага ліку маюць назоўнікі з прадметным значэннем – яны абазначаюць прадметы і з'явы рэчаіснасці, што паддаюцца лічэнню і могуць спалучацца з колькаснымі лічэбнікамі: *рака – дзве ракі, сялянка – дзве сялянкі, падзея – дзве падзеі*.

! Не маюць формаў ліку нескланяльныя назоўнікі з канкрэтным значэннем: *кенгуру – трыв кенгуру, дэпо – трыв дэпо*.

! Суадносныя формы адзіночнага і множнага ліку могуць утвараць і некаторыя абстрактныя назоўнікі: *вучэнне – розныя вучэнні, перажыванне – насы перажыванні*.

Толькі ў адзіночным ліку ўжываюцца адзіночнайкавыя назоўнікі, да якіх адносяцца:

- 1) назоўнікі са зборным значэннем: *радня, лістота, моладзь, студэнцтва*;
- 2) назоўнікі з рэчыўным значэннем: *мука, жалеза, драўніна, сечка*;
- 3) абстрактныя назоўнікі, якія абазначаюць якасці, уласцівасці, стан: *сумленне, гнёў, спрыт, бегатня, смех, помста*;
- 4) назоўнікі, якія абазначаюць грамадска-палітычныя плыні, вучэнні, формы дзяржаўнага ладу, вытворчыя працэсы, мера-прыемствы, галіны навукі: *феадалізм, дэмакратызацыя, рэалізм, індустрыйлізацыя, яравізацыя, мовазнаўства*;
- 5) назоўнікі, якія абазначаюць напрамкі свету (*поўнач, поўдзень, заход, усход*), астронамічныя і геаграфічныя аў'екты (*Марс, Зямля, Беларусь, Польшчына*);
- 6) уласныя імёны (*Іван, Каваленка, БДУ*).

! Многія адзіночнайкавыя назоўнікі ў пэўным кантэксце могуць мець форму множнага ліку, але пры гэтым змяняеца іх лексічнае значэнне: *цукры, тлушчы, сокі* – разнавіднасці ці гатункі рэчываў; *пяскі, снягі* – плошчы, занятыя гэтымі рэчывамі; *Vasili* – некалькі розных асоб з аднолькавым іменем.

Толькі ў множным ліку ўжываюцца назоўнікі з адпаведнай назвай – множнайкавыя. Да іх адносяцца:

- 1) назоўнікі, якія абазначаюць парныя і састаўныя прадметы: *вероты, сенцы, абцугі, цуглі, соты*;

! Гэтыя назоўнікі могуць спалучацца са зборнымі лічэбнікамі: *две вероты, абцугу*.

- 2) назоўнікі, якія абазначаюць сукупнасць прадметаў ці з'яў у іх адзінстве: *ападкі, прыпасы, зараслі, гроши*;

- 3) назоўнікі, якія абазначаюць сукупнасць асоб або пэўныя грамадскія пласты: *бацькі, кадры, нізы*;

- 4) назоўнікі, якія паходзяць ад прыметнікаў і абазначаюць віды раслін і жывёл або віды розных выплат: *азімыя, тутавыя, сумчатаў, сутачныя, чаявыя*;

- 5) некаторыя рэчыўныя назоўнікі: *дровы, лекі, прысмакі, выскваркі*;

- 6) рытуалы, працэсы, стан: *памінкі, паводзіны, замарацкі, зноўсіны, хітрыкі*;

- 7) гульні, абрацы, звычай, святы: *хованкі, вячоркі, дажынкі, дзяды*;

- 8) прамежкі часу і прасторавыя паняцці: *суткі, будні, канікулы, гоні*;

- 9) некаторыя геаграфічныя і астронамічныя назвы: *Баранавічы, Асіповічы, Гімалаі, Філіпіны, сузор'е Блізнят*.

Форма множнага ліку ўтвараецца ад формы адзіночнага з дапамогай канчаткаў *-ы, -і*: *стол – стала, падручнік – падручнікі*. Асобная група назоўнікаў мужчынскага роду з суфіксам адзінкавасці *-ін* – утварае форму множнага ліку з дапамогай канчатка *-е* (суфікс *-ін* – пры гэтым выпадае): *грамадзянін – грамадзяне, мінчанін – мінчане*. Некаторыя назоўнікі пры ўтварэнні формы множнага ліку змяняюць аснову: *курыца – куры, птушаня – птушаняты*. Сустракаецца і суплетывізм асноў: *чалавек – людзі*.

У нязменных назоўнікаў форма ліку выражаеца сінтаксічна – формамі дапасавання да іх іншых слоў:

сіняе галіфэ – сіняя галіфэ;

наша родная маці – насы родныя маці;

зімовае паліто – зімовыя паліто.

У абсолютнай большасці назоўнікаў пры змене формы ліку лексічнае значэнне не змяняеца. Сэнсавыя разыходжанні, тым не менш, сустракаюцца: *солі – калійныя солі, гроши – гроши, выбар – выбары, мозг – мазгі, холад – халады, зван – званы*.

Назоўнік ў беларускай і рускай мовах у ліку супадаюць не заўсёды. Такія слова неабходна запомніць.

| У рускай мове | У беларускай мове |
|---------------|-------------------|
| адзіночны лік | мноожны лік |
| грудь | грудзі |
| крупа | крупы |
| конопля | каноплі |
| дверь | дзвёры |
| черника | чарніцы |
| броншика | бронсіцы |
| поведение | паводзіны |
| двойня | двойніты |
| мноожны лік | адзіночны лік |
| чернила | чарніла |
| белила | бяліла |
| хлопоты | клопат |
| сумерки | змрок |

§ 58. Склон назоўнікаў

Назоўнік можа выконваць ролю ўсіх членоў сказа. Пры гэтым ён звязаны з іншымі членамі сказа не толькі сэнсава, але і граматычна. **Склон** – граматычная катэгорыя, якая паказвае сінтаксічную ролю назоўніка і яго сувязь з іншымі членамі сказа. Значыць, склоны назоўніка – гэта яго формы.

У сучаснай беларускай мове шэсць склонаў: назоўны (у адзіночным ліку гэта пачатковая форма назоўніка) і ўскосныя (родны, давальны, вінавальны, творны, месны).

Склон назоўніка вызначаецца пытаннем:

| Склони | Пытанні |
|------------|----------------------------|
| Назоўны | хто? што? |
| Родны | каго? чаго? |
| Давальны | каму? чаму? |
| Вінавальны | каго? што? |
| Творны | (з) кім? (з) чым? |
| Месны | (пры, на, у, аб) кім? чым? |

Склонавыя значэнні назоўнікаў выражаюцца:

- а) з дапамогай канчаткаў (*бацька, бацькі, бацьку*);
- б) з дапамой канчаткаў і прыназоўнікаў (*пра бацьку, пры бацьку*).

Назоўны склон мае значэнне ўтваральніка дзеяння (суб'екта), абазначае незалежны член сказа (дзеянік): *Як у спёку ратуе ад смагі вада, так і думы людскія ўратоўвае мова*. (А. Б.) У так званых пасціўных канструкцыях назоўнік назоўнага склону можа абазначаць і аб'ект дзеяння: *Назоўнікі аб'ядноўваюцца ў лексіка-граматычныя разрады*. Назоўнік у форме назоўнага склону можа адыгрываць ролю іменнай часткі выказніка: *Слова – радасць, слова – чары, образ вечна юных весен...* (К-с), прыдатка: *Часам бывае – зазвяе неспадзявана новаю зоркаю слова-абнова*. (Зар.). Звароткі (! яны не з'яўляюцца членамі сказа) найчасцей выражаны назоўнікамі ў назоўным склоне: *Было спрадвеку, слова, ты крыніцай цудадзейнай сілы...* (Р.Б.)

Кожны ўскосны склон мае свае пэўныя значэнні. Найбольш пашыраныя з іх наступныя:

- 1) для роднага склону:
 - частка ад цэлага: *шклянка малака, літр соکу*;
 - аб'ект пры адмаўленні: *не аддаць грошай, не зварыць супу*;
 - аб'ект часовага карыстання: *узяць алоўка, пазычыць книгі*;
 - прыналежнасць: *крыло птушкі, голас спевака*;
 - аб'ект дзеяння: *падрыхтоўка даклада, ахова прыроды*;
 - адносіны асобы да іншай асобы: *сябар сям'і, дырэктар школы*;
 - часавае значэнне: *з ранку да вечара*;
 - просторавае значэнне: *сярод лесу, да Мінска*;
 - значэнне мэты: *жыць дзеля дзяцей*;
- 2) для давальнага склону:
 - значэнне ўскоснага аб'екта: *напісаць сябру, сказаць дзядулю*;
 - значэнне ўскоснага суб'екта: *хлопчыку не сядзіцца*;
- 3) для вінавальнага склону:
 - прамы аб'ект: *чытаць книгу, будаваць дом*;
 - прадмет думкі ці маўлення: *гаварыць пра здарэнне, марыць пра паездку*;
 - часу: *працаўаць дзень і ноц*;
 - месца: *спусціцца на зямлю*;
 - мэты: *сабрацца ў млын, бегчы на спатканне*;
- 4) для творнага склону:
 - прылада дзеяння: *стругаць нажом, маляваць алоўкамі*;
 - спосаб дзеяння: *спяваць басам, стаяць сцяной*;
 - параўнання: *ляцець куляй*;

- сумеснасьць дзеяння: *ісці з сястрой, спяваць з аркестрам*;
- час: *тым летам*;
- месца і накірунак: *ехаць полем і лесам*;
- ускосны аб'ект: *чягне вільгацю*;

5) для меснага склону:

- месца: *на лузе, у полі*;
- часу: *на золку, а дзесятай гадзіне*;
- аб'екта: *закон аб мовах*;
- стану: *застыць у здзіўленні*.

§ 59. Тыпы скланення

Склоненне – гэта змяненне назоўнікаў па склонах.

Парарадыгмай скланення называецца сістэма склонавых формай назоўніка. Так, у парарадыгу назоўніка *сястра* уваходзяць формы *сястра, сястры, сястру, сястрой, у сястры* (і ў мн. ліку).

Тыпы скланення вызначаюцца ў залежнасці ад парарадыгмы іх скланення (агульнасці склонавых канчаткаў).

У беларускай мове існуе тры тыпы скланенняў, якія абазначаюцца парадкавымі лічебнікамі: першае, другое, трэцяе (у скарочаным варыянце – 1-е, 2-е, 3-е).

Прааналізуіце табліцу:

| Тып скланення | Якія назоўнікі адносяцца | | |
|---------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| | род | канчаткі ў Н. с. адз. л. | прыклады |
| першае | жаночы | -а, -я | краіна, песня |
| | агульны (для асоб жаночага полу) | -а, -я | сведка, ціхоня |
| другое | мужчынскі | нулявы | заяц, конь |
| | ніякі | -о, (-ё) -е -а -я | акно, жыццё поле, насенне мора, збожжжа ! 5 назоўнікаў на -мя: полымя, бя- рэмя, цемя, вымя, семя |
| трэцяе | жаночы | нулявы | дробязь, кроў, мыш |

Ні ў адзін з тыпаў скланення не ўваходзяць:

- a) рознаскланяльныя назоўнікі;
- б) нескланяльныя назоўнікі;
- в) субстантываваныя прыметнікі і займеннікі;
- г) множнікавыя назоўнікі.

! Парадыгмы гэтых групп назоўнікаў будуть разгледжаны асобна.

Склонавыя канчаткі таго ці іншага назоўніка залежаць ад тыпу скланення і характару асноў.

Характар асновы залежыць ад таго, на які зычны яна залежаць.

У беларускай мове вылучаюць наступныя тыпы асноў:

- 1) на цвёрды зычны: *сан-а, стол-а, спей-а, крыл-о*;
- 2) на мяккі зычны: *[вяшын'-а], [арм'іха], [маладос'ц']*;
- 3) на зацвярдзелы зычны: *сююж-а, мор-а, дождэж-а, мыш-а*;
- 4) на заднезычныя *[г],[к],[х]: дарог-а, страх-а, пірог-а, рэх-а*.

§ 60. Назоўнікі першага скланення. Правапіс канчаткаў

Асновы назоўнікаў першага скланення, ад якіх залежаць склонавыя канчаткі, могуць залежаць:

- на цвёрды зычны: *вясн-а*;
- на мяккі зычны: *зямл-я*;
- на зацвярдзелы зычны: *мар-а*;
- на *г, к, х*: *наг-а, рак-а, страх-а*.

Аснова можа змяняцца ў выніку чаргавання галосных і зычных: *рука – у руцэ, вішня – вішань, снег – на снезе*.

*Канчаткі назоўнікаў 1-га скланення ў адзіночным ліку прадстаўлены ў табліцы на старонцы 116.

Ёсць канчаткі, спецыфічныя для беларускай мовы (у табліцы яны выдзелены).

У назоўнікаў з асновай на цвёрды зычны ў творным склоне пад націскам канчатак **-ой(-ою)**, не пад націскам – **-ай(-аю)**; у месным склоне канцавы цвёрды зычны асновы чаргуюцца з адпаведным мяккім.

У назоўнікаў з асновай на мяккі зычны ў давальным і месным склонах канчатак **-і**, а ў творным (у залежнасці ад націску) – **-ёй(-ёю), -ай(-яю)**.

Таблица**Склонавыя канчаткі назоўнікаў першага скланення ў адзіночным ліку**

| Категорыя | Тыпы асновы і ўзоры скланення | | | | | |
|-----------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------|
| | аснова на цвёрды зычны | аснова на мяккі зычны | аснова на зацвярдзелы зычны | асновы на <i>г</i> , <i>х</i> | аснова на <i>к</i> | націск на аснове |
| Н. | <i>вясна</i> | <i>зямля</i> | <i>марда</i> | <i>нага</i> <i>дарога</i> | <i>стража</i> <i>муха</i> | <i>рэчка</i> |
| Р. | <i>вясны</i> | <i>зямлі</i> | <i>марды</i> | <i>нагі</i> <i>дарогі</i> | <i>стражі</i> <i>мухі</i> | <i>рэчкі</i> |
| Д. | <i>вясне</i> | <i>зямлі</i> | <i>марды</i> | <i>назе</i> <i>дарозе</i> | <i>страсе</i> <i>мусе</i> | <i>рэчны</i> <i>ратэр</i> |
| В. | <i>вясну</i> | <i>зямлю</i> | <i>марду</i> | <i>нагу</i> <i>дарогу</i> | <i>стражу</i> <i>муху</i> | <i>рэчу</i> <i>рату</i> |
| Т. | <i>вясной(-ую)</i> <i>хатай(-ую)</i> | <i>зямлей(-ёю)</i> <i>хебней(-ёю)</i> | <i>мардай(-ию)</i> <i>мажой(-ию)</i> | <i>нагой(-ую)</i> <i>дарогай(-ию)</i> <i>стражай(-ию)</i> <i>мухай(-ию)</i> | <i>рэчкай(-аю)</i> | <i>ракой(-ою)</i> |
| М. | <i>на вясне</i> <i>у хатце</i> | <i>на зямлі</i> | <i>умары</i> | <i>на дарозе</i> <i>на страсе</i> <i>на мусе</i> | <i>на рэчуні</i> | <i>на рапэ</i> |

Назоўнікам з асновай на зацвярдзелы ў родным, давальным і месным склонах уласцівы канчатак **-ы**.

У назоўніках з асновай на *г*, *х* у давальным і месных склонах задненязычныя [г], [х] чаргуюцца са свісцячымі [з'], [с']; у творным склоне канчатак залежыць ад націску.

У назоўнікаў з асновай на *к* у давальным і месных склонах пад націскам канчатак **-Э**, не пад націскам – **-Ы**, пры гэтым задненязычны [к] чаргуюцца са свісцячым [ц].

§ 61. Назоўнікі другога скланення іх канчаткі

Для назоўнікаў другога скланення характерны асновы:

- на цвёрды зычны: *стол*, *золат-а*;
- на мяккі зычны: *дзень*, *край*, *ічасц-е*;
- на зацвярдзелы зычны: *плашч*, *мор-а*;
- на задненязычны *г*, *х*: *бераگ*, *замак*, *кажух*.

Аснова можа змяняцца ў выніку чаргавання задненязычных *г*, *х* са свісцячымі [з'], [ц], [с']: *луг* – *на лузэ*; *малако* – *у малакэ*, *гарох* – *у гаросе*. Цвёрды *т* чаргуюцца з [ц'] – *золата* – *у золаце*, а цвёрды *ð* – *з* [дз'] – *лёд* – *на лёдзе*.

Канчаткі назоўнікаў 2-га скланення ў адзіночным ліку прадстаўлены ў табліцы на старонцы 118.

Асаблівай увагі патрабуюць формы роднага і меснага склонаў.

Назоўнікі мужчынскага рода ў родным склоне могуць мець канчаткі **-а(-я)** і **-у(-ю)** у залежнасці ад лексічнага значэння.

Канчатак **-а(-я)** маюць назоўнікі, якія абазначаюць:

- 1) асоб і істот: *чалавека*, *агранома*, *каня*, *саладуя*;
- 2) канкрэтныя прадметы рэчаіснасці, якія паддаюцца лічэнню: *падручніка*, *відэльца*, *тэлевізара*;
- 3) установы, прадпрыемствы, грамадскія арганізацыі: *універсітэта*, *завода*;
- 4) геаграфічныя і астранамічныя паняцці, населеные пункты, мясцовасці: *горада*, *Віцебска*, *Марса*, *Нёмана*, *пасёлка*;
- 5) адзінкі вымярэння, пэўныя прамежкі часу: *метра*, *грама*, *рубля*, *ампера*, *літра*, *чэрвеня*, *сезона*, *сеанса*, *але*: *ранку*, *веку*, *абеду*;
- 6) часткі цела чалавека або жывёл: *носа*, *рота*, *хваста* (але: *твару*);
- 7) тэрміны: *радыуса*, *суфікса*, *пратона*, *дзяяслова*, *лагарыфма* (але: *склону*, *тэксту*, *роду*, *ліку*).

Таблица

Склонавыя канчаткі назоўнікаў другога скланення ў адзіночным ліку

| Тыпы асноў і ўзоры | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| на п'ёрды | | на мяккі | | на зацвярдзелы | | на 2, К, Х |
| C. | неадуш. | адуш. | неадуш. | адуш. | неадуш. | адуш. |
| N. | стол святло | слон сын | агонь поле | бучань мядзведзь | дождэс озера | пясняр |
| P. | стала святыца | слана сына | агню поля | бучня мядзведзя | даражэсу озера | песняра |
| D. | стаду святылу | слану сыну | агню полю | бучну мядзведзю | даражэсу озеру | песняру |
| B. | стол святло | слана сына | агонь поле | бучня мядзведзя | дождэс озера | песняра |
| T. | стадом святылом | сланом сынам | агнём полем | бучнем мядзведзем | даражэсом озерам | песняром |
| M. | на стаде у святыле | на слане пры сынур(-е) | у агні у полі | пры вучні пры мядзведзі | на даражэсі у озерах | аб песняру у воблаку |

Канчатак **-у(-ю)** маюць назоўнікі, якія абазначаюць:

1) зборныя прадметы: *лесу, пырніку, ельніку, натоўпу, актыву;*

! Назоўнік *народ* у спалучэнні з няплэўна-колькаснымі словамі тыпу *многа, мала, шмат* ужываецца з канчаткам **-у** (*многа народу*), у астатніх выпадках – з канчаткам **-а** (*беларускага народа*).

2) абстрактныя паняцці (якасці, дзеянні, працэсы, напрамкі ў просторы, форму, час, стан, адчуванні, пачуцці, грамадска-палітычныя фармацыі, вучэнні, плыні, з'явы прыроды, стыхійныя падзеі): *гонару, густу, блакіту, даходу, капрызу, з усходу* (але: *з поўдня*), *краявіду, нізу, верху, жарту, часу, рэалізму, грому, дажджу, змроку, сухавею*;

3) разнастайныя рэчывы, матэрыялы, у тым ліку хімічныя элементы і злучэнні: *цукру, перцу, шакаладу, кіслароду, вугалю (параўнайце: ліст дуба – зроблены з дубу);* але: *аўса, хлеба.*

У месным склоне назоўнікі мужчынскага роду другога скланення могуць мець канчаткі **-е, -у(-ю), -і, -ы.**

Канчатак **-е** ўжываецца:

- ♦ у большасці назоўнікаў з цвёрдай асновай: *дуб – на дубе;*
- ♦ у назоўнікаў з асновай на **-ў**: *рукаў – у рукаве, востраў – на востраве;*
- ♦ у некаторых з асновай на **г, х** (пры гэтым адбываецца чаргаванне **г** з **[з']**, а **х** – з **[с']**): *верх – на версе, паверх – на паверсе, луг – на лузэ.*

Канчатак **-у(-ю)** маюць:

- 1) агульныя асабовыя назоўнікі незалежна ад характеристу асноў: *(пры) гаспадару, кавалю, конюху, археолагу; пры цвёрдай аснове – з варыянтам **-е**: пры брату – пры браце, пры сыну – пры сыне;*
- 2) некаторыя канкрэтныя назоўнікі з асновай на **г, х**: *(аб) мозгу, сцягу, мурагу, тварагу, даху, арэху, мяху, лопуху, цэху, шляху;*
- 3) абстрактныя назоўнікі з асновай на **г, х**: *(аб) бегу, подзвігу, граху, смеху, руху, страху;*
- 4) усе назоўнікі мужчынскага роду з асновай на **к**: *(на) ветраку, досвітку, пагорку, пачатку, скрутку;*
- 5) запазычаныя назоўнікі з асновай на **г, к, х**: *(аб) бульдогу, жэмчугу, дыялогу, бруку, друку, штрыху;*
- 6) злучэнні з прыназоўнікамі **на, па, у**: *на ляту, на бягу, на раду, у хаду, на віду, у даўгу.*

Канчатак **-і** пішацца ў назоўніках, аснова якіх заканчваецца на мяккі зычны: *агонь – у агні, музей – у музei.*

Канчатак **-ы** маюць назоўнікі з асновай на зацвярдзелы зычны (шыпачыя, *p*, *u*): *на нахсы*, *у бары*, *на пляцы*. Назоўнік *двор* са значэннем 'не ў хаце' мае канчатак **-э**.

§ 62. Назоўнікі трэцяга скланення і іх канчаткі

У назоўнікаў трэцяга скланення адразніваюцца асновы:

- ◆ на мяккі зычны: *плынь*, *медзь*, *гусь*;
- ◆ на губныя зычныя: *кроў*, *глыб*, *верф*;
- ◆ на шыпачыя: *ноч*, *мыш*, *суш*;
- ◆ на *p*: *шыр*, *Свір*.

Канчаткі прадстаўлены ў табліцы:

| Склони | Тыпы асноў і ўзоры скланення | | | |
|--------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | на мяккі | на губныя | на шыпачыя | на <i>p</i> |
| Н. | столъ гусь медзь | кроў глыб верф | ноч мыш печ | шир Свір |
| Р. | столі гусі медзі | крыеві глыбі верфі | ночы мыши печы | ширы Свіры |
| Д. | столі гусі медзі | крыеві глыбі верфі | ночы мыши печы | ширы Свіры |
| В. | столъ гусь медзь | кроў глыб верф | ноч мыш печ | шир Свір |
| Т. | столлю гуссю меддзю | кроўю глыб'ю верф'ю | ноччу мышишу печчу | шир'ю Свір'ю |
| М. | у столі у гусі у медзі | у крыеві у глыбі на верфі | у ночы у мыши у печы | у ширы на Свіры |

- ! У родным, давальным і месным склонах канчаткі аднолькавыя: **-i**, **-ы**.
- ! У творным склоне назіраецца падаўжэнне зычных, а ў назоўніках з асновамі на губныя і *p* пішацца апостраф.

§ 63. Рознаскланяльныя назоўнікі ў беларускай мове

Да рознаскланяльных у беларускай мове адносяцца:

- 1) назоўнікі ніякага роду з канчаткамі **-я(-ё)**, якія абазначаюць назвы маладых істот: *кураня(-ё)*, *зубраня(-ё)*;
- 2) тры назоўнікі на **-мя**: *імя*, *племя*, *стрэмя*;
- 3) назоўнікі мужчынскага роду з канчаткам **-а(-я)**: *бацька*, *дзядзька*, *Віця*;
- 4) назоўнікі агульнага роду тыпу *плакса*, *ціхоня*, калі абазначаюць асобу мужчынскага полу.

* Узоры скланення прадстаўлены ў табліцах пад адпаведнымі нумарамі:

1)

| | | | |
|----|------------|---------------|-------------|
| Н. | цяля(-ё) | птушаня(-ё) | дзіця |
| Р. | цяляци | птушаняци | дзіцяци |
| Д. | цяляци | птушаняци | дзіцяци |
| В. | цяля(-ё) | птушаня(-ё) | дзіця |
| Т. | цялём | птушанём | дзіцём |
| М. | (у) цяляци | (у) птушаняци | (у) дзіцяци |

! У родным, давальным і месным склонах узікае ўстаўка-суфікс **-яц-**.

2)

| | | | |
|----|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Н. | імя | племя | стрэмя |
| Р. | імя (імені) | племя (племені) | стрэмя (стрэмені) |
| Д. | імю (імені) | племю (племені) | стрэмю (стрэмені) |
| В. | імя | племя | стрэмя |
| Т. | імем (іменем) | племем (племенем) | стрэмем (стрэменем) |
| М. | (у) імі (імені) | (у) племі (племені) | (у) стрэмі (стрэмені) |

! Гэтыя назоўнікі ва ўсіх склонах, акрамя назоўнага і вінавальнага, могуць ужывацца ў дзвюх формах: з суфіксам **-ен-** і без яго.

3)

| | | | |
|----|---------------|-----------|--------------|
| Н. | дзядзька | Віця | Кузьма |
| Р. | дзядзькі | Віці | Кузьмы |
| Д. | дзядзьку | Віцю | Кузьме |
| В. | дзядзьку | Віцю | Кузьму |
| Т. | дзядзькам | Віцем | Кузьмой(-ою) |
| М. | (аб) дзядзьку | (аб) Віцу | (аб) Кузьме |

! У родным і вінавальнym склонах канчаткі супадаюць з канчаткамі назоўнікаў першага скланення. У давальнym і месным склонах канчатак залежыць ад націскu: пад націскам канчатак **-e** (як у першым скланенні), не пад націскам – **-y(-yo)**, як у другім скланенні.

4)

| | | |
|----|--------------------|--------------------|
| Н. | <i>плакса</i> | <i>ціхоня</i> |
| Р. | <i>плаксы</i> | <i>ціхоні</i> |
| Д. | <i>плаксу</i> | <i>ціхоню</i> |
| В. | <i>плаксу</i> | <i>ціхоню</i> |
| Т. | <i>плаксам</i> | <i>ціхонем</i> |
| М. | (аб) <i>плаксу</i> | (аб) <i>ціхоню</i> |

! Назоўнік *сірата* заўсёды скланяецца на ўзор назоўнікаў жаночага роду.

§ 64. Скланенне назоўнікаў у множным ліку

У сучаснай беларускай мове назоўнікі ўсіх трох скланенняў ў множным ліку ва ўсіх склонах, акрамя роднага, маюць адноўлекавыя канчаткі.

Яны прадстаўлены ў табліцы:

| Скл. | Канчаткі | Скланенне | Прыклады |
|------|--|------------------------------------|--|
| Н. | -ы (з цвёрдай і зацвярдзелай асновай) | 1-е 2-е 3-е | <i>школы, сцены</i> <i>стали, лясы</i> <i>ночы, мыши</i> |
| | -i (з асновамі на мяккі i г, к, х) | 1-е 2-е 3-е | <i>землі, ракі, стрэхі</i> <i>медалі, парогі</i> <i>далі, верфі, гусі</i> |
| | -ам -ям | 1-е 2-е 3-е | <i>школам, землям</i> <i>сталам, медалям</i> <i>рэчам, верфям</i> |
| | -ы, -i (неадуш.) -нулявыя канчаткак -аў(-яў) -оў(-ёў) -эў(-еў) (адуш.) | 1-е, 2-е, 3-е 1-е 2-е 3-е | <i>школы, сталы, землі, ночы</i> <i>сясцёр, дачок, чётак</i> <i>інжынераў, братоў, акунёў</i> <i>мышэй, гусей</i> |

| | | | |
|----|---|-------------------|--|
| T. | -амі -ямі -мі -ыма | 1-е 2-е 3-е | <i>школамі, землямі</i> <i>лясамі, гасцямі</i> <i>коньмі, плячыма</i> <i>мышамі, гусямі</i> |
| M. | -ах(-ях) | 1-е 2-е 3-е | <i>у школах, на землях</i> <i>на сталах, пры медалях</i> <i>у мышах, у гусях</i> |

Канчаткі роднага склону залежаць ад тыпу скланення назоўніка.

Звернемся да табліцы.

| Скланенне | Характар асновы | Канчаткі | Прыклады |
|-----------|--|---|---|
| 1-е | – аснова заканчваецца збегам зычных – аснова заканчваецца адным зычным – аснова заканчваецца збегам зычных, апошні з якіх к ! – назоўнікі, якія заканчваюцца на -ыя(-ия) – з асновай на -и | -аў(-яў) нулявыя канчаткак нулявыя канчаткак (! у корані – беглы галосны) нулявыя канчаткак | <i>бітваў</i> <i>земляў</i> <i>школ, сцен</i> <i>весак, рэчак</i> <i>армій,</i> <i>станцый</i> |
| 2-е | | -аў(-яў) -оў(-ёў) -эў(-еў) | <i>парогаў</i> <i>вучэнняў</i> <i>лясоў, палёў</i> <i>вшэй, гасцей</i> |
| 3-е | | -эў(-еў) (пад націскам) -аў(-яў) (не под націскам) | <i>мышэй,</i> <i>касцей</i> <i>рэчаў, даляў</i> |

У родным склоне варыянтыя канчаткі **-оў(-ёў)**, **-аў(-яў)** ці нулявыя могуць мець:

- а) назоўнікі мужчынскага роду, якія абазначаюць адзінкі вымірэння (ампер, ват), некаторыя парныя предметы (валёнкаў – валёнак, туфель – туфляў), асоб некаторых нацыянальнасцей (турак – туркаў);

- б) назоўнікі *салдат*(-*аў*), *партызан*(-*аў*);
 в) назоўнікі ніякага і жаночага роду са збегам зычных у аснове
гнёзд – *гнёздаў*, *сясцёр* – *сёстраў*, *вішань* – *вішняў*.

У творным склоне некаторыя назоўнікі ўжываюцца з варыянтнымі канчаткамі: *грудзямі* – *грудзьмі*, *касцямі* – *касцьмі*, *санямі* – *саньмі*, *свіннямі* – *свіньмі*.

Назоўнікі *плечы*, *вочы*, *вушы*, *дзвёры*, *гроши* ў творным склоне могуць ужывацца з канчаткамі *-амі(-ямі)* і *-ыма*: *плячамі* – *плячыма*, *вачамі* – *вачыма*, *дзвярамі* – *дзвярыма*.

§ 65. Нескланяльныя назоўнікі ў беларускай мове

Да нескланяльных назоўнікаў у сучаснай беларускай мове належаць:

- 1) агульныя назоўнікі іншамоўнага паходжання, якія заканчваюцца на галосны: *журы*, *метро*, *кашнэ*, *рагу*, *таксі*, *калібы*, *санрана*;
- 2) уласныя назоўнікі іншамоўнага паходжання, якія заканчваюцца на галосны: *Гётэ*, *Чылі*, *Перу*, *Кіліманджара*, *Неру*;
- 3) усе запазычаныя назоўнікі, якія абазначаюцца асоб жаночага полу: *frau Мальбер*, *мадам Эліз*, *лэдзі Рузвельт*;
- 4) славянскія прозвішчы, якія заканчваюцца на *-о* націскное: *Гурло*, *Лано*, *Гайко*;
- 5) славянскія прозвішчы на зычны, калі абазначаюцца асоб жаночага полу: *Гайсёнак Алены*, *да Гайсёнак Алены*, *з Гайсёнак Аленай*;
- 6) абрэвіятуры літарнага або змешанага тыпу: *са студэнтамі БДУ*, *з супрацоўнікамі гарана*;
- 7) назоўнік *маці*: *сустрэўся з маці*, *ехаў да маці*.

§ 66. Скланенне прозвішчаў і геаграфічных назваў

Пры скланенні прозвішчаў неабходна кіравацца пэўнымі правіламі.

Калі прозвішча на зычны адносіцца да асобы жаночага полу, яно не скланяецца, а калі адносіцца да асобы мужчынскага полу, то

скланяецца на ўзор агульных назоўнікаў другога скланення са значэннем асобы:

| | | | |
|----|--------------------|----------------|------------------|
| Н. | <i>вучань</i> | <i>Mіхась</i> | <i>Харэвіч</i> |
| Р. | <i>(да) вучня</i> | <i>Mіхася</i> | <i>Харэвіча</i> |
| Д. | <i>вучню</i> | <i>Mіхасю</i> | <i>Харэвічу</i> |
| В. | <i>вучня</i> | <i>Mіхася</i> | <i>Харэвіча</i> |
| Т. | <i>(з) вучнем</i> | <i>Mіхасём</i> | <i>Харэвічам</i> |
| М. | <i>(пры) вучню</i> | <i>Mіхасю</i> | <i>Харэвічу</i> |

Скланенне прозвішчаў на *-а(-я)* глядзіце ў табліцы на сторонах 126 – 127.

* Выкарыстаны матэрыялы з часопіса «Роднае слова», 2001, № 3.

Славянскія мужчынскія прозвішчы на *-аў* (-*оў*), *-еў* (-*ёў*), *-ін* (-*ын*), а таксама жаночыя на *-ав(a)*, *-ов(a)*, *-ев(a)*, *-ёв(a)*, *-ін(a)*, *-ын(a)* змяняюцца паводле змешанага тыпу скланення, г.зн. маюць канчаткі назоўнікаў мужчынскага або жаночага роду і прыметнікаў:

| | | | | |
|----|-----------------------|----------------|------------------|----------------|
| Н. | <i>Сакалоў</i> | <i>Фамін</i> | <i>Сакалова</i> | <i>Фаміна</i> |
| Р. | <i>Сакалова</i> | <i>Фаміна</i> | <i>Сакаловай</i> | <i>Фаміной</i> |
| Д. | <i>Сакалову</i> | <i>Фаміну</i> | <i>Сакаловай</i> | <i>Фаміной</i> |
| В. | <i>Сакалова</i> | <i>Фаміна</i> | <i>Сакалову</i> | <i>Фаміну</i> |
| Т. | <i>Сакаловым</i> | <i>Фаміным</i> | <i>Сакаловай</i> | <i>Фаміной</i> |
| М. | <i>(пры) Сакалову</i> | <i>Фаміну</i> | <i>Сакаловай</i> | <i>Фаміной</i> |

! Замежныя прозвішчы на *-ін* (-*ын*) набываюць тыя самыя канчаткі, што і славянскія мужчынскія прозвішчы з адпаведнай канцовкай, за выключэннем Т. скл., дзе пішацца канчатак *-ам(-ом)*:

| | | | |
|----|----------------------|---------------|-----------------|
| Н. | <i>Дарвін</i> | <i>Грын</i> | <i>Чаплін</i> |
| Р. | <i>Дарвіна</i> | <i>Грына</i> | <i>Чапліна</i> |
| Д. | <i>Дарвіну</i> | <i>Грыну</i> | <i>Чапліну</i> |
| В. | <i>Дарвіна</i> | <i>Грына</i> | <i>Чапліна</i> |
| Т. | <i>Дарвінам</i> | <i>Грынам</i> | <i>Чаплінам</i> |
| М. | <i>(пры) Дарвіну</i> | <i>Грыну</i> | <i>Чапліну</i> |

! Прозвішчы, якія маюць форму прыметнікаў, а таксама прозвішчы на *-ой*, набываюць канчаткі прыметнікаў:

| | | | | |
|----|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| Н. | <i>Пятроўскі</i> | <i>Лявіцкі</i> | <i>Талстой</i> | <i>Крамской</i> |
| Р. | <i>Пятроўскага</i> | <i>Лявіцкага</i> | <i>Талстога</i> | <i>Крамскога і. д.</i> |

Таблица**Складанне прозвішчай на -а(-я)**

| Мужчынскія прозвішчы | Жаночыя прозвішчы |
|--|---|
| Прозвішчы з ненасіскім канчаткам -а(-я) | Прозвішчы з ненасіскім канчаткам -а(-я) |
| Складаніца на ўзор назоўнікаў мужчынскага роду на -а (бапцька) з адпаведнай асновай: Н. <i>Міхась Пушча, Шыла, Зязолі, Варвашэнія</i> Р. <i>Міхась Пушчи, Шылы, Зязолі, Варвашэні</i> Д. <i>Міхасю Пушчу, Шылу, Зязоло, Варвашэнію</i> В. <i>Міхась Пушчу, Шыту, Зязолю, Варвашэнію</i> Т. <i>Міхасем Пушчам, Шылам, Зязолем, Варвашэніем</i> М. (пры) <i>Міхасю Пушчу, Шылы, Зязоло, Варвашэніо</i> | Складаніца на ўзор агульных назоўнікаў жаночага роду з адпаведнай асновай: Н. <i>Алесі Пушча, Шыла, Зязолі, Варвашэнія</i> Р. <i>Алесі Пушчи, Шылы, Зязолі, Варвашэні</i> Д. <i>Алесі Пушчу, Шыле, Зязолі, Варвашэні</i> В. <i>Алесю Пушчу, Шылу, Зязолю, Варвашэнію</i> Т. <i>Алесій Пушчай, Шылай, Зязолай, Варвашэній</i> М. (пры) <i>Алесі Пушчи, Шыле, Зязолі, Варвашэні</i> |
| Прозвішчы, якія ўзыходзяць да называй на -а на -а з адпаведнай асновай: Н. <i>Іван Сарока, Саладуха, Кніга</i> Р. <i>Ігана Сарокі, Саладухі, Кнігі</i> Д. <i>Івану Сароку, Саладуху, Кнігу</i> В. <i>Івана Сароку, Саладуху, Кнігу</i> Т. <i>Іванам Сарокам, Саладухам, Кнігай</i> М. (пры) <i>Івану Сароку, Саладуху, Кнізе</i> | Складаніца на ўзор агульных назоўнікаў жаночага роду з адпаведнай асновай: Н. <i>Ніна Сарока, Саладуха, Кніга</i> Р. <i>Ніны Сарокі, Саладухі, Кнігі</i> Д. <i>Ніне Сароцы, Саладусе, Кнізэ</i> В. <i>Ніну Сароку, Саладуху, Кнігу</i> Т. <i>Нінай Сарокай, Саладухай, Кнігай</i> М. (пры) <i>Ніне Сароны, Саладусе, Кнізе</i> |
| Прозвішчы з націскім канчаткам -а(-я) набываюць канчаткі назоўнікаў I скланення (вада, зямля) незалежна ад полу асобы: | Прозвішчы, якія заканчваюцца на -ка |

| Мужчынскія прозвішчы | Жаночыя прозвішчы | Працяг табліцы |
|---|---|--|
| Складаніца на ўзор назоўнікаў мужчынскага роду на -а з адпаведнай асновай: Н. <i>Мікола Шаўчэнка, Сідарэнка</i> Р. <i>Міколы Шаўчэнкі, Сідарэнкі</i> Д. <i>Міколу Шаўчэнку, Сідарэнку</i> В. <i>Міколу Шаўчэнку, Сідарэнку</i> Т. <i>Міколам Шаўчэнкам, Сідарэнкам</i> М. (пры) <i>Міколу Шаўчэнку, Сідарэнку</i> | Складаніца на ўзор агульных назоўнікаў жаночага роду з адпаведнай асновай: Н. <i>Вольга Шаўчэнка, Сідарэнка</i> Р. <i>Вольгі Шаўчэнкі, Сідарэнкі</i> Д. <i>Вользе Шаўчэнкы, Сідарэнкы</i> В. <i>Вольгу Шаўчэнку, Сідарэнку</i> Т. <i>Вольгай Шаўчэнкай, Сідарэнкай</i> М. (пры) <i>Вользе Шаўчэнку, Сідарэнку</i> | |
| Прозвішчы з націскім канчаткам -а(-я) набываюць канчаткі назоўнікаў I скланення (вада, зямля) | | |
| Н. <i>Марына і Кузьма Крапіве, Мята, Галаўня</i> Р. <i>Марыны і Кузьмы Крапівы, Мяты, Галаўні</i> Д. <i>Марыне і Кузьме Крапіве, Мяты, Галаўні</i> | В. <i>Марыну і Кузьму Крапігую, Мятту, Галаўню</i> Т. <i>Марынай і Кузьмой Крапікай, Мяттой, Галаўнай</i> М. (пры) <i>Марыне і Кузьме Крапіве, Мятне, Галаўні</i> | * Некаторыя лінгвісты прананоць мужчынскія прозвішчы з націскім канчаткам -а, якія паходзяць ад агульных называй жаночага роду (апрача прозвішчай на 2, к, х), скланіць на ўзор агульных назоўнікаў з адпаведным тытам асновы: пры <i>Сяргею Пушчи</i> (<i>Суши</i> , <i>Лусце</i>). |

Прозвішчы асоб жаночага полу на зычны, прозвішчы на *-іх* (-*ых*), іншамоўныя прозвішчы на галосны, усе прозвішчы на *-ко* не скланаюцца:

- *Корань Люды, Красней Люды, Паўловіч Ларысы;*
- *Чарных Насці і Andrэя, Даlgіх Любы і Віктара;*
- *Дзідро, Гюго, Дзюма;*
- *Ралько Івана і Светы, Журко Алены і Аляксея.*

Геаграфічныя назвы скланаюцца па рознаму.

1. Геаграфічныя назвы славянскага паходжання скланаюцца на ўзор агульных назоўнікаў з адпаведнымі асновамі:

| | | | |
|----|--------------------|----------------|----------------|
| Н. | <i>Шчара</i> | <i>Мінск</i> | <i>Нарач</i> |
| Р. | <i>Шчары</i> | <i>Мінска</i> | <i>Нарачы</i> |
| Д. | <i>Шчары</i> | <i>Мінску</i> | <i>Нарачы</i> |
| В. | <i>Шчару</i> | <i>Мінск</i> | <i>Нарач</i> |
| Т. | <i>Шчарай(-аю)</i> | <i>Мінскам</i> | <i>Нараччу</i> |
| М. | (у) <i>Шчары</i> | <i>Мінску</i> | <i>Нарачы</i> |

2. Запазычаныя назвы на зычны скланаюцца на ўзор назоўнікаў 2-га скленаення мужчынскага роду: *Берлін, Берліна, Берліну, Берлінам, у Берліне.*
3. Назвы на *-аў (-оў), -еў (ёў), -ын (-ін)* скланаюцца на ўзор агульных назоўнікаў з цвёрдай асновай: *Рагачоў, Рагачова, Рагачову, Рагачовам, у Рагачове.*
4. Назвы, судносныя з прыметнікамі, скланаюцца на ўзор прыметнікаў (*Верхніе – у Верхнім*), а назвы, судносныя з множнікамі назоўнікамі, – на ўзор назоўнікаў множнага ліку (*Карэлічы – у Карэлічах*).
5. Не скланаюцца запазычаныя геаграфічныя назвы мужчынскага і ніякага роду, якія заканчваюцца на галосны: *Сухумі, Сочы, Чыкага, Осла, Глазга, Барнэо.*

§ 67. Утварэнне назоўнікаў

Назоўнікі ўтвараюцца ўсімі магчымымі спосабамі:

- а) суфіксальным (будаўнік, пральня, глыток, ласунак, лянатка, звязр ё);
- б) прыставачным (нядоля, прыгарад, антыцыклон);
- в) прыставачна-суфіксальным (напарнік, падмурак);
- г) бяссуфіксным (адлёт, плач, глыб, заплыў);
- д) асноваскладаннем (ільновалакно, шклозавод);

- е) словаскладаннем (сцежскі-дарожскі, плащ-палатка);
- ё) складана-суфіксальным (аднакласнік, самародак);
- ж) складана-бяссуфіксным (скорапіс, мовавед);
- з) абrevіяцый (БДУ, ЛіМ);
- і) субстантывацый (малы заплакаў, маладая засмяялася, паляўнічы стаміўся).

Найбольш прадуктыўнымі з'яўляюцца суфіксальны спосаб і спосаб складання.

§ 68. Правапіс складаных назоўнікаў

Разам (у адно слова) пішуцца складаныя назоўнікі:

- ♦ утвораныя з дапамогай злучальных галосных: *вадасховішча, кнігазбор;*
- ♦ з першай часткай іншамоўнага паходжання *авія-, агра-, аўта-, аэра-, біё- (бія-), вела-, зоа- (за-), грос-, макра-, мікра-, метза-, кіна-, стэрэа-, фота-, электра- і інш.: агракомплекс, велазавод, гросмайстар, мікразлементы;*
- ♦ першая частка якіх – дзеясловы загаднага ладу на *-і, -ы: гарыцвет, вярнідуб* (але: *перакаці-поле*);
- ♦ складанаскарочаныя слова ўсіх тыпаў утварэння: *сельсавет, гарком;*
- ♦ другой часткай якіх з'яўляюцца *-горск, -град, -город: Пяцігорск, Петраград, Слаўгарад.*

Праз злучок пішуцца назоўнікі:

- ♦ якія складаюцца з двух самастойных назоўнікаў, не звязаных злучальным галосным (яны маюць значэнне аднаго паняцця): *прэм'ер-міністр, баба-яга, вагон-рэстаран, генерал-маёр, хата-чытальня;*
- ♦ якія абазначаюць адзінкі вымярэння: *кілават-гадзіна, тона-кіламетр, чалавека-дзень* (але: *працадзень*);
- ♦ якія абазначаюць палітычныя партыі і напрамкі, а таксама іх прыхільнікаў: *сацыял-дэмакрат (-ыя), ліберал-рэфармізм;*
- ♦ іншамоўныя назвы прамежкавых кірункаў свету: *норд-ост, норд-вест, зюйд-ост, зюйд-вест;*
- ♦ назоўнікі з першай іншамоўнай часткай *обер-, унтар-, лейб-, штаб-, віцэ-, эксп-: лейб-гвардыя, эксп-прэзідэнт, штаб-кватэра.* Сюды ж адносіцца і слова *контр-адмірал;*

- ♦ уласныя назвы з часткай *наў-*: *наў-Мінска, наў-Беларусі, наў-Еўропы*;
- ♦ географічныя назвы з будовай **назоўнік + назоўнік** або **назоўнік + прыметнік**: *Буда-Кашалёва, Гусь-Хрустальны; злучэнне слоў з прынаゾўнікам **на**: Растоў-на-Доне, Камсамольск-на-Амуре;*
- ♦ назвы населеных пунктаў з першай часткай *усць-, верх-*: *Усць-Каменагорск, Верх-Ірмень;*
- ♦ некаторыя назвы з першай часткай **нова-(нава-), стара-**: *Нова-Вязнікі (але: Новалукомль, Наваполацк);*
- ♦ саставныя імёны і прозвішчы: *Дунін-Марцінкевіч, Жалю-Кюры, Эпімах-Шытла, Доўнар-Запольскі;*
- ♦ назоўнікі з аднаслойным постпозіцыйным прыдаткам: *дзедмароз, горад-герой, лён-даўгунец, вецер-сухавей; а таксама з прэпозіцыйным прыдаткам, выражаным уласным назоўнікам: над Арэсай-ракой.*

§ 69. Марфалагічны разбор назоўніка

Чалавек стаяў пры дарозе, якая крута збочвала да рэчкі... (I. M.)

чалавек

| Парадок разбору: | Узор разбору: |
|---|--|
| 1. Часціна мовы. | 1. Назоўнік. |
| 2. Пачатковая форма. | 2. Чалавек. |
| 3. Лексіка-граматычны разрад. | 3. Агульны, адушаўлёны (асабовы), канкрэтны. |
| 4. Марфалагічныя прыметы: а) нязменныя; б) зменныя. | 4. Мужчынскі род, другое скленненне; ужыты ў форме адзіночнага ліку назоўнага склону. |
| 5. Сінтаксічная роля. | 5. Дзеянік. |

(Пры) *дарозе* – назоўнік, пач. форма – *дарога*, агульны, неадуш., канкр., ж. р., I скл., ужыты ў форме адзін. ліку, м. с.; у сказе – акалічнасць месца.

Прыметнік

§ 70. Прыметнік як часціна мовы

Прыметнік – гэта самастойная часціна мовы, якая абазначае прымету прадмета і адказвае на пытанні **які?** **якая?** **якое?** **якія?** **чый?** **чыя?** **чыё?** **чые?** Напрыклад: *блакітнае неба, драўляная паліца, лісіна нара*.

Прымета можа заключацца непасрэдна ў самім слове (*белы, мокры, стары, халодны*), можа передавацца праз адносіны аднаго прадмета да другога (*жалезны – зроблены з жалеза, вясковы – які знаходзіцца ў вёсцы*), праз адносіны прадмета да дзеяння (*вылічальны, друкавальны – з дапамогай якога можна вылічаць, друкаўць*). Прыметнікі могуць таксама абазначаць прымету паводле прыналежнасці прадмета пэўнай асобе ці жывой істоте (дзядулева хата, *Мурчыны кацяняты*).

Прыметнік мае граматычныя формы роду, ліку і склону, у якіх ён дапасуецца да назоўніка (значыць, гэтыя катэгорыі для прыметніка не самастойныя, а залежныя ад назоўніка). Пры змене формы назоўніка змяняецца і форма прыметніка: *вялікі горад, у вялікім горадзе, у вялікіх гарадах*.

У сказе прыметнік найчасцей выступае ў ролі дапасаванага азначэння: *Здаецца, звінела над усёй гэтай прыгажосцю нячутная песня – яе спявала шэршая рапля, попельна-шызае неба, далёкая серабрыстыя зоркі. (I. H.)*

Прыметнік можа выступаць і ў ролі простага іменнага выказніка: *Ночы золкія, пранозлівыя, халодныя.* (Лупс.)

Даволі часта прыметнік выступае ў ролі іменнай часткі саставнога выказніка: *Ноч стаяла светлая, сухая і бязветраная.* (Пт.)

§ 71. Разрады прыметнікаў

У залежнасці ад значэння і марфалагічных асаблівасцей прыметнікі падзяляюцца на тры разрады: **якасныя, адносныя і прыналежныя**.

Якасныя прыметнікі абазначаюць:

а) якасці і ўласцівасці, што ўспрымаюцца органамі пачуццяў: *лёгкі, востры, халодны, гарачы, цвёрды, кіслы;*

- б) прасторавыя і часавыя якасці: *вялікі, малы, шырокі, вузкі, доўгі, кароткі;*
- в) фізічныя, псіхічныя і разумовыя якасці жывых істот: *здравы, худы, рухавы, хітры;*
- г) колеры і іх адценні: *белы, цёмна-сіні;*
- д) масцы жывёл: *гняды, вараны.*

Якасныя прыметнікі вызначаюцца тым, што:

- ♦ утвараюць ступені паралінні: *лёгкі – лягчэйшы, больш (менш) лёгкі;*
- ♦ маюць форму ацэнкі: *лёгкі – лёгенькі, легкаваты;*
- ♦ могуць утвараць антанімічныя пары слоў: *лёгкі – цяжкі, добры – дрэйны;*
- ♦ з'яўляюцца ўтваральнай асновай для абстрактных назоўнікаў: *малады – маладосць, зялёны – зелень, сумны – сум;*
- ♦ спалучаюцца з прыслоўямі меры і ступені: *надзвычай важны, вельмі карысны;*
- ♦ ад якасных прыметнікаў (не ад усіх) могуць утварацца якасныя прыслоўі: *весёлы – весела, добры – добра.*

Некаторыя якасныя прыметнікі не ўтвараюць ступеняў паралінні (гл. § 74).

Некаторыя якасныя прыметнікі не маюць формы ацэнкі: *крохкі, ліпкі, ломкі, паэтычны.*

Адносныя прыметнікі абазначаюць прымету прадмета праз адносіны гэтага прадмета:

- ♦ да асобы ці жывой істоты: *дзіцячы погляд, мацярынскі клопат;*
- ♦ да іншага прадмета ці абстрактнага паняцця: *філасофскі падыход, дамашнє заданне;*
- ♦ да прасторы ці месца: *лясныя насыльнікі, вясковая вуліца;*
- ♦ да часу: *сённяшняя газета, ранішнє сонца;*
- ♦ да матэрыялу або рэчыва: *драўляная лыжка, цукровая вата;*
- ♦ да дзеяння: *купальны касцюм, вылічальная машина;*
- ♦ да колькасці: *дзесятковыя дробы, двайны падлік, чатырохзначная лічба;*
- ♦ да меры і вагі: *двухметровы мур, пяцітонны самазвал;*
- ♦ да прызначэння: *службовая машина, пасудная паліца і інш.*

Паводле граматычных адзнак адносныя прыметнікі процілеглыя якасным:

- ♦ яны не ўтвараюць ступеняў паралінні, формаў ацэнкі і меры якасці;

- ♦ не далучаюць да сябе прыслоўяў меры і ступені;
- ♦ ад іх не ўтвараюцца прыслоўі з суфіксам *-а* і назоўнікі з абстрактным значэннем.

Прыналежныя прыметнікі абазначаюць прыналежнасць прадметаў пэўнай жывой асобе ці істоце: *Васеў сыштак, Алёнчына кніга, бабуліна хата, лісіная нара.*

- ! Некаторыя навукоўцы пры класіфікацыі прыметнікаў вылучаюць прыналежныя як разнавіднасць адносных, паколькі яны абазначаюць прымету не непасрэдна, а па адносінах да ўладальніка.

Усе прыналежныя прыметнікі ўтвораны ад асноў адушаўлённых назоўнікаў.

§ 72. Поўныя і кароткія формы прыметнікаў

Поўныя прыметнікі ў назоўным склоне адзіночнага ліку маюць наступныя канчаткі:

- ♦ у мужчынскім родзе – *-i, -ы: вялікі, малы;*
- ♦ у жаночым родзе – *-ая, -ая: добрая, летняя;*
- ♦ у ніякім родзе – *-ое, -ae, -яе: маладое, мокрае, сіняе;*
- ♦ у множным ліку – *-ыя, -ія: новыя, сінія.*

Кароткія прыметнікі ў назоўным склоне адзіночнага ліку маюць:

- ♦ у мужчынскім родзе нулявы канчатак: *рад, повен, чуцен;*
- ♦ у жаночым родзе – канчатак *-а: рада, чутна;*
- ♦ у ніякім родзе – канчатак *-о* пад націскам і *-a* не пад націскам: *рада, чутно;*
- ♦ у множным ліку – канчаткі *-ы, -і: рады, дорагі.*

Звычайна ў кароткай форме ўжываюцца прыметнікі са значэннем стану ў ролі выказніка: *рад, павінен, чуцен, відзен* ва ўсіх родах і ліках: *Міл майму сэрцу гоман далёкі...* (К-с) У ролі азначэння ў мове пазії ўжываюцца ўсечаныя формы прыметнікаў, што абумоўлена рыфмай: *Забурліла сінے мора.* (Куп.)

Кароткую форму маюць таксама прыналежныя прыметнікі ў назоўным і вінавальным склонах пры неадушаўленых назоўніках (дзедаў дом, *Mіхасёва хата*) і прыметнікі жаночага і ніякага роду пры адушаўлённых назоўніках (гэта *цётчына сястра, бачыў цётчына*).

чыну сястру). У іншых склонавых формах прыналежныя прыметнікі ўжываюцца толькі ў поўнай форме:

| | | |
|----|---------------------|------------------|
| Р. | цётчынай сястры | дзедавага дома |
| Д. | цётчынай сястры | дзедаваму дому |
| Т. | з цётчынай сястрой | з дзедавым домам |
| М. | пры цётчынай сястры | у дзедавым доме |

Адносныя прыметнікі заўсёды ўжываюцца ў поўнай форме: *дубовы стол, вучнёўскі сшытак, учараашні дзень*.

§ 73. Склоненне прыметнікаў

У сучаснай беларускай мове склонавыя формы маюць толькі поўнайя прыметнікі (аб некаторых рэштках формаў няпояўных прыметнікаў гл. у § 72). Прыметнікі усіх разрадаў, за выключэннем прыналежных у назоўным і вінавальным склонах, маюць аднолькавыя склонавыя канчаткі, якія залежаць ад характеристу асновы: на цвёрдыя зычны, на зацвярдзелы зычны, на мяккі і на заднезычныя г, к, х. Розныя склонавыя канчаткі ў адзіночным ліку маюць назоўнікі і ў залежнасці ад роду і месца націску.

Склоненне прыметнікаў прадстаўлена ў табліцах (табліца 1 (гл. старонку 135) – для прыметнікаў з націскам на аснове, табліца 2 (гл. старонку 136) – з націскам на канчатку).

! У вінавальным склоне канчаткі прыметнікаў мужчынскага роду залежаць і ад таго, да адушаўлёнага ці неадушаўлёнага назоўніка яны дапасуюцца: *бачу добрага сябра, бачу добрыя капялюшы; бачу добрых сяброў, бачу добрыя капялюшы*.

У множным ліку канчаткі ўсіх трох родаў супадаюць (гледзіце старонку 137).

Прыналежныя прыметнікі пры неадушаўлённых назоўніках у назоўным і вінавальным склонах адзіночнага ліку маюць кароткую форму:

- у мужчынскім родзе нулевыя канчатак: *братай сшытак, Віцеў медаль*;
- у ніякім родзе – канчатак *-o* (пад націскам), *-a* (не пад націскам): *сестрыно паліто, братава ружжxo*;
- у жаночым родзе – канчатак *-a* ў назоўным склоне: *братава kniga, Vasileva xata, канчатак -u* ў вінавальным склоне: *братаву knigu, Vasilevu xatu*.

Табліца 1

Склоненне прыметнікаў з націскам на аснове

| Крайні | Характар асновы | | | | на 2, к, х | | | |
|--------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|
| | на цвёрды і зацвярдзелы | на мяккі | на мяккі | на мяккі | мужчынскі і ніякі род | жаночы род | мужчынскі і ніякі род | жаночы род |
| Н. | нов-ы добр-ы | нов-ae добр-ae | сін-i сін-яе | сін-яя | ціх-i | ціх-ae | ціх-я | ціх-яй(-ae) |
| Р. | нов-ага добр-ага | нов-ай(-ae) добр-ай(-ae) | сін-ага | сін-яй(-яе) | ціх-ага | ціх-аму | ціх-аму | ціх-ай |
| Д. | нов-аму добр-аму | нов-ай добр-ай | сін-ага сін-яе | сін-яй | ціх-юю | ціх-и | ціх-ю | ціх-ай(-аю) |
| В. | нов-ы добр-ы | нов-ae добр-ae | сін-i сін-яе | сін-im | сін-яй(-яо) | ціх-им | ціх-им | ціх-ай(-аю) |
| Т. | нов-ым добр-ым | нов-ай(-аю) добр-ай(-аю) | сін-im | (y) сін-ай | (y) сін-им | (y) ціх-им | (y) ціх-им | (y) ціх-ай |
| М. | (y) нов-ым (y) добр-ым | (y) нов-ай (y) добр-ай | (y) сін-im | (y) сін-ай | (y) сін-им | (y) ціх-им | (y) ціх-им | (y) ціх-ай |

Табліца 2

Складенне прыметнікаў з націскам на канчатку

| Ктнор | Характар асновы | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | на цвёрды і зацвярдзелы | | на мягкі | | на 2, к, х | |
| Мужчынскі і ніякі род | жаночы род | мужчынскі і ніякі род | жаночы род | мужчынскі і ніякі род | жаночы род | жаночы род |
| Н. | густ-ы стар-ы | густ-ое стар-ое | густ-ав стар-ав | — | — | сух-i |
| Р. | густ-ога стар-ога | густ-ой(-ое) | густ-оў(-ое) | сух-ага | сух-ое | сух-ав |
| Д. | густ-ому стар-ому | густ-оў | густ-оў | сух-ому | сух-оў | сух-оў(-ое) |
| В. | густ-ы густ-ога стар-ога | густое стар-ую | густ-ую стар-ую | сух-ага сух-i | сух-ое | сух-ую |
| Т. | густ-ым стар-ым | густ-оў(-ое) | густ-оў(-ое) | сух-im | сух-оў | сух-оў(-ою) |
| М. | (у) густ-ым (у) стар-ым | (у) густ-оў (у) стар-оў | (у) густ-им (у) стар-им | (у) сух-im | (у) сух-оў | (у) сух-оў |

Табліца 3

Склонавыя канчаткі якасных і адносных прыметнікаў у множным ліку

| Склон | Аснова на цвёрды і зацвярдзелы | | | | Аснова на мягкі зыгны і 2, к, х | | | |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| | Н. | добр-ыя | густ-ый | стар-ый | сін-ія | чіх-ія | чіх-ія | сух-ія |
| Р. | ноў-ых | дообр-ых | густ-ых | стар-ых | сін-іх | чіх-іх | чіх-іх | сух-іх |
| Д. | ноў-ым | дообр-ым | густ-ым | стар-ым | сін-im | чіх-im | чіх-im | сух-im |
| В. | ноў-ых | дообр-ых | густ-ых | стар-ых | сін-іх | чіх-іх | чіх-іх | сух-іх |
| Т. | ноў-ымі | дообр-ымі | густ-ымі | стар-ымі | сін-imі | чіх-імі | чіх-імі | сух-imі |
| М. | (у) ноў-ых | (у) добр-ых | (у) густ-ых | (у) стар-ых | (у) сін-іх | (у) чіх-іх | (у) сух-іх | (у) сух-іх |

Пры адушаўлённых назоўніках прыналежныя прыметнікі мужчынскага роду ў вінавальным склоне маюць поўную форму: *братавага сябра, Віцевага аднакласніка*; прыметнікі жаночага і ніякага роду выступаюць у кароткай форме: *сестрыно дзіця, Віцеву сястру*.

Узор скланення прыналежных прыметнікаў:

| Склон | Адзіночны лік | | | Множны лік |
|-------|--|-----------------------|---------------------------------|--|
| | мужчынскі род | ніякі род | жаночы род | |
| Н. | бацькаў матчын | бацькав-а матчын-а | бацькав-а матчын-а | бацькав-ы матчын-ы |
| Р. | бацькав-ага матчын-ага | | бацькав-ай матчын-ай | бацькав-ых матчын-ых |
| Д. | бацькав-аму матчын-аму | | бацькав-ай матчын-ай | бацькав-ым матчын-ым |
| В. | бацькав-ага бацькаў матчын-ага матчын | бацькав-а матчын-а | бацькав-у матчын-у | бацькав-ых бацькав-ы матчын-ых матчын-ы |
| Т. | бацькав-ым матчын-ым | | бацькав-ай матчын-ай | бацькав-ымі матчын-ымі |
| М. | (у) бацькав-ым (у) матчын-ым | | (у) бацькав-ай (у) матчын-ай | (у) бацькав-ых (у) матчын-ых |

§ 74. Ступені параўнання прыметнікаў

Як ужо адзначалася, прыметнікі абазначаюць прымету. Гэтая прымета можа праяўляцца ў прадмеце ў большай ці меншай ступені. Існуюць формы прыметніка, якія выражаюць непаўнату якасці: *глыбакаваты, бялявы; ёсьць* формы, якія паказваюць на высокую ці вельмі высокую або ніzkую ці вельмі ніzkую ступень якасці, што выяўляецца ў прадмеце без параўнання з іншым прадметам: *вялізны, малусенъкі, дробненькі*. Гэтыя слова не з'яўляюцца граматычнымі формамі ступеняў параўнання, бо апошнія ўтвараюцца толькі пры параўнанні прадмета з іншым прадметам: *лягчэйшы, найлягчэйшы, больш лёгкі, самы лёгкі*.

Ступені параўнання маюць толькі якасныя прыметнікі.

Існуе дзве ступені параўнання – вышэйшая і найвышэйшая.

Формы ступеняў параўнання бываюць простыя і складаныя.

Вышэйшая ступень параўнання паказвае, што ў пэўным прадмеце якасці больш ці менш у параўнанні з іншым прадметам: *белава цяжэйшае за жалеза*. Форма вышэйшай ступені можа паказваць і на тое, што пэўны прадмет змяніў сваю якасць пры пэўных абставінах: *Сёння ён ужо трохі веселейшы*.

Простая форма вышэйшай ступені параўнання ўтвараецца далучэннем да асновы прыметніка суфікса **-ейш-** (-эйш-): *цвёрды – цвярдзейшы, дарагі – даражэйшы*.

! Пры ўтварэнні формы можа адбывацца чаргаванне зычных (г, з // ж; к // ч; х // ш; д // дз'; т // ц').

Часам простая форма вышэйшай ступені параўнання ўтвараецца пры дапамозе суфікса **-и-** ад розных асноў: *добры – лепіши, дрэнны – горшы*. Такія асновы называюцца **суплетьўнымі**.

Простая форма не ўтвараецца:

- ад прыметнікаў, якія паходзяць з дзеепрыметнікаў: *калючы, балочы, гаючи, вядомы і інш.*
- ад якасных прыметнікаў з суфіксамі **-ав-, -іст-, -аўн-, -ат-, -к-**: *перадавы, агністы, сакаўны, шурпаты, ліпкі*.

Складаная форма з'яўляецца больш пашыранай у параўнанні з простай. Яна ўтвараецца далучэннем да прыметнікаў слоў **больш (болей), мениш (меней)**: *шырокі – больш (болей) шырокі, мениш (меней) шырокі*.

! Да формаў вышэйшай ступені параўнання могуць далучацца часціцы **яшчэ** і **куды** (яны надаюць узмацняльнае значэнне): *яшчэ большы, куды большы, яшчэ больш моцны*.

Пры простай форме вышэйшай ступені параўнання залежны ад прыметніка назоўнікі ці займеннікі ужываныя ў форме вінавальнага склону з прыназоўнікам **за**: *брат старэйшы за сястру, яна старэйшая за яго*.

Пры абедзвюх формах могуць ужываныся параўнанльныя звароты са злучнікамі **чым, як**: *На свеце летшага кутка няма, чым той куток, дзе маці нарадзіла. (Гіл.) Сёлета ўраджай у нас лепіши, як летася. (Скр.)*

Найвышэйшая ступень параўнання паказвае, што пэўнай якасці ў прадмеце найбольш або найменш у параўнанні з усім іншымі прадметамі: *Чалавек – найразумнейшая істота на зямлі*.

Простая форма найвышэйшай ступені парадунання ўтвараеца ад простай формы вышэйшай ступені пры дапамозе прыстаўкі **най-**: *найвышэйшы, найлягчэйшы, найлепшы, найгоршы*.

! У рэдкіх выпадках утварэнне адбываеца прыставачна-суфіксальным спосабам: *найвялікшы, найноўшы*.

Складаныя формы найвышэйшай ступені парадунання ўтвараюцца далучэннем да якаснага прыметніка змененніка *самы* (*самы сціллы, самы цяжскі*) або прыслоўя *найбольш, найменш* (*найбольш складаны, найменш выразны*).

Не ўтвараюць ні простых, ні складаных формаў ступеняў парадунання тыя прыметнікі, якія абазначаюць абсалютную (колькасна нязменную, статычную) якасць:

- ◆ некаторыя прыметнікі са значэннем стану асобы ці жывой істоты: *жывы, мёрты, сонны, халасты, жанаты і інш.*;
- ◆ прыметнікі, якія абазначаюць прымету на аснове якой-небудзь характэрнай фізічнай знешняй адзнакі: *бязногі, аднаруki, барадаты, вусаты, чубаты, хвастаты і інш.*;
- ◆ некаторыя прыметнікі, якія абазначаюць масці жывёл і колер жывых істот ці прадметаў: *вараны, гняды, буланы, шэры, шызы, русы; карычневы, кафейны, бэзавы, мышасты, пала-стасы, попельны, зямлісты, бронзавы і інш.*;
- ◆ прыметнікі, якія з'яўляюцца якаснымі толькі ў пераносным значэнні: *жалезная воля, пшанічная вусы, алавянны вочы, каменнае сэрца і інш.*;
- ◆ прыметнікі, якія ўжываюцца ва ўстойлівых спалучэннях са спецыялізаваным значэннем: *лёгкая атлетыка, цяжская пра-мысловасць, Блізкі Уход.*

! Пералічаны самыя пашыраныя групы.

Існуюць цэлыя групы прыметнікаў, ад якіх утвараюцца толькі складаныя формы ступеняў парадунання. Да іх ліку адносяцца:

- ◆ некаторыя невытворныя якасныя прыметнікі: *упарты, бадзё-ры, пануры, прыкры, варожы, благі, любы, ліхі, хцівы і інш.*;
- ◆ некаторыя вытворныя прыметнікі:
 - а) з суфіксамі **-и-** (ад назоўнікаў і дзеясловав): *радасны, на-дзейны, марозны, сумны, мірны, звычайны, адваежны, стыхійны, трывожны і інш.*;
 - б) з суфіксамі **-ычн- (-ычи-)**: *крытычны, паэтычны, герайчны, рытмічны і інш.*;
 - в) з суфіксамі **-льн-, -альн-, яльн-**: *натуральны, максімальны, спрыяльны і інш.*;

- г) з суфіксамі **-ів- (-ыв-), -лев-**: *бурлівы, імклівы, фальшывы, дакучлівы і інш.*;
- д) з суфіксамі **-ам-, -аст-, -іт-, -авіт-**: *касматы, стракаты, мурзаты, выгінасты, хваравіты і інш.*;
- е) з суфіксамі **-к-, -ск-, (-цк-)**: *вёрткі, колкі, гнуткі, геройскі, таварыскі, здрадніцкі і інш.*

§ 75. Формы прыметнікаў са значэннем ацэнкі і меры якасці

Пры ўтварэнні ступеняў парадунання прадмет паводле якасці парадуноўваеца з іншым прадметам. Але значэнне высокай меры якасці ці непаўнаты яе ў прадмеце можа выражацца і без парадунання. У гэтым выпадку перадаеца і стаўленне да прадмета: *Сама веска стала на невялічкай палянцы сярод лесу і хмызнякоў.* (К-с) Такія формы называюць формамі ацэнкі і меры якасці. Яны ўтвараюцца пры дапамозе прыставак і суфіксу.

Найчасцей выкарыстоўваюцца прыстаўкі **за-, звыш-, ультра-, архі-**.

Прыстаўка **за-** можа надаваць прыметнікам адно з двух значэнняў: 1) 'такі, які трохі перавышае меру якасці' (тады прыметнік ужываецца з прыслоўямі меры і ступені *крыху, трохі – крыху завялікай шапке*); 2) 'такі, які намнога перавышае меру якасці' (*шапка табе завялікай*).

Прыстаўка **звыш-** надае значэнне перавышэння меры: *звыш-магутны, звышгукавы, звышпланавы, звышнатуральны.*

Прыстаўкі **ультра-** і **архі-** надаюць прыметнікам значэнне гранічнай меры: *ультракансерватыўны, ультракароткі, архіважны, архіэрэакцыйны.*

Суфіксы могуць надаваць прыметнікам павелічальна-ўзмацняльнае або памяншальна-ласкальнае значэнне, значэнне непаўнатыя якасці або недастатковай якасці.

Суфіксы з павелічальна-ўзмацняльным значэннем: **-ізн-** (*вялізны*); **-ізарн-** (*велізарны*); **-эзн-** (*высачэзны, шырачэзны*); **-энн-, -енн-** (*эдараўленны*); **-эрзан-** (*даўжэрэзны*); **-озн-** (*высозны*).

Суфіксы з памяншальна-ласкальным значэннем: **-енък-, -энък-, -анък-** (*вясёленъкі, старэнъкі, хітранъкі*); **-ічк-** (*невялічкі*); **-ютк-** (*раўнюткі, свяжусткі*); **-юсеньк-, -усенък-** (*драблюсенькі, ціхусенъкі*); **-юпасенък-** (*малюпасенъкі*); **-юсенечк-, -усенечк-** (*та-нусенечкі, ціхусенечкі*); **-юпасенечк-** (*малюпасенечкі*).

! Прыметнікі з прыстаўкамі і суфіксамі ацэнкі ў большасці выпадкаў ужываюцца ў гутарковым стылі і мове мастацкай літаратуры.

Значэнне непаўнаты якасці надаюць суфіксы **-ават-** (-**яват-**): *белаваты, цемнаваты*, а значэнне недастатковай якасці – суфіксы **-яв-** (-**ав-**, -**ляв-**): *блявы, танклявы*.

§ 76. Утварэнне прыметнікаў

Трэба памятаць, што ў беларускай мове пераважная большасць прыметнікаў – вытворныя словаў (а адносныя і прыналежныя – вытворныя ўсе). Яны ўтвараюцца практычна ад ўсіх самастойных часцін мовы, але найбольш актыўна – ад назоўнікаў і дзеясловаў: *зіма – зімовы, бульба – бульбяны, стварыць – стваральны*.

Утварэнне адбываецца рознымі спосабамі: суфіксальным, прыставачным, прыставачна-суфіксальным, прыставачна-бяссуфіксным, бяссуфіксным, асноваскладаннем, словаскладаннем.

Найчасцей прыметнікі ўтвараюцца суфіксальным і прыставачна-суфіксальным спосабамі, а таксама асноваскладаннем.

З дапамогай суфіксаў утвараюцца прыметнікі ўсіх трох разрадаў (якасныя і адносныя – ад назоўнікаў, дзеясловаў і прыслоўяў, а прыналежныя – ад адушаўлённых назоўнікаў).

Суфіксальная ўтварэнне прадстаўлена ў табліцы:

| Разрады прыметнікаў | Ад якой часціны мовы | Суфіксы | Прыклады |
|---------------------|----------------------|---|---|
| якасныя | ад назоўнікаў | - <i>н-</i> | <i>прасторны, якасны страшны, смешны чубаты, вусаты смяшлівы, клапатлівы гультаяваты гліністы, плячысты ікласты, віхрасты наспяховы, ласкавы цярпілівы, маўклівы разварысты</i> |
| | | - <i>ат-</i> - <i>лів-</i> - <i>ават-</i> (- <i>яват-</i>) - <i>іст-</i> (- <i>ыст-</i>) - <i>аст-</i> - <i>ов-</i> (- <i>ав-</i>) - <i>лів-</i> - <i>іст-</i> (- <i>ыст-</i>) | |
| | ад дзеясловаў | | |

| | | | |
|------------------|-------------------|---|--|
| адносныя | ад назоўнікаў | - <i>к-</i> | <i>сыпкі, крохкі</i> |
| | | - <i>н-</i> | <i>зайдросны</i> |
| | | - <i>н-</i> | <i>каменны, летні</i> |
| | | - <i>ск-</i> | <i>беларускі, гарадскі</i> |
| | | - <i>ін-</i> (- <i>ын-</i>) | <i>гусіны</i> |
| | ад дзеясловаў | - <i>ов-</i> (- <i>ав-</i>) | <i>вясковы, арэхавы,</i> |
| | | - <i>ёв-</i> (- <i>ев-</i>) | <i>хваёвы</i> |
| | | - <i>ан-</i> (- <i>ян-</i>) | <i>пясчаны, шкляны</i> |
| | | - <i>льн-</i> | <i>скляяльны</i> |
| | | - <i>н-</i> | <i>запіўны</i> |
| прына- лежныя | ад пры- слоўяў | - <i>ц-</i> | <i>выбарчы</i> |
| | | - <i>шн-</i> , - <i>ашн-</i> | <i>сёняшні, цяперашні</i> |
| | | ад адушаў- лённых назоўнікаў | для мужчын- скага роду: - <i>оў-</i> (- <i>ёў-</i>) - <i>аў-</i> (- <i>ёў-</i>) |
| | ад назоўнікаў | для жаночага роду: - <i>ін-</i> (- <i>ын-</i>) | <i>Талашоў, Васілёў бацькаў, Віцеў</i> |
| | | | |
| | | | <i>Алёнін, Верын, ўётчын</i> |

З дапамогай прыставак новыя прыметнікі ўтвараюцца ад прыметнікаў або сущносяцца з пэўнымі прыназоўнікава-склонавымі формамі назоўніка.

Прыстаўкі падзяляюцца на дзве групы:

- незапазычаныя (без-, бяз-/бес-, бяс-, небез- (*небес-*), да-, за-, не-/ня-, звыш-, пра-, пры-, раз- (*рас-*), су-) – беспартыйны, небезвыніковы, небяспрэчны, дахрысціянскі, замоўны, нешырокі, звышмагутны, праславуты, прыўдалы, раскосы, сузалежны;
 - запазычаныя (інтэрнацыянальныя) (а-, анты-, архі-, інтэр-, пра-, ультра-, экстра-) – алагічны, антываенны, архіважны, інтэрвакальны, праамерыканскі, ультрапалевы, экстраардынарны.
- Прыставачна-суфіксальным спосабам прыметнікі ўтвараюцца ад розных прыназоўнікава-назоўнікавых формаў, а таксама ад дзеясловаў з адмоўнай часцінай *не*. Пры гэтым прыназоўнікі і часціца ператвараюцца ў прыстаўкі.

Самыя пашыраныя спалучэнні прыставак і суфіксай прадстаўлены ў табліцы:

| Прыстаўкі | Суфіксы | Прыклады |
|-------------|-------------------------------------|--|
| ад- | -н-, -ав- | адчайны, адлічэнікавы |
| без- (бяз-) | -н-, -оўн- | бязмежны, бяскрайні, безгустоўны |
| да- | -ав-, -ов-, -н-, -енн-, -ск- (-цк-) | датэрміновы, дачасны, даабедзены, дайнстытуцкі |
| за- | -ав-, -н-, -ск- | заактавы (муз.), заштатны, заморскі |
| звыш- | -н- | звышурочны |
| каля- | -н- | каляплодны |
| між- | -ав-, -ов-, -н-, -ск- | міжсідавы, міжаконны, міжэрспубліканскі |
| на- | -н- | нагорны, наземны |
| над- | -ав-, -ов-, -ін-, -н-, -ск-, -оўск- | надкласавы, надрадковы, надпалубны, наднёманскі |
| не- | -н- | неадкладны, нязгасны |
| па- | -ав-, -н- | паржышчавы, паштучны |
| пад- | -ав-, -ов-, -н-, -льн- | падсэрцавы, падгалоўны, падкантрольны |
| паза- | -ав-, -н-, -ск- | пазакласавы, пазаштатны, пазаеўратайскі |
| перед- | -ав-, -н-, -ск-, -аўск- | передмайскі, передпасяўны, передз'ездаўскі |
| пры- | -н-, -ск-, -оўск- | прыбярэжны, прыдзвінскі, прыднепроўскі |
| унутры- | -ав-, -н-, -льн-, -ск- | унутрывідавы, унутрыатамны, унутрыквартальны, унутрызаводскі |

Складаныя прыметнікі ў беларускай мове могуць утварацца рознымі шляхамі:

- шляхам зліцця ў адно слова дзвюх ці болей асноў (белы і чырвоны – бела-чырвоны);
- складана-суфіксальным спосабам (кароткатэрміновы, доўгачаканы);
- зрашчэннем кампанентаў словазлучэння ў адно слова (глыбокапаважсаны, вечназялённы).

Прыставачна-бяссуфіксным спосабам утворана невялікая колькасць прыметнікаў ад назоўнікаў: бясхвосты, бяскрылы, бяззвусы, бязлісты і інш.

Ад'ектыватыя – гэта пераход дзеепрыметнікаў у разрад прыметнікаў: *калючы дром, даданы сказ, гаючая вада, плакучая вярба*. Пры гэтым слова стручаюць сувязь з дзеяннем, якое абазначаецца ў дзеепрыметніку.

§ 77. Правапіс складаных прыметнікаў

Разам пішуцца складаныя прыметнікі:

- ♦ якія ўтвораны ад складаных назоўнікаў, што пішуцца ў адно слова: *навапалацкі* (ад *Навапалацк*), *водаправодны* (ад *вода-правод*);
- ♦ якія ўтвораны складана-суфіксальным спосабам ад спалучэння назоўніка з прыметнікам, лічбнікам ці займеннікам: *сельскагаспадарчы, левабярэжны, дзесяцігадовы, іншамоўны, своечасовы*;
- ♦ якія ўтвораны спосабам словаскладання (*прысло́ве + прыметнік, прысло́ве + дзеепрыметнік*) і абазначаюць адно паняцце: *вечназялённы, дзікарослы, вышэйсказаны, узаемаабулоўлены, малапрыкметны*;
- ♦ слова тыпу *індаеўрапейскі, шматскладовы, металарэзны, усходнеславянскі* (большасць з іх утворана складана-суфіксальным спосабам).

Праз злучок пішуцца складаныя прыметнікі:

- ♦ утвораныя асноваскладаннем ад двух ці больш прыметнікаў: *светла-зялённы, бел-чырвона-белы*;
- ♦ утвораныя ад складаных назоўнікаў, якія пішуцца праз злучок: *Давыд-Гарадок – давыд-гарадоўскі, Буда-Кашалёва – буда-кашалёўскі, сацыял-дэмакратыя – сацыял-дэмакратычны*;
- ♦ утвораныя спалучэннем двух і больш слоў, якія абазначаюць раўнапраўныя паняцці (паміж словамі ў прыметніку можна паставіць злучнікі *i, ale*): *руска-беларускі, беспрацэнтна-выигрышны, шахматна-шашачны*,
- ♦ утвораны ад спалучэння імя і прозвіща: *леў-тальстоўскі, рамэн-раланаўскі*;
- ♦ з першай часткай усходне-, заходне-, паўднёва-, паўночна-, калі абазначаюць напрамкі свету ці ўваходзяць у склад географічных назваў: *паўночна-ўсходні, Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка, Заходне-Сібірская раўніна*.

§ 78. Марфалагічны разбор прыметніка

Многа радасці можна зазнаць у зімовым лесе. (Кр.)
(у) зімовым (лесе)

| Парадак разбору: | Узор разбору: |
|---|--|
| 1. Часціна мовы. | 1. Прыметнік. |
| 2. Пачатковая форма. | 2. Зімовы. |
| 3. Лексіка-граматычны разрад. | 3. Адносны. |
| 4. Поўны ці кароткі. | 4. Поўны. |
| 5. Ступень параўнання (толькі ў якасных) | 5. – |
| 6. Марфалагічныя прыметы (у адз. ліку) | 6. Дапасуецца да назоўніка у лесе ў форме адзіночнага ліку, мужчынскага роду, меснага склону. |
| 7. Сінтаксічная роля. | 7. Азначэнне. |

Колькі ў прыродзе таямніц і загадак, але самая складаная – чалавек. (В. Вітка)

Самая складаная – прыметнік, пач. форма – складаны; якасны, поўны; ужыты ў складанай форме найвышэйшай ступені параўнання; дапасуецца да прапушчанага назоўніка загадка ў адзіночным ліку, жаночым родзе, назоўным склоне; у сказе – частка іменнага выказніка.

Лічэбнік

§ 79. Лічэбнік як часціна мовы

Лічэбнік – гэта самастойная часціна мовы, да якой адносяцца слова, што абазначаюць абстрактныя лікі, колькасць прадметаў або іх парадкавае месца пры лічэнні: *пяць, пяць дамоў, пяты дом*.

Да лічэбнікаў адносяцца не ўсе слова з лікавым значэннем. Словы *нуль, двойка, тройка, пяцірка, дзесятка, сотня*, а таксама *тўзін* (дванаццаць адзінак) і *капá* (шэсцьдзесят адзінак) належаць да назоўнікаў. Назоўнікамі з'яўляюцца таксама слова *палаўніна* (*палаўна*), *трэць, чвэрць* (*чацвярціна*), *васьмушка, сотка* і пад.

Усе лічэбнікі (акрамя *дзесянства і паўтара*) скланаюцца, а асобныя маюць формы роду і ліку: *два сталы, дзве книгі, двух стадоў, з дзвюма книгамі*.

Лічэбнікі найчасцей спалучаюцца з назоўнікамі: *тры ясені, двое дзяцей*. Пры спалучэнні з назоўнікам утвараецца сінтаксічна непадзельнае словазлучэнне, якое выступае ў ролі аднаго члена сказа: *Толькі дзве ніжэйшыя галіны значна патаўсцелі...* (П. П.)

Лічэбнік самастойна ці ў складзе колькасна-іменных спалучэнняў можа быць любым членам сказа:

- 1) дзейнікам: *Восем дзеліца на два і на чатыры. Хутка на двор уз'ехала троє саней.* (Лынък.)
- 2) выказнікам: *Тры ды тры – шэсць.*
- 3) азначэннем: *Двухпавярховы цагляны дом на восем вокнаў па фасаду ляпіўся да ўзгорка.* (А. А.)
- 4) дапаўненнем: *Настаўнік выразаў некалькі бярозавых пруткоў, звязаў іх тонкімі канцамі і напісаў цэлья тры маністы грыбоў.* (К-с)
- 5) акалічнасцю: *На старонках летапісу Тураў утамінаецца ўпершыню ў 980 годзе.* (В. В.)

§ 80. Разрады лічэбнікаў

Лічэбнікі падзяляюцца на разрады паводле значэння і паводле структуры.

У адпаведнасці са значэннем вызначаюць два разрады лічэбнікаў – колькасныя і парадкавыя.

Колькасныя лічэбнікі могуць абавзначаць:

- колькасць як спалучэнне пэўнага ліку адзінак (*дзесяць пальцаў, пяць выкладыкаў*);
- колькасць як спалучэнне няпэўнага ліку адзінак (*некалькі чалавек, мала год*) (гл. § 87);
- колькасць як адно цэлае, як сукуннасць (*трое коней, двоі дзяцей*);
- колькасць як пэўную частку цэлага (*дзве пятыя, трыв дзесятыя*).

Параdkавыя лічэбнікі абавзначаюць парадак прадметаў пры лічэнні, месца канкрэтнага прадмета ў шэрагу аднародных: *першы раз, другі дзень, пятны месяц*.

Паводле структурнага складу лічэбнікі бываюць **простыя** (адным коранем: *адзін, чатыры, сто*), **складаныя** (утвораныя з выніку зліція слоў: *шэсцьдзесят, шэсцьсот, дзвесце*) і **састаўныя** (складаюцца з некалькіх асобных слоў: *дваццаць трыв, дзвесце сорак восем*).

§ 81. Пэўна-колькасныя лічэбнікі

Пэўна-колькасныя лічэбнікі абавзначаюць адцягненую лікі (ад аднаго да бясконцасці), а таксама пэўную колькасць аднародных прадметаў (*пяць кніг, дзесяць алоўкаў*).

Абсалютная большасць лічэбнікаў гэтай групы не мае катэгорый роду і ліку.

Лічэбнік *адзін* змяняецца па родах і ліках і дапасуецца да назоўніка: *адзін аловак, адно дзіця, адна кніга, адны сані*.

Лічэбнік *два* мае родавыя формы: *два* – для мужчынскага і ніякага роду (*два сталы, два акны*); *дзе* – для жаночага роду (*дзе сястры, дзе елкі*).

Лічэбнікі *тысяча, мільён, мільярд* маюць прыметы і лічэбніка (ужываюцца пры лічэнні прадметаў, уваходзяць у склад састаўных лічэбнікаў, ад іх утвараюцца параdkавыя лічэбнікі *тысячны, мільёны, мільярды*), і назоўніка (маюць катэгорию роду, змяняюцца па ліках, могуць мець пры себе азначэнне).

! У складзе састаўных лічэбнікаў і ў спалучэннях з назоўнікамі слова *тысяча, мільён, мільярд* з'яўляюцца лічэбнікамі. Без назоўніка, а таксама ў множным ліку яны з'яўляюцца назоўнікамі.

§ 82. Зборныя лічэбнікі

Зборнымі называюцца лічэбнікі, якія абавзначаюць пэўную колькасць прадметаў як сукуннасць, як адно цэлае: *Адтуль выйшли з пакункамі двое сялян*. (Бяд.)

Зборныя лічэбнікі ўтвараюцца ад пэўна-колькасных, якія абавзначаюць лікі ад двух да дзесяці (з дапамогай суфіксаў *-oj-, -er-, -ep-*): *два – двое, трыв – троє, чатыры – чацвёра, пяць – пяцёра, шэсць – шасцёра, сем – сямёра, восем – восьмёра, дзвеяць – дзвеяцера, дзесяць – дзесяцера*.

Зборныя лічэбнікі, утвораныя ад колькасных, якія абавзначаюць лікі, большы за дзесяць, сустракаюцца рэдка (як правіла, у гутарковым стылі і ў мове мастацкай літаратуры).

Нягледзячы на тое, што зборныя лічэбнікі абавзначаюць тую самую колькасць прадметаў, што і пэўна-колькасныя, якія паслужылі словаўтваральнай базай, неабходна размяжоўваць іх ужыванне.

Зборныя лічэбнікі могуць ужывацца толькі з пэўнымі групамі назоўнікаў. Гэтыя групы наступныя:

- назоўнікі, якія маюць форму толькі множнага ліку або абавзначаюць назвы парных прадметаў: *трое сумак, двое наясніц, чацвёра акулярад*;
- назоўнікі, якія абавзначаюць асоб мужчынскага полу (у тым ліку і тыя, што ўтварыліся шляхам субстантывацыі прыметнікаў, дзеепрыметнікаў і займеннікаў): *чацвёра юнакоў, трое параненых, двое старых, двое нашых*;
- назоўнікі, якія абавзначаюць назвы маладых істот: *двоє птушанят, трое парасяят*;
- назоўнікі людзі, дзеци, коні, гусі, свінні: *трое коней, двое гусей*.

Да зборных адносяцца лічэбнікі *абодва, абедзве, абое*. Лічэбнік *абодва* спалучаецца з назоўнікамі мужчынскага і ніякага роду (*абодва студэнты, абодва ягняці*), лічэбнік *абедзве* – з назоўнікамі жаночага роду (*абедзве сястры*); калі трэба сказаць пра разнаполых людзей, ужываецца зборны лічэбнік *абое* (*спазніліся абое – брат і сястра*).

§ 83. Дробавыя лічэбнікі

Дробавымі называюцца лічэбнікі, якія абавзначаюць дробавыя велічыні – частку ад цэлага (*пяць сёмых, адна трэцяя*) або цэлае і

частку ад наступнага цэлага (*восем і адна дзесятая*), а таксама лічэнікі *паўтара, паўтары*.

Дробавыя лічэнікі, якія абазначаюць частку ад цэлага, першым словам (у лічніку дробу) маюць колькасны лічэнік, другім словам (у назоўніку дробу) – парадкавы: *тры пятыя, сем дзесятых*.

! Калі дробавы лічэнік у лічніку мае лічэнікі два, *тры, чатыры*, то парадкавы лічэнік у назоўніку павінен стаяць у форме назоўнага склону множнага ліку: *дзве пятыя, тры сёмыя, чатыры дзесятых*. Пасля іншых лічэнікай (у лічніку) парадкавы ў назоўніку стаіць у родным склоне множнага ліку: *пяць сёмых, восем дзесятых*. Гэтае ж правіла распаўсюджваецца і на абазначэнне цэлага пры дробе: *тры цэлья тры дзесятых, пяць цэльых пяць дзесятых*.

Лічэнік *паўтара* ўжываецца з назоўнікамі мужчынскага і някага роду (*паўтара кіламетра, паўтара вядра*), лічэнік *паўтары* – з назоўнікамі жаночага роду (*паўтары тоны*). Назоўнік пры іх мае форму роднага склону адзіночнага ліку.

§ 84. Сінтаксічная сувязь лічэнікаў з назоўнікамі

Паміж лічэнікамі і назоўнікамі ў колькасна-іменных спалучэннях існуе два віды сувязі – дапасаванне і кіраванне.

Да назоўнікаў дапасуюцца лічэнікі:

- адзін – у родзе, ліку і склоне: *адзін аловак, адна кніга, адно акно, адны акуляры, аднаму алоўку, адной кнігай і Г.д.*;
- лічэнікі два, дзве, *тры, чатыры, абодва, абедзве* дапасуюцца ў форме назоўнага склону множнага ліку (*два гара́ды, тры кні́гі*); ва ўскосных склонах таксама адбываецца дапасаванне; але: у спалучэннях з назоўнікамі з націскам на канчатку – кіраванне: *дзве сястры, дзве нагі* (гэтыя назоўнікі стаяць не ў Н. с.);
- колькасныя састаўныя лічэнікі, якія заканчваюцца на *тры, чатыры* дапасуюцца да назоўнікаў у склоне (*дваццаць тры кілаграмы, дваццаці трох кілаграмаў*); а тыя, якія заканчваюцца на *адзін, два* – у склоне і родзе (*дваццаці аднаго кілаграма, дваццаці адной кнігі*, з *дваццацю двумя алоўкамі, з дваццацю дзвюма тона́мі*);

г) усе парадкавыя лічэнікі дапасующа да назоўнікаў у родзе, ліку і склоне: *другі дзень, ад першых замаразкаў, з трэцім нумарам*.

Усе лічэнікі, акрамя пералічаных, у назоўным і вінавальным склонах кіруюць назоўнікамі, патрабуючы формы роднага склону множнага ліку: *дзесяць падручнікаў, шасць кніг*.

Ва ўсіх іншых склонах лічэнікі дапасуюцца да назоўнікаў: *дзесяці падручнікаў, у шасці кнігах*.

Пры дробавых лічэніках назоўнікі ўжываюцца ў родным склоне адзіночнага і множнага ліку: *пяць і дзве дзесятых гектара, паўтара года, паўтары тоны, паўтары тона́мі*.

§ 85. Скланенне лічэнікаў

У скланенні пэўна-колькасных лічэнікаў назіраецца вялікая разнастайнасць:

а) лічэнік *адзін (адна, адно, адны)* скланяецца на ўзор прыналежных прыметнікаў:

| | | | | |
|----|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Н. | <i>адзін</i> | <i>адно</i> | <i>адна</i> | <i>адны</i> |
| Р. | <i>аднаго</i> | | <i>адной(-ae)</i> | <i>адных</i> |
| Д. | <i>аднаму</i> | | <i>адной</i> | <i>адным</i> |
| В. | <i>аднаго, адзін</i> | <i>адно</i> | <i>адну</i> | <i>адных, адны</i> |
| Т. | | <i>адным</i> | <i>адной(-ою)</i> | <i>аднымі</i> |
| М. | <i>(у) адным</i> | | <i>(у) адной</i> | <i>(у) адных</i> |

б) лічэнікі *два, дзве* пры скланенні захоўваюць родавыя адрозненні; лічэнікі *тры, чатыры* не маюць формы роду. Гэтыя лічэнікі аб'ядноўвае тое, што ў творным склоне яны маюць форму на *-ма*:

| | | | | |
|----|-----------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| Н. | <i>два</i> | <i>дзве</i> | <i>тры</i> | <i>чатыры</i> |
| Р. | <i>двух</i> | <i>дзвюх</i> | <i>трох</i> | <i>чатырох</i> |
| Д. | <i>двум</i> | <i>дзвюм</i> | <i>тром</i> | <i>чатыром</i> |
| В. | | | <i>як Н. ці Р. (неадуш./адуш.)</i> | |
| Т. | <i>двума</i> | <i>дзвюма</i> | <i>трыма</i> | <i>чатырмá</i> |
| М. | <i>(у) двух</i> | <i>(у) дзвюх</i> | <i>(у) трох</i> | <i>(у) чатырох</i> |

в) лічэбнікі ад *пяці* да *дваццаці* і лічэбнік *трыццаць* скланяюцца на ўзор назоўнікаў трэцяга скланення:

| | | | |
|----|-----------------|-----------------|---------------------|
| Н. | <i>пяць</i> | <i>сем</i> | <i>дваццаць</i> |
| Р. | <i>пяці</i> | <i>сямі</i> | <i>дваццаці</i> |
| Д. | <i>пяці</i> | <i>сямі</i> | <i>дваццаці</i> |
| В. | <i>пяць</i> | <i>сем</i> | <i>дваццаць</i> |
| Т. | <i>пяццю</i> | <i>сямю</i> | <i>дваццацю</i> |
| М. | (у) <i>пяці</i> | (у) <i>сямі</i> | (у) <i>дваццаці</i> |

У творным склоне ў лічэбніках на *-ць* адбываецца падаўжэнне [ц'] перад канчаткам.

- г) лічэбнік *дзевяноста* не скланяецца, а лічэбнікі *сопак* і *сто* ва ўсіх склонах, акрамя назоўнага і вінавальнага, маюць канчатак *-а*: *ста*, *сарака*;
- д) у складаных колькасных лічэбніках *ад пяцідзесяці да восьмідзесяці* і *ад двухсот да дзевяцісот* пры скланенні змяняюцца абедзве часткі:

| | | | |
|----|------------------------|---------------------|------------------------|
| Н. | <i>пяцьдзесят</i> | <i>дзвесце</i> | <i>дзевяцьсот</i> |
| Р. | <i>пяцідзесяці</i> | <i>двуҳсот</i> | <i>дзевяцісот</i> |
| Д. | <i>пяцідзесяці</i> | <i>двумстам</i> | <i>дзевяцістам</i> |
| В. | <i>пяцьдзесят</i> | <i>дзвесце</i> | <i>дзевяцьсот</i> |
| Т. | <i>пяццюдзесяцю</i> | <i>дву mastamі</i> | <i>дзевяцістамі</i> |
| М. | (у) <i>пяцідзесяці</i> | (у) <i>двуҳстах</i> | (у) <i>дзевяцістах</i> |

- е) лічэбнік *тысяча* скланяецца так, як назоўнікі першага скланення з асновай на зацвярдзелы зычны; лічэбнікі *мільён*, *мільярд* – як назоўнікі другога скланення з асновай на цвёрды зычны:

| | | | |
|----|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Н. | <i>тысяча</i> | <i>мільён</i> | <i>мільярд</i> |
| Р. | <i>тысячы</i> | <i>мільёна</i> | <i>мільярда</i> |
| Д. | <i>тысячы</i> | <i>мільёну</i> | <i>мільярду</i> |
| В. | <i>тысячу</i> | <i>мільён</i> | <i>мільярд</i> |
| Т. | <i>тысячай (-ччу)</i> | <i>мільёнам</i> | <i>мільярдам</i> |
| М. | (у) <i>тысячы</i> | (у) <i>мільене</i> | (у) <i>мільярдзе</i> |

ё) пры скланенні састаўных колькасных лічэбнікаў скланяеца кожнае слова (на ўзор простых або складаных лічэбнікаў):

| | |
|----|---------------------------------------|
| Н. | <i>пяцьсот шасцідзесят тро</i> |
| Р. | <i>пяцісот шасцідзесяці трох</i> |
| Д. | <i>пяцістам шасцідзесяці тром</i> |
| В. | <i>пяцьсот шасцідзесят тро</i> |
| Т. | <i>пяццюстамі шасцідзесяцю трымі</i> |
| М. | (у) <i>пяцістах шасцідзесяці трох</i> |

Зборныя лічэбнікі скланяюцца на ўзор прыметнікаў з адпаведнай асновай у множным ліку:

| | | | | |
|----|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Н. | <i>двое</i> | <i>трое</i> | <i>пяцёра</i> | <i>сямёра</i> |
| Р. | <i>дваіх</i> | <i>траіх</i> | <i>пяцярых</i> | <i>семярых</i> |
| Д. | <i>дваім</i> | <i>траім</i> | <i>пяцярым</i> | <i>семярым</i> |
| В. | | | як Н. ці Р. | |
| Т. | <i>дваімі</i> | <i>траімі</i> | <i>пяцярымі</i> | <i>семярымі</i> |
| М. | (у) <i>дваіх</i> | (у) <i>траіх</i> | (у) <i>пяцярых</i> | (у) <i>семярых</i> |

Пры скланенні лічэнікаў *абодва*, *абедзве* змяняеца другая частка на ўзор лічэнікаў *два*, *дзве*, лічэнік *абое* мае адметны ўзор скланення:

| | | | |
|----|-------------------------|---------------------------|------------------|
| Н. | <i>абодва</i> | <i>абедзве</i> | <i>абое</i> |
| Р. | <i>абодвух</i> | <i>абедзвюх</i> | <i>абаіх</i> |
| Д. | <i>абодвум</i> | <i>абедзвюм</i> | <i>абаім</i> |
| В. | <i>абодвух / абодва</i> | <i>абедзвюх / абедзве</i> | <i>абаіх</i> |
| Т. | <i>абодвума</i> | <i>абедзвюма</i> | <i>абаімі</i> |
| М. | (у) <i>абодвух</i> | (у) <i>абедзвюх</i> | (у) <i>абаіх</i> |

У дробавых лічэніках часткі змяняюцца па-рознаму: лічнік дробу – як колькасны лічэнік, назоўнік – як парадкавы:

| | |
|----|--|
| Н. | <i>четыры цэлыя шасцідзесятых</i> |
| Р. | <i>четырох цэлых шасцідзесятых</i> |
| Д. | <i>четыром цэлым шасцідзесятим</i> |
| В. | <i>четыры цэлыя шасцідзесятых</i> |
| Т. | <i>четырмі цэлымі шасцідзесятимі</i> |
| М. | (у) <i>четырох цэлых шасцідзесятых</i> |

Лічэбнікі *паўтара* і *паўтары* ва ўсіх склонах захоўваюць родавыя адрозненні, але самі па склонах не змяняюцца:

| | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------------|
| Н. | <i>паўтара</i> (грама, вядра) | <i>паўтары шклянкі</i> |
| Р. | <i>паўтара</i> (грама, вядра) | <i>паўтары шклянкі</i> |
| Д. | <i>паўтара</i> (граммам, вёдрам) | <i>паўтары шклянкам</i> |
| В. | <i>паўтара</i> (грама, вядра) | <i>паўтары шклянкі</i> |
| Т. | <i>паўтара</i> (граммамі, вёдрамі) | <i>паўтары шклянкамі</i> |
| М. | (у) <i>паўтара</i> (грамах, вёдрах) | (у) <i>паўтары шклянках</i> |

§ 86. Парадкавыя лічэбнікі

Парадкавымі называюцца лічэбнікі, якія ўказваюць на парадкавы нумар прадметаў пры лічэнні, іх месца ў шэрагу адноўкаў прадметаў: *трэцяе акно, шосты дзень*.

Парадкавыя лічэбнікі ўтвараюцца ад колькасных: *тыры – трэці, пяць – пяты*. Некаторыя лічэбнікі пры гэтым маюць суплетыўныя асновы: *адзін – першы, два – другі*.

Пры ўтварэнні парадкавых лічэбнікаў ад колькасных састаўных змяняецца толькі апошняе слова: *сто сорак першы, восемдзесят сёмы*.

Парадкавыя лічэбнікі маюць тыя ж граматычныя катэгорыі, што і прыметнікі: род, лік, склон. Яны дапасујуцца да назоўнікаў і ў сказе выконваюць ролю азначэння: *Слава інжынерам і вучоным, што пракалі ў космас **першы** след. (Панч.)*

Парадкавыя лічэбнікі скланяюцца на ўзор прыметнікаў, прычым у састаўных змяняецца толькі апошняе слова (як і ў складаных, якія заканчваюцца на *-тысячны, -мільённы, -мільярдны*, скланяюцца толькі апошняя частка):

| | | | |
|----|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Н. | <i>восьмы, -ая</i> | <i>шэсцьдзесят пяты, -ая</i> | <i>двухмільённы, -ая</i> |
| Р. | <i>восьмага,-ай</i> | <i>шэсцьдзесят пятага, -ай</i> | <i>двухмільённага, -ай</i> |
| Д. | <i>восьмаму, -ай</i> | <i>шэсцьдзесят пятаму, -ай</i> | <i>двухмільённаму, -ай</i> |
| В. | <i>восьмы, -ага, -ую</i> | <i>шэсцьдзесят пяты, -ага, -ую</i> | <i>двухмільёны, -ага, -ую</i> |
| Т. | <i>восьмым, -ай</i> | <i>шэсцьдзесят пятым, -ай</i> | <i>двухмільённым, -ай</i> |
| М. | (у) <i>восьмым, -ай</i> | (у) <i>шэсцьдзесят пятым, -ай</i> | (у) <i>двухмільённым, -ай</i> |

! Канчаткі будуць залежаць ад роду і ліку назоўніка ў колькасна-іменным спалучэнні, а таксама ад таго, адушаўлённы ён ці неадушаўлённы.

§ 87. Няпэўна-колькасныя слова

Словы *некалькі, столькі, колькі, гэтулькі, многа, мала, шмат* абазначаюць няпэўную колькасць прадметаў.

У спалучэнні з назоўнікамі гэта лічэбнікі, у спалучэнні з дзеясловамі – прыслоўі.

Гэтыя слова могуць спалучацца з назоўнікамі – назвамі прадметаў, якія паддаюцца лічэнню (*шмат вучняў, мала кніг*). Усе яны, за выключэннем слова *некалькі*, таксама спалучаюцца з назоўнікамі, што маюць абстрактнае ці рэчыўнае значэнне: *нямала намаганняў, многа пяскі*.

§ 88. Марфалагічны разбор лічэбніка

Парадак разбору

- Часціна мовы.
- Пачатковая форма.
- Лексіка-граматычны разрад.
- Разрад паводле структуры.
- Марфалагічныя прыметы:
 - для колькасных – род (калі ёсць), лік (калі ёсць), склон;
 - для парадкавых – род, лік, склон.
- Да якога назоўніка дапасуеца (калі ёсць дапасаванне).
- Сінтаксічная роля.

Узоры

Паабапал ракі дзве чыгуначныя будкі. (Луж.)

Дзве (будкі) – лічэбнік, пачатковая форма – дзве, колькасны (абазначае цэлы лік), прости, жаночага роду, дапасуеца да назоўніка будкі ў назоўным склоне; у сказе ўваходзіць у склад дзеяньніка дзве будкі.

* * *

З 986 года ўпамінаеца ў летапісах Заслаўе... (Луж.)

(3) дзевяцьсот восемдзесят шостага (года) – лічэбнік, пачатковая форма – дзевяцьсот восемдзесят шосты, парадкавы, састаўны, дапасуеца да назоўніка з ... года ў мужчынскім родзе, родным склоне; у сказе ўваходзіць у склад акаўнічніка часу з 986 года.

Займеннік

§ 89. Займеннік як часціна мовы. Разрады займеннікаў

Займеннік – часціна мовы, якая ўказвае на прадмет, якасць колькасць, не называючы іх. Яго значэнне канкрэтныя толькі у кантэксце: *Старыя людзі памятаюць яе мален'кай, на іхніх вачах яна вырасла ў гонкае дрэва, вышайшае за дуб.* (А. Ч.) Мы не ведаєм, хто такая яна, бо не ведаєм пачатку тэксту, дзе гаворыцца пра сасну.

Займеннікі *хто, што* не маюць катэгорый роду і ліку; займеннік *сябе* не мае формы назоўнага склону; займеннікі *я, мы, ты, вы* не маюць родавых адрозненняў.

Паводле значэння, марфалагічных прымет і сінтаксічнай ролі частка займеннікаў суадносіцца з назоўнікамі (*мы, яны, хто, што, нішто, нехта, што-небудзь і інш.*), частка – з прыметнікамі (*той, гэты, наш, ваш, які, такі, кожны і інш.*), невялікая колькасць – з лічбнікамі (*столькі, гэтулькі і інш.*).

Займеннік у сказе можа быць дзейнікам: *Мы нашых дзён радкі жывыяя кладзём на музыку вясны.* (Хв.), азначэннем – *наших* у прыведзеным сказе, дапаўненнем: *Навука гарнула Сцёпку і давала яму лёгка.* (К-с), рэдка – выказнікам: *Гэтая зямля – наша.*

Разрады займеннікаў паводле іх лексічнага значэння прадстаўлены ў табліцы:

| Разрад | Займеннікі |
|-------------|---|
| асабовыя | <i>я, ты, ён, яна, яно, мы, вы, яны</i> |
| зваротны | <i>сябе</i> |
| прыналежныя | <i>мой, твой, свой, наш, ваш, іх (іхні), яго, яе</i> |
| указальныя | <i>гэты, той, такі, гэтакі, столькі, гэтулькі</i> |
| азначальныя | <i>сам, самы, увесь (уся, усё), кожны, іншы, усякі,</i> |
| пытальныя | <i>хто? што? які? каторы? чый? колькі?</i> |
| адносныя | <i>хто, што, які, каторы, чый, колькі</i> |
| адмоўныя | <i>ніхто, нішто, ніякі, нічый, ніколькі</i> |

| Разрад | Займеннікі |
|-----------------------------|--|
| неазначальныя (няпэўныя) | <i>неката, нешта, некаторы, нейкі, нечы (нейчы), некалькі, хтосьці, штосьці, якісці, чыйсці, хто-небудзь, што-небудзь, які-небудзь, чый-небудзь, абы-хто, абы-што, абы-чый, абы-які.</i> |

§ 90. Лексічнае значэнне займеннікаў

Асабовыя займеннікі не замяняюць якога-небудзь іншага слова.

Займеннік *я* абазначае таго, хто гаворыць: *Я чую, як у мудрай цішыні то ліпа раптам зарыпіць калыскаю, то скрыпкаю яліна зазвініць.* (Бур.)

Займеннік *ты* абазначае таго, да каго звяртаюцца ў размове: *I калі ты ў шчасці будзеш велічны і ўзляціш да Марсаў і да Вег,* дык успомні ўсіх, *што сёння мелі мазалі, як гонар, а не грэх.* (М. К.)

Займеннікі *ён, яна, яно*, абазначаюць тых (тое), пра каго (пра што) ідзе гутарка: *Не той ён чалавек, каб лёгка ўсё пакінуць...* (Ш.)

! Асабовыя займеннікі *я, ты* не маюць катэгорый роду. Род выказніка залежыць ад полу асобы, якая імі абазначаецца: *я сказаў, я сказала.* Гэтыя займеннікі не маюць формы множнага ліку.

Займеннік 1-й асобы множнага ліку *мы* звычайна абазначае групу асоб, у якую ўваходзіць і той, хто гаворыць. Ён мае наступныя разнавіднасці значэння: *мы – я з імі, мы – пэўная група асоб, мы – я з табою, мы – я з ім:* *Прыгадваю я, што мы ў лесе, не дома.* (К.) *Мы, дзеци, пацягнуліся след у след за бацькам і маці.* (Сач.) *Мы* жылі з ёй у згодзе, былі амаль што сябрамі... (К.)

Займеннік *вы* ўжываецца пры звароце да групы асоб (дзвюх ці больш) або да аднаго чалавека (так званая форма ветлівасці): *Што ж вы, суседзі, надумалі?* (К. К.) «*Як вы правялі лета?*» – *спытаў ён [у яе], каб што-небудзь спытаць.* (І. Н.)

! Іншы раз асабовыя займеннікі *я, ты, мы* ўжываюцца з алагульненым значэннем: *Колькі щасці і радасці вы пабачыце там!* *I цябе не пакідае думка, што ўсё гэта наша...* (К-с) *Як добра адчуваць, што ты з'яўляешся пэўнай вартасцю для людзей.* (П. П.)

Зваротны займеннік *сябе* паказвае, што дзеянне накіравана на таго, хто дзейнічае (значыць, абазначае адначасова і аб'ект, і суб'ект дзеяння): *Мы лічылі сябе баявой групай, і на гэта былі ўсе*

падставы. (І. Н.) Гэты зайненнік не мае формы назоўнага склону, яму не ўласцівы формы роду і ліку. Зайненнік *сябе* можа адносіцца да ўсіх трох асоб як у адзіночным, так і ў множным ліку.

Прыналежныя зайненнікі ўказваюць на прыналежнасць прадмета асобе ці іншаму прадмету: *Наш* дзесяты клас быў *гераічны*. (І. Н.) *Свой* план мы здзейснілі. (І. Н.) *Ён* [М. Багдановіч] *знайшоў* у сабе сілы, каб *пачуць* голас і боль *свайго* народа, *зразумець яго надзеі і мары*. (Сач.)

! Прыналежныя зайненнікі *яго*, *яе*, *іх* у сказе выконваюць ролю недапасаванага азначэння: *яе* *кніга*, *у яе* *кнізе*, *з яе* *кнігай*.

Указальныя зайненнікі ўказваюць на прадметы ці іх якасці. Канкрэтнае іх значэнне раскрываецца толькі ў кантэксле: «*Вам трэба думаць не толькі пра гэтывя чарцяжы*», – *загляляў* ён. (І. Н.) *Ад мовы той, што ў цемры мне свяціла, не адракаўся і не адракуся*. (Гіл.)

Неабходна размяжоўваць лексічныя значэнні азначальных зайненнікаў. Зайненнік *сам* можа мець значэнні 'самастойна', 'без чыёй-небудзь дапамогі', 'адзін'. Ён ужываецца пры назоўніках і асабовых зайненніках (і нават калі яны адсутнічаюць у сказе), падкрэсліваючы, што менавіта пра гэтую асобу ці прадмет ідзе гаворка: *Ён сам адчувае ў сабе крамянную сілу: можа лёгка ўскінуць на плячо і панесці поўны мяшок бульбы...* (І. Н.) Мае форму множнага ліку: *Мы самі ствараем свой лёс*. (А. Зв.)

Зайненнік *самы* ўжываецца пры іншых зайненніках і пры назоўніках і ўказвае на мяжу ў часе або просторы, на найбольшае праяўленне якасці, на найбольшую колькасць чаго-небудзь: *Ад самага ранку касіў Паўлюк у пана на лузэ*. (К-с) Пры дапамозе зайненніка *самы* ўтвараецца найвышэйшая ступень паралінні прыметнікаў: *Цёпла, пахне... яблыкамі, разрэзанымі палавінкамі гарбузой. Самы прыемны час, каб павандраваць па мястэчку...* (І. Н.)

Зайненнік *увес* указвае на сукупнасць з'яў, а таксама на паўнату ахопу прадмета пэўным дзеяннем, станам. Ён мае значэнне 'цэлы', 'цалкам': *Я не бачыў яе ўсю вайну, але ведаў, што яна дома*. (І. Н.)

Зайненнікі *усякі*, *кожны*, *іншы* выдзяляюць адзінкавыя прадметы з шэрага падобных: *Увесну да змяркання пчолы пад кожнай ліпай гулі*. (Грах.) *Кожны* сабака брэша, але не *усякі* кусаецца. (Прык.)

Пытальна-адносныя зайненнікі выражают пытанне або звязваюць часткі складаназалежнага сказа: *Xто, які чалавек* *ступіць*

першым на бераг далёкай планеты? (І. Н.) *Пачуць водар хлеба ў зярнатах можа толькі той, хто вырас на зямлі*. (Ш.)

Адмоўныя зайненнікі *ніхто*, *нішто*, *ніякі*, *нічый*, *ніколькі* ўказваюць на поўную адсутнасць прадметаў, якасцей, прымет. Утвораны ад пытальна-адносных далучэннім прыстаўкі *ні-*: *На Лізу спачатку ніхто не глядзеў*. (І. Н.) *Ён не карыстаўся ніякім алоукам і панерай*. (І. Н.)

Няпэўныя зайненнікі ўтвораны ад пытальна-адносных пры дапамозе прыставак *не-*, *абы-* (некта, нешта, нечы,нейкі, некаторы, абы-хто і інш.) або постфіксай *-небудзь*, *-сьці* (-сь): *хто-небудзь*, *чы-небудзь* і інш. Указваюць на няпэўных асоб, няпэўныя прадметы, якасці, уласцівасці: *Ён заўсёды вінавата ўсміхаўся і нешта гаварыў сам сабе*. (І. Н.) *Юнак далучыўся да нас па дарозе, на якойсьці маленькай станцыі*. (Шашк.)

§ 91. Скланенне зайненнікаў

Характэрнай асаблівасцю скланення асабовых зайненнікаў з'яўляецца тое, што формы ўскосных склонаў утвараюцца не ад асновы назоўнага склону:

| Н. | я | ты | мы | вы | ён яно | яна | яны |
|----|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Р. | мяне | цябе | нас | вас | яго | яе | іх |
| Д. | мне | табе | нам | вам | яму | ёй | ім |
| В. | мяне | цябе | нас | вас | яго | яе | іх |
| Т. | мної(-ою) | табой(-ою) | намі | вамі | ім | ёй (ёю) | імі |
| М. | (пры) мне | (пры) табе | (пры) нас | (пры) вас | (пры) им | (пры) ёй | (пры) іх |

Зайненнік *сябе* скланяецца на ўзор зайненніка *ты*: Р. – *сябе*, Д. – *сабе*, В. – *сябе*, Т. *сабой(-ою)*, М. – (пры) *сабе*.

Зайненнікі *мой*, *твой*, *свой* скланяюцца на ўзор прыметнікаў з мяккай асновай, а зайненнікі *ваши*, *наши* – на ўзор прыметнікаў з асновай на цвёрдышы зычны:

| Н. | мой | маё | мая | мае |
|----|------------|-----|------------|--------------|
| Р. | майго | | маёй | маіх |
| Д. | майму | | маёй | маім |
| В. | майго, мой | маё | маю | як Н. або Р. |
| Т. | майм | | маёй(-ёю) | маімі |
| М. | (пры) майм | | (пры) маёй | (пры) маіх |

| | | | | |
|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Н. | <i>наш</i> | <i>наша</i> | <i>наша</i> | <i>наши</i> |
| Р. | <i>нашага</i> | <i>нашай</i> | <i>наших</i> | |
| Д. | <i>нашаму</i> | <i>нашай</i> | <i>нашым</i> | |
| В. | <i>нашага, наш</i> | <i>нашу</i> | | як Н. або Р. |
| Т. | <i>нашым</i> | <i>нашай(-аю)</i> | <i>нашымi</i> | |
| М. | <i>(пры) нашым</i> | <i>(пры) нашай</i> | <i>(пры) наших</i> | |

Указальныя і азначальныя займеннікі скланяюцца на ўзор прыметнікаў з адпаведнай асновай:

| | | | | |
|----|------------------|------------|------------------|------------------|
| Н. | <i>той</i> | <i>тое</i> | <i>тая</i> | <i>тыя</i> |
| Р. | <i>таго</i> | | <i>той(-ае)</i> | <i>тых</i> |
| Д. | <i>таму</i> | | <i>той</i> | <i>тым</i> |
| В. | <i>таго, той</i> | <i>тое</i> | <i>тую</i> | як Н. або Р. |
| Т. | <i>тым</i> | | <i>той(-ою)</i> | <i>тымi</i> |
| М. | <i>(пры) тым</i> | | <i>(пры) той</i> | <i>(пры) тых</i> |

| | | | | |
|----|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Н. | <i>увесь</i> | <i>усё</i> | <i>уся</i> | <i>усе</i> |
| Р. | <i>усяго</i> | | <i>усёй(-яе)</i> | <i>усіх</i> |
| Д. | <i>усяму</i> | | <i>усёй</i> | <i>усім</i> |
| В. | <i>усяго, увесь</i> | <i>усё</i> | <i>усю</i> | як Н. або Р. |
| Т. | <i>усім</i> | | <i>усёй(-ёю)</i> | <i>усімi</i> |
| М. | <i>(пры) усім</i> | | <i>(пры) усёй</i> | <i>(пры) усіх</i> |

Формы ўскосных склонаў займеннікаў *сам*, *самы* адрозніваюцца націскам, а ў сувязі з гэтым – і галосным у канчатку:

| | | | | |
|----|--------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Н. | <i>сам</i> | <i>само</i> | <i>сама</i> | <i>самi</i> |
| Р. | <i>самога</i> | | <i>самой(-ое)</i> | <i>самiх</i> |
| Д. | <i>самому</i> | | <i>самой</i> | <i>самiм</i> |
| В. | <i>самога, сам</i> | <i>само</i> | <i>саму</i> | як Н. або Р. |
| Т. | <i>самiм</i> | | <i>самой(-ою)</i> | <i>самiмi</i> |
| М. | <i>(у) самiм</i> | | <i>(у) самой</i> | <i>(у) самiх</i> |

| | | | | |
|----|---------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Н. | <i>самы</i> | <i>самае</i> | <i>самая</i> | <i>самыя</i> |
| Р. | <i>самага</i> | | <i>самай</i> | <i>самых</i> |
| Д. | <i>самаму</i> | | <i>самай</i> | <i>самым</i> |
| В. | <i>самага, самы</i> | <i>самае</i> | <i>самую</i> | як Н. або Р. |
| Т. | <i>самым</i> | | <i>самай(-аю)</i> | <i>самымi</i> |
| М. | <i>(у) самым</i> | | <i>(у) самай</i> | <i>(у) самых</i> |

Займеннікі *хто*, *што* скланяюцца, як указальны займеннік *той*, толькі формы назоўнага і ўскоснага склонаў у іх маюць суплетыўныя асновы:

| | | |
|----|----------------|----------------|
| Н. | <i>хто</i> | <i>што</i> |
| Р. | <i>каго</i> | <i>чаго</i> |
| Д. | <i>каму</i> | <i>чаму</i> |
| В. | <i>каго</i> | <i>што</i> |
| Т. | <i>кім</i> | <i>чым</i> |
| М. | <i>(у) кім</i> | <i>(у) чым</i> |

Займеннік *чый* мае склонавыя формы, падобныя да склонавых формаў займенніка *мой*:

| | | | | |
|----|-------------------|------------|------------------|-----------------|
| Н. | <i>чый</i> | <i>чыё</i> | <i>чыя</i> | <i>чые</i> |
| Р. | <i>чыйго</i> | | <i>чыёй</i> | <i>чых</i> |
| Д. | <i>чыйму</i> | | <i>чыёй</i> | <i>чым</i> |
| В. | <i>чыйго, чый</i> | <i>чыё</i> | <i>чую</i> | <i>чых, чые</i> |
| Т. | <i>чым</i> | | <i>чыёй(-ёю)</i> | <i>чымi</i> |
| М. | <i>(у) чым</i> | | <i>(у) чыёй</i> | <i>(у) чых</i> |

Займеннікі *які*, *каторы* скланяюцца на ўзор прыметнікаў з асновай на цвёрды і зацвярдзелы зычны.

Адмоўныя займеннікі скланяюцца на ўзор пытальных. У займенніках *ніхто*, *нішто* пры склененні націск падае на першы галосны канчатку: *нікога*, *нічога*, *нікому*, *нічому*; у займенніку *ніякі* (*ніякая*, *ніякае*, *ніякія*) ва ўсіх склонах націск застаецца на аснове: *ніякага*, *ніякаму*, *ніякай*, *ніякім* і г.д.

! Калі пры адмоўным займенніку ўжываецца прыназоўнік, ён ставіцца пасля адмоўнай часціцы *ні*: *ні на кога*, *ні да чога*.

Займеннікі *нехта*, *нешта*, *хто-небудзь*, *што-небудзь*, *хтосьці*, *штосьці*, *абы-хто*, *абы-што* скланяюцца на ўзор займеннікаў *хто*, *што*, ад якіх утвораны:

| | | | | |
|----|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Н. | <i>хтосьці</i> | <i>штосьці</i> | <i>нехта</i> | <i>нешта</i> |
| Р. | <i>кагосьці</i> | <i>чагосьці</i> | <i>некага</i> | <i>нечага</i> |
| Д. | <i>камусьці</i> | <i>чамусьці</i> | <i>некаму</i> | <i>нечаму</i> |
| В. | <i>кагосьці</i> | <i>штосьці</i> | <i>некага</i> | <i>нешта</i> |
| Т. | <i>кімсьці</i> | <i>чымсьці</i> | <i>некім</i> | <i>нечым</i> |
| М. | (у) <i>кімсьці</i> | (у) <i>чымсьці</i> | (у) <i>некім</i> | (у) <i>нечым</i> |

У словах з часткай *абы-* прыназоўнік ужываецца пасля яе: *абы з кім быць не хочацца*, *абы ў каго бывае*, *абы з кім не гаворыць*.

Займеннікі *нейкі*, *некаторы* скланяюцца, як займеннік *які*, а *нечы* – як займеннік *мой*:

| | | | |
|----|-------------------|------------------|----------------------|
| Н. | <i>нейкі</i> | <i>нечы</i> | <i>некаторы</i> |
| Р. | <i>нейкага</i> | <i>нечага</i> | <i>некаторага</i> |
| Д. | <i>нейкаму</i> | <i>нечаму</i> | <i>некатораму</i> |
| В. | | як Н. або Р. | |
| Т. | <i>нейкім</i> | <i>нечым</i> | <i>некаторым</i> |
| М. | (у) <i>нейкім</i> | (у) <i>нечым</i> | (у) <i>некаторым</i> |

§ 92. Правапіс займеннікаў

У адно слова заўсёды пішуцца займеннікі з постфіксамі *-сыці* (*-сь*): *хтосьці* (*хтось*), *кагосьці* (*кагось*), *якісьці* (*якісь*), *якомусьці*.

Праз злучок пішуцца няпэўныя займеннікі з постфіксам *-небудзь* і прыстаўкай *абы-*: *хто-небудзь*, *з кім-небудзь*, *абы-хто*. Приназоўнік пры неабходнасці ужываецца пасля прыстаўкі *абы-*: *абы з кім*, *абы з чым*.

У адмоўных займенніках, калі яны ужываюцца без прыназоўніка, *ні-* з'яўляецца прыстаўкай: *нікому*, *никога*. Калі пры займенніку ужываецца прыназоўнік, *ні* становіцца часціцай і пішацца асобна: *ні з кім*, *ні ў кога*.

У спалучэннях слоў *не хто іншы*, *як; не што іншае*, *як не ў склад* займенніка не ўваходзіць і пішацца асобна. У спалучэннях *ніхто іншы*, *нішто іншае ні з'яўляецца прыстаўкай і пішацца разам* з займеннікам.

! Размежаваць гэтую спалучэнні лёгка: злучэнні *ніхто іншы*, *нішто іншае* ўжываюцца ў сказах, дзе ёсьць яшчэ адно адмоўе: *ніхто іншы не мог гэтага зрабіць*.

§ 93. Переход слоў іншых часцін мовы ў разрад займеннікаў

Переход іншых часцін мовы ў разрад займеннікаў можа адбыцца ў выпадку, калі яны ў пэўных сінтаксічных умовах страваюць сваё лексічнае значэнне і набываюць агульнае значэнне ўказання на прадмет, прымету ці колькасць, што ўласціва займеннікам.

Найбольш часта ў ролі займенніка выступае лічэбнік *адзін* са значэннем *'нейкі'*: У *адным* з мінскіх паркаў узвышаеца бронзавы хлопец з вялікай гранатай ва ўзнятай руцэ. (Б.) Жыла-была *адна свіння, паслушная сваёй прыродзе...* (К. К.)

Прыметнік *цэлы* можа ўжывацца са значэннем *'увесь'*: *Цэлы дзень ішоў снег*.

Лічэбнік *другі* часта ўжываецца ў ролі азначальнага займенніка *іншы*: *Мінуліся ліхія дні, другія зоры прад вачыма...* (Куп.)

§ 94. Ужыванне займеннікаў у ролі іншых часцін мовы

Займеннікі выступаюць у ролі іншых часцін мовы, калі страваюць сваё значэнне агульнасці і набываюць значэнне іншай часціны мовы, што ўпłyвае на іх ролю ў сказе: *Нашы перамаглі. За стalom сядзелі толькі свае*.

Займеннікі лёгка субстантывуюцца (становяцца назоўнікамі), а таксама могуць пераходзіць у разрад часціц.

Пераходзяць у назоўнікі наступныя займеннікі:

- ◆ азначальныя (усё, усе, усякі, кожны, іншы, сам), ужытыя без назоўніка: *Адзін за ўсіх, усе – за аднаго*. (Прым.) *Кожны адказвае сам за сябе*;
- ◆ прыналежныя займеннікі мой, твой, свой, наш, ваш: *Яна пазнала сваіх і шыра ўзрадавала*. (Шам.) Займеннікі мой, мая могуць мець значэнне 'муж', 'ジョン': *Зараз павінен мой вярнуцца...* (К. К.);
- ◆ указальныя займеннікі той, гэты, калі не паясняюць назоўнікаў: *I гэта больш за ўсё непакойла Міхася*. (Луж.)

У ролі часціц ужываюцца:

- ◆ зваротны займеннік *сябе* ў форме *сабе* як узмацняльная часціца: *Мужчына смецца, а Паўлюк сабе толькі маўчыць...* (Б.);
- ◆ указальны займеннік *гэта*: *А мы толькі гэта разгаварыліся.* (С.);
- ◆ займеннік *усё*: *Снег усё ішоў і ішоў;*
- ◆ займеннікі *штосьці* (*штось*): *Мне штось не спалася.*

§ 95. Марфалагічны разбор займенніка

Парадак разбору

1. Часціна мовы.
2. Пачатковая форма.
3. Разрад паводле значэння.
4. Марфалагічныя прыметы: асобы (для асабовых), род (калі ёсць), лік (калі ёсць), склон.
5. Да якога назоўніка дапасуеца (калі ёсць дапасаванне).
6. Сінтаксічная роля.

Узор

Перад табою праходзіць даўнейшычына. (Скр.)

(Перад) *табою* – займеннік, пачатковая форма – *ты*, асабовы, 2-й асобы адзіночнага ліку, ужыты ў форме тв. склону; у сказе – дапаўненне.

Дзеяслоў

§ 96. Дзеяслоў як часціна мовы

Дзеяслоў – адна з асноўных знамянальных часцін мовы, якая абазначае дзеянне, працэс або стан, што адбываюцца ў пэўным часе, і выражает іх праз формы асобы, ліку, часу, ладу, а таксама роду, трывання і стану: *Чайкі з крыкакам кружыліся над берагам, імкліва пададлі ў ваду, састрыгали крываамі загусцелую плынь, узлятадлі ў набляклае неба, губляючы з пер'я буйныя краплі вады.* (Грах.)

Дзеясловы могуць абазначаць:

- фізічнае дзеянне: *жасць, касіць, пячы;*
- рух: *ісці, бегчы, ляцець, плыць;*
- маўленне і думку: *гаварыць, думаць, марыць;*
- стан: *стаяць, ляжаць, сядзець;*
- пераход з аднаго стану ў другі: *замярзаць, закіпаць, расставаць;*
- стаўленне асобы да каго-небудзь (чаго-небудзь): *любіць, ненавідзець, кпіць.*

Дзеяслоў харектарызуеца катэгорыямі стану, ладу, часу, асобы, ліку, а ў некаторых формах – і роду. Дзеясловы бываюць пераходныя і непераходныя, зваротныя і незваротныя, закончанага ці незакончанага трывання.

*Граматычныя катэгорыі разглядаюцца далей у асобных параграфах.

Дзеяслову ўласціва складаная сістэма формаў. На аснове функцый дзеясловаў і іх граматычных катэгорый разглядаюцца наступныя формы: інфінітыў (неазначальная форма), асабовыя формы, дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе. З іх інфінітыў і дзеепрыслоўе з'яўляюцца нязменнымі, асабовыя формы – спрагальнімі, а дзеепрыметнік – неспрагальная форма.

Усе дзеясловы могуць кіраваць скланяльнымі часцінамі мовы: *убачыць братам, сказаць брату, сустэрэцца з братам.*

Да ўсіх дзеяслоўных формаў можа прымыкаць прыслоўе: *добра зрабіць, добра зраблю, добра зроблены, добра зрабіўши.*

Роля ў сказе залежыць ад формы дзеяслова.

Спрагальнія формы заўсёды выконаваюць ролю выказніка: *Людзей кранаে кожны раз да слез і радуе іх позірк чалавечы бязвободная чысціня нябес сваей ад сонца выцвітай сінечай.* (Аўр.)

Інфінітыў можа быць любым членам сказа. (Гл. § 97.)

Деепрыметнік можа выконаваць ролю выказніка: *Усюды развесішаны нейлонавыя, капронавыя курткі, жакеткі, світэры, шалі, хусткі.* (І. Н.) або азначэння: *Яна ў тым эса падтмо, што прыезджала на святы, з-пад вязначага шаля выглядае ўзбуджаны твар.* (І. Н.) Дзеепрыслоўе выступае ў ролі розных акалічнасцей: *Тады мы, прыгнуўшыся, пабеглі да мастка.* (І. Н.)

§ 97. Інфінітыў

Інфінітыў (неазначальная форма дзеяслова) умоўна разглядаецца як пачатковая форма дзеяслова, называе дзеянне ці стан, ніяк не звязаны з асобай і часам: *Але дзе там жартаваць!* Ёй было не да гэтага. (К. Ч.) Як жа яе спілаваць? А ляснік звон пачуе. (К. Ч.)

Інфінітыў не мае граматычных катэгорый асобы, ліку, часу (што вынікае з яго нязменнасці) і адказвае на пытанні *што рабіць*, *што зрабіць*?

Інфінітыву ўласцівы катэгорыі трывання: *чытаць – прачытаць, перачытаць – перачытаць; пераходнасці і непераходнасці: выкананць заданне; спаць; зваротнасці і незваротнасці: рабіць – рабіцца, ратаваць – ратавацца.*

! У пэўных сінтаксічных умовах інфінітыў можа выражаніць формы часу і ладу. У сказах тыпу *A ён – уцякаць* – значэнне «пачаў уцякаць». У сказах тыпу *Не страліць!* – значэнне загаднага ладу; *Паспаць бы!* – значэнне ўмоўнага ладу.

Паказчыкам формы інфінітыва з'яўляецца канцавы суфікс: *-ці, -чи.* Суфікс *-ці* маюць дзеясловы з асновай на галосны: *спаць, піць, гуляць; -чи* – з асновай на зычны: *несці, ісці, есці, лезці;* суфікс *-чи* маюць дзеясловы з асновай на *з, к:* *бегчы,stryгчы, скечы* і дзеясловы тыпу *таўчы, пячы, валачы.*

Інфінітыў можа быць любым членам сказа: дзеянікам і выказнікам: *Хату зрабіць – це скрынку збіць.* (Прык.); дапаўненнем: *Юста ціхенька сядзіць каля печы, голасу яе не чуваць, ба маці не дазваляе ёй ні песні заспяваць, ні громка гаварыць.* (К-с); азначэннем: *Алёша падаў знак падрыхтавацца.* (К-с); акалічнасцю: *Пасля абеду Галынскі лёг адпачыць і прачнучыць толькі ноччу.* (Гал.)

! Інфінітыў можа быць і часткай выказніка: *змог прыйсці.*

§ 98. Асновы дзеяслова

Кожная дзеяслоўная форма мае сваю аснову:

– у інфінітыва і дзеепрыслоўя чистая аснова: *чытаць, ісці, чытаючы, ідучы;*

– у асабовых формах і ў дзеепрыметніку, як і ва ўсіх зменных словах, асновай з'яўляецца частка слова без канчатка: *напіш-у, напісан-ы.*

Але вылучаючы яшчэ дзве асновы дзеяслова – тыя, што з'яўляюцца утваральными для дзеяслоўных форм: 1) аснову інфінітыва і 2) аснову цяперашняга часу (для дзеясловаў незакончанага трывання) або будучага часу (для дзеясловаў закончанага трывання).

Аснова інфінітыва – гэта частка інфінітыва без канцавога суфікса: *чыта-ць, іс-ци, бег-чы, вучы-ц-ча, нес-ци-ся.*

Ад гэтай асновы ўтвараючыя формы прошлага часу абвеснага ладу: *прачыта-ць – прачытаў, прачытала;* формы ўмоўнага ладу: *прачытаў бы, прачытала б;* дзеепрыметнікі прошлага часу: *прачытаны;* дзеепрыслоўі закончанага трывання: *прачытаўши.*

Аснова цяперашняга (будучага) часу – гэта частка дзеяслова без канчатка. Гэта аснова вызначаеца адыманнем асабовага канчатка ад формы 3-й асобы множнага ліку:

чытаючы – чытаі-уць;

ідучы – ід-уць;

просяць – прос’-аць;

змагаючы – змагай-уц-ца.

Ад асновы цяперашняга (будучага) часу ўтвараючыя ўсе асабовыя формы абвеснага ладу: *чытаем, чытаеце;* формы загаднага ладу: *чытаі, чытаіце;* дзеепрыметнікі цяперашняга часу з суфіксамі *-уч-, -ач-:* *квітнечочы;* дзеепрыслоўі незакончанага трывання: *чытаі-учы, леж-ачы, ід-учы.*

§ 99. Перехадныя і неперехадныя дзеясловы

Паняцце перехаднасці / неперехаднасці звязана з адносінамі дзеяння да аб'екта. *Параўнаем:* будаваць хату – жыць у хате. У першым словазлучэнні дзеянне пераходзіць на аб'ект, у другім жа дзеянне проста адываеца ў аб'екте.

Перехадныя дзеясловы абазначаюць дзеянне, накіраванае непасрэдна на аб'ект (у сказе гэта прямое дапаўненне). Такі аб'ект называеца прымым. У сказе ён абазначаеца формай відавальнага склону без прыназоўніка: *чытаць knігу, перабіраць насенне, ба-*

чыць сябра. Прамым будзе і аб'ект у форме роднага склону пры ўмове, што ён абазначае частку прадмета (*нарубаць дроў, папіць соку*) або калі пры пераходным дзеяслове ёсьць адмоўе (*не выканай задання, не спаткаў сястры*).

Непераходныя дзеяловы абазначаюць дзеянне, якое не накіравана на нейкі аб'ект, а адносіца толькі да ўтваральніка дзеяння: *бялець, старэць, хварэць, ісці, маўчаць*.

У залежнасці ад контэксту адны і тыя ж дзеяловы могуць ужывацца ў значэнні то пераходных, то непераходных: *Ён любіць чытаць кнігі. Ён любіць чытаць*.

§ 100. Зваротныя дзеяловы

Зваротныя дзеяловы абазначаюць дзеянне, якое накіравана на суб'ект, «звяртаецца» да самога суб'екта: *мыцца, жсаніцца, апранацца*.

Зваротныя дзеяловы ўтвараюцца шляхам далучэння да інфінітыва або да пэўнай дзеяслоўнай формы постфікса **-ся**: *стрыгчы – стрыгчыся, стрыгу – стрыгуся, стрыжы – стрыжыся, стрыгучы – стрыгучыся*.

! Постфікс **-ся** набывае форму **-ца** пры далучэнні да інфінітыва на **-ць** або да формы 3-й асобы множнага ліку з канчаткамі **-уць (-юць), -аць (-яць)**: *мыць – мыцца, мыюць – мыюцца*.

Зваротныя дзеяловы могуць мець:

- уласна-зваротнае значэнне (абазначаюць дзеянне, накіраванае на суб'ект): *націрацца, абувачца, бараніцца*;
- узаемна-зваротнае значэнне (дзеянне адбываецца паміж дзвюма ці некалькімі асобамі): *абняцца, перапісвацца, вітацца*;
- агульна-зваротнае значэнне (абазначаюць замкнутасць дзеяння ў самім вытворцу): *адважыцца, баяцца, ганарыцца*.

§ 101. Стан дзеяловы

Стан дзеяловы абазначае адносіны паміж дзеяннем і суб'ектам (утваральнікам дзеяння). Гэтыя адносіны могуць быць дваякія. Так, у сказе *Чалавек вывучае космас* граматычны суб'ект чалавек з'яўляецца ўтваральнікам дзеяння, абазначанага дзеяловым *вывучае*, а граматычны аб'ект *космас* абазначае прадмет, на які гэтае дзеянне накіравана. У сказе *Космас вывучаецца чалавекам* граматычны суб'ект *космас* не з'яўляецца ўтваральнікам дзеяння, па сутнасці гэта аб'ект. Як бачым, гэтыя адносіны выражаютца ў парадку слоў і ў форме дзеяловы.

З улікам адносін паміж дзеяннем і яго ўтваральнікам (граматычным і лагічным) вызначаюць два станы дзеяловы — незалежны і залежны.

Да незалежнага стану адносяцца ўсе пераходныя дзеяловы: яны абазначаюць дзеянне, непасрэдна накіраванае на аб'ект: *лавіць рыбу, любіць дзяяцей, вывучаць гісторыю*.

Акрамя пераходных, да дзеяловы незалежнага стану адносяцца:

- непераходныя незваротныя дзеяловы: *хадзіць, сядзець, ездзіць, жыць, гаварыць і інш.*;

- незваротныя безасабовыя дзеяловы тыпу *світае, вечарэе, падмарожжае*;

- зваротныя дзеяловы: а) утвораныя ад пераходных: *мыцца, апранацца, стрыгчыся*; б) утвораныя ад непераходных: *бялецца, дыміцца, стукацца*; в) безасабовыя зваротныя дзеяловы тыпу *змяркацца, нездаровіцца*; г) зваротныя дзеяловы, якія не могуць ужывацца без постфікса: *баяцца, смяяцца, усміхацца*.

Да залежнага стану адносяцца дзеяловы, якія абазначаюць дзеянне, накіраванае на граматычны суб'ект (у сказе – дзеянік): *Сады агапошываюцца на ястомным ціньканным сініц.* (І. Н.)

Канструкцыі з дзеяловамі залежнага стану (іх называюць пасціўнымі) бываюць двух відаў: 1) у якіх суб'ект з'яўляецца дапаўненнем у форме творнага склону: *План работы складаўся ўсім калектывам*; 2) у якіх лагічны суб'ект не называецца: *План работы складаўся на ўсё год*.

§ 102. Трыванні дзеяловы

Трыванне – гэта граматычная катэгорыя, якая ўказвае на адносіны дзеяння, абазначанага дзеяловам, да мяжы гэтага дзеяння, яго закончанасці. Дзеянне можа быць незакончаным (*нісаць, рабіць, ісці*) і закончаным (*напісаць, зрабіць, прыйсці*). На падставе такога размежавання ў беларускай мове вызначаюць два трыванні дзеяловы: незакончанае і закончанае.

Дзеяловы незакончанага трывання абазначаюць дзеянне як працяглы ці незавершаны працэс, як спробу дасягнуць выніку. Яны адказваюць на пытанне *што рабіць?: Цікаюць (што робяць?) на сцяне ходзікі, вые (што робіць?) у коміне вечер...* (І. Н.)

Дзеяловы закончанага трывання абазначаюць дзеянне з указаннем яго мяжы, выніку, а ў будучым часе – такое дзеянне, што абавязкова адбудзеца. Дзеяловы закончанага трывання адказ-

ваюць на пытанне *што зрабіць?*: *Рыпнулі* (*што зрабілі?*) вароты хлеўчыка. *Гаспадар хаты, пажылы селянін, выйшаў* (*што зрабіў?*) адтуль, падаў (*што зрабіў?*) старому кавалачак хлеба. (Лынк.)

Дзеясловы закончанага трывання могуць абавязначаць пачатак дзеяння (заспяваць, загаварыць), заканчэнне дзеяння (купіць, даць), імгеннасць дзеяння: *Свято ўспыхнула на адно толькі імгненне...* (І. Н.)

Суадносныя пары ўтвараюць многія дзеясловы, пры гэтым іх лексічна значэнне не змяняеца: *пісаць – напісаць, будаваць – збудаваць, прыносіць – прынесці.*

Існуюць дзеясловы толькі закончанага трывання (*адшуменець, расплакацца, грымнуць і інш.*) або толькі незакончанага трывання (*спаць, уздельнічаць, нездаровіцца і інш.*). Такія дзеясловы называюцца **аднатрывальнымі**.

! Не ўтвараюць суадносных пар дзеясловы незакончанага трывання, якія адыгрываюць ролю звязкі ў выказніку: *быць, з'яўляцца, лічыцца.*

Ёсць і такія дзеясловы, якія ў адной і той жа словаформе аб'ядноўваюць значэнні абодвух трыванняў (канкрэтнае значэнне ў такім выпадку высвятляеца з контэксту: *Карціну рэстаўрыравалі* (*што рабілі?*) *два гады. Карціну рэстаўрыравалі* (*што зрабілі?*) *за два гады.*). Такія дзеясловы называюць **двуҳтрыгульнымі**.

Дзеясловы незакончанага трывання ўтвараюцца ад дзеясловаў закончанага трывання пры дапамозе суфіксаў:

– *-ва-*: *перачытаць – перачытваць, размарозіць – размарожваць;*

– *-іва-* (*-ывіа-*): *падтрымаць – падтрымліваць, адыграць – адыгрываць;*

– *-оўва-* (*-ёўва-*): *выпрацаваць – вытрапоўваць, дамаляваць – дамалёўваць;*

– *-а-* (*-я-*): *адзначыць – адзначаць, дазволіць – дазваляць.*

! Дзеясловы незакончанага трывання з суфіксам *-ну-* маюць значэнне пасіўнага змянення стану: *сохнучы, мокнучы.*

Дзеясловы незакончанага трывання могуць утварацца ад дзеясловаў закончанага трывання шляхам змены націску: *рассыпаць – рассыпайць, выклікаць – выклікаць*, чаргаваннем нуля гука з гукам [i] ([ы]): *назваць – называць, паслаць – пасылаць*, а таксама суплетьўным шляхам: *легчы – класціся, узяць – браць*.

Дзеясловы закончанага трывання ўтвараюцца ад дзеясловаў незакончанага трывання пры дапамозе прыставак: *рабіць – зрабіць, саліць – пасаліць, везці – прывезці.*

! Наяўнасць прыстаўкі не з'яўляеца паказчыкам закончанага трывання. *Параўнайце: перачытаць* (*што зрабіць?*) – *перачытваць* (*што рабіць?*).

Дзеясловы закончанага трывання ўтвараюцца і з дапамогай суфіксаў *-i* (-*ы*-): *замяняць – замяніць, рашаць – рашиць*, а таксама суфікса *-ну-* са значэннем імгеннасці: *стукаць – стукнуць, кричаць – крыкнуць.*

! У дзеясловах незакончанага трывання суфікс *-ну-* ў формах прошлага часу знікае (*мок, сох*), а ў дзеясловах закончанага трывання ён застаецца (*стукнуў, крыкнуў*).

§ 103. Лады дзеяслова

Катэгорыя ладу выражае адносіны дзеяння, абавязнага дзеясловам, да рэчаіснасці. Гэтыя адносіны ўстанаўліваюцца тым, хто гаворыць. Дзеянне можа быць рэальным (якое сапраўды існуе або не існуе ў пэўным часе) і нерэальным (магчымым або пажаданым): *зрабіў, зрабіў бы, зрабі.*

Дзеясловы могуць ужывацца ў формах абвеснага, загаднага і ўмоўнага ладу.

Дзеясловы абвеснага ладу абавязначаюць дзеянне як рэальный факт, сцвярджаючы ці адмаўляючы яго наяўнасць у цяперашнім, прошлым ці будучым часе. Дзеясловы абвеснага ладу, за выключэннем безасабовых, маюць формы асобы і ліку, а ў прошлым часе і роду: *Мерна цікаюць на сцяне ходзікі, але з печы не ўбачыши, колькі часу.* (І. Н.) *Калі поруч аратых раць, не ўпаду я, дайду да сонца, што схавалася ў баразёнцы...* (П. М.)

Формы загаднага ладу паказваюць, што дзеянне павінна ажыццяўіцца ў выніку пабуджэння, патрабавання ці просьбы, прычым гэтае пабуджэнне (патрабаванне, просьба) можа быць накіравана і да неадушаўлённых прадметаў, што ўспрымаюцца як адушаўлённыя: *Прыйдзі пад вечар ты на поле і палюбуйся ім, саколе!* (К-с) *Ляці, імчыся, думка, вышай, далей...* (Куп.)

Загадны лад мае пяць формаў: 2-й і 3-й асобы адзіночнага ліку, 1-й, 2-й і 3-й асобы множнага ліку. Найбольш ужывальными з'яўляюцца формы 2-й асобы.

Формы 2-й асобы адзіночнага ліку ўтвараюцца ад асновы цяперашняга (будучага) часу далучэннем да яе канчаткаў *-i*, *-ы* (*нясі, падмяці, бяры, скажы*) або без далучэння канчаткаў (*сып, стань, служай*).

Асобную группу складаюць дзеясловы *біць, піць, ліць, віць*, якія ў загадным ладзе маюць форму *бі, пі, лі, ві*.

Існуе група дзеясловаў, якія ўтвараюць форму 2-й асобы не ад асновы цяперашняга часу: а) дзеясловы з асновай цяперашняга часу на *-ай*: *прадаваць – прадай-уць – прадавай*; б) дзеяслово *даць*: *дад-уць – дай*; в) дзеяслово *есci*: *яд-уць – еш і пад*.

Форма 2-й асобы множнага ліку ўтвараецца ад формы 2-й асобы адзіночнага ліку пры дапамозе постфікса *-це*: *нясіце, сыпце, станьце, слухайце, біце, дайце, ешце*. *Шануйце хлеб: у ім – цяплю душы, зямлі і сонца.* (Гіл.)

Формы 1-й асобы множнага ліку маюць канчаткі *-ем, (-эм, -ам), -ім(-ым)*: *Сябры, успомнім пра сяброў, пра тых, што не прыйшли.* (Бр.) Некаторыя з формаў 1-й асобы супадаюць з формай будучага простага часу: *скажам, возьмем, зробім*; другія маюць спецыфічныя формы: *бярэм, ідзем, нясем*. Адметнасцю беларускай мовы з'яўляецца форма на *-ма*: *гляньма, кіньма, рэжма*.

Для выражэння загаду ў дачыненні да 1-й асобы множнага ліку ўжываюцца апісальныя формы з часціцай *давай (давайце)* і дзеясловам у форме інфінітыва (*давай пісаць*) або будучага простага часу (*давай напішаць*).

Формы 3-й асобы ўтвараюцца далучэннем часціцы *няхай (хай)* да формы 3-й асобы: *няхай зробяць, хай прачытаюць*. У *вашым калгасе шырокое поле, няхай жа для ішчасця цвіце ваша доля.* (Р.)

Дзеясловы ўмоўнага ладу абазначаюць дзеянне магчымае, пажаданае, якое можа ці магло быць адбыцца пры пэўных умовах: *На свеце, мусіць, добра ўсе было б, каб людзі болей думалі пра жыцце!*

Формы ўмоўнага ладу ўтвараюцца спалучэннем формаў дзеяслова прошлага часу з часціцай *бы (б)*: *купіў бы, купіла б*.

! Дзеясловы ва ўмоўным ладзе змяняюцца па родах і ліках, але не маюць формаў асобы і часу.

Часціца *бы (б)* можа знаходзіцца як пры самім дзеяслове, так і пры іншых членах сказа: *Я быў бы ішчалівы бязмерна, калі бы удалося мне здзейсніць надзеі маіх незабыўных настаўнікаў і сяброў.* (М.Т.)

Умоўны лад можа ўжывацца ў значэнні абвеснага: *Я парайў бы табе не спяшацца* (значэнне 'я раю'), а таксама загаднага: *Схадзіў бы ты да суседа, пагаварыў з ім.*

Загадны лад можа ўжывацца ў значэнні ўмоўнага: *Дакраніся да дрэва, зрабі толькі знак – шчодра рыне густы, узбунтаваны сок.* (Гл.)

§ 104. Часы дзеяслова

У катэгорыі **часу** выражаюцца адносіны дзеяння або стану да моманту гутаркі. Форму часу (цяперашняга, прошлага або будучага) маюць толькі дзеясловы абвеснага ладу: *чытаю, чытаў, буду чытаць*.

Формы цяперашняга часу абазначаюць дзеянне, якое адбываецца ў момант гутаркі: *Люблю фантазію і таямнічасць.* (І. Н.) *Дымок танюткі, белаваты ўжо павіваецца над хатай.* (К-с)

У цяперашнім часе могуць ужывацца толькі дзеясловы незакончанага трывання.

Формы прошлага часу абазначаюць дзеянне, якое адбывалася ці адбылося да моманту гутаркі: *Упала крапля і другая, за імі цэлым вадаспадам буйныя капкі, як бы градам, па лісцях дуба секанулі ды далей сетку пацягнулі.* (К-с)

Формы прошлага часу ў большасці дзеясловаў утвараюцца ад асновы інфінітыва шляхам далучэння суфікса *-л- (-ў)* і канчаткаў: нулявога для мужчынскага роду (узяў, пайшоў), *-а* для жаночага роду (узяла, пайшла), *-а, -о* для ніякага роду (дзіця несла, дзіця жыло), *-і* для множнага ліку (узялі, пайшли, неслі, жылі).

! Калі аснова інфінітыва заканчваецца на зычны, то ў форме прошлага часу мужчынскага роду суфікс *-ў* не ўжываецца: *несci – нёс, расci – рос, зберагчи – збярог.*

Калі дзеясловоў заканчваецца на *-сi*, то карэнны с у прошлым часе выпадае: *класci – клаў, клала, клалі.*

Калі інфінітыў мае канцавы суфікс *-чи*, то ў формах прошлага часу аднаўляецца этымалагічны *к:* *пячи – пёк, пякла, пяклі.*

У прошлым часе могуць ужывацца дзеясловы незакончанага і закончанага трывання (*даваў, даў*). Яны змяняюцца па ліках, а ў адзіночным ліку – па родах.

Дзеясловы будучага часу абазначаюць дзеянне, якое будзе адбывацца ці адбудзецца пасля моманту гутаркі:

Ветры буйныя песню вясны

Разнисць па зяленай даліне.

Будзе гай на гары гаманіць,

Будзе плакаць у лузе каліна. (Тр.)

Будучы час мае дзве формы: простую і складаную.

Простую форму будучага часу маюць дзеясловы закончанага трывання. Яны ўжываюцца з тымі ж канчаткамі, што і дзеясловы незакончанага трывання ў цяперашнім часе: *чытаю – прачытаю, чытаецце – прачытаеце.*

Складаная форма будучага часу ўласціва дзеясловам незакончанага трывання: асабовыя формы дапаможнага дзеяслова быць спалучающа з інфінітывам асноўнага дзеяслова: буду *спаць*, будзеши *спаць*, будзе *спаць*

Формы часу, акрамя асноўных значэнняў, могуць ужывацца і ў іншых:

1. Цяперашні час – у значэнні прошлага: *I вось жахнула бліскавіца, як вогнямгненна крыніца, і гром-пярун стаўевым бічам, бы нейкі звер страшэнным лычам арэ, трасе, калоціць хмары...* (К-с)
2. Цяперашні час – у значэнні будучага: *Ты ідзе з намі ў паход заўтра?*
3. Прошлы час – у значэнні будучага (у сказах тыпу *Ну, я пайшоў*).
4. Будучы час – у значэнні цяперашняга (у сказах тыпу *Папрашу мне не перашкаджаць*).

§ 105. Спражэнне дзеясловаў. Безасабовыя дзеясловы. Рознаспрагальныя дзеясловы

Спражэнне – гэта змяненне дзеясловаў па асобах і ліках у цяперашнім або будучым (простым) часе абвеснага ладу.

Асoba паказвае, хто з'яўляецца вытворцам дзеяння. Дзеяслово мае формы трох асоб адзіночнага і множнага ліку. Формы асобы звязаны з ладам і лікам, а ў абвесным ладзе – і часам (цяперашнім ці будучым простым).

! Дзеясловы прошлага часу і ўмоўнага ладу формы асобы не маюць.

Формы **1-й асобы** абазначаюць дзеянне таго, хто гаворыць. З імі судносяцца займеннікі *я, мы*: *чытаю, зраблю, чытаем, зробім*.

Формы **2-й асобы** абазначаюць дзеянне таго, да каго звяртаюцца. З гэтымі формамі судносяцца займеннікі *ты, вы*: *чытаеш, зробіш, чытаете, зробіце*.

Формы **3-й асобы** абазначаюць дзеянне таго, пра каго або пра што ідзе размова. З імі судносяцца займеннікі *ен (яна, яно) і яны*: *чытае, зробіць, чытаюць, зробяць*.

Існуе два тыпы спражэння – першае і другое. Зручней за ўсё адрозніваць дзеясловы першага спражэння ад дзеясловаў другога

спражэння па канчатках 3-й асобы множнага ліку абвеснага ладу: дзеясловы першага спражэння маюць канчаткі **-уць(-юць)**: *нясуць, полуць; дзеясловы другога спражэння – канчаткі -аць(-яць): бачаць, сядзяць*.

Да другога спражэння адносяцца дзеяловы, якія ў інфінітыве заканчваюцца на **-іць, -ыць** (*насіць, вучыць*), за выключэннем аднаскладовых тыпу *біць, шыць, крыць*, а таксама дзеясловы *гнаць, цярпець, вярцець, ненавідзець*.

Прыклады спражэння дзеясловаў першага спражэння глядзіце ў табліцы на старонцы 176.

Асабовыя канчаткі дзеясловаў другога спражэння прадстаўлены ў табліцы:

| Лік | Асона | Тып асновы | | | |
|------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | на мяккі зычны | | на зацвярдзелы | |
| | | націск на аснове | націск на канчатку | націск на аснове | націск на канчатку |
| адз. | 1 | хвалю | стаю | бачу | маўчу |
| | 2 | хваліш | стаіш | бачыш | маўчыш |
| | 3 | хваліць | стайць | бачыць | маўчыць |
| мн. | 1 | хвалім | стайм | бачым | маўчым |
| | 2 | хваліце | стайце(-е) | бачыце | маўчыце(-е) |
| | 3 | хвалаць | стаяць | бачаць | маўчаць |

Безасабовымі дзеясловамі называюцца дзеяловы са значэннем дзеяння, якое адбываецца само па сабе, без узделу ўтваральніка: *Яму не спалася ўсю ноч.* (А. А.) *З алеиніку яшчэ дыхае роснай сырасцю...* (В. Б.)

Безасабовыя дзеяловы не маюць катэгорыі асобы, яны ўжываюцца ва ўсіх формах часу абвеснага ладу.

Безасабовыя дзеяловы могуць абазначаць:

- з'явы прыроды: *вечарэ, развіднела, падмарожвае;*
- фізічны і псіхічны стан: *нездаровіца, дыхаецца, думаецца;*
- магчымасць ці неабходнасць дзеяння: *прыйшлося, удаецца;*
- дзеянне невядомай ці стыхійнай сілы: *мяце, замяло, нанесла, цягне.*

! У сказах з **безасабовымі** дзеяловамі не можа быць дзеяніка

Табліца**Асадовыя канчаткі дзеясловаяў першага спражжэння**

| | | Тып асновы (чи пер. або буд. прост. часу) | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | на мяккі зычны (акрамя г, к) | | | на г, к (г // ж, к // ч) | | | на заівярдзены | |
| націск на аснове | націск на канчатку | націск на аснове | націск на канчатку | націск на аснове | націск на канчатку | націск на аснове | націск на канчатку | націск на аснове | націск на канчатку |
| 1 | чытамо | лью | устману | зрабу | льгу | стрыгу | кажу | бяду | |
| 2 | чытаеш | льеши | устманеш | зрабеш | льжаси | стрыжэси | кажсан | бядрэши | |
| 3 | чытае | лье | устмане | зрабе | льжа | стрыжэ | кажса | бядрэ | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | чытаем | льём | устманем | зрабём | льжасам | стрыжэсом | кажсанам | бядром | |
| 2 | чытаеше | льяует(-е) | устманеу | зрабояует(-е) | льжасае | стрыжэсае(-е) | кажсане | бераце(-е) | |
| 3 | чытамоу | льючу | устмануч | зрабоуч | льгуч | стрыгуч | кажсуч | бядрусь | |

Accodga

Mh.

JTrk

arB.

Рознаспрагальнымі лічацца дзеясловы, якія маюць канчаткі разных тыпаў спражэння. У беларускай мове гэта дзеясловы бегчы, есци, даць. Яны спрагаюцца наступным чынам:

| | | | | |
|----------|---|------------|-------------|---------------|
| Адз. лік | 1 | бягу | ем | дам |
| | 2 | бяжыши | яс <i>i</i> | дас <i>i</i> |
| | 3 | бяжысьць | есць | дасць |
| Мн. лік | 1 | бяжым | ядзім / ямо | дадзім / дамо |
| | 2 | безыце(-е) | ясце(-е) | дасце(-е) |
| | 3 | бягучы | ядуць | дадуць |

§ 106. Утварэнне дзеясловаяў

Дзеяловы ўтвараюцца ад усіх самастойных часцін мовы (у тым ліку і ад іншых дзеяловаяў), а таксама ад выклічнікаў і гука-пераймальных слоў шляхам марфалагічных (афіксальных) спосабаў словаўтварэння.

Прадуктыўнымі для ўтварэння дзеяловаяў з'яўляюцца наступныя суфіксы:

- ад назоўнікаў: **-ава-** (-ява-): зіма – зімаваць, дзень – дняваць; **-ізава-** (-ызава-): дэталь – дэталізаваць, догма – дагматызаць; **-і-** (-ы-): крухмал – крухмаліць, гаспадар – гаспадарыць; **-е-**: хмель – хмялець; **-ніча-**: гультай – гультайнічаць.
- ад прыметнікаў: **-і-** (-ы-): белы – бяліць, хітры – хітрыць; **-е-** (-э-): чорны – чарнець, прыгожы – прыгажэць; **-ава-**: люты – лютаваць, хітры – хітраваць.
- ад лічэнікаў: **-і-** (-ы-): трывы – траіць, чатыры – чацверыць.
- ад займеннікаў: **-а-**: тыкаць, выкаць; ад выклічнікаў і гука-пераймальных слоў – суфікс **-ка-**: вожкаць, мяўкаць.

Найбольш прадуктыўныя прыстаўкі: **аб-** (аба-), **а-**, **ад-** (ада-), **вы-**, **да-**, **з-** (с-, са-), **за-**, **на-**, **неда-**, **па-**, **пад-** (пада-), **пера-**, **пра-**, **пры-**, **раз-** (рас-, раза-), **у-** (ува-), **уз-** (уза-), **ус-**): **абысці**, **адысці**, **выйсці**, **дайсці**, **сысці**, **зайсці**, **недайсці**, **пайсці**, **падысці**, **перайсці**, **прайсці**, **уйсці**, **узысці**.

Пристаўкі могуць выконваць дзве функцыі: словаўтваральную, калі ўзнікае слова з новым лексічным значэннем (*ісці* – *перайсці*), і формаўтваральную (*ісці* – *прайсці*).

Пры ўтварэнні прыставачна-суфіксальным спосабам выкарыстоўваюцца адначасова тыя самыя прыстаўкі і суфіксы, што і пры прыставачным і суфіксальным спосабах: *пакалыхваць*, *узмахваць*, *спрасціць*, *упрыгожыць*, *удвоіць*, *перайначыць*.

Постфіксальным спосабам утвараюцца зваротныя дзеясловы ад незваротных: *класці* – *класціся*, *цягнуць* – *цягнуцца*, *вітаць* – *вітацца*.

Суфіксальная-постфіксальная спосабам утвараюцца дзеясловы ад назоўнікаў і прыметнікаў: адначасова далучаецца суфікс *-i* (-*ы*) і постфікс *-ся*: *гняздо* – *гняздзіца*, *скупы* – *скуніца*

Агульная схема прыставачна-суфіксальная-постфіксальнага спосабу мае наступны выгляд:

| Прыстаўкі | Дзеясловы | Суфіксы | Постфіксы |
|---|-----------|-------------------------|------------------------|
| <i>а-, вы-, пры-, раз-</i> (<i>рас-</i>), <i>у-, нера-</i> | | <i>-ава-, -i- (-ы-)</i> | <i>-ся (-ца, -цца)</i> |

Гэтым спосабам дзеясловы ўтвараюцца ад назоўнікаў і дзеясловоў: *банкрут* – *абанкруціца*, *шаптаць* – *перашептвацца*.

Дзеяслюаў, якія ўтвараюцца шляхам складання, вельмі мала. Гэта слова тыпу *відазмяняць*, *злоўжываць*, *узаемадзейнічаць*.

§ 107. Правапіс суфіксаў дзеясловоў

Неабходна адрозніваць суфіксы дзеясловоў *-ава-* (-*ява-*), *-ва-*, *-іва-* (-*ыва-*).

У неазначальнай форме і ў прошлым часе пішацца суфікс *-ава-* (-*ява-*), калі ў 1-й асобе адзіночнага ліку дзеясловы заканчваюцца на *-ую*: *даследую* – *даследаваць*, *пакутую* – *пакутаваць*, *здрекуюся* – *здрекавацца*.

Калі перад суфіксам утвараецца збег зычных, апошнім ў якім з'яўляюцца *л*, *н*, *р*, то ў неазначальнай форме, у прошлым і цяпешнім часе пішацца суфікс *-іва-* (-*ыва-*): *падкрэсліваць*, *падкрэсліваю*, *падкрэсліваў*; *праветрываць*, *праветрываю*, *праветрываў*.

Суфікс *-ва-* пішацца пасля адзіночных зычных або іх спалучэнні, якія заканчваюцца не на *л*, *н*, *р*: *рассказваць*, *наведваць*. У 1-й асобе адзіночнага ліку яны заканчваюцца на *-ваю*: *рассказваю*, *наведваю*.

! Калі ў інфінітыве дзеяслуаў закончанага трывання на *-іць* ма папярэдні галосны, то ў незакончаным трыванні замест пішацца *й*: *супакоіць* – *супакойваць*, *прыклейць* – *приклейваць*.

§ 108. Дзеепрыметнік

Дзеепрыметнік – гэта неспрагальная дзеяслуаўная форма, якая абазначае прымету або ўласцівасць прадмета ці асобы паводле дзеяння: *Груша расцвіла ноччу. Яшчэ ўчора стаяла яна голая, скарнелая*, з вузлаватымі сукамі, з *вымерзлымі* там-сям галінкамі... Некаторыя галінкі былі *пазламаны*, нібы *пасечаны*... (Лынк.).

Дзеепрыметнік спалучае ў сабе граматычныя прыметы дзеяслуаў і прыметніка.

Як і дзеяслуаў, дзеепрыметнік бывае цяперашняга і прошлага часу (*квітнеючы сад*, *расквітнела яблыня*), незалежнага і залежнага стану (*завялая кветка*, *прачытаная кніга*), незакончанага і закончанага трывання (*дзеючы*, *вышыты*).

Дзеепрыметнікі, як і дзеясловы, кіруюць назоўнікамі: *напісаць алоўкам* – *напісаны алоўкам*. Да дзеепрыметнікаў могуць прымыкаць прыслоўі: *уважліва прачытаць* – *уважліва прачытаны*.

Як і прыметнікі, дзеепрыметнікі прымаюць форму роду, ліку і склону назоўніка, дапасоўваючыся да яго: *прачытаная кніга*, *прачытаны раман*, *прачытаная кнігі*, у *прачытанай кнізе*, у *прачытаным рамане*, з *прачытанымі кнігамі*.

Дзеепрыметнікі могуць мець кароткую форму (праўда, у літаратурнай мове яна малаўжывальная): *лугі скошаны*, *кнігі прачытаны*.

Поўныя дзеепрыметнікі могуць выконваць ролю азначэння: *Пахла малочаным збожжам і нядайна падмеценым токам*. (Скр.), а таксама выказніка (ці яго часткі): *Неба было чыстае-чыстае, вываласкане і падсінене рукою маладой гаспадыні-вясны*. (Саб.).

Кароткія дзеепрыметнікі заўсёды з'яўляюцца выказнікамі: У якія *роўныя шнурочки цяпер пакладзены снапочкі!* (К-с)

! Дзеепрыметнік разам з паясняльнымі словамі ўтварае непадзельнае словазлучэнне, якое з'яўляецца адным членам сказа і адасабляеца, калі стаіць пасля паяснёнага слова. *Параўнайце: Пахла ўёплай зямлёй і абуджаным на ёй жыццём*. (В. К.) і *Пахла ўёплай зямлёй і жыццём, абуджаным на ёй*.

Дзеепрыметнікі ўтвараюцца ад дзеясловоў пры дапамозе розных суфіксаў.

Неабходна разглядаць асобна ўтварэнне дзеепрыметнікаў незалежнага і залежнага стану ў цяперашнім і прошлым часе.

Утварэнне дзеепрыметнікаў у беларускай мове прадстаўлена наступнай табліцы:

| Дзеепрыметнікі незалежнага стану | |
|---|--|
| цяперашні час | прошлы час |
| аснова дзея- словаў цяпе- рашняга часу незакончанага трывання <i>квітнеючы</i> | + суфіксы -уч-(-юч-) -ач-(-яч-) |
| ! Не ўласцівы беларускай мове, ужываюцца ва ўстойлівых словазлучэннях: <i>рухаючы сілы гісторыі, адыходзячыя падзеі</i> . | аснова інфінітыва непераходнага дзея- слова + суфікс -л- |
| | <i>насталелы, утравелы</i> |

| Дзеепрыметнікі залежнага стану | |
|---|---|
| цяперашні час | прошлы час |
| аснова цяпе- рашняга часу | + суфіксы -ом-(-ем-), -ім-(-ым-) |
| ! Не ўласцівы беларускай мове, ужываюцца ў навуковым стылі ў спалучэннях тэрмінлагічнага характару: <i>рэкамендуюмая літаратура, атэстуемыя асобы</i> . | аснова інфінітыва пераходных дзеясловаў закон- чанага трывання <i>зроблены, сышты</i> |
| | + суфіксы -н-, -ан-, -ен-, -т- |
| | ! Самае шырокое выкарыстанне ў беларускай мове. Схемы ўжывання суфіксаў: 1) аснова на -а-, -я- + \widehat{a} - задума-ць – задума-ны; 2) аснова на зычны або на + \widehat{e} н-, \widehat{a} н- -и-, -ы-, -е- прынесці – прынесены, вывучыць – выучаны. ! У беларускай мове дзеепрыметнікі пішуцца з адным н. |

3) аснова на -а-, -я-,
-ы-, -и- прыставачных
дзеясловаў з аднасклад-
довай беспрыставачнай
часткай: *абвіць – абвіты;*
аснова на -о-, -у-, -ну-
абуць – абуты,
абгарнуць – аборнуты.

! Зваротныя дзеепрыметнікі ў беларускай мове не ўжываюцца.

Часта ўзнікаюць цяжкасці пры перекладзе сказаў з дзеепрыметнікамі з рускай мовы на беларускую. Каб пазбегнуць непажаданых формаў дзеепрыметнікаў, можна выкарыстаць наступныя сродкі перакладу:

- 1) даданыя сказы: *принадлежащий ему – які належыць яму;*
- 2) дзеепрыслоўі і дзеясловы: *Человек, купивший газету, отошёл от кiosка. – Купіўшы газету, чалавек адышоў ад кіёска. Чалавек купіў газету і адышоў ад кіёска;*
- 3) прыметнікі і спалучэнні іх з назоўнікамі: *определяющие факторы – вызначальная фактыры, обслуживающий персонал – аблуговы персанал;*
- 4) адпаведныя назоўнікі: *рассказывающий – апавядальнік, пашущий крестьянин – араты;*
- 5) азначэнні-прыдаткі: *вещества, стимулирующие рост – рэчывы-стымулятары.*

Калі дзеепрыметнікі не нясуць неабходнай сэнсавай нагрузкі, яны пры перекладзе могуць апускатцца: *Собравшиеся люди обсуждали план работы. – Людзі абмяркоўвалі план работы.*

Калі дзеепрыметнікі страчваюць дзеяслоўныя адзнакі (трывання, часу, стану) і набываюць якаснае значэнне (сталую прымету), яны пераходзяць у прыметнікі: *даданы сказ, дапасаванае азначэнне.*

Да ліку такіх адносяцца дзеепрыметнікі цяперашняга часу з суфіксамі -уч- (-юч-), -ач- (-яч-), -ем-, -ім-: *дрымучы лес, калючы дром, стаячая вада, любімая книга;* дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу, утвораныя ад дзеясловаў незакончанага трывання тыпу *лічаныя дні, чаканая сустрэча, жаданая вясна;* некаторыя дзеепрыметнікі з суфіксамі -л-, -н-, -ен-, -ан-, -т-: *друкаваны текст, спелая садавіна, рослы хлопец.*

§ 109. Дзеепрыслоўе

Дзеепрыслоўе – нязменная форма дзеяслова, якая абзначае дадатковае дзеянне і паясняе асноўнае дзеянне, выражанае дзеясловам-выказнікам: *Мы ідзём назад па вуліцы, плахаючыся ў густых восеніскіх лужах і прабіраючыся паўз платы.* (Скр.)

Дзеепрыслоўе мае прыметы дзеяслова і прыслоўя.

Як і дзеясловы, дзеепрыслоўі бываюць незакончанага і закончанага трывання, могуць быць пераходнымі і непераходнымі: *ляжасць – лежачы, сказаць – сказайшы;* могуць мець зваротную форму: *сабрацца – сабраўшыся, умыцца – умыўшыся;* могуць кіраваць назоўнікамі: *пасадзіць дрэва – пасадзіўшы дрэва;* да іх могуць прымыкаць прыслоўі: *добра пад’есці – добра пад’еши.*

Як і прыслоўі, дзеясловы з’яўляюцца нязменнымі і прымыкаюць да дзеяслова.

Формаў часу дзеепрыслоўі не ўтвараюць. Гэтыя формы ў дзеепрыслоўях выражаютца праз трыванне: дзеепрыслоўі незакончанага трывання абзначаюць дзеянне, якое адбываецца ці адбывалася адначасова з дзеяннем, выражаным дзеясловам-выказнікам: *Навокал стаіць густое, каласістае жыта, спакойна дыхаючы смачным, гаркаватым пахам.* (Б.) Яна змоўкла, да нечага прыслухаўваючыся. (Сав.); дзеепрыслоўі закончанага трывання абзначаюць закончанае дадатковае дзеянне, якое адбылося раней за галоўнае: *Выйшаўшы з буфета, сябры развітваюцца.* (І. Н.)

! Дзеепрыслоўе заўсёды абзначае дзеянне той самай асобы аб прадмета, што і дзеяслоў-выказнік, да якога адносіцца дзея прыслоўе.

У сказе дзеепрыслоўі выконваюць ролю акалічнасцей. Наічасцей ужываюцца з паясняльнымі словамі, утвараючы з імі дзеепрыслоўнае словазлучэнне, якое з’яўляецца адным членам сказа і заўсёды адасабляеца: Яна змоўкла, да нечага прыслухаўваючыся. (Сав.)

Дзеепрыслоўі незакончанага трывання ўтвараюцца ад асновы цяперашняга часу дзеясловаў I спражэння пры дапамозе суфікса *-учы (-ючы)* і дзеясловаў II спражэння пры дапамозе суфіксаў *-ачы (-ячы):*

I – чытаць – чытаючы, казаць – кажучы;

II – хадзіць – ходзячы, бачыць – бачачы.

Выключэнні: баючыся, сплючы (у дзеясловах II спражэння суфікс *-ючы*).

Дзеепрыслоўі закончанага трывання ўтвараюцца ад асновы інфінітыва далучэннем суфіксаў *-ышы* (пасля галосных) і *-ыши* (пасля зычных): *узя-ць – узяўшы, прынес-ці – прынесішы.*

Ад формы прошлага часу ўтвараюцца дзеепрыслоўі, калі ў інфінітыве перед *-ци* ёсьць гук [c'], які ў асабовых формах чаргуюцца з [d], [t]: *прывесці – прывяду – прывёшы.*

§ 110. Марфалагічны разбор дзеяслова, дзеепрыметніка, дзеепрыслоўя

Марфалагічны разбор дзеяслова

Парарадак разбору

1. Часціна мовы.
 2. Пачатковая форма (інфінітыву).
 3. Асновы дзеяслова.
 4. Марфалагічныя прыметы:
 - пераходны ці непераходны;
 - зваротны ці незваротны;
 - трыванне;
 - стан;
 - спражэнне;
 - лад;
 - час;
 - асoba і ліk (у цяпер. і буд. часе);
 - род і ліk (у прошлым часе).
 5. Сінтаксічная роля.
- ! Пры разборы інфінітыва не называюцца зменныя катэгорыі – лад, час, асoba, ліk, род.

Узоры

Возера сёння маўчыць. (Б.)

Маўчыць – дзеяслоў, пачатковая форма – *маўчаць*; асновы: *маўча-, маўч-*; непераходны, незваротны, незакончанага трывання, незалежнага стану, II спражэння; ужыты ў форме авеснага ладу, цяперашняга часу, 3-й асобы, адзіночнага ліку; у скозе – выказнік.

* * *

Заўседы славіўся Слуцк сваімі садамі. (В. В.)

Славіўся – дзеялоў, пачатковая форма – *славіца*; асновы: *славіца*, *слав-ца*; непераходны, зваротны, незакончанага трывання, незалежнага стану, II спражэння; ужты ў форме абвеснага ладу, прошлага часу, мужчынскага роду, адзіночнага ліку; у сказе – выказнік.

Марфалагічны разбор дзеепрыметніка

Парадак разбору

1. Часціна мовы.
2. Пачатковая форма.
3. Марфалагічныя прыметы: стан, трыванне, час, лік, род (у адз. ліку), склон.
4. Указаць, ад якой асновы ўтвораны.
5. Указаць, поўны ці кароткі.
6. Да якога назоўніка дапасуецца.
7. Сінтаксічная роля.

Узор

Вызваленая з-пад снегу зямля радасна выглядала на свет жаўтавата-шэрымі плямкамі. (К-с)

Вызваленая (земля) – форма дзеяслова (дзеепрыметнік); пачатковая форма – *вызвалены*; залежнага стану, закончанага трывання, прошлага часу, утворана ад асновы інфінітыва дзеяслова *вызваліць*; дапасуецца да назоўніка зямля ў адзіночным ліку, жаночым родзе, назоўным склоне; ужты ў поўнай форме; у сказе – азначэнне (разам з залежным словам *з-пад снегу*).

Марфалагічны разбор дзеепрыслоўя

Парадак разбору

1. Часціна мовы.
2. Зыходная форма, ад якой утворана дзеепрыслоўе.
3. Марфалагічныя прыметы:
 - трыванне;

- зваротнае ці незваротнае;
- пераходнае ці непераходнае.

4. Сінтаксічная функцыя.

Узоры

Пятрусь Усцінавіч ішоў спорным крокам, памахваючы сырым ядлоўцавым кійком. (Грах.)

Памахваючы – форма дзеяслова (дзеепрыслоўе); утворана ад асновы цяперашнягага часу дзеяслова *памахваць* – *памахва-*; незакончанага трывання, незваротнае, непераходнае; у сказе ўваходзіць у склад адасобленай акалічнасці.

* * *

Вясна, пачаўшыся раптоўна, несупынна збірала сілу і ў некалькі дзен змяніла палескі краявід. (К-с)

Пачаўшыся – форма дзеяслова (дзеепрыслоўе); утворана ад асновы інфінітыва *пачацца* – *пача-ца*; закончанага трывання, зваротнае, непераходнае; у сказе ўваходзіць у склад адасобленай акалічнасці.

Прыслоўе

§ 111. Прыслоўе як часціна мовы

Прыслоўе – гэта самастойная часціна мовы, якая абазначае прымету дзеяння, стану, іншай прыметы ці прадмета. Прыслоўі могуць адносіцца да дзеясловаў (*уважліва чытаць*), да прыметнікаў (*вельмі малы*), да прыслоўяў (*надта холадна*), да назоўнікаў (*размова па-англійску*).

Прыслоўі – нязменныя слова: яны не спрагаюцца, не склаňаюцца, не маюць формаў роду, ліку і склону. Ім уласцівы спецыфічныя суфіксы: *-а, -е, -ому(-аму), -яму, -у, -ы:* *мала, наверсе, па-веснавому, па-доброму, па-летняму, збоку, угары.*

Якасныя прыслоўі маюць ступені парадунання: *глыбока – глыбей, больш глыбока і інш.*; некаторыя прыслоўі маюць формы ацэнкі і меры якасці: *рана – раненька, ранютка, ранюсенька.*

У сказе прыслоўі звычайна з'яўляюцца акалічнасцямі: *Алесь спяшаўся праверыць сваім вокам, што рабілася наўкола.* (Бр.) *Далёка ўперадзе між высокіх пышна-зялёных ліп бялеліся шыферныя і гонтавыя дахі хат, што раскінуліся шырокі – аж не ахопліваў позірк – цалева і направа паабапал доўгай, вярсты са дзве, вуліцы.* (Дал.) *I сонца не заходзіла, і не зойдзе, будзе нізка птысці над сонкамі і морам усю ноч, да самай раніцы, а раніцай пачне падыміца ўгору.* (Хомч.)

Прыслоўе можа выступаць у ролі іменнага выказніка або яго часткі: *Апоўдні таго дня на Ростані было непрытульна. Мая сястра замужам. Ён ужо дома.*

Калі прыслоўе адносіцца да назоўніка, яно выступае ў ролі недапасаванага азначэння: *Мы ўбачылі абеліск з зоркай наверсе.*

§ 112. Разрады прыслоўяў паводле значэння

Усе прыслоўі паводле значэння падзяляюцца на два семантычныя разрады: азначальныя і акалічнасці.

Да азначальных адносіцца якасныя і колькасныя прыслоўі, а таксама прыслоўі спосабу дзеяння.

Якасныя прыслоўі адказваюць на пытанне *як?* і харарактaryзуюць якасць дзеяння: *весела, важна, далікатна, інакш і інш.*

Колькасныя прыслоўі абазначаюць меру дзеяння (прыметы), ступень інтэнсіўнасці і адказваюць на пытанні *ў якой меры? у якой ступені? як многа? колькі?: вельмі, выключна, дужса, залішне, надта, удвая, больш-менш, крыху, прыблізна, многа, мала і інш.*

Прыслоўі спосабу дзеяння паказваюць, як адбываецца дзеянне, і адказваюць на пытанні *як? якім чынам? якім спосабам?: бягом, наўздагон, па-свойму, упустую, насцееж.*

Да акалічнасціх адносіцца прыслоўі са значэннем месца (*дома, далёка, наводышыбе*), часу (*аднойчы, летась, штогод*), прычыны (*згарача, нізавошта, чамусьці*), мэты (*назло, занрок, ненаўмысна*).

§ 113. Ступені парадунання прыслоўяў

Ступені парадунання могуць утвараць якасныя прыслоўі, утвораныя ад якасных прыметнікаў. Прыслоўі ў форме *вышэйшай* і *найвышэйшай* ступені парадунання паказваюць на розную ступень прайяўлення дзеяння, стану ці якасці: *глыбока – глыбей, больш глыбока, найглыбей, найбольш глыбока.*

! Як і ў прыметнікаў, формы ступеняў парадунання могуць быць простыя і складаныя.

Простая форма *вышэйшай* ступені парадунання ўтвараецца ад прыслоўяў пры дапамозе суфіксаў *-ей (-эй, -ай)*: *далёка – далей, высока – вышэй* (пры гэтым можа адбывацца чаргаванне зычных). Сустракаюцца і суплетьўныя формы: *добра – лепши, дрэна – горш, многа – больш (болей), мала – менш (меней).*

Складаная форма *вышэйшай* ступені ўтвараецца шляхам спалучэння прыслоўяў са словамі *больш, менш*: *больш важна, менш зладжана.*

Простая форма *найвышэйшай* ступені ўтвараецца далучэннем прыстаўкі *най-* да форм вышэйшай ступені: *менш – найменш, далёка – найдалей.*

Складаная форма *найвышэйшай* ступені ўтвараецца спалучэннем прыслоўяў са словамі *найбольш, найменш* (*найбольш упэўнена, найменш складана*), а таксама спалучэннем формаў вышэйшай ступені са словамі *за ўсё, за ўсіх: менш за ўсё, лепши за ўсіх.*

§ 114. Формы ацэнкі прыслоўя́у

Якасныя прыслоўі, як і якасныя прыметнікі, могуць мець формы са значэннем высокай ці нізкай якасці без параўнання: *лёгенька, халаднавата*. У гэтых формах яшчэ прайўляюцца экспрэсійныя адценні.

Формы прыслоўя́у са значэннем ацэнкі і меры якасці ўтвараюцца пры дапамозе тых самых суфіксаў, што і формы прыметнікаў са значэннем ацэнкі і меры якасці: **-енък-** (**-анък-**): *ціхенька, роўненька* (адценне ласкальнасці); **-енечк-** (**-анечк-**) (значэнне больш высокай меры якасці і ўзмоцненая адценне ласкальнасці): *памаленечку, лёгенечка; -утк-* (*-ютк-*), *-усенък-* (*-юсеньк-*), *-усенечк-* (*-юсенечк-*): *ціхутка, блізютка, блізусененька, ціхусенечка, -ават-* (*-яват-*) са значэннем непаўнаты якасці ці перавышэння меры: *ранавата, пазнавата; -енн-* (*-энн-*), *-энін-*, *-эрэн-* са значэннем празмерна вялікай меры якасці: *страшэнна, высачэзна*.

§ 115. Утварэнне прыслоўя́у

Прыслоўі ўтвараюцца рознымі марфалагічнымі спосабамі, марфалагічна-сінтаксічным спосабам, а таксама складаннем.

Сярод марфалагічных спосабаў вылучаюцца:

- прыставачны: *нялёгка, паабапал, залетась;*
- суфіксальны: *лёгка, добра, тройчи;*
- прыставачна-суфіксальны: *па-твойму, зредку, стаўна.*

Марфалагічна-сінтаксічным спосабам прыслоўі ўтвараюцца ў працэсе **адвербіялізацыі** – пераходу розных формаў зменных часцін мовы ў прыслоўі. У працэсе адвербіялізацыі часціны мовы страчваюць сваё лексічнае і граматычнае значэнне, становяцца нязменнымі і змяняюць сінтаксічную функцыю: *без канца – бясконца, за тым – затым, у тую восень – увосень.*

Складаныя прыслоўі ўтвараюцца трывма шляхамі:

- шляхам зліцца займенніка з назоўнікам: *штодзень, штоноч, штораз;*
- шляхам паўтарэння аднолькавых, блізкіх ці, наадварот, антагоністичных слоў: *высока-высока, даўным-даўно, калі-нікалі;*
- шляхам зліцца са словам *сама: таксама, гэтаксама.*

§ 116. Правапіс прыслоўя́у

У беларускай мове адрозніваюцца напісанні прыслоўя́у разам і праз злучок.

Разам пішуцца прыслоўі:

- 1) утвораныя ад іншых прыслоўя́у пры дапамозе прыставак: *нядоўга, замнога, ніколі;*
- 2) утвораныя пры дапамозе постфікса **-сьці**: *кудысьці, калісьці, дзеесьці;*
- 3) утвораныя ад лічэннікаў: *удвух, удвая, заадно* (але: *на двое, на троє*);
- 4) утвораныя ад прыметнікаў: *злева, збольшага, уручную* (але: *у адкрытую*);
- 5) утвораныя спалучэннем прыназоўнікаў з займеннікамі: *нашто, навошта, нізашто;*
- 6) з часткамі **што і сама**: *штораніцы, таксама;*
- 7) утвораныя спалучэннем прыназоўнікаў з рознымі склонавымі формамі назоўнікаў: *дадому, увечары, зранку, спачатку, напаказ, спадылба* (але: *з нізу да верху, з ранку да вечара, пад вечар*).

! Ад такіх прыслоўя́у трэба адрозніваць назоўнікі з прыназоўнікамі: *падышоў да хаты, у бок лесу, з пачатку зімы.*

Праз злучок пішуцца:

- 1) прыслоўі з прыстаўкай **на-**, утвораныя ад давальнага склону поўных прыметнікаў і прыналежных займеннікаў з суфіксамі **-аму, -яму, -ому, -му**: *па-зімоваму, па-мойму;* прыслоўі на **-ску, -цу** ад адносных прыметнікаў: *па-таварыску, па-брацу;* прыслоўі з суфіксам **-ы** ад прыметнікаў: *па-дзіячы, па-мядзведжы;*
- 2) прыслоўі, утвораныя паўтарэннем таго самага слова (можа далучацца прыстаўка): *светла-светла, крыж-накрыж;*
- 3) прыслоўі з прыстаўкай **абы-** і постфіксам **-небудзь**: *абыдзе, дзе-небудзь;*
- 4) прафесійны жарганізм **на-гара.**

Некаторыя прыслоўі з прыстаўкамі падобны на спалучэнні назоўнікаў, займеннікаў і лічэннікаў з прыназоўнікамі: *звярнуў убок – звярнуў у бок лесу, зрабілі ўтрох – у трох кнігах.*

Для размежавання такіх напісанняў неабходна ведаць наступныя **правілы**:

- 1) назоўнікі з прыназоўнікамі абазначаюць прадмет і маюць пры себе паясняльныя слова: *упаў з верху* (чаго?) дрэва;
- 2) лічебнікі і займеннікі дапасуюцца да назоўнікаў: *прыехалі ў дзвюх машынах*; прыслоўі прымыкаюць да дзеясловаў: *прыйшли ўдзвюх*;
- 3) заўсёды пішуцца асобна: а) спалучэнні назоўнікаў з прыназоўнікамі без (без толку, без разбору), да (да зарэзу, да ўпаду, да адвалу), на (на ляту, на бягу, на хаду, на скаку, на жаль, на памяць, на грэх, на смак), з (з разбегу, з ходу, з размаху), з-за (з-за мяжы, з-за лесу), за (за пазухай, за мяжой), у (у меру, у абмен, у абраз, у адказ); б) спалучэнні адмоўяў не і ні з прыназоўнікамі формамі назоўнікаў: *не ў меру, не ў лад, не пад сілу, ні за грош; в) выразы ўсё роўна, усё адно, як след, як бачыш, без дай рады, без дай прычыны.*

§ 117. Ужыванне фразеалагізмаў і службовых часцін мовы ў ролі прыслоўяў

У ролі прыслоўяў могуць выступаць фразеалагізмы, суадносныя з прыслоўямі: *дзень у дзень* (штодзень), *слова ў слова* (дакладна), *у адзін міг* (вельмі хутка), *як кот наплакаў* (мала).

У ролі прыслоўяў могуць ужывацца:

- а) часціцы (са значэннем акаличнасцей): *ён плёўся абы-абы – 'ледзь-ледзь', не варушишься ні-ні – 'зусім'*;
- б) прыназоўнік *за*, набываючы лексічнае значэнне 'на карысць чаго-небудзь', у сказах тыпу *Я заўсёды за*.

§ 118. Ужыванне прыслоўяў у ролі іншых часцін мовы

Прыслоўі могуць ужывацца ў ролі прыназоўнікаў, злучнікаў, часціц.

У ролі прыназоўнікаў найчасцей ужываюцца прыслоўі *вакол, насустрач, побач, пасля, уздоўж, паблізу, абапал*.

Параўнайце сказы:

| Прыслоўі | Прыназоўнікі |
|--|--|
| 1. Вакол ляжала лісце. | 1. Вакол дрэва ляжала лісце. |
| 2. Ён убачыў мяне і пайшоў насустрач. | 2. Ён пайшоў насустрач мне. |
| 3. Побач расла ліпа. | 3. Побач з будынкам расла ліпа. |
| 4. Ён дайшоў да берага і пайшоў уздоўж. | 4. Ён пайшоў уздоўж берага. |
| 5. Пасля пайшоў даждж. | 5. Пасля дожджу добра растуць грыбы. |
| 6. Паблізу тоўпіліся людзі. | 6. Паблізу магазіна тоўпіліся людзі. |
| 7. Зрабілі дарогу і <i>абапал</i> высадзілі дрэвы. | 7. <i>Абапал</i> дарогі высадзілі дрэвы. |

У ролі часціц ужываюцца прыслоўі *ўжко, проста, роўна, чыс-та, тут, там, яшчэ і інш.*

Параўнайце сказы:

| Прыслоўі | Часціцы |
|---|--|
| 1. Ужо зайшло сонца. | 1. Ужо ў дзвярах ён азірнуўся. |
| 2. Яна гаварыла <i>проста</i> , да-ходліва. | 2. <i>Проста</i> ён не ведаў адказу на гэта пытанне. |
| 3. Калона ішла <i>роўна</i> , зладжана. | 3. <i>Роўна</i> ў поўнач адбіў гадзіннік. |
| 4. У хаце <i>чыста</i> прыбрана. | 4. На ўсёй <i>чыста</i> вуліцы былі людзі. |
| 5. Ён сядзеў <i>тут</i> , у кабінцы. | 5. Ну, <i>тут</i> ён і пабег. |
| 6. <i>Там</i> яны і сустрэліся. | 6. Што <i>там</i> ні кажы, а вясны ўсе чакаюць. |
| 7. Яму хацелася сустрэцца з бацькам <i>яшчэ</i> . | 7. Не толькі прыйдзеш, а <i>яшчэ</i> й прыбяжыш. |

У ролі злучнікаў могуць ужывацца прыслоўі *як, ледзь, калі*.

Параўнайце сказы:

| Прислоўі | Злучнікі |
|---|---|
| 1. <i>Як</i> гэта зрабіць, ён не ведаў. | 1. <i>Як</i> зробіш шпакоўню, чакай гасцей з выраю. |
| 2. Стары ледзь ішоў. | 2. <i>Ледзь</i> выглянула сонца, усё заварушылася. |
| 3. <i>Калі</i> ты прыйдзеш? | 3. Мы сустрэліся, <i>калі</i> былі ўжо сталымі людзьмі. |

§ 119. Прэдыкатыўныя прыслоўі

Прэдыкатыўныя прыслоўі, у адрозненне ад прыслоўяў, абавязаны не прымету дзеяння ці якасці, а стан прыроды або чалавека. Яны з'яўляюцца выказнікамі ў безасабовых сказах: *А ўсюды ціха, нема, глуха* і толькі заедзь каля вуха гудзе *агідна, надаедна...* (К-с) У гэтых сказе прыслоўі *агідна* і *надаедна* з'яўляюцца акалічнасцямі, а прэдыкатыўныя прыслоўі *ціха, нема, глуха* – выказнікамі. (Гл. § 121.)

§ 120. Марфалагічны разбор прыслоўя

Парарадак разбору

1. Часціна мовы.
2. Разрад паводле значэння.
3. Ступень парапнання (калі ёсьць).
4. Спосаб утварэння.
5. Да якога слова прымыкае.
6. Сінтаксічная роля.

Узоры

Гэта мне стала ясна пазней. (Б.)

Пазней – прыслоўе, акалічнасце (часу), у вышэйшай ступені парапнання; форма ўтворана ад прыслоўя *позна* суфіксальным спосабам; прымыкае да спалучэння *стала ясна*; у сказе – акалічнасць.

Я нецярплю пазіраю ў акно, чакаючы, калі пройдзе дождж. (Грах.)

Нечарплю – прыслоўе, азначальнае (спосабу дзеяння), утворана ад прыслоўя *чарплю* прыставачным спосабам; прымыкае да дзеяслова *пазіраю*; у сказе – акалічнасць.

Безасабова-прэдыкатыўныя слова

§ 121. Безасабова-прэдыкатыўныя слова

! У даведачнай літаратуры для абазначэння гэтых слоў **выкарыстоўваюцца** розныя тэрміны: безасабова-прэдыкатыўныя слова, слова катэгоріі стану, прэдыкатыўы.

Безасабова-прэдыкатыўныя слова абазначаюць:

- псіхічны і фізічны стан чалавека або жывой істоты: *добра, прыемна, радасна;*
- стан прыроды: *ціха, горача, месячна;*
- ацэнку стану або становішча: *блізка, шкода, рана;*
- меру: *многа, досыць, дастаткова;*
- мадальную ацэнку: *можна, трэба, нельга;*
- ацэнку з маральна-этычнага боку: *грэх, сорам, страх;*
- неадкладнасць дзеяння: *пара, час;*
- зрокавыя і слыхавыя ўспрынняці: *відаць, чуваць.*

Да безасабова-прэдыкатыўных слоў адносяцца прэдыкатыўныя прыслоўі, мадальныя слова (гл. § 143), назоўнікі са значэннем маральна-этычнай ацэнкі тыпу *сорам, ганьба*, слова *відаць* і *чуваць*.

Асаблівасці безасабова-прэдыкатыўных слоў наступныя:

- 1) у сказе яны заўсёды з'яўляюцца выказнікамі;
- 2) могуць спалучацца з дзеясловам-звязкай і інфінітивам: *стала ўёмана, жыць складана;*
- 3) могуць утвараць формы ступеняў парапнання: *чяплей, стала веселей;*
- 4) могуць утвараць формы са значэннем ацэнкі і меры: *халаднавата стала, ўёленька ў хаце.*

Прыназоўнік

§ 122. Прыназоўнік як часціна мовы

Прыназоўнік – службовая часціна мовы, якая ўдакладняе і дыферэнцыруе значэнні ўскосных склонаў. Асноўная функцыя прыназоўнікаў – выражаць сінтаксічныя адносіны паміж словамі ў сказе і словазлучэнні: *іду ад Віктара, іду да Віктара, іду з Віктарам*.

Галоўная асаблівасць прыназоўнікаў – іх нязменнасць. Яны не маюць лексічнага значэння і набываюць яго толькі пры ўмове ўжывання з самастойнымі словамі.

Прыназоўнікі могуць выражальць:

- просторавыя адносіны: *ад, да, на, пад, з-за і інш.*;
- часавыя адносіны: *да, з, у, праз, перад і інш.*;
- прычынныя адносіны: *ад, з-за, па, праз, дзякуючы, у выніку і інш.*;
- адносіны мэты: *за, на, па, для, дзеля, з мэтай і інш.*;
- адносіны спосабу дзеяння: *ад, па, скрэзъ, праз і інш.*;
- аб'ектныя адносіны: *на, з.*
- азначальныя адносіны: *за, на і інш.*;
- адносіны прыблізнасці: *каля, пад, з.*

§ 123. Класіфікацыя прыназоўнікаў

Паводле паходжання прыназоўнікі падзяляюцца на невытворныя і вытворныя.

Да невытворных адносяцца прыназоўнікі, якія не суадносяцца з іншымі часцінамі мовы. Яны ўзніклі вельмі даўно і найчасцей з'яўляюцца аднаскладовымі: *а, аб, ад, з, за, без, да, для, на, над і інш.* Двухскладовыя сярод невытворных – прыназоўнікі *перед, цераз, паміж, дзеля.*

Вытворныя прыназоўнікі ўзніклі на базе іншых часцін мовы. У залежнасці ад часціны мовы, якая паслужыла ўтворальнай базай, вытворныя прыназоўнікі падзяляюцца на адпрыслойныя (*абапал, блізка, вакол, насустрач, наперад, пасля, побач, паблізу, суп-*

раць, услед і інш.); адыменныя (утвораныя ад назоўнікаў ва ўскосных склонах з невытворнымі прыназоўнікамі або без іх: *шляхам, за кошт, з мэтай, на чале, у выніку і інш.*); аддзеяслойныя (суадносяцца з дзеепрыслойямі: *дзякуючы, нягледзячы на, пачынаючы ад, пачынаючы з і інш.*).

Паводле марфалагічнага складу прыназоўнікі бываюць простыя (складаюцца з аднаго слова: *на, з, сярод, цераз*), складаныя (утвораныя спалучэннем двух простых: *з-за, з-пад, па-над*) і састаўныя (складаюцца з двух ці некалькіх слоў: *у адрозненні ад, на працягу, на чале з.*).

§ 124. Ужыванне прыназоўнікаў са склонамі. Асаблівасці ўжывання прыназоўнікаў у беларускай мове

Прыназоўнікі могуць ужывацца толькі з адным склонам або з двума ці нават з трыма.

З адным склонам ужываюцца прыназоўнікі:

- *ад, да, без, для, дзеля, з-за, з-пад, каля, сярод, акрамя, апрача, замест, супраць, паводле* – з родным;
- *к (ка), насуперак, дзякуючы, услед, насустрач* – з давальным;
- *пра, праз, цераз, паўз, скрэзъ* – з вінавальным;
- *над (нада), перад (прад, перада), па-за, па-над* – з творным;
- *пры* – з месным.

З двумя склонамі ўжываюцца прыназоўнікі:

- *за, пад (пада)* – з вінавальным (*за стол, пад кнігу*) і творным (*за сталом, пад кнігай*);
- *аб (аба), на* – з вінавальным (*аб дрэва, на дрэва*) і месным (*аб дрэве, на дрэве*);
- *паміж (між)* – з родным (*між дрэў*) і творным (*паміж братам і сястрой*).

З трыма склонамі ўжываюцца прыназоўнікі:

- *з (са)* – з родным (*з хаты*), вінавальным (*з тыдзень*) і з творным (*з сястрой*);
- *у* – з родным (*у брата*), з вінавальным (*у хату*) і месным (*у хаце*);
- *на* – з месным (*на лесе*), вінавальным (*на ваду*) і давальным (*на найму*).

Характэрнымі рысамі беларускай мовы ва ўжыванні прыназоўнікаў з'яўляюцца наступныя:

- 1) для выражэння прадмета думкі ці маўлення (пасля адпаведных дзеясловаваў і назоўнікаў) ужываецца прыназоўнік ***пра***: *марыць пра падарожжса, мара пра падарожжса;*
- 2) пры дзеясловах, якія абазначаюць эмоцыі, перажыванні (*смяяцца, здзекавацца, кіпіць, жартаваць, дзівіцца, цешыцца*) ужываецца прыназоўнік з з родным склонам: *жартаваць з брата, цешыцца з дзіцяці;*
- 3) для абазначэння мэты ўжываецца прыназоўнік ***на***: *пайсці на ваду, схадзіць на бацьку; у спалучэнні з назвамі ягад і грыбоў ужываецца прыназоўнік *у*: пайсці ў грыбы, у маліны;*
- 4) прыназоўнік ***на*** ўжываецца для выражэння просторавых, часавых, аб'ектных і іншых адносін: *ісці на лесе, хадзіць на зямлі, сумаваць на радзіме;*
- 5) прыназоўнік ***між* (паміж)** для абазначэння просторавых адносін ужываецца з родным склонам: *паміж лясоў і балот;*
- 6) прыназоўнік ***аб*** ужываецца ў афіцыйна-дзелавым стылі з месчынским склонам: *закон аб мове;*
- 7) пры форме вышэйшай ступені парашнання прыметніка і прыслоўя ўжываецца прыназоўнік ***за*** (радзей – ***ад***): *старэйши за сястру, зрабіў лепш за брата.*

! Гл. § 149.

§ 125. Правапіс прыназоўнікаў

Неабходна ведаць варыянты некаторых прыназоўнікаў і ўмовы іх ужывання:

- a) прыназоўнік у ўжываецца ў варыянце ***ва*** перад словамі з пачатковым ***у***: *ва ўсім, ва універсітэце, ва ўласнасці;*
- b) прыназоўнік з ўжываецца ў варыянце ***са*** перад словамі са збегам зычных, першы з якіх – ***з, с, ж, ш, м***: *са зборнікам, са сходу, са жніва, са шпакоўні, са мною.*

Усе складаныя прыназоўнікі пішуцца праз злучок: ***з-за, з-пад, па-за, па-над.***

Састаўныя прыназоўнікі, утвораныя ад назоўнікаў з прыназоўнікамі або дзеепрыслоўяў з прыназоўнікамі, пішуцца, як два або некалькі слоў: *на чале з, на працягу, у адрозненні ад, нягледзячы на.*

§ 126. Марфалагічны разбор прыназоўніка

Парадак разбору

1. Часціна мовы.
2. Разрад паводле паходжання.
3. Разрад паводле структуры.
4. Якія адносіны выражае.
5. З якім склонам ужыты.

Узоры

У непагадзь і ў ясную пагоду
Да болю адчуваю кожны раз:
Мы ўсе з таго няскоранага роду,
Што чистым хлебам ішодра корміць нас.

(С. Грахоўскі)

У (непагадзь) – прыназоўнік, невытворны, прости, выражает часавыя адносіны, ужыты з вінавальнім склонам назоўніка.

Да (болю) – прыназоўнік, невытворны, прости, выражает адносіны меры, ужыты з родным склонам назоўніка.

* * *

Маці выбегла насустрач сыну. (Хадк.)

Насустрач (сыну) – прыназоўнік, вытворны ад прыслоўя *насустрач*, прости, выражает мэтавыя адносіны, ужыты з давальніным склонам назоўніка.

Злучнік

§ 127. Злучнік як часціна мовы

Злучнік – службовая часціна мовы, якая служыць для сувязі сінтаксічных адзінак (членаў сказа, частак складанага сказа, самастойных сказаў, абзываў тэксту). Напрыклад, у сказе *Павучкі плялі белае павуцінне, яно лётала ў паветры і чаплялася за траву і галлэ.* (К. Ч.) злучнік *i* злучаюць аднародныя выказнікі *лётала* і *чаплялася* і аднародныя дапаўненні *за траву* і *галлэ*, а ў сказе *Прайшло некалькі тыдняў, і зусім другім стаў краявід возера.* (Бр.) злучнік *i* злучае часткі складаназлучанага сказа.

Злучнікі – гэта нязменныя слова, якія не маюць намінатыўнай функцыі і не з'яўляюцца членамі сказа. Іх галоўная функцыя – афармляць пэўныя сэнсавыя адносіны (адначасовасці, умовы, мэты і г.д.).

§ 128. Разрады злучнікаў

Злучнікі падзяляюцца на разрады паводле паходжання, структурнага складу, ужывання і функцыянальнага прызначэння.

Паводле паходжання злучнікі падзяляюцца на невытворныя і вытворныя. Невытворныя злучнікі не суадносяцца з іншымі часцінамі мовы і ўспрымаюцца як першапачатковыя: *a, i, ды, але, бо, каб і іш.* Вытворныя злучнікі паходзяць з іншых часцін мовы: *займеннікай (што, таму), прыслоўяй (як, калі), назоўнікай (раз), часціц (ци, бы, толькі) або спалучэння розных часцін мовы (для таго каб, пасля таго як і іш).*

Паводле структурнага складу (саставу) злучнікі бываюць простыя і састаўныя. Простыя злучнікі ўсе аднаслоўныя: *a, i, але, каб, што;* састаўныя злучнікі складаюцца з некалькіх слоў, якія выконваюць ролю аднаго слова: *для таго каб, тым часам як.*

Паводле ўжывання злучнікі падзяляюцца на адзіночныя, паўторныя і парныя. Адзіночныя злучнікі не паўтараюцца пры членах сказа ці частках складанага сказа. Паўторныя злучнікі паўтараюцца пры кожным аднародным члене сказа (або толькі пры некаторых) ці кожнай частцы складанага сказа. Так, у сказе *A сам*

той бор глядзіць з усмехам і ўторыць чуткім сваім рэхам і спеву-посвіту драздоў, і громкім трубам пастухоў, і ціхай дудцы за гарою. (К-с) першы злучнік *i* – адзіночны пры аднародных выказніках глядзіць і ўторыць, а пры аднародных дапаўненнях і спеву-посвіту, і трубам, і дудцы – ён паўторны.

Толькі паўторнымі бываюць злучнікі *то – то, ці то – ці то, ні – ні, не то – не то.*

Злучнікі *i, ды, або, ці* і ўсе падпарадкавальныя злучнікі могуць выступаць і як адзіночныя, і як паўторныя.

Парныя злучнікі складаюцца з дзвюх частак, адна з якіх адносіца да аднаго члена сказа (ці часткі складанага сказа), а другая – да іншага: *На сход прыйшлі не толькі дарослыя, але і ўсе дзеци з вёскі.*

Парнымі з'яўляюцца злучнікі *не толькі – але i, не толькі – a, калі – то, калі – дык, як – так i, толькі – як, не тое што – a, не тое што – але, а раз – то і іш.*

Паводле функцыянальнага прызначэння злучнікі падзяляюцца на злучальныя (гл. § 129) і падпарадкавальныя (гл. § 130).

§ 129. Злучальныя злучнікі

Злучальныя злучнікі служаць для сувязі сінтаксічна раўнаправных адзінак – аднародных членаў сказа і частак складаназлучанага сказа: *Дзень быў хмарны, і таму вечаровыя змрокі насынуліся хутка і неўпрыкмет...* (Сав.) (першы злучнік *i* звязвае часткі складаназлучанага сказа, а другі – аднародныя акаличнасці).

У залежнасці ад таго, якія сэнсавыя адносіны выражают злучнікі, яны падзяляюцца на спалучальныя, супастаўляльныя і размеркавальныя.

Спалучальныя злучнікі паказваюць на адносіны пералічэння, адначасовасці. Да спалучальных адносяцца злучнікі *i, ды* (у значэнні *i*), *як ... так i, ні ... ні, не толькі ... але i:* У той сумны і цяжкі час нельга ўжо было пачуць ні тапалінага шолаху, ні птушынага спеву ў тапалінай кроне. (Бял.)

Супастаўляльныя злучнікі выражают адносіны неадпаведнасці і супрацьпастаўлення: *a, але, ды* (у значэнні *але*), *аднак, затое і іш.* Людзей слухай, а свой разум май. (Прым.) Днём церусії дождж, але на змярканні супыніўся... (І. Н.)

Размеркавальныя злучнікі паказваюць на чаргаванне з'яў фактаў, іх несумяшчальнасць. Гэта злучнікі *або, ці, або ... або, ці ...*

ци, не то ... не то, ці то ... ці то. Калі грыбы прыносят бацька або маці, я любіў вынімаць іх з лубяной каробкі... (І. Н.) Дзвёры ў скверыку стаялі наўкруг, пасярэдзіне меркавалася зрабіць фантан, але яго так ніколі і не зрабілі: *ци то не хапала сродкаў, ці проста хтонебудзь пагічыў гэта запішняй раскошай для звычайнай чыгучнай станцыі.* (І. Н.)

§ 130. Падпарадкавальныя злучнікі

Падпарадкавальныя злучнікі служаць для сувязі сінтаксічна нераўнапраўных адзінак – частак складаназалежнага сказа. Яны паказваюць на залежнасць даданай часткі ад галоўнай: *Натхненне, гарэнне, усю свою силу Радзіме аддам дарагой, каб шчасце народа майго ўскаласіла, зраднілася з доляй людской.* (Вял.)

Падпарадкавальныя злучнікі выражают розныя адносіны паміж даданай часткай і галоўнай. З улікам гэтых адносін падпарадкавальныя злучнікі падзяляюцца на: 1) тлумачальныя (*што, як, чым і інш.*); 2) прычынныя (*бо, таму што, з-за таго што і інш.*); 3) часавыя (*калі, як, пакуль, ледзь, чуць, толькі, з таго часу як і інш.*); 4) умоўныя (*калі, калі б, каб, як, як бы, раз, калі ... то, як ... то і інш.*); 5) мэтавыя (*каб, для, дзеля таго каб, з тым каб і інш.*); 6) уступальныя (*хочу, хочу бы, хай, няхай, нягледзячы на тое што і інш.*); 7) параўнальныя (*як, чым, што, як бы, нібы, быццам, чым ... тым і інш.*); 8) выніковыя (*так што, то, дык.*).

Прамежкавае становішча паміж злучальными і падпарадкавальнімі злучнікамі займаюць паясняльныя, што служаць для сувязі такіх сінтаксічных адзінак, з якіх наступная паясняе першую: *або, ці, гэта значыць, а менавіта.*

§ 131. Размежаванне злучнікаў і злучальных слоў

Злучальныя слова – гэта адносныя займеннікі і прыслоўі *што, чым, як, калі і інш.*, якія звязваюць даданую частку з галоўнай у складаназалежным сказе.

Злучальныя слова не трацяць свайго лексічнага значэння. Яны з'яўляюцца членамі сказа ў даданай частцы.

Параўнайце:

Я ведаю, што ты скажаш.

Я ведаю, што ты скажаши няпраўду.

У першым сказе слова *што* з'яўляецца дапаўненнем, у другім – злучнікам.

Найчасцей ролю злучнікаў і злучальных слоў выконваюць слова *што, як, чым, калі, пакуль.*

Для размежавання неабходна ведаць некалькі правіл:

- 1) звычайна на злучальнае слова падае лагічны націск: *Я ведаю, як гэта зрабіць. Я ведаю, калі ты прыйдзеш. Я ведаю, чым гэта можа закончыцца;*
- 2) у большасці выпадкаў, калі лагічны націск прыпадае на іншае слова, замест злучальнага слова ў даданай частцы можна падставіць слова з галоўнай часткі. Так, у сказе *I песню родную люблю я, што дзеўкі ў полі запяяць...* (К. Б.) замест злучальнага слова *што* ў даданай частцы можна падставіць слова *песню* з галоўнай часткі.

§ 132. Правапіс злучнікаў

У адно слова пішуцца злучнікі *або, ажно, ды, таксама, нібы, нібыта.*

У два слова пішуцца злучнікі *а то, ды і, затым што, пры гэтым.*

Неабходна адрозніваць злучнікі *затое, паколькі, прытым, прычым* ад спалучэнняў *прыназоўнікаў* з займеннікамі *за тое, па колькі, прытым, пры чым.* Для гэтага размежавання неабходна памятаць, што займеннікі адказваюць на пытанні членаў сказа і пасля іх заўсёды ёсьць назоўнікі, на якія гэтыя займеннікі указвае.

Параўнайце:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Праваднікі адказваюць <i>за тое,</i> каб бабры-перасяленцы закончылі сваё падарожжа паспяхова. (В. В.) 2. Ён схаваўся <i>за тое дрэва,</i> што расло побач. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Не бяды, што даждык і гразка, <i>затое</i> прырода ажывае. (С.) 2. Ён схаваўся <i>за дрэва, затое</i> <i>ўсё бачыў.</i> |
|---|---|

§ 133. Марфалагічны разбор злучніка

Парадак разбору

1. Часціна мовы.
2. Разрад паводле паходжання.
3. Разрад паводле структуры.
4. Разрад паводле спосабу ўжывання.
5. Разрад паводле функцыянальнага прызначэння.
6. Якія сінтаксічныя адзінкі звязвае паміж сабой.

Узор

Аляшкевіч зрабіў знак, каб я маўчаў і не варушыўся (В. В.):
 каб – злучнік, невытворны, просты, адзіночны, падпарадковальны (тлумачальны), звязвае часткі складаназалежнага сказа;
i – злучнік, невытворны, просты, адзіночны, злучальны (спалучальны), звязвае аднародныя члены сказа.

Часціцы

§ 134. Часціцы як часціна мовы

Часціцы – службовая часціна мовы, якая надае дадатковыя сэнсавыя, мадальныя і эмацыянальныя адценні словам, словазлучэнням і сказам: *вось, вунь, але, не, ні, як, аж, нават, толькі*.

Часціцы з'яўляюцца нязменнымі словамі. Яны не маюць намінатуўчай функцыі. Іх значэннем лічыцца тое дадатковае адценне, якое яны надаюць моўнай адзінцы. Часціцы не ўжываюцца самастойна і не з'яўляюцца членамі сказа.

- ! У дыялогу некаторыя часціцы (*але, не, так, няўжо, ага*) выступаюць у ролі слоў-сказаў:
- *А вы, я бачу, таксама не ваенны.*
 - *Не.* (І. Н.)

Пры дапамозе часціц можна:

- 1) узмацніць сэнс выказвання: *Нават* чорныя папялішчы ... *паспелі* ўкрыцу бледным зяленівам маладой крапівы і не так ужо кідаліся ў очы. (Лынк.);
- 2) выказаць пэўнае пачуццё: *Зірні, прыслушайся наўкола: як ціхамірна, як вясела.* (К-с);
- 3) выказаць сцвярджэнне: «*Ага, – гаворыць ён, – я ж тады і не сказаў пра спаборніцтва...*» (Скр.) або адмаўленне: *Мне страшна хацелася з'есці лішні кавалачак, але я адмаўлялася: «Не, не, я не хачу, я ўжо наелася».* (Ш.);
- 4) выказаць пажаданне ці пабуджэнне: *Няхай жа для ітрасця цвіце ваша доля.* (Р.);
- 5) выразіць пытанне: «*Пека? – здзвіўся я. – Хіба ёсць такое імя?*» (І. Н.)

§ 135. Разрады часціц

Часціцы паводле значэння і ролі ў сказе падзяляюцца на чатыры разрады:

- 1) сэнсавыя;
- 2) мадальныя;
- 3) эмацыянальныя;
- 4) формаўтаральныя.

Да сэнсавых адносяцца часціцы, якія надаюць словам дадатковыя сэнсавыя адценны. Сюды ўваходзяць трэх тыпі часціц: указальныя: *вось (ось, от, во), вунь (унь), гэта; выдзяляльна-амежавальныя*: *толькі, абы толькі, ледзь, хоць, хоць бы, выключна, хіба, толькі; удачлівельныя*: *амаль, іменна, проста, роўна, якраз.*

Да мадальных адносяцца часціцы, якія надаюць выказванню розныя мадальныя адценны. У залежнасці ад гэтых адценняў мадальныя часціцы падзяляюцца на сцвярджальныя: *так, ага, але; адмоўныя*: *не, ні; пытальныя*: *ци, хіба, няўжко, а, так; пабуджальныя*: *бы (б), няхай (хай), дай (давай), давай(-це), ну, бадай, на.*

Эмацыйнальныя часціцы выражают розныя эмацыйнальныя адценны (радасць, здзіўленне, захапленне) або ўзмацняюць выразнасць выказвання. Сярод іх вылучаюць клічныя часціцы (*што за, як, вось дык, няхай*) і ўзмацняльныя (*і, ні, ну, пават, дык, вось ... дык, аж, ж (жса), такі.*)

Формаўтаральныя часціцы служаць для ўтварэння граматычных формаў слова: *бы (б)* – для ўтварэння ўмоўнага ладу; *няхай (хай), давай (давайце)* – для ўтварэння загаднага ладу.

§ 136. Правапіс часціц

Пры напісанні часціц трэба кіравацца наступнымі **правіламі**:

1) часціцы *бы (б), жса (ж)* пішуцца асобна ад слоў, прычым *бы* і *жса* пішуцца пасля слоў, якія заканчваюцца на зычны (*сказаў бы, сказаў жса*), а *б* і *ж* – пасля слоў, якія заканчваюцца на галосны (*сказала б, сказала ж*);

2) часціца *-такі* пішацца праз злuchok, калі стаіць пасля слоў, да якіх адносіцца: *сказаў-такі, даволі-такі, усё-такі, так-такі, зноў-такі*; у пазіцыі перад словамі *такі* пішацца асобна: *такі сказаў праўду*;

3) у няпэўных займенніках і прыслоўях часціца *абы* становіцца прыстаўкай і пішацца праз злuchok: *абы-хто, абы-дзе*. Калі паміж часціцай і займеннікам ужыты прыназоўнік, спалучэнне пішацца ў трох словах: *абы з кім, абы да каго*;

4) часціца *што* пішацца асобна ў спалучэннях *толькі што, ледзь што, амаль што, сама што, хіба што, пакуль што*;

5) калі паміж постфіксам *-небудзь* і займеннікам ці прыслоўем ужыта часціца *ж*, спалучэнне пішацца ў трох словах: *хто ж небудзь скажа, калі ж небудзь*.

§ 137. Ужыванне часціц НЕ і НІ

Як часціца *не*, так і часціца *ні* могуць выражаться і адмоўнае, і сцвярджальнае значэнне – гэта залежыць ад пэўных выпадкаў ужывання.

Часціца *не* адносіцца да адмоўных. Яе асноўнае значэнне – адмаўленне таго, што выражана словам, з якім яна ўжыта: *Дубы не маўчапі, шумелі лісцем, асабліва калі блізка была навальніца, ліў дожджэс.* (Сач.) Як цяпер падумаю: *не* кожны пісьменнік можа быць кансультантам, як і *не* кожны чалавек – настаўнікам. (Грам.)

Сцвярджальны часціца *не* становіцца ў наступных выпадках:

- 1) калі яна ўжыта двойчы – пры кожнай частцы састаўнога выказніка: *не мог не пайсці, не мог не выканаць*;
- 2) у спалучэннях *хто не, дзе не, дзе толькі не, куды не і інш.*, калі яны ўжываюцца ў незалежных пытальна-клічных сказах: *Чаго ён толькі не перадумаў за гэту ноч!* (В. Б.);
- 3) калі стаіць перад назоўнікам з прыназоўнікам без: *зірнуў не без цікавасці, зрабіў не без карысці*;
- 4) калі стаіць пасля часціц *ледзь, чуць, амаль* або пасля злучніка *пакуль: ледзь не спазніліся, пакуль не позна*;
- 5) у спалучэнні са словамі *нельга, немагчыма: нельга не паверыць, немагчыма не прыйсці*.

Часціца *ні* – узмацняльная. Яе роля – узмацняць або адмаўленне, або сцвярджэнне.

Часціца *ні* ўзмацняе адмаўленне, ужо выражанае ў сказе іншымі средкамі:

- 1) у адмоўных сказах, дзе адмаўленне выражана часціцай *не* або словамі *нельга, няма, немагчыма: Няма ні душы на вуліцы*.
- 2) у няпэўных сказах, у якіх выказнік з адмоўем падразуміваецца: *Ні гуку ў адказ*.
- 3) у ролі злучніка *і* ў адмоўных сказах пры пералічэнні аднародных членоў сказа: *Нельга даць у крыўду нічога жывога: ні чалавека, ні ластаўкі, ні вішнёвага дрэва.* (Луж.);
- 4) у пабуджальных сказах загаднага характару: *Ні з месца!*

Часціца *ні* ўзмацняе сцвярджэнне ў даданых сказах, дзе выражастоўваецца ў спалучэнні з займеннікамі і прыслоўямі: *дзе ні, хто ні, што ні, куды ні, адкуль ні і інш.* У такіх спалучэннях можа ўваходзіць часціца *б: дзе б ні, хто б ні і г.д. Куды ні глянеш – без канца і краю зарэчныя, прырэчныя лугі.* (Грах.)

Часціца **ні** ўжываецца ў фразеалагізмах са значэннем няпэўнасці: **ні тое ні сёе, ні рыба ні мяса і інш.**

! Неабходна адрозніваць спалучэнні **не раз** (многа разоў) і **ні разу** (ні аднаго разу); **не адзін** (некалькі) і **ні адзін** (ніхто).

§ 138. Правапіс часціц НЕ і НІ (АНІ)

Часціца **не** (**ня**) з'яўляецца прыстаўкай і пішацца разам:

- 1) са словамі, якія без яе не ўжываюцца: **нельга, непахісны, нягоды, няспечрнна;**
- 2) з назоўнікамі, прыметнікамі і прыслоўямі, калі іх можна замяніць сінонімамі без часціцы-пристаўкі **не-** (**ня-**): **невысокі – нізкі, нямала – многа;**
- 3) з поўнымі дзеепрыметнікамі, пры якіх няма паясняльных слоў ці супрацьпастаўлення: **неўзаранае поле, нязжаты ячмень;**
- 4) у няпэўных займенніках і прыслоўях (на **не** падае націск): **нешта, некаму, некуды, але: некаторы;**
- 5) у дзеясловах і назоўніках з прыстаўкай **неда-**, якая абазначае неадпаведнасць патрэбнай норме: **недачуць, недасыпаць, недасол, недабор;**

Калі дзеяслоў з прыстаўкай **да-** ў спалучэнні з часціцай **не** абазначае не даведзенасць да канца дзеяння, часціца пішацца асобна: **не дачытаць книгі.**

- 6) з прыметнікамі, дзеепрыметнікамі, прыслоўямі, ужытымі з паясняльнымі словамі са значэннем ступені якасці тыпу **вельмі, выключна, у вышэйшай ступені, надзвычай, надта, зусім, амаль, часткова, цалкам, поўнасцю: надта няўмела, зусім не абдуманы план.**

Часціца **не** пішацца асобна, калі ўжываецца:

- 1) з дзеясловамі і дзеепрыслоўямі: **не чытаў, не прачытаўшы, не чытаючы;**
- 2) з поўнымі дзеепрыметнікамі, пры якіх ёсць паясняльныя слова ці супрацьпастаўленне: **не зжаты да гэтага часу ячмень; не зжаты, а скосаны ячмень;**
- 3) з кароткімі дзеепрыметнікамі: **трава не скосана, падарункі не куплены;**
- 4) з назоўнікамі, прыметнікамі і прыслоўямі, калі пры іх выражана ці падразуміваецца супрацьпастаўленне: **Было не цёмана, як мінулы начамі, а шаравата.** (І. М.)

- 5) з формамі вышэйшай ступені параўнання прыметнікаў і прыслоўяў: **не пазней чым заўтра, не горші за іншых;**
- 6) у складзе узмацняльных адмоўяў: **далёка не, зусім не, ніколькі не, нічучь не** (далёка не поўны, нічучь не горшы);
- 7) з безасабова-предыкатыўнымі словамі: **не трэба, не шкада, не варт** (але: **няможна**).

Часціца **ні** пішацца разам:

- 1) са словамі, якія без яе не ўжываюцца: **нічымны, нікчэмны, ніводны;**
 - 2) з адмоўнымі займеннікамі і прыслоўямі (націск на **ні** не прыпадае): **ніхто, нішто, нікуды, ніяк.**
- Правапіс часціцы **ані** такі ж, як і правапіс часціцы **ні**:
- 1) пішацца разам з адмоўнымі займеннікамі і прыслоўямі: **аніхто, анішто, анікуды, аніяк;**
 - 2) калі паміж займеннікамі і часціцай ужыты прыназоўнік, спалучэнне пішацца ў трох словах: **ані з кім, ані ў кога.**

§ 139. Марфалагічны разбор часціц

Парарадак разбору

1. Часціна мовы.
2. Разрад паводле значэння.
3. Роля часціцы ў сказе.

Узоры

Дзівіўся дзядзька тут нямала, ідучы тунелем да вакзала. Як хітра, мудра збудавана! Як чыста, хораша прыбрана! (К-с)

Як – часціца, эмацыйнальная (клічная), выражaje пачуццё захаплення.

* * *

Марыя не дабыла да канца свайго адпачынку. (Кул.)

Не – часціца, мадальная (адмоўная), выражaje адмаўленне.

* * *

Хай жа хмари мінаюць твае далягляды, хай ніколі не ціхнуць і песні ў гаях. (Бур.)

Хай (мінаюць) – часціца, формаўтаральная, служыць для ўтварэння формы загаднага ладу.

Выклічнікі і гука пераймальныя слова

§ 140. Выклічнік

Выклічнікі – гэта слова, якія выражаюць пэўныя эмоцыі, пачуцці, пабуджэнні, заклікі, не называючы іх: *ого, ах, эй*.

Выклічнікі не маюць лексічнага значэння, а толькі з'яўляюцца сігналамі, знакамі эмоцый, пачуццяў, пабуджэнняў. Іх значэнне канкрэтныя зместам сказа і інтанацыяй. Так, у сказе *Эх, час касьбы, вясёлы час!* (К-с) выклічнік эх выражае пачуццё захаплення, а ў сказе *Эх, сынок, што ж ты зрабіў?* – гэты самы выклічнік выражает папрэк.

Выклічнік не адносіцца ні да самастойных, ні да службовых часцін мовы. Ён займае асобнае месца.

Паводле паходжання выклічнікі бываюць невытворныя і вытворныя. Невытворныя выклічнікі складаюцца з аднаго гука (*о, э, а*), са спалучэнняў аднолькавых гукаў або іх спалучэнняў з іншымі гукамі (*о-о-о, о-го-го*) і не судносяцца з ніякімі часцінамі мовы. Вытворныя выклічнікі ўтварыліся ад слоў іншых часцін мовы: ад назоўнікаў (*жах, божса*); ад дзеясловав (*дзякую, гадзе, выбачай, падумаеш*); ад прыслоўяў (*преч, далоў*); ад займеннікаў (*то-та, о-то-то*).

! Выклічнікамі з'яўляюцца спалучэнні розных часцін мовы ва ўстойлівых зваротах *слава богу, вунь яно што, што за ліха, добры дзень, калі ласка*.

Ёсьць у беларускай мове выклічнікі, запазычаныя з іншых мов: *ало (алё), брава, біс, ура і інш.*

Выклічнікі, якія складаюцца з аднаго слова, называюцца простымі; тыя, што складаюцца з пайтарэння гукаў – складанымі. Састаўныя вытворныя выклічнікі складаюцца з некалькіх слоў.

Паводле значэння выклічнікі падзяляюцца на тры разрады:

1) эмацыйнальныя (перадаюць згоду, адабрэнне, радасць, а таксама нязгоду, жаль, смутак, недавер і інш.): *эх, ах, ого, о-го-го;*

2) волевыя ўленчныя (выражаюць імкненні і пабуджэнні): *гайда, ану, преч, ша, цсс, кыш;*

3) выклічнікі этыкету (выражаюць прывітанне, развітанне, ветлівы зварот, падзяку, прабачэнне, просьбу і інш.): *добры вечар, дабранач, прывітанне, усяго добра, да пабачэння, калі ласка, выбачайце і інш.*

На пісьме выклічнікі аддзяляюцца коскай або клічнікам (у залежнасці ад інтанацыі): *Ну, бывайце, шчаслівай вам дарогі. (П. П.) Гэ-гэй! Іду-у-у... (Пт.)*

Калі выклічнік стаіць у сярэдзіне сказа, то выдзяляецца коскамі з абодвух бакоў: *Зазнаўся, ох, мароз, зазнаўся.* (К-с)

Калі пры выклічніку ўжыты асабовы займеннік *ты* або *вы*, то знак прыпынку пасля выклічніка не ставіцца: *Эх ты, лета гарачае, бурнае.* (Куп.) У гутарковым стылі займеннік *ты* можа ўжываныца ў якасці зваротка. Пры гэтай умове ён аддзяляецца коскамі: *Гэй, ты, пастой, – настойліва паклікаў Otto Штрах сівога чалавека.* (Лынък.)

! Калі выклічнік выступае ў ролі іншай часціны мовы, ён становіцца членам сказа, звычайна бярэцца ў двукоссе і коскамі не выдзяляецца: *Адкульсьці пачулася дружнае «ўра».*

§ 141. Марфалагічны разбор выклічнікаў

Парарадак разбору

1. Часціна мовы.
2. Разрад паводле паходжання.
3. Разрад паводле значэння.
4. Якія пачуцці ці пабуджэнні выражают.

Узоры

«*Заходзьце, калі ласка*», – запрасіў той жа мяккі голас. (Грах.)

Калі ласка – выклічнік, вытворны, састаўны, адносіцца да выклічнікаў этыкету, абазначае ветлівы зварот.

Ого, якая нечаканасць!.. (Хадк.)

Ого – выклічнік, невытворны, прости, эмацыйнальны, выражает пачуццё радасці.

§ 142. Гукапераймальныя слова

Пад гукаперайманнем разумеюцца асобныя гукі ці гукавыя комплексы, якія служаць для перадачы харктэрных выгукак, шуму, што ўтвараюцца прадметамі ці жывымі істотамі. Так, гукі крокакі перадаюцца як *tуп-туп-туп*, крык гусей – *га-га-га*, ход гадзініка – *цік-так*.

Гукапераймальныя слова могуць выступаць як слова-сказы: *Бух! бух! бух!* – адна за другой бухнулі *тыры гарматы...* (К-с), як выказнікі: *А гадзінік усё дзын-дзын-дзын...* Пры ўмове субстантывації могуць ужывацца ў ролі любога члена сказа і афармляцца з двукоссем ці без яго: *Адзін з удодаў узляцеў з глухім і адрывістым: «куп-уп-уп».* (В. В.) *Пастух на вёсцы затрубіў сваё тругу.* (Бр.)

Мадальныя слова

§ 143. Мадальныя слова ў беларускай мове

Мадальнымі называюцца слова, якія выражаюць адносіны асобы да з'яў рэчаінасці або да ўласнага выказвання. Гэта слова *напэўна, відавочна, бяспрэчна, відаць, здаецца, мабыць, магчыма, безумоўна і інш.*

Галоўная асаблівасць мадальных слоў – іх нязменнасць. Яны не маюць намінатыўнай функцыі, бо не называюць прадметаў, прымет, дзеянняў, а толькі паказваюць адносіны да рэчаінасці таго, хто гаворыць. Так, у сказе *Дрэвы, вядома, растуць павольна, марудна...* (В. В.) слова *вядома* абазначае ўпэўненасць.

Мадальныя слова не з'яўляюцца членамі сказа і не служаць для сувязі слоў у сказе. Яны ўжываюцца ў ролі пабочных слоў і выдзяляюцца інтанацыйна: *Як паселішча дрыгавічоў Тураў існаваў, мабыць, задоўга да князя Тура. Магчыма, ён меў тады якую-небудзь іншую назvu.* Потым, *відаць, пры Туру, была насыпана штуничная гара і пабудаваны вялікі для таго часу і добра ўмацаваны абарончымі прыстасаваннямі замак.* (В. В.)

У дыялогу мадальныя слова могуць выконваць ролю слоў-сказаў:

- Гэта што – разам, значыць, пойдзем?
- Безумоўна. Не будзеш пярэчыць? (В. Б.)

Мадальныя слова могуць выражаць ўпэўненасць, перакананне (безумоўна, бяспрэчна, відавочна, зразумела і інш.) або няўпэўненасць, сумненне (відаць, можа, мабыць, напэўна і інш.).

Мадальныя слова суадносяцца:

- 1) з назоўнікамі: *сапраўды, прауда, факт;*
- 2) з прыметнікамі, дзеепрыметнікамі і прыслоўямі: *вядома, пэўна, магчыма;*
- 3) з дзеясловамі: *відаць, здавалася, мусіць.*

У ролі мадальных могуць ужывацца словазлучэнні тыпу *на праўдзе сказаць, можна сказаць, можа быць, трэба думаць, на самай справе.*

СІНТАКСІС І ПУНКТУАЦЫЯ

§ 144. Прадмет і задачы сінтаксісу

Сінтаксіс вывучае адзінкі маўлення. Гэта раздзел граматыкі, у якім вывучаюцца заканамернасці спалучэння слоў у словазлучэнні і сказы, будова сказаў, а таксама іх тыпы.

Сінтаксіс непасрэдна звязаны з марфалогіяй. Гэтая сувязь пра-
яўляецца ў тым, што слова – часціны мовы – з'яўляюцца членамі
сказа або служаць для іх сувязі.

Словазлучэнне

§ 145. Паняцце словазлучэння

Словазлучэнне – гэта сэнсава-граматычнае адзінства двух або некалькіх самастойных слоў, звязаных падпарадковальнай сувяззю. Гэта можа быць спалучэнне назоўніка з прыметнікам або займеннікам (*новы капялюш, мае туфлі*), дзеяслова з назоўнікам (*пабачыца з сябрам*) або прыслоўем (*старанна зрабіць*) і інш.

Словазлучэнні можна выдзеліць, вызначаючы сэнсавыя і граматычныя сувязі паміж словамі. У сказе *З поля прыбрали багаты ўраджай, сяялі жыста* (К. Ч.) можна выдзеліць наступныя словазлучэнні: *прывялі з поля, прыбрали ўраджай, сяялі жыста, багаты ўраджай*.

Словазлучэннямі не з'яўляюцца:

- 1) спалучэнне дзеяніка і выказніка;
- 2) складаныя формы часцін мовы: будучага часу дзеяслова (*буду* *читаць*), загаднага і ўмоўнага ладу дзеяслова (*давайце пойдзем, сходзіў бы*), найвышэйшай ступені параўнання прыметніка (*самы вялікі*) і вышэйшай ступені параўнання прыслоўя (*менш падрабязна*);
- 3) састаўныя лічэбнікі: *сорак два, сорак другі*.

Словазлучэнні будуюцца на залежнай, падпарадковальнай сувязі, таму адно са слоў з'яўляецца галоўным, а другое – залежным. Так, у словазлучэнні *цікавая кніга* галоўным з'яўляецца слова *кніга*:

якая?
цикавая кніга.

У словазлучэнні *читаць кнігу* галоўным з'яўляецца слова *читаць*, а залежным – слова *кнігу*:

что?
читаць книгу.

Ад галоўнага слова да залежнага ставіцца пытанне.

Словы ў словазлучэннях звязаны граматычна і сэнсава.

Граматычная сувязь выяўляецца ў тым, што залежнае слова прымае ту форму, якой патрабуе галоўнае.

Сэнсавая сувязь выяўляеца ў тым, што словазлучэнне ўтвараеца толькі са слоў з пэўным лексічным значэннем: мы можам сказаць – *высокое дрэва*, але не скажам *кіслое дрэва*.

У адрозненне ад слоў словазлучэнні не толькі называюць паняцці, але і дэталізуюць іх.

Параўнайце:

дарога – роўная дорога
шырокая дорога
палявая дорога
дорога праз лес
дорога ў Мінск.

Словазлучэнні адрозніваюцца і ад сказаў. Яны не выражаютъ закончанай думкі, не маюць інтанацыі – гэта першае адрозненне. Другое адрозненне ў тым, што сказ можа складацца з аднаго слова: *Зіма. Мароз. Снег.* Словазлучэнне ж уключае ў сябе не менш за два слова.

Не ўсе спалучэнні слоў у сказе могуць уваходзіць у словазлучэнні.

Не ўтвараюцца словазлучэнні з радоў аднародных членай сказа, са спалучэнняў з адасобленымі і ўдакладняльнымі членамі сказа, з пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі, з даданымі часткамі ў складаназалежным сказе.

! Неабходна адрозніваць свободныя і фразеалагічныя словазлучэнні. Фразеалагічныя словазлучэнні з'яўляюцца адным членам сказа, таму ўваходзяць у склад сінтаксічнай адзінкі ў якасці галоўнага ці залежнага слова:

нос павесіў з гора
 востры на язык чалавек.

§ 146. Будова і граматычнае значэнне словазлучэння

Пад будовай словазлучэння разумеецца ўвесь набор часцін мовы, якія ўваходзяць у словазлучэнне.

Марфалагічная будова словазлучэння ў *весенскім паветры* – прыназоўнік + прыметнік + назоўнік у м. с.; марфалагічная будова словазлучэння *не выканай сваіх ававязкаў* – часціца + дзеяслово ў форме пр. часу + займеннік + назоўнік у р. с.

Паміж словамі ў словазлучэнні выражаютъ розныя сэнсаваграматычныя адносіны, прычым гэтыя адносіны адолькавыя для словазлучэнняў адной будовы. Напрыклад, у словазлучэннях *цікавая книга і каменны дом* слова *кніга* і *дом* абазначаюць прадметы, а слова *цікавая* і *каменны* – прыметы гэтых прадметаў. Мы можам сказаць, што гэтыя словазлучэнні маюць адолькавае граматычнае значэнне: абазначаюць прадмет і яго прымету. Такім чынам, граматычнае значэнне – катэгорыя, агульная для словазлучэнняў адолькавай будовы. Паколькі будова словазлучэнняў не пастаянная, то і граматычныя значэнні іх могуць быць самыя разнастайныя: *пісаць ліст* – дзеянне і прадмет, на які яно накіравана; *пісаць прыгожа* – дзеянне і яго прымета; *пісаць на дошцы* – дзеянне і месца, дзе яно адбываецца; *пісаць алоўкам* – дзеянне і інструмент яго выканання.

§ 147. Віды сувязі слоў у словазлучэннях

Слова ў словазлучэннях звязваюцца адным з трох відаў падпрадкавальнай сувязі – дапасаваннем, кіраваннем або прымыканнем.

Дапасаванне – гэта такі від сувязі, пры якім залежнае слова прымае ту граматычную форму, што і галоўнае. Пры змене формы галоўнага слова абавязкова змяняецца і форма залежнага. Прыметнікі, дзееприметнікі, парадкавыя лічэбнікі і займеннікі пэўных разрадаў у адзіночным ліку дапасуюцца да назоўнікаў у родзе і склоне, а ў множным ліку – толькі ў склоне. Напрыклад, у словазлучэнні *з высокага дома* прыметнік *высокага* дапасуецца да назоўніка (*з*) *дома* ў форме адзіночнага ліку, мужчынскага роду, роднага склону.

Кіраванне – такі від сувязі паміж словамі, калі залежнае слова становіцца ў форму таго ўскоснага склону, якога патрабуе галоўнае. Форма склону залежыць ад лексіка-граматычнага значэння галоўнага слова і сэнсу залежнага. Кіраўца здольны ўсе самастойныя часціны мовы, а «паддаюцца» кіраванню слова з прадметным значэннем: *читаць кнігу*, *читаць у кнізе*, *читаць сябру*, *читаць з сябрам*. Паколькі многія формы склонаў ужываюцца з прыназоўнікамі, адрозніваюць прыназоўнікае і беспрыназоўнікае кіраванне.

Сутнасць прымыкання ў тым, што залежнае слова звязваецца з галоўным толькі паводле сэнсу, бо з'яўляеца нязменным. Прымыкаць да галоўных слоў могуць прыслоўі (*выразна прачытаць*, *выразна прачытаны*), дзееприслоўі (*читаць лежачы*, *працаваць стоячы*), інфінітывы (*жадаць вучыцца*).

§ 148. Класіфікацыя словазлучэнняў

Класіфікацыя словазлучэнняў праводзіцца паводле іх структуры, паводле прыналежнасці галоўнага слова да пэўнай часціны мовы і паводле сэнсавых адносін паміж словамі ў словазлучэнні.

Паводле структуры (будовы) словазлучэнні падзяляюцца на простыя і складаныя.

Простыя словазлучэнні складаюцца з двух самастойных слоў: *чытаць кнігу, чытаць з цікавасцю*. Да простых адносяцца і словазлучэнні, якія складаюцца з большай колькасці слоў, калі ў іх склад уваходзяць складаныя граматычныя формы (*буду чытаць кнігу*), формы ступеняў парыўнання (*самы высокі дом*), складаныя колькасныя лічэбнікі (*сорак пяць кіламетраў*), а таксама фразеалагізмы (*бачыцца гады ў рады*).

Складаныя словазлучэнні ўключаюць тры (і больш) самастойныя слова: *дзяяўчынка з блакітнымі вачымі*.

Паводле прыналежнасці галоўнага слова да пэўнай часціны мовы словазлучэнні падзяляюцца на іменныя, дзеяслоўныя і прыслоўныя.

Іменныя словазлучэнні бываюць назоўнікавыя (*мяккі снег*), прыметнікавыя (*мокры ад расы*), лічэбнікавыя (*другі ад дарогі*), займеннікавыя (*хтосьці з вяскоўца*).

У **дзеяслоўных** словазлучэннях галоўнае слова можа быць прадстаўлена дзеясловам (*іду вуліцай*), дзеепрыслоўем (*з'ешы супу*), дзееприметнікам (*намаляваны алоўкамі*).

У **прислоўных** словазлучэннях галоўнае слова з'яўляецца прыслоўем: *вельмі хутка, далёка ад горада*.

Сэнсавыя адносіны залежаць ад таго, што абазначае залежнае слова – прымету, аб'ект дзеяння або акалічнасць. У залежнасці ад гэтага словазлучэнні падзяляюцца на **азначальныя** (*густы лес, леснікова сядзіба, першы ўрок*), **аб'ектныя** (*думаць пра падзею, будаваць дом*), **акалічнасныя** (*часавыя, прасторавыя, мэтавыя, прычынныя і інш.: прыехаць летам, прыехаць у горад, прыехаць у гості*).

§ 149. Асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове

У беларускай мове лічэбнікі *два* (дзве), *абодва* (абедзве), *тры*, *чатыры* дапасуюцца да назоўнікаў, якія маюць форму множнага ліку: *два статы, абодва браты, трыв яблыкі* (гл. § 84).

Асаблівасці кіравання ў беларускай мове (у парыўнанні з рускай) выяўляюцца ў наступным:

- 1) дзеясловы *дзяякаваць* (*падзяякаваць, аддзяякаваць, аддзяячыць*), *выбачаць*, *прабачыць*, *дараваць*, *кіруочы назоўнікамі* (займеннікамі), патрабуюць давальнага склону: *дзяякаваць бацьку* (*сястры, бабулі, дзядулю*), *выбачаць сябру* (*мне, яму, ёй*);
- 2) пры дзеясловах *жартаваць*, *насміхацца*, *смяяцца*, *рагатаць*, *дзівіцца*, *кпіць*, *зձекавацца* ўжываюцца назоўнікі роднага склону з прыназоўнікам *з*: *насміхацца з малога, зձекавацца з чалавека*;
- 3) дзеясловы руху *ісці*, *бегчы*, *ехаць*, *ляцець* і інш. пры азначэнні мэты дзеяння ўтвараюць словазлучэнні з вінавальным склонам назоўніка ці займенніка з прыназоўнікам *на*: *схадзіць на хлеб, ісці на яе*; калі пасля такіх дзеясловаў ужываюцца слова *ягады, грэбы* (або іх канкрэтныя назвы), *рыба, шчауе, дровы, буракі, кмен* і інш., то назоўнікі ўжываюцца ў форме вінавальнага склону з прыназоўнікам *у*: *пайшлі ў маліны, паехалі ў дровы, выбралі ў млын*;
- 4) пры дзеясловах *хварэць*, *захварэць*, *перахварэць* і прыметніку *хворы* назоўнікі ўжываюцца ў вінавальным склоне з прыназоўнікам *на*: *хворы на ангіну, перахварэць на грывах*;
- 5) дзеясловы *ажсаніць*, *ажсаніца* патрабуюць творнага склону з прыназоўнікам *з*: *ажсаніца з Таццяной, ажсанілі з нялюбай*;
- 6) у дзеяслоўных і назоўніковых словазлучэннях з прыназоўнікам *на* ўжываюцца назоўнікі і займеннікі ў месным склоне: *ездзілі на гарадах і вёсках, сумавалі на блізкіх, па старадаунім звычаі, вучыўся па кнігах, размаўляць па тэлефоне*;
- 7) у парыўнальных словазлучэннях залежнае слова ўжываецца ў вінавальным склоне з прыназоўнікам *за*: *старэйши за брата, зрабіў лепш за суседа*;
- 8) прыназоўнік *праз* ужываецца для выражэння прычынных адносін: *спазніўся праз дождж, спазненне праз дождж*, а таксама аб'ектных адносін пасля дзеясловаў *са* значэннем 'пранікаць, прабівацца': *прамень праз шчыліну, прабіца праз гушчар; у спалучэннях праз зубы, праз слёзы, праз сон*;
- 9) у спецыфічных словазлучэннях: *дом на трыв паверхі, падобны да брата, загадчык бібліятэкі, пазычыла нахса, дасылаць на адрес, больш за трыв кіламетры, за трыв крокі ад мяне, яма на сілас, бачыў на свае вочы, прыйшоў а пятай гадзіне*.

§ 150. Разбор словазлучэнняў

Унізе цвырчала вада ў рабочыя, на дрэвах ужо шмат дзе пра-
кідалася жоўтае лісце. (К. Ч.)

унізе цвырчала

| Парадак разбору: | Узор разбору: |
|--|---------------------------------------|
| 1. Простае ці складанае. | 1. Простае. |
| 2. Свабоднае ці фразеалагічнае. | 2. Свабоднае. |
| 3. Будова, галоўнае і залежнае слова. | 3. Прыслоё + дзеяслоў (прошлы час) |
| | ↓ унізе цвырчала |
| 4. Тып словазлучэння паводле граматычнага выражэння галоўнага слова. | 4. Дзеяслоўнае. |
| 5. Тып сінтаксічнай сувязі па- між словамі. | 5. Прымыканне. |
| 6. Тып словазлучэння паводле сэнсавых адносін. | 6. Акалічнаснае (месца). |
| 7. Граматычнае значэнне. | 7. Дзяянне і месца дзяяння. |

Разбор можа быць прадстаўлены ў схеме:

дзе?
↓ прымык
унізе цвырчала

Словазлучэнне простае, свабоднае, дзеяслоўнае, акалічнаснае.

Будова: прыслоё + дзеяслоў (пр. час).

Граматычнае значэнне: дзяянне і месца дзяяння.

* * *

якое?
↓ дапасав.
жоўтае лісце

Словазлучэнне простае, свабоднае, іменнае (назоўнікае),
азначальнае.

Будова: прыметнік + назоўнік (н. с.).

Граматычнае значэнне: прадмет і яго прымета.

* * *

дзе?
x прымык
пракідалася шмат дзе

Словазлучэнне складанае, свабоднае, дзеяслоўнае, акаліч-
наснае.

Будова: дзеяслоў (пр. час) + прыслоё + прыслоё.

Граматычнае значэнне: дзяянне і месца, дзе яно адбываецца.

* * *

якое?
x кірав.
вада ў рабочыя

Словазлучэнне простае, свабоднае, іменнае (назоўнікае),
азначальнае.

Будова: назоўнік (н. с.) + прынализоўнік + назоўнік (м. с.); кіра-
ванне прынализоўнікае.

Граматычнае значэнне: прадмет і яго прымета.

* * *

дзе?
x кіраванне
пракідалася на дрэвах

Словазлучэнне простае, свабоднае, дзеяслоўнае, акалічнаснае.

Будова: дзеяслоў (пр. час) + прынализоўнік + назоўнік (м. с.);
кіраванне прынализоўнікае.

Граматычнае значэнне: дзяянне і месца, дзе яно адбываецца.

Сказ. Тыпы сказаў

§ 151. Сказ як асноўная сінтаксічнае адзінка

Сказ – гэта граматычна і інтанацыйна аформленая адзінка моўных зносін, у якой сфарміравана і выражана пэўная думка: *Сымон Будны – наступнік Скарыны ў справе друкавання кніг і пашырэння асветы сярод народных мас.* (В. В.) *Шануцце зямлю нашу ўвесну, што ўся аддалася сяўбе.* (Сіп.)

Асноўная прымета сказа – предыкатыўнасць, якая ўказвае на судноснасць зместу выказвання з рэчаіснасцю. У словазлучэнні предыкатыўнасці няма. Напрыклад, у словазлучэнні *прыгожа адбівалася* названа дзеянне і яго прымета, але няма пэўнага паведамлення. У сказе ж – *Дубовае лісце з усімі яго прожылкамі прыгожа адбівалася на ніжній скарынцы бохана...* (Сач.) – выражана закончаная думка. Предыкатыўнасць выражаетца праз мадальнасць, якая абазначае дзеянне як рэальнае або толькі як магчымае, пажаданае: *Мы будзем дом. Мы будавалі б дом.* Граматычныя паказчыкі мадальнасці – час і лад дзеяслова.

Другая прымета сказа – інтанацыйная аформленасць: *Вясна. Сяўба. Працуцце, людзі!*

§ 152. Тыпы сказаў паводле мэты выказвання

Паводле мэты выказвання сказы бываюць апавядальныя, пытальныя і пабуджальныя.

Апавядальнымі называюцца сказы, у якіх паведамляецца пра факты рэчаіснасці, канстатуецца наяўнасць або адсутнасць чаго-небудзь: *Ноч. Зіма. У хаце ўсе спяць.* (І. Н.) *Неба не пасвяціла, а даждж паменшаў, ішоў драбнейшы, радзейшы, але не пацяпела.* (Янк.) Асаблівасць апавядальных сказаў – спакойная, роўная інтанацыя, з паніжэннем на канцы сказа і павышэннем (лагічным націскам) на слове ці групе слоў. У канцы апавядальнага сказа ставіцца кропка.

Пытальны сказ – гэта сказ, у якім выражана пытанне: *У цябе час ёсць?* (І. Н.) *Ты куды гэта ўёў?* (Скр.) *Ты што, сын, надумаў?*

(Дубр.) Пытальныя сказы вызначаюцца своеасаблівай інтанацыяй – павышэннем тону на tym слове, на якое падае лагічны націск. Пры афармленні пытальнага сказа, акрамя інтанацыі, выкарыстоўваюцца пытальныя часціцы, займеннікі, прыслоўі – *ци, няўжо, хіба, колькі, які, чаму, дзе, калі* і інш. У канцы пытальнага сказа на пісьме ставіцца пытальнік.

У залежнасці ад характеристу пытання пытальныя сказы падзяляюцца на ўласна-пытальныя, пытальна-рытарычныя і пытальна-пабуджальныя.

Уласна-пытальныя сказы прадугледжаюць абавязковы адказ на пытанне:

- *На базар павезяце яблыкі?* – спытаў Пяцро.
- *На базар.*
- *Хату будзеце ставіць?*
- *Хату.* (І. Н.)

Пытальна-рытарычныя сказы не патрабуюць адказу – у іх саміх штосьці сцвярджаецца або адмаўляецца: *Хіба свет не без добрых людей?* (К-с) На пісьме ў канцы такіх сказаў ставіцца пытальнік або клічнік, а пры моцнай экспрэсіі – абодва знакі: *I дзе не свеце ёсць такая, як Нёман, рэчанка другая?!* (К-с)

Пытальна-пабуджальныя сказы ў форме пытання выражаютъ просьбу, пажаданне, пабуджэнне да дзеяння: *Можа б, ты заўтра зайдоў?* (І. Н.) *Дык мо пад'едзеце са мною ў канец поля?* (Дал.)

Пабуджальнымі называюцца сказы, у якіх выражаютъ загад, просьба, парада, перасцярога, запрашэнне, заклік. Адметная рыса – пабуджальная інтанацыя: *«Глядзі пад ногі сабе! – кричыць Коля. – Не гойсай па лесе! Татычыся і татычыся!»* (І. Н.)

У пабуджальных сказах выказнік можа ўжывацца ў форме:

- загаднага ладу 2-й асобы: «*Стой! Ні з месца!*» (І. Н.)
- будучага часу: *Заўтра ж паедзем у млын!*
- прошлага часу з часціцай *каб*: *Каб нікто заўтра не спазніўся!*
- інфінітыва: *«Джым, ляжыць!»* – строга скамандаваў Валошын. (В. Б.)

– 3-й асобы цяперашняга часу з часціцай *няхай* (хай): *Хай гучыць беларускае слова!*

У клічных сказах выражанне набывае ўрачыстасць або эмаліянальнае гучанне. Клічнымі могуць быць апавядальныя, пытальныя і пабуджальныя сказы пры наяўнасці клічнай інтанацыі, якая перадае разнастайныя адценні пачуццяў – захапленне, здзілленне, радасць, гнеў, засмучэнне і інш. Для ўзмацнення клічнай інтанацыі часта ўжываюцца часціцы, выклічнікі. У канцы клічнага

сказа ставіцца клічнік: *У Васі вунь трывцаць баравікоў!* (І. Н.) *Таварыш сяржант! А ну вярніцеся!* (В. Б.) *Ох, як даўно я думаў аб гэтай сустрэчы!* (Б.)

§ 153. Тыпы сказаў паводле адносін зместу выказвання да рэчаіснасці

Паводле адносін зместу выказвання да рэчаіснасці сказы падзяляюцца на сцвярджальныя і адмоўныя.

Сцвярджальнымі называюцца сказы, у змесце якіх сцвярджаецца наяўнасць чаго-небудзь у рэчаіснасці: *Даждж перастаў, праглянула сонца. Паветра было свежае і чыстае. Жоўты пясок ярка вылучаўся сярод зялёнага фону травы і хмызняку.* (В. В.)

У **адмоўных** сказах адмаўляеца наяўнасць таго, пра што гаворыцца ў сказе. У такіх сказах ававязкова прысутнічае часціца *не* або *ні* ці слова *няма*: *Па грыбы мяне яшчэ ні разу не бралі.* (І. Н.) *Там нікога няма.* (В. Б.)

Сказы, у якіх адмоўная часціца стаіць не перад выказнікам, называюцца **частковая адмоўнымі**: *Не хто-небудзь іншы, а ён, Данікаў друг Мікола Кужалевіч, паказваў панам вялікі, складзены ўдвая ліст паперы.* (Б.)

- ! Не заўсёды наяўнасць часціцы *не* сведчыць пра тое, што сказ адмоўны, бо часціца *не* можа быць сцвярджальнай (гл. раздзел «Часціцы»): *Ён не мог не прыйсці. Хто не любаваўся на жураўліны клін!*
- ! Пытальна-рытарычныя сказы без адмоўных слоў могуць быць адмоўнымі: *Хіба ж ёсць на свеце ішчасце лепшае, як пад небам, Бацькаўшчыны жыць?* (Віт.)

§ 154. Тыпы сказаў паводле структуры

Паводле структуры сказы падзяляюцца на простыя і складаныя.

Простыя сказы – гэта сказы з адной граматычнай (предыдущай) асновай, што складаецца з дзеяніка і выказніка або аднаго з іх: *З палёў шырокіх вецярок прыносіць крыштальны звон даспелага калосся.* (Панч.)

Складанымі называюцца сказы, у якіх ўваходзяць дзве і больш граматычных асноў, што ад'яднаны сэнсам і інтанацыяй: *Верасы пад лісцем спалі, бор зялёны гнуўся, недзе пелі ў ўёмнай дапі журавы ды гусі.* (Куп.)

Простыя сказы могуць быць двухсастаўнымі і аднасастаўнымі, развітымі і неразвітымі, поўнымі і няпоўнымі, ускладненымі і няускладненымі.

У **двуҳастаўных** сказах ёсць састаў дзеяніка і выказніка (прычым дзеянік і выказнік могуць мець пры себе паяснільныя слова): *Сонца па-ранейшаму палиць нясыерпна.* (І. Н.)

У **аднасастаўных** сказах ёсць або састаў дзеяніка, або састаў выказніка: *Летні дзень. Вечарэ. Ціха на дварэ.*

Неразвітыя сказы складаюцца толькі з галоўных членau сказа: *Угерэла сонца.* (К-с) *Жніво. Ранне.* (Гар.) *Лета скончана.* (Луж.)

У **развітых** сказах, апрача галоўных, ёсць даданыя члены сказа: *Гарачы дзень. На полі душна.* (К-с) *Дажджавое памяло жсоўтых лісцяў нямяло.* (Панч.)

У **поўных** сказах прысутнічаюць усе неабходныя члены гэтай структуры, што робіць зразумелым сэнс выказвання: *Добра было ясным днём на высокім беразе.* (К. Ч.)

Няпоўнымі з'яўляюцца сказы, у якіх апушчаны адзін ці некалькі членau сказа, неабходных для разумення зместу (іх можна вызначыць толькі з кантэксту). Найчасцей няпоўныя сказы сустракаюцца ў дыялогах:

– *Дзе вы ваду бралі?* – спытаў хлопец.

– *У калодзежы,* – адказаў Трахімчук... (І. Н.)

Ускладненымі з'яўляюцца сказы, у складзе якіх ёсць ці аднародныя члены сказа, ці адасобленыя члены сказа, ці зваротак, ці пабочныя слова і сказы, ці ўстаўныя канструкцыі: *Зімовае сонца хілілася на захад, нізка спусцілася над самым лесам.* (Лынък.) *Першы гром, дрымотны і далёкі, як з наўбыту рык старога тура.* (Вял.) *Матчына нявыцвілае слова, дайжнікі мы вечныя твае.* (Бур.) *Мабыць, самы прыгожы з усіх беларускіх шляхоў – лясны шлях з Мінска на Полацк.* (В. Б.) *Высока цанілі дружбу з Цішкам Гартным паэты Якуб Колас і Янка Купала, а таксама Змітрок Бядуля (Ясакар) і Міхась Чарот.* (Лынък.)

Просты сказ

§ 155. Галоўныя і даданыя члены сказа

Члены сказа – гэта слова і словазлучэнні, якія ўваходзяць у сказ і выконваюць у ім пэўную сэнсавую і сінтаксічную ролю.

Галоўнымі членамі сказа называюцца дзейнік і выказнік. Яны ўтвараюць граматычную аснову.

У двухстаўным сказе прысутнічаюць і дзейнік, і выказнік, прычым іх можа быць некалькі: Дадому я адразу не пайшоў. (І. Н.) Я прыйшоў у клас і сеў за парту. (І. Н.) Гракі, вароны чаргадою за свежай ходзяць баразною. (К-с)

Даданымі называюцца члены сказа, якія не ўваходзяць у граматычную аснову, знаходзяцца ў падпарадкавальнай сувязі з галоўнымі членамі сказа або паміж сабою, г.зн. дапаўняюць, паясняюць, удакладняюць нейкі член сказа. Даданымі членамі сказа з'яўляюцца азначэнні: А вечар чуткі, гутарлівы разносць гоман, смех ішчалівы... (К-с); дапаўненні: А яблыня старая поўнай жменяй дажджу мне сыпанула за каўнер. (Бур.); акалічнасці: Дзенідзе купамі і ў адзіночку растуць дубы. (В. В.)

§ 156. Дзейнік

Дзейнік – галоўны член сказа, які выражае прадмет думкі і паясняеца выказнікам. Дзейнік можа абазначаць суб'ект дзеяння: Мы будзем ставіць новую хату! (Б.); аў'ект дзеяння: Будавалася новая хата; дзеянне як назыву: Будаваць – гэта сапраўды цікава.

Дзейнік можа быць выражаны:

- 1) назоўнікам у назоўным склоне: За белым поплавам дарога вывела да шляху. (І. М.);
- 2) займеннікам у назоўным склоне: Яна неяк адразу супакола маці... (Ш.);
- 3) субстантываванымі часцінамі мовы: Малы засмияўся. Свеа заўседы памогуць. Паранены застагнаў. Абое стаміліся;
- 4) колькаснымі лічбнікамі: Восем дзеліцца на два;

- 5) інфінітывам: Вучыца – вялікая асалода;
- 6) прыслоўем, службовымі часцінамі мовы і літарамі ў сказах тыпу Заўседы – акалічнаснае прыслоўе часу. Толькі – сэнсавая (абмежавальная) часціца А – першая літара алфавіта;
- 7) спалучэннем слоў: Два ды два – чатыры. Некалькі тыхдніў за працай прайшлі (Б.) Падышло чалавек з восем. (Хадк.) Адзін з іх не прыйшоў;
- 8) сказам: Што будзе далей? – вечнае пытанне.

Паводле структуры дзейнікі бываюць простыя, складаныя і састаўныя.

Простыя дзейнікі выражаюцца адной словаформай: Позна вечарам прыйшоў бацька. (І. Н.) Самае цікавае адбылося вечарам. У ролі простага дзейніка могуць выступаць любыя часціны мовы, ужытыя ў значэнні назоўніка, а таксама фразеалагічныя спалучэнні слоў.

Складаныя дзейнікі выражаюцца спалучэннем слоў: Прайшло столыкі гадоў... (Бл.) У дол кала печкі ўдарыў пук святла ад ліхтарыка. (В. Б.)

Састаўны дзейнік выражаецца спалучэннем дзеяслоўнай звязкі ў форме інфінітыва і іменнай часціны мовы: Стаяць настайдзікам – яго мара. Быць першым – мара кожнага спартсмена.

У складненымі называюцца простыя дзейнікі, выражаныя спалучэннем (або паўторам) аднолькавых ці сінанімічных слоў: Усе-усе тады згадзіліся. (Сач.) I замліца-замелька нас карміла заўсёды. (Хв.) Пад нагамі ралля, ралля, ралля...


§ 157. Выказнік

Выказнік – граматычна залежны ад дзейніка член сказа, які абазначае дзеянне, стан ці прымету прадмета, названага дзейнікам.

Выказнік можа адказваць на наступныя пытанні:

- што робіць прадмет? Арол кружыць у паднябесці. (Сач.);
- што робіцца з прадметам? У Мінску ўзводзіцца новы будынак Нацыянальны бібліятэкі;
- які прадмет? Яна вельмі мілая з твару. (Сач.);
- хто такі прадмет? што такое прадмет? Максім Танк – народны пісьменнік Беларусі. Мова – найважнейшы срэдак зносін паміж людзьмі.

Тыпы выказнікаў прадстаўлены ў табліцы:



Простымі называюцца выказнікі, якія складаюцца з адной словаформы, у якой заключана іх лексічнае і граматычнае значэнне: Заўсёды славіцца Слуцк сваімі пладовымя садамі. (В. В.) Марына старэйшая за брата.

Простыя дзеяслоўныя выказнікі могуць выражаліца:

- 1) дзеясловамі абвеснага, умоўнага і загаднага ладу: Ластаўка весела шчабечча на саламянай страсе хаты. (Сач.) Буду з нецярплюсцю чакаць вас. (Сач.) Я зрабіў бы гэта і без тваёй дапамогі. Хай месяц між зор пахаджвае з ліхтарыкам, быццам пастух. (Астр.);
- 2) інфінітывам: Кветкам красавацца гарэць агнём чырвоным. (Бр.);
- 3) усечанай формай дзеяслова – так званым дзеяслоўным выклічнікам: Маланка блісъ з-за хмары. (К-с);
- 4) фразеалагічным словазлучэннем, калі яно сваім значэннем адпавядае слову (дзеяслову): Ад кальскі да магілы выціскалі сокі, кроў пілі, цягнулі жылы каты-кравасмокі. (К. К.) Усе фразеалагізмы можна замяніць дзеясловамі: прыгняталі, мучылі, здзекаваліся.

Простыя дзеяслоўныя выказнікі можа быць ускладненым – калі ён выражаны двумя аднолькавымі ці сінанімічнымі дзеясловамі: Гадзіннік няўмольна лічыцца і лічыцца хвіліны... (Сач.) або спалучэннем дзеясловаў з формай прошлага часу дзеясловаў быць, узяць: Зайдросны мароз узяў бы пазакрываў лёдам і снегам шыбы на вокнах. (К-с)

Простыя іменныя выказнікі могуць выражаліца:

- 1) іменнымі часцінамі мовы: прыметнікамі (Вада ў возеры надзіва чистая і светлая. (В. В.)); назоўнікамі (Гэта мая мара. Магазін сёняня на замку.); лічэбнікамі (У адзіноце гэтай ты, аднак, не адзін. (Б.)); займеннікамі (Гэтая справа не для нас. (А. Ч.));

- 2) дзеепрыметнікамі: Жыта зvezена даўно. (К-с);
- 3) прыслоўямі: Мая сястра ўжко замужсам;
- 4) безасабова-предыкатыўнымі словамі: У хаце пуста і няўтульна. (А. А.);
- 5) выклічнікамі: Ты ў нас ого-го! (А. Ч.);
- 6) гукапераймальнікамі словамі: А мой пранік лясь ды лясь па гляняным таку... (Куп.).

Састаўныя выказнікі складаюцца з двух структурных кампанентаў: дзеяслова-звязкі і выказальнага слова. Дзеяслоў-звязка выражает граматычнае значэнне (паказвае на час, асобу, лік, род) і каардыніруе тым самым сувязь выказальнага слова з дзеяльнікам. Выказальнае слова выражает лексічнае значэнне выказніка: Наогул, ён, мой Міхась, любіў і умей сыходзіцца з цікавымі людзьмі, умей іх знаходзіць. (Б.) Без буслоў бяздоннае сінѧе неба становіцца пустым і нецікавым. (В. Б.)

У ролі звязак ужываюцца асабовыя формы дзеясловаў быць, стаць, перастаць, закончыць, пачаць, хацець, магчы, жадаць, з'яўляць і інш., прыметнікі рад, гатоў, дзеепрыметнікі вымушаны, абавязаны, мадальныя слова трэба, варта, нельга, немагчыма.

Састаўныя дзеяслоўныя выказнікі складаюцца з дзеяслова-звязкі і інфінітыва: Ля кустоў пачынаў ўжко завязвацица туман. (Сіп.) Многа радасі можна зазнаць у зімовы лесе. (Кр.)

Састаўныя іменныя выказнікі складаюцца з выказальнага слова, якое выражана іменнай часцінай мовы, і дзеяслова-звязкі.

Выказальнае слова можа выражаліца:

- 1) назоўнікамі: Дык ты неўзабаве гаспадаром будзеши! (К. Ч.);
 - 2) прыметнікамі: Дзень быў ясны, блакітны. (І. М.);
 - 3) лічэбнікамі: Аксіння зноў засталася адна. (Кул.);
 - 4) займеннікамі: Рэчка зімою была не такая, як улетку;
 - 5) дзеепрыметнікамі: Сталы і столікі былі засланы чыстымі настольнікамі і настольнічкамі. (К-с);
 - 6) прыслоўямі: Яна даўно ўжко была замужсам;
 - 7) безасабова-предыкатыўнымі словамі: Ад гэтага спакойнага святла яшчэ цішэй здавалася на зямлі. (К. Ч.);
 - 8) сінтаксічна непадзельнымі словазлучэннямі: Сам я па прафесіі настайнік, знаю слоў дакладную вагу. (Панч.);
 - 9) фразеалагічнымі словазлучэннямі: У тую нач разведка быда пад самым бокам фашысцкага гарнізона. (Б.)
- Роль звязкі ў састаўным іменным выказніку могуць выконваць дзеясловы, якія абазначаюць рух або становішча: ісці, сядзець,

ляжасць, стаяць і інш.: *Млын маўчай, лопасці стаялі сухія і нерухомыя...* (Хомч.) *Юля прыйшла вясёлая.*

Складанымі называюцца выказнікі, якія маюць у сваёй структуры больш за два кампаненты – і дзеяслоўныя, і іменныя: *Нялёгка было дабірацца сюды праз балоты.* (Бяд.) *Дзень меўся быць найлепшы.* (Скр.)

* * *

✓ Запомніце:

1. Калі пры выказніку ўжыты слова чалавек, мужчына, жансчына, людзі, хлопец, рэч, дрэва і інш. у значэнні родавых паняціяў, гэтыя слова не змяняюць тыпу выказніка: *Бацькі мае людзі добрыя* (выказнік просты іменны). *Бацька мой быў працавіты чалавек* (выказнік састаўны іменны).

2. У склад выказніка можа ўваходзіць параўнальны злучнік: *Звычайна пад раніцу завея быццам улягалася слабела.* (Сач.)

§ 158. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам

Пры адсутнасці дзеяслова-звязкі паміж дзейнікам і выказнікам працяжнік можа ставіцца або не ставіцца. Гэта залежыць ад спосабу выражэння галоўных членаў сказа, а ў некаторых выпадках і ад суседніх слоў.

Працяжнік ставіцца:

- 1) калі абодва галоўныя члены выражаны назоўнікамі ў назоўным склоне: *Лес – жывая вонратка зямлі, яе музыка.* (І. Н.);
- 2) калі абодва галоўныя члены сказа выражаны колькаснымі лічбенікамі: *Пяць і пяць – дзесяць;* калі дзейнік выражаны назоўнікам назоўнага склону, а выказнік – лічбенікам: *Плошча Белавежскай пушчы – 79171 га;*
- 3) калі абодва галоўныя члены сказа або адзін з іх выражаны інфінітывам: *Хату зрабіць – не скрынку збіць.* (Прым.) *Занятак госця – бясконца есці.* (Ш.);
- 4) калі перад выказнікам ёсць слова вось, гэта, значыць, гэта значыць: *Час – гэта нешта нечувана шпарка-імклівае.* (К. К.);
- 5) калі дзейнік выражаны назоўнікам, а выказнік – фразеалагізмам з ацэнчальным значэннем: *Ноч – хоць вока выкалі;*
- 6) калі выказнік выражаны ўсечанай формай дзеяслова тыпу блісь, круць, гон, скок, шусь: *Уладзік зараз – шмыг у дзвёры!* (К-с)

7) калі дзейнік выражаны назоўнікамі ці займеннікам, а выказнік – выклічнікам (у сказах тыпу *Ён яшчэ – ого!.*)

Працяжнік не ставіцца:

- 1) калі дзейнік або выказнік выражаны займеннікам: *Я сын працоўнага народу.* (Лынък.) *Хлеб у нас свой.* (Ш.);
- 2) калі перад выказнікам, выражаным назоўнікам у назоўным склоне, ёсць адмоўне: *Пешы коннаму не таварыш.* (Прык.);
- 3) калі выказнік выражаны інфінітывам, працяжнік ставіцца: *Век зжыць – не мех смыць.* (Прык.)
- 4) калі перад выказнікам стаіць не дапасаваны да яго член сказа або пабочнае слова, злучнік ці часціца: *Юрка ўжо амаль афіцэр.* (І. С.) *Косцік, відаць, добры хлопец.* (Пасл.);
- 5) калі пры выказніку ёсць парадаўнальны злучнік як, як быццам, нібы, што: *Сашыны вочки як вугальki, з лёгкім карым адценнем.* (П. П.);
- 5) калі выказнік, выражаны назоўнікам, стаіць перад дзейнікам-назоўнікам: *Асаблівы чалавек дзядзька Тамаш.* (К. Ч.).

Ва ўсіх адзначаных выпадках можа быць паставлены працяжнік з мэтай лагічнага выдзялення дзейніка ці выказніка: *Я – матчын спеў, я – матчыны трывогі...* (К.) *Ласкаве сонца – што дзень ясны.* (К-с) *Нядобрае пачуццё – зайдзрасць.* (Ш.)

§ 159. Дапасаванне выказніка да дзейніка

Пры дзейніку, які выражаны іменна-колькасным спалучэннем, выказнік можа ўжывацца як у адзіночным, так і ў множным ліку.

У адзіночным ліку выказнік ужываецца ў наступных выпадках:

- 1) калі ў склад дзейніка ўваходзяць няпэўна-колькасныя слова многа, шмат, мала, няшмат, некалькі, а таксама слова тыпу частка, большасць, сотня: *Большасць людзей маўчала...* (І. М.) *Там стаяла некалькі хат.* (К. Ч.);
- 2) калі спалучэнне лічбеніка з назоўнікам абазначае прыблізную колькасць: *Чалавек з дзесяць прыехала музыкантай.* (Лынък.);
- 3) калі выказнік стаіць перад дзейнікам: *Тут было некалькі дзесяткаў сялян з сем'ямі, з маёmacцю, з коньмі, з каровамі.* (Лынък.);
- 4) калі колькасна-іменнае спалучэнне абазначае адзрак часу: *Прайшло дзве гадзіны;*

- 5) калі ў склад дзейніка ўваходзяць зборныя лічэбнікі або слова *тысяча, мільён, мільярд: Раштам з зарасніку выйшла яшчэ троє незнаемых.* (К. Ч.).
У множным ліку выказнік ужываецца ў наступных выпадках:
- 1) калі дзейнік выражаны спалучэннем назоўніка назоўнага склону з назоўнікам у форме творнага склону: *Тата з Толем едуць ззаду, на другім возе.* (Б.);
 - 2) калі дзейнік выражаны спалучэннем колькаснага лічэбніка і назоўніка са значэннем асобы: *Праз хвіліну на дарогу выйшли два чалавекі.* (Дам.); калі ў такім спалучэнні неадушаўлены назоўнік стаіць перад выказнікам: *Пяць дубоў шырока раскінулі свае кроны.* (К-с);
 - 3) калі ўвесь дзейнік або толькі назоўнік у ім мае пры себе азначэнне: *Шаснаццаць страшных, нясцерпных год ... адмералі свой лік у матчыным сэрцы.* (В. Б.);
 - 4) для падкрэслівання актыўнасці дзеяння: *Трое хлопцаў ледзь не подбегам пашыбавалі ў веску.* (І. Н.).

! У мове мастацкіх твораў часта сустракаюцца *адхіленні* ад пералічаных правілаў.

§ 160. Дапаўненне

Дапаўненне – даданы член сказа, які абазначае аб'ект і адказвае на пытанні ўскосных склонаў: *Руки, вы даяце нам хлеб і сакавіцкія сінія кветкі.* (Е. Л.)

Дапаўненне можа быць выражана:

- 1) назоўнікам: *Я прыношу з панадворку бярозавыя дровы, падкладаю ў грубку.* (А. А.);
- 2) займеннікам: *Са мною гаворыць, як быццам жывая, сагрэтая сонцам, зямля маладая.* (Гл.);
- 3) субстантываванымі часцінамі мовы: *Аднаму лъецца, а другому нават не катае.* (Прык.) *Падышоўши, убачыў абаіх. Усе суцішали малога;*
- 4) інфінітывам: *Туравец загадаў залегчы ўсім пры дарозе.* (І. М.);
- 5) прыслоўем (у значэнні назоўніка): *Пялю пра сення з любасцю...* (Бр.);
- 6) спалучэннем слоў: *Убачыўши мяне, [жанчына] працягнула акраец хлеба.* (Хомч.)

У залежнасці ад слова, да якога дапаўненні адносяцца, яны бываюць прыдзяеслоўныя і прыйменныя. У залежнасці ад спосабу вы-

ражэння і ад таго, да якіх слоў яны адносяцца ў сказе, дапаўненні падзяляюцца на прымыя і ўскосныя.

Прымыя дапаўненні адносяцца да пераходных дзеясловаў і абазначаюць аб'ект, на які непасрэдна накіравана дзеянне. Асноўны спосаб іх выражэння – форма вінавальнага склону без прыназоўніка: *Позняя восень жоўтым дываном рассыпала лісце...* (С. А.)

Промое дапаўненне можа быць выражана і формай роднага склону без прыназоўніка: 1) калі дзеянне, абазначанае пераходным дзеясловам, пераходзіць не на ўесь прадмет, а на яго частку: *Хату ен уцяплю, на столь нацягаў қастрыцы і пляск.* (А. Ч.); 2) калі пры пераходным дзеяслове ёсьць адмоўне: *Нічога не раблю я.* (Сач.); 3) калі дапаўненне абазначае аб'ект часовага карыстання і ўжыта з дзеясловамі *даць, узяць, браць, пазычыць, напрасіць: Насця пазычыла ў суседзяў газы і зварыла на прымусе суп.* (К. Ч.)

Дапаўненні, выражаныя ўсімі ўскоснымі склонамі, акрамя пералічаных вышэй, называюцца ўскоснымі. Яны могуць адносіцца да непераходных дзеясловаў, назоўнікаў, прыметнікаў, прыслоўяў: *Я ляжаў са стрэльбаю за камлем і не зводзіў вачэй з лісы...* (Сач.)

§ 161. Азначэнне

Азначэнне – даданы член сказа, які паказвае на прымету, якасць ці ўласцівасць прадмета (суб'екта, аб'екта ці акалічнасці) і адказвае на пытанні які? чый?: *Не забудзьма ж нашчадкам сваім передаць у наязменнай красе наша добрае слова.* (Вял.)

Азначэнні могуць звязвацца з паяснёнымі словамі дапасаваннем, кіраваннем і прымыканнем. У залежнасці ад віду сувязі яны бываюць дапасаваныя і недапасаваныя.

Азначэнні, якія дапасуюцца да паяснёнага слова ў родзе, ліку і склоне, называюцца **дапасаванымі**. Яны могуць выражаніца: 1) прыметнікамі: *Зорка срэбная ўпала ў воду.* (Панч.); 2) займеннікамі: *Я прыехаў пажыць у родным свеце майго маленства і маладосці...* (Б.); 3) парадкавымі лічэбнікамі: *Брыгада чакала першага самалёта з Масквы.* (Ш.); 4) дзееприметнікамі: *Пратаптаная сцежска вілася праз прасеку...* (П. П.) і дзееприметнымі зваротамі: *Мядовы пах чабору змешваецца з густым настоем нагрэтай сонцам зямлі.* (В. В.)

Недапасаваныя азначэнні звязваюцца з паяснёным словамі кіраваннем або прымыканнем. Яны могуць выражаніца: 1) назоўнікамі ва ўскосных склонах (з прыназоўнікамі ці без іх): *Дарогу да*

Бярозава таксама недзе замяло. (В. Г.); 2) прыналежнымі займенікамі яго, яе, іх: Ідуць касцы, звіняць іх косы... (К-с); 3) прыслоўямі: Суседам справа аказаўся дзед Мікіта. (Янк.); 4) інфінітывам: Не было беспрычынным і Віктарава жаданне змяніць свой жыццёвы шлях. (Дубр.); 5) словазлучэннямі: Зіма сорак пятага года ў Венгрыі была цёплая. (Хомч.)

§ 162. Прыдатак

Прыдатак – гэта азначэнне, выражанае назоўнікам, які паслядоўна дапасуецца да паяснёнага слова ў склоне: Вясна-красуня ў бубны б'е. (Ал.).

Прыдаткі могуць абазначаць якасць ці ўласцівасць прадметаў: вочы-васількі, цар-дуб; сваяцкія адносіны: цётка Адэля; відавое адразненне: лодкі-пласкадонкі лён-даўгунец; род заняткаў, прафесію, пасаду, узрост: лётчык-знішчальнік, выкладчык Несцяровіч, хлопчык-падлетак; геаграфічныя назвы: возера Свіязь, горад Полацк; назвы прадпрыемстваў, кніг, часопісаў, фільмаў, калгасаў, гасцініц, караблёў і інш.: паэма «Новая зямля», гасцініца «Планета».

! Пры абазначэнні асобы прыдаткам з'яўляецца агульны назоўнік (дзед Талаш), пры абазначэнні неадушаўлёнага прадмета прыдаткам з'яўляецца ўласны назоўнік (рака Свілач).

! Не з'яўляюцца прыдаткамі назоўнікі-сінонімы (сцежскі-дарожкі, бяды-горы).

Адзіночны прыдатак пішацца з паяснёным словам праз злучкі:

- 1) калі абодва слова – агульныя назоўнікі: Усе астравукі-ельнікі разам складаюць сто чатыраццаць гектараў... (В. В.);
- 2) калі ўласны назоўнік стаіць перад агульным: Над ціхай Свілаччы-ракой зара вясенняя іродзіца. (Астр.).

У двухоссе бяруцца прыдаткі, якія абазначаюць назвы прадпрыемстваў, кніг, фільмаў і г.д.: трактар «Беларус», паэма «Курган». Прыйдаткі са словамі імя ў двухоссе не бяруцца: Беларускі дзяржавны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка.

Прыдаткі бываюць **простыя** (з аднаго слова) і **складаныя** (з некалькіх слоў).

Прыдаткі, якія пішуцца ў двухоссе або ўжываюцца са словамі імя, адносяцца да недапасаваных.

§ 163. Акалічнасць

Акалічнасць – даданы член сказа, які характарызуе дзеянне, спосаб дзеяння і розныя ўмовы дзеяння: Малым уранні спіца асабліва соладка. (Б.)

У ролі акалічнасці могуць выступаць прыслоўі: Бачыць самога сябе з вялікай адлегласці бывае вельмі прыемна. (Б.); дзеепрыслоўі: Ён ішоў да хаты не спяшаючыся. (Сіл.); назоўнікі ва ўскосных склонах: I сэрца балела ў адчай ажно да світання. (Бур.); лічэбнікі або спалучэнні лічэбнікаў з назоўнікамі: Гэтае вялізнае гніздо я ведаў гадоў пяць. (Р. І.); інфінітыў: Прыехалі знаёміца новыя суседзі. (Ш.).

Акалічнасці могуць абазначаць розныя абставіны дзеяння: месца, час, прычыну, умову, спосаб дзеяння, уступку, меру і ступень. Паводле значэння яны падзяляюцца на адпаведныя разрады.

Акалічнасць **месца** абазначае месца дзеяння, напрамак руху, зыходны або канцавы пункт руху. Адказвае на пытанні дзе? куды? адкуль? дакуль?: Буйна каласяцца на шырокіх нівах пішаніца і жытва. У нізінах хвалюецица сінявокі лён. (В. В.) Ляцелі з лесу ці ў лес птушкі – прысыдалі адпачыць на дубах. (Сач.).

Акалічнасць **часу** абазначае час дзеяння, яго працягласць, пачатак ці заканчэнне і адказвае на пытанні калі? з якога часу? да якога часу?: Восенню ... вецер атрасаў з дубоў сплачатку жалуды, а потым лісце. (Сач.) У 1934-1935 гг. Міхась Чарот працуе кансультантам літкабінета ў Саюзе пісьменнікаў. (Лынк.).

Акалічнасць **прычыны** ўказвае на прычыну дзеяння і адказвае на пытанні чаму? з якой прычыны? ад чаго? з-за чаго?: Каламутная вада ў лужыне ад напору ветру аж плёскала з дарогі і прыскала на ўзмежскіх сцюдзённымі бруднымі краплямі. (Бач.) Самому Міколу з непрывачкі нязручна было хадзіць. (К. К.)

Акалічнасць **мэтай** ўказвае, дзеля чаго адбываецца дзеянне, з якой мэтай яно выконваецца, і адказвае на пытанні з якой мэтай? для чаго?: Потым мы паехалі ў лес на мох. (К. Ч.) Ён сумыслу маўчаў. (К. Ч.) У 1935 годзе Якуб Колас паехаў у Парыж на Міжнародны кангрэс абаронцаў культуры. (Лынк.) А пасля мы паехалі знаёміца з будаўніцтвам Асінаўскай электрастанцыі. (Лынк.).

Акалічнасць **умовы** абазначае ўмову, пры якой адбываецца, можа ці павінна адбыцца дзеянне, і адказвае на пытанне пры якой умове?: Пры першых замарозках насякомыя пачынаюць хавацца ў надзейныя зімовыя сховішчы. (РК) Пры замарожванні садавіна губляе значную частку вітамінаў. (РК)

Акалічнасць **способу дзеяння** ўказвае на спосаб, стан або якасць дзеяння і адказвае на пытанне **як? якім чынам?**: З захапленем наглядай хлопцы гэты малюнак. (Я. М.) На ўсходзе весела зязала вясёлка. (Б.)

Акалічнасць **меры** ўказвае на меру, колькасць чаго-небудзь і адказвае на пытанні **колькі? як многа?**: Прайшлі яны ўжо нямала можна было крыху і адпачыць. (У. Ш.)

Акалічнасць **ступені** і паказвае на ступень праяўлення дзеяння стану або якасці і адказвае на пытанне **ў якой ступені?**: У ма-ленстве май ёсьць адна вельмі яркая дата. (Скр.)

Акалічнасць **уступкі** ўказвае на прадметы або з'явы, наперакор якім адбываецца дзеянне, і адказвае на пытанне **нягледзячы на што?**: Нягледзячы на абставіны, мы змаглі выкананць заданне. Акалічнасць уступкі з прыназойнікам **нягледзячы на** залёты адасобленыя.

- ! Акалічнасці ў сказе падпарадкоўваюцца дзеясловам. Могучы выражацца рознымі часцінамі мовы і іх спалучэннямі, інфінітивам, дзеепрыметным і дзеепрыслоўным зваротамі, фразеалагічнымі словазлучэннямі.
- ! Акалічнасці ступені могуць падпарадкоўвацца як дзеясловам так і прыметнікам, дзеепрыметнікам, дзеепрыслоўям і прыслоўям.

§ 164. Ускладнены сказ

Да **няўскладненых** адносяцца сказы, якія складаюцца з галоўных членаў сказа (або з аднаго з іх) і даданых членаў сказа (што не з'яўляецца абавязковым).

Узоры няўскладненых сказаў: Вечар. Цямнее. На дварэ ціха.
Мы сядзім на пізенъкай лаўцы пад старой яблынай.

Да **ускладненых** адносяцца сказы, у якіх ёсьць ці аднародныя членаў сказа, ці адасобленыя членаў, ці зваротак, ці пабочныя словаў (словазлучэнні, сказы), ці ўстаўныя канструкцыі.

Параўнайце:

Няўскладнены сказ:

Бяроза і сапрауды выглядала ў гэтых хвілінах яшчэ больш велична.

Ускладнены сказ:

Бяроза, між іншым, і сапрауды выглядала ў гэтых хвілінах яшчэ больш велична, чым днём. (Кір.)

§ 165. Аднародныя членаў сказа

Аднароднымі называюцца два або некалькі членаў сказа, якія выконваюць аднолькавую сінтаксічную функцыю, адносяцца ў сказе да аднаго і таго ж слова ці словазлучэння і характарызуюцца інтанацыяй пералічэння: Цяжка загудзелі хвоі і елкі. (Лынк.)

Аднароднымі могуць быць як галоўныя, так і даданыя членаў сказа: Поле, луг і лес пачарнелі ад золкіх асенніх дажджоў. (Луж.) Я сядзей ля акна і пазіраў на вуліцу. (І. Н.) Шмат злажылі қазакі, і легенд, і песень людзі пра балота, пра сваё Палессе. (Куп.) Мірна і ціха шасцелі лісцем старыя яблыні... (І. Н.)

Аднародныя членаў сказа, якія адносяцца да аднаго і таго ж слова ці словазлучэння, утвараюць рад аднародных членаў. У адным сказе можа быць некалькі радоў аднародных членаў: Песня і казка ходзяць у пары, сеюць па сваёе дзіві і чары. (Куп.) У гэтым сказе трэй рады аднародных членаў: дзеянікі песня і казка, выражанікі ходзяць у пары, сеюць, дапаўненні дзіві і чары.

! Аднароднымі членамі сказа не з'яўляюцца: кампаненты дзеяслуўных выказнікаў тыпу збегай купі, сядзь раскажы, узяй ды заспявай; членаў сказа, выражаныя паўторам слоў: Круцілася, круцілася кола часу. (Сач.); фразеалагізмы з паўторнымі злучнікамі: ні свет ні зара, ні жывы ні мёртвы і інш.

Аднародныя членаў сказа характарызуюцца наступнымі прыметамі: 1) займаюць пазіцыю аднаго члена сказа; 2) звязваюцца з адным і тым жа членам сказа аднолькавай сувяззю; 3) звязаны паміж сабой злучальнай ці бяззлучнікавай сувяззю; 4) звычайна выражаныя аднымі і тымі ж часцінамі мовы (хаця магчыма і рознае марфалагічнае выражэнне); 5) звычайна выражаныя аднатаўпнія паняцці.

Цяжкасць пры вызначэнні аднародных членаў сказа выклікаюць дапасаваныя азначэнні, якіх пры паяснёным слове можа быць некалькі.

Аднародныя дапасаваныя азначэнні пералічваюць розныя прыметы прадметаў і паасобку звязваюцца з паяснёным словам (такія азначэнні звязваюцца інтанацыяй пералічэння, дапускаюць устаўку злучнікаў *i*, *не толькі...* *але і*): Дарожны рэпертуар складаецца з польскіх, беларускіх, рускіх, украінскіх песен. (Б.)

Аднароднымі з'яўляюцца азначэнні, калі адно з іх выражана прыметнікам, а другое – дзеепрыметнікам, дзеепрыметнікам з словазлучэннем або прыметнікам з паясняльнымі словамі: Ва-

ўтульнай, адноўленай хаце Янкі Купалы стараннямі супрацоўнікаў Літаратурнага музея сабрана нямала прадметаў хатняга ўжытку, а таксама рукапісаў, фотаздымкаў, прыжыццевых выданняў. (РК) Мне ўспомнілася стараадаўняя, знаемая з маленства казка пра дзікіх лебедзяў. (В. В.)

Заўсёды з'яўляюца аднароднымі дапасаваныя азначэнні, якія стаяць пасля паяснёнага слова: Побач чыгункі стаяў высокі стары лес, таёмы, пануры і важны. (К-с)

Аднароднымі з'яўляюца азначэнні, калі адно з іх з'яўляецца эпітэтом: Цеплыя, сардэчныя ўспаміны – самы лепшы помнік на зямлі. (Неп.)

Неаднародныя дапасаваныя азначэнні харектарызуюць прадметы з розных бакоў, выражаютца звычайна прыметнікамі розных разрадаў, не могуць звязвацца злучнікамі: Невысокія стройныя сосны ўперамешкі з кучараўымі елкамі паўкругам абдымалі поле. (У. Ш.)

Першае азначэнне адносіцца да цэласнага спалучэння назоўніка з бліжэйшым да яго прыметнікам:



Аднародныя члены сказа могуць звязвацца паміж сабой бяззлучнікавай і злучнікавай сувяззю (злучальнымі злучнікамі).

Злучнікі:

1) спалучальныя: *i, ды* (у значэнні *i*), *ні... ні, таксама, як... так i, не толькі... але i*;

2) супраціўныя: *a, але, ды* (у значэнні *але*), *аднак, затое, толькі*;

3) размеркавальныя: *ци, або (альбо), ці то... ці то, не то... не то, то... то*.

Пры пастаноўцы знакаў прыпынку паміж аднароднымі членамі сказа неабходна кіравацца пэўнымі правіламі.

Коска ставіцца:

1. Паміж аднароднымі членамі, звязанымі бяззлучнікавай сувяззю: Дзень быў ясны, блакітны. (І. М.) Нялёгка прыходзілася асветнікам, пацінальнікам друкарскай справы, змагарам супраць сярэдневяковай схаластыкі. Iх праследавалі, цкавали, кідалі ў турмы, часам нават палілі на вогнішчы. (В. В.) Схема: О, О.

2. Калі аднародныя члены сказа спалучаюцца адзіночнымі супраціўнымі злучнікамі *a, але, ды, аднак, затое* (О, а О): Сонца ўжо звярнула з поўдня, але свяціла горача. (К-с)

3. Паміж аднароднымі членамі, звязанымі спалучальнымі або размеркавальнымі злучнікамі, якія паўтараюцца: (*i O, i O; цi O, цi O, nі O, nі O*) Ні месяца, ні зорак зусім не было відаць. (К-с); (*i O, i O, i O; O, i O, i O*) I гэты малады хвойнік, i гэты лес, i гэтыя хвоi зліваліся ў адну сіяну лесу... (К-с);

4. Паміж парамі аднародных членаў сказа, калі паміж сабой гэтыя члены звязаны спалучальным злучнікам *i* (O i O), а іх пары – інтанаций пералічэння (O i O, O i O): У хаце i ў клеci, у клуні i хлявах добра было многа. (К-с)

5. Перад другой часткай падвойнага злучніка (як O, так i O; не толькі O, але i O; хоць i O, але O; не так O, як O): Полацк быў не толькі палітычным, але і духоўным цэнтрам княстva. (У. Арлоў)

Коска не ставіцца:

1. Паміж аднароднымі членамі сказа, якія звязаны адзіночнымі спалучальнымі ці размеркавальнымі злучнікамі (O i O; O цi O): Нацы са дзве цi са тры ў лагчынах ля грэблі i ў аселицах ля ракі ляжаў іней. (Пт.)

2. Перад злучнікам *i*, які паўтараеца, але звязвае розныя рады аднародных членаў: Тысячу гадоў назад большую частку цэнтральнай i ўсходняй Еўропы пакрываў дзікі i ўёмны першы бытны лес. (РК)

3. Паміж аднароднымі членамі сказа, звязанымі неаднолькавымі злучнікамі – спалучальнымі (O i O ды O), размеркавальнымі (O цi O або O): У кожнага партызана на грудзяx або на капелюшы цi кепi красавалася чырвоная стужка. (Хадк.)

4. Перад першым з паўторных злучнікаў, калі з яго пачынаецца пералічэнне (*то O, то O*): Няма мне прытулку ні ў гаю, ні ў лесе, ні ў лугу, ні ў полі. (К-с)

5. Паміж аднароднымі членамі сказа, якія ўтвараюць цэласнае сэнсавае спалучэнне і вымушляюцца без інтанациі пералічэння: Вітаю цябе я i хлебам i соллю. (Куп.)

* * *

Паміж аднароднымі членамі сказа, якія выражаюць супраціўленне, пры адсутнасці злучніка ставіцца працяжнік: Яко не ішла – ляцела.

Не з'яўляюцца аднароднымі членамі слова, якія звязваюцца бяззлучнікавай сувяззю (тому раздзяляюцца коскамі) і паўта-

рающа ў сказе з мэтай абазначэння працягласці дзеяння, узмачнення ступені якасці: *А зіма ніяк, ніяк не супакойвалася, не лагаднела...* (Сач.).

Абагульняльныя слова пры аднародных членах сказа абазначаюць шырокас, родавае паняцце, а аднародныя члены – відавыя (індывідуальныя) паняці: *Дрэвы, стагі, будынкі – усё гэта злівалася з гарызонам.* (Бяд.).

У ролі абагульняльных слоў часта ўжываюцца азначальныя і адмоўныя займеннікі (уесь, усякі, *ніхто, нішто* і інш.), прыслоўі (усюды, заўсёды, *ніколі, нідзе* і інш.), а таксама назоўнікі, прыметнікі, дзеясловы і нават спалучэнні слоў.

Абагульняльныя слова і аднародныя члены сказа з'яўляюцца адным і тым жа членам сказа.

Абагульняльнае слова можа стаяць як перад аднароднымі членамі сказа, так і пасля іх. У залежнасці ад гэтага ставіцца пэўны знак прыпынку – двукроп’е ці працяжнік.

Неабходна ведаць наступныя **правілы**:

1. Пасля абагульняльнага слова перад аднароднымі членамі ставіцца двукроп’е: *Усё было ў гэтых песнях: прастор бязбрэзных палёў, і шум крыніцы над гарою, і мілы шэлест каласоў.* (К-с) Схема: **Θ: О, і О, і О.**

! Калі пасля абагульняльнага слова перад аднароднымі членамі ёсьць слова *а іменна, а менавіта, напрыклад*, то перад імі ставіцца коска, а пасля іх – двукроп’е.

2. Калі абагульняльнае слова стаіць пасля аднародных членуў, перад імі ставіцца працяжнік: *Трава і дрэва, рыба і звер – усё расце і водзіцца ў гэтым мілым куточку.* (Ш.) Схема: **О і О, О і О – Θ.**

3. Калі абагульняльнае слова стаіць перад аднароднымі членамі, а сказ пасля іх мае працяг, то пасля абагульняльнага слова ставіцца двукроп’е, а пасля аднародных членуў сказа – працяжнік (**Θ: О, О і О – ...**): *Усё разам: і хаты, і поле, і дарога – чарнела ад асенний імглы і туману.* (К. Ч.)

! Калі аднародныя члены сказа маюць характар дадатковага тлумачэння, а на абагульняльнае слова прыпадае лагічны націск, то пасля абагульняльнага слова можа ставіцца працяжнік: *У лесе кожная мясцінка – лужок, палянка, бараўніка – асобны твар і выраз мае.* (К-с) *Вясковыя хлотцы – Максім і Мікіта – вяртаяюцца з начлегу.* (Бяд.)

§ 166. Адасабленыя члены сказа

Адасабленнем называецца інтанацыйнае і сэнсавае выдзяленне даданых членуў сказа з мэтай узмачніць іх значэнне.

Адасабленымі называюцца члены сказа (залежныя словаформы і словазлучэнні), якія інтанацыйна і сэнсава выдзяляюцца ў сказе для таго, каб надаць ім большае значэнне ў маўленні: *Мора, ўёмна-сіняе, у рэдкіх белых карунках, разбіваецца аб вялікі камень...* (Кар.)

Адасабленыя члены сказа хараکтэрizuюцца своеасаблівай інтанацыяй і сэнсавай самастойнасцю – яны ўтвараюць сэнсава непадзельныя адзінкі, якія дадатковае сцвярджэнне або адмаўленне.

На адасабленне ўпłyваюць наступныя фактары: парадак слоў у сказе, характар паяснёнага слова, ступень развітасці членуў сказа.

У сказе могуць адасабляцца азначэнні, прыдаткі, дапаўненні, акалічнасці і далучальныя члены сказа. На пісьме яны пры пэўных умовах выдзяляюцца коскамі ці працяжнікамі.

§ 167. Адасабленыя азначэнні

Дапасаваныя азначэнні, выражаныя адзіночнымі прыметнікамі і дзееприметнікамі, а таксама прыметнікамі і дзееприметнікамі спалучэннямі (зворотамі), адасабляюцца і выдзяляюцца коскамі:

- 1) калі адносяцца да асабовых займеннікаў (незалежна ад месца ў сказе): *Прапразаная праз лясныя нетры, яна [прасека] зачаравала мяне сваім харастром.* (Пальч.) *Ён, бадзёры, рашучы, не адступаў перад цяжкасцямі.* (У. К.) *Высокі шыракаплечы, ён рухаўся імкліва, выпрастана, як салдат, готовы да далёкага маршу.* (П. П.);
- 2) калі стаяць пасля назоўнікаў і з'яўляюцца развітымі: *Паабапал дарогі было поле, жсойтае ад іржыщча.* (К. Ч.) *Паветра, напоеное пахамі хвоі, навісла шызаватай смугой.* (Лыньк.);
- 3) калі выражаны адзіночнымі прыметнікамі і дзееприметнікамі, стаяць пасля назоўнікаў і якія вялікую сэнсавую нагрузкую: *У вёсцы, научай апусцелай было непрывычна ціха.* (Лупс.);
- 4) калі стаяць перад назоўнікамі і маюць дадатковае акалічнаснае значэнне (найчасцей – прычыны ці ўступкі): *Шчодра напоеная ранішнія летнія расой, яшчэ ніжэй апусціліся долу спелыя жытнёвія каласы.* (К-с) *Маленькая знадворку, будка ў сярэдзіне была досыць памясоўная.* (К-с);

- 5) калі адзелены ад паяснёных назоўнікаў дзеясловамі-выказнікамі ці іншымі членамі сказа: Веска дрэмле ў лянівых праменях майскага сонца, пустая, разамелая. (Кар.);
- 6) калі адзіночны азначэнні (адно або некалькі) стаяць пасля паяснёна слова, перад якім ёсьць яшчэ адно азначэнне: На другі бок узгорка стаіць мешаны лес, густы і пануры. (К-с).

! Калі адасабленне падкрэслена асабліва моцна, дапасаваны азначэнні могуць аддзяляцца працяжнікамі: Пазней ад былога княжацкага палаца працягнулася вуліца Замкавая – самая старая, разытная ў нашым горадзе. (С. Іванова)

Недапасаваны азначэнні, выражаныя назоўнікамі ва ўскосных склонах і рознымі словазлучэннямі, адасабляюцца і **выдзяляюцца знакамі прыпынку:**

- 1) калі адносяцца да асабовых займеннікаў або ўласных ці агульных назоўнікаў: Светлага воласу, з аветраным тварам і рэдкімі вяснушкамі на пераносі, ен [Лукашэвіч] здаваўся ціхманным і не вельмі рухавым. (К. Ч.) У кароткім кажушику, са стрэльбай за плячым, дзед Талаш выглядаў як сапраўдны баец. (К-с);
- 2) калі знаходзяцца ў адным радзе з адасобленымі дапасаванымі азначэннямі: На ўскрайне сяла стаіць дзічка, высокая, разглестая, з буславым гніздом на вяршыні. (П. П.);
- 3) калі ўдакладняюць змест папярэдніх дапасаваных азначэнняў або нясуць значную сэнсавую нагрузкзу: Высокая, па пояс, каюшына хвалімі кланялася ветру... (А. Зв.) У меншай палаці дома, ад двара, жыў настаўнік. (К. Ч.)

§ 168. Адасобленыя прыдаткі

Адасабляцца могуць неразвітыя і развітыя прыдаткі, выражаныя назоўнікамі або назоўнікамі з паясняльнымі словамі.

Прыдаткі адасабляюцца:

- 1) незалежна ад месца ў сказе, калі адносяцца да асабовых займеннікаў: Яе, сарампіюю дзяўчыну, выбраў тады членам праўлення. (П. П.) Яму, Васілю, даручана адказная задача (Н.) Яна была такая шырокая, веснавая Дзвіна. (РК);
- 2) калі адносяцца да назоўнікаў (агульных ці ўласных) і стаяць пасля іх: Наши людзі, удзячныя нашадкі Францыска Скарэны, помніць вялікі подзвіг свайго славутага першадрукара. (Кл.)

Самай выдатнай фігурай Адраджэння быў Францыск Скарэна, сын купца з Полацка. (Кар.);

3) калі стаяць перад уласнымі назоўнікамі і маюць дадатковое акалічнаснае значэнне: *Выдатны майстар беларускага слова Якуб Колас карыстаўся любоўю народа.* (Луж.);

4) калі звязваюцца з паяснёнымі назоўнікамі злучнікамі *ци, або, як:* Лакрыца, ці лакрычны корань – гэта расліна, саладзейшая за цукар.

! Прыйдаткі са злучнікамі *ци, або* маюць удакладняльнае значэнне, са злучнікам *як* – значэнне прычыны.

! Калі слова (ці некалькі слоў) са злучнікам *як* мае значэнне '*у якасці*', яно не з'яўляецца прыйдаткам і не адасабляецца.

5) калі выражаюцца ўласнымі імёнамі ў спалучэнні са словамі *па прозвішчы (на прозвішчу), па мянушицы, па кітчы і пад.: Да вайны ў школе, дзе вучыўся Косця Кветка, малеванне і чарчненне выкладаў старымодны настаўнік Апалінарый Феактыстович, па празванню Цыркуль.* (І. Н.).

! У скказах ускладненай будовы, а таксама калі неабходна падкрэсліць удакладняльныя характеристы прыйдатка, адасобленыя прыйдаткі аддзяляюцца працяжнікамі: *Асабліва шырокія были вядомы мясцовыя грушы – слуцкія бэрэы – і жоўтая слівы рэнклоды.* (В. В.)

§ 169. Адасобленыя дапаўненні

Адасабляюцца дапаўненні, выражаныя назоўнікамі або займеннікамі ва ўскосных слонах з прыназоўнікамі *акрамя, апрача, замест, за выключэннем, звыш:* Ганна Максімаўна, акрамя працы выкладчыцы, прымала ўдзел амаль ва ўсіх камісіях школы. (Гур.) У чаце, апрача бабкі Насты, нікога не было (К-с). У горадзе яго асабліва не ведалі, за выключэннем хіба чыгуначнага вузла. (Лыньк.) Дзед сядзе на калоду і, заместа барышу, дae сальца мальшу (К-с).

! Калі прыназоўнік замест ужываецца ў значэнні прыназоўніка *за, тады дапаўненні з гэтым прыназоўнікам не адасабляюцца:* Антон быў у яго замест парабка.

§ 170. Адасобленыя акалічнасці

Адасобленыя акалічнасці ў залежнасці ад спосабу выражэння і сінтаксічнай функцыі падзяляюца на дзве групы: 1) акалічнасці, выражаныя дзеепрыслоўямі і дзеепрыслоўнымі словазлучэннямі; 2) акалічнасці, выражаныя прыслоўямі і назоўнікамі з прына-
зоўнікамі.

Заўсёды адасабляюца:

- 1) акалічнасці, выражаныя дзеепрыслоўнымі словазлучэннямі: *На межах ды палявых дарогах, улёгшыся ў карычневым бывальніку і сівым пахучым пальне, грэлі свае бакі старыя камяні.* (Ад.) *Не даходзячы да лукі, выгнуўшыся яшчэ раз каля лесу прыгожаю дугую, Нёман забіраў управа, пралёгши роўнаю, бліскучаю стужкаю паміж лугамі і полем.* (К-с.);
- 2) акалічнасці, выражаныя дзеепрыслоўем (ці некалькімі) са значэннем дадатковага дзеяння ці стану: *Яны, не змаўляючыся, пабеглі на голас.* (І. М.) *Трактар дайшоў да канца палетка і, завярнуўшыся, заняў новыя барозны.* (Пасл.)

Не адасабляюца акалічнасці, выражаныя дзеепрыслоўямі і дзеепрыслоўнымі зваротамі, калі:

- 1) прымыкаюць да выказніка і па сваёй ролі набліжаюца да прыслоўя: *Шкодна чытаць лежачы. Ен ішоў не спяшаючыся;*
- 2) узніклі на базе ўстойлівых выразаў (фразеалагізмаў): *Сядзець склаўшы руکі і чакаць, пакуль прыроды зробіць нам ласку палепшыць усё сама, не даводзіцца.* (Сач.);
- 3) стаяць пасля акалічнасці, выражанай прыслоўем, і звязваюца з ёю злучнікам і: *Крушинскі гаварыў ціха і не пазіраючы на госія.* (Бяд.).

Акалічнасці, выражаныя прыслоўямі і назоўнікамі з прына-
зоўнікамі, адасабляюца:

- 1) калі канкрэтныя ўдачнікі змест папярэдній (неадасобленай) акалічнасці: *Школа стаяла трохі наводышыбе, бліжэй да гасцініцы.* (Б.) *За пністай высечка скроў сінела поле, аж да лесу.* (К. Ч.);

Такія акалічнасці называюцца ўдачнільнымі.

Пры самай дарозе, у густым зарасніку ядлоўцу і крушыны, на паваленым навальніцу, ужо струхнелым дрэве сядзеў Сымон Ракуцька. (К. Ч.) У апошнім сказе пры пэўнай інтанациі можа стаць адасобленай і акалічнасць на паваленым навальніцу, ужо струхнелым дрэве;

2) калі з'яўляюца акалічнасцю ўступкі, выражанай назоўнікам з прына-
зоўнікам *нягледзячы на позні час, нікто з пасажыраў не спаў.* (Ш.);

3) з пэўнай сэнсавай мэтай, калі выражаны назоўнікамі з пры-
на-
зоўнікамі дзяяко-
чы, на-
суперак, паводле, з прычины, у ви-
ніку, згодна з, у адпаведнасці з і інш. і стаяць у пачатку сказа: *Дзяяко-
чы большай зарплаце, ён меў магчымасць набыць іншы раз што-небудзь для сям'i.* (П. П.)

! Прына-
зоўнікі *нягледзячы на* і дзяяко-
чы неабходна адрозніваць ад дзеепрыслоўя (*ішоў, не гладзячы пад ногі; схіліў галаву, дзяяко-
чы за прытулак*), якія ўваходзяць у склад адасобленых акалічнасцей.

§ 171. Адасабленне далучальных членаў сказа

Далучальнымі называюцца члены сказа, якія выражаютъ да-
датковыя паведамленні, тлумачэнні, заўвагі (таму могуць звязвацца з любым членам сказа). Далучэнне адбываецца пры дапамозе злучнікаў і, ды, але, і то, ды і то, прычым і інш., а таксама слоў *нават, асабліва, пераважна, у прыватнасці, у першую чаргу, у тым ліку, у адпаведнасці, галоўным чынам, напрыклад і інш.: Размаўляючы, жартуючы, настаўнікі, у тым ліку і дырэктар, мімаволі пазіралі на Данілу Платонавіча...* (Ш.)

На пісьме далучальныя канструкцыі выдзяляюцца коскамі, радзей – працяжнікамі.

§ 172. Сказы з парадынальнымі зваротамі

Параўнальныя звароты – гэта слова (спалучэнні слоў), якія шляхам параўнання раскрываюць і ўдачніляюць змест іншых слоў (спалучэнні слоў) у сказе. Гэтыя звароты ўводзяцца ў структуру сказа пры дапамозе злучнікаў як, што, чым, бы, нібы, як бы, быццам і інш.: *Вясёлы гром, нібы грукат калёс, пакаціўся па небе.* (Б.)

Параўнальныя звароты могуць адносіцца да любога члена сказа – галоўнага ці даданага. Калі пры членах сказа ёсьць указальныя слова *так, такі, парадынальны* зварот адносіцца да словазлучэння з гэтымі ўказальными словамі: *Ільны такія белыя, што лебядзіны пух.* (М. К.)

- Параўнальныя звароты, якія паясняюць выказнік, выконваючы функцыю акаличнасці: *Упалі першыя буйныя кроплі дажджсу, і нібыта крупінкі жывога срэбра, задрыжсалі і пакаціліся па дарожным пыле.* (Грах.)
- Параўнальныя звароты, якія канкрэтазиўнуюць прымету прадмета, набліжаюцца да азначэння: *Пастаяў я на двары, падумаў, паслухаў ваколіцу, насцярожліва-чынную, нібы прытаптаная трава, і нечакана павесялеў ад думкі сабраца сходзіць у лес па грыбы.* (Стр.)
- Параўнальны зварот можа быць выказнікам: *Вочы – нібы дзве чарэшні ў дождже.* (А. К.)

На пісьме параўнальныя звароты, як своеасаблівыя адасобленыя члены сказа, выдзяляюцца коскамі; калі з'яўляюцца выказнікам, могуць аддзяляцца працяжнікамі.

Коска не ставіцца:

- Калі параўнальныя звароты з'яўляюцца выказнікамі або ўваходзяць у іх склад: *Вочы нібы васількі.* (Бяд.);
 - Калі параўнальныя звароты з'яўляюцца ўстойлівымі (фразеалагічнымі) або непадзельнымі па сэнсе выразамі: *Іван заснуй як пішаніцу прадаўши.* (К-с.);
 - Калі параўнальныя звароты ўводзяцца ў сказ пры дапамозе спалучэння *больш як* (*не больш як*), *менш як* (*не менш як*), *менш чым* (*не менш чым*), *не бліжэй як*, *усё роўна як і пад.*: *Мени чым праз хвіліну Несцяровіч вярнуўся ў хату.* (К. Ч.);
 - Калі перад параўнальным зваротам стаяць часціцы *не* (*ні*), *амаль*, *зусім*: *Сонца прыгравала зусім як летам.* (Пасл.).
- ! Тут параўнанне не мае ўдакладняльнага значэння.

§ 173. Зваротак

Звароткам называецца слова (ці спалучэнне слоў), якое служыць для абазначэння асобы або персаніфіканага прадмета, да якога звязтаеца той, хто гаворыць: *Цябе не пакіну я, вёска, расстацца з табой не магу.* (Маш.) *Дык гэта ты, мой хлопча, усё так наладзі?* (Б.)

Зваротак можа быць выражаны:

- назоўнікам у назоўным склоне: *Пакланяся я табе, царыца, чистая, сцюдзённая вадзіца.* (М. Б.);
- субстантываванымі часцінамі мовы (найчасцей прыметнікамі і дзееприметнікамі): *Любая, ты засланіла свет...* (Бур.);
- клічнай формай назоўніка (старажытны клічны склон): *Гуслям, княжа, не пішуць законаў.* (Куп.);

- асабовымі займеннікамі: *Эй, ты, чаму не едзеш?* (К. Ч.)

Звароткі бываюць неразвітыя і развітыя. Неразвітыя звароткі складаюцца з аднаго слова: *Трэба, Ваня, пагаварыць сур'ёзна.* (Ш.) Развітыя звароткі выражаютца спалучэннямі слоў: *Багата, родная ты мова, цябе стварыў і ўзнёс народ.* (Бр.) Неразвітыя і развітыя звароткі могуць быць аднароднымі: *Мова, плявучая родная мова, ты – уладарка нявызнаных скарбай.* (Зар.)

Сам зваротак членам сказа не з'яўляецца, аднак ён знаходзіцца ў сэнсавай і сінтаксічнай сувязі з усім сказам або з асобнымі членамі сказа. Гэта сувязь выражаетца пры дапамозе інтанацыі (зваротак выдзяляецца павышэннем ці паніжэннем тону голасу, а таксама паўзамі), формы дзеялова-выказніка: *Будзь жа, век малады, поўны светлымі днямі! Пралятайце, гады, запатымі агнямі!* (М. Б.); на сувязь зваротка з членамі сказа можа паказваць і асабовы займеннік: *Народ пранясе цябе, родная мова, святлом незгасальным у сэрцы сваім.* (М. Т.)

Зваротак можа знаходзіцца ў пачатку, у сярэдзіне або ў канцы сказа і заўсёды аддзяляецца ад іншых членоў сказа коскамі, а калі стаіць у пачатку сказа і вымаўляецца з клічнай інтанацыяй, то пасля яго ставіцца клічнік: *Таварыши сяржант! А ну вярніцеся!* (В. Б.)

Неабходна ведаць **некалькі дадатковых правіл**:

- калі перад звароткам стаіць выклічнік і займеннік *ты* або *вы*, то коскамі выдзяляецца толькі зваротак: *Ой ты, вечер неспакойны, дзымеш ты безустанку.* (К-с.);
- калі аднародныя або развітыя звароткі разрываюцца членамі сказа, то кожная частка зваротка выдзяляецца коскамі: *Cni, сыночку, спi, каточку, спi.* (Гл.);
- часціца *о* ад зваротка коскай не аддзяляецца. *Параўнайце:* «*Mіхал! Mіхале! О, Mіхале!*» – пачуўся голас як бы здаля... (К-с.) *О Радзіма, табою напоўнена сэрца да краю.* (Панч.) У першым сказе *о* – выклічнік, у другім – часціца.

§ 174. Пабочныя слова, словазлучэнні і сказы

Пабочнымі называюцца слова, словазлучэнні і сказы, якія не з'яўляюцца членамі сказа і граматычна не звязаны з членамі сказа, а ўключаюцца ў сказ з мэтай паказаць адносіны таго, хто гаворыць, да выказанай думкі: *Велічэзная бяроза ўзнімалася і над дарогай і, здавалася, над усім лесам.* (К. Ч.) Тут пабочны сказ здавалася выражает няўпэўненасць.

Пабочныя слова, словазлучэнні і сказы могуць адносіцца да ўсяго сказа (калі стаяць у пачатку ці ў канцы): *Словам, пачаюся новае жыцце.* (Сач.) або толькі да аднаго члена сказа (калі стаяць перад ім): *Усё жыло, здавалася, чаканнем снегу.* (І. М.)

Паводле значэння пабочныя слова, словазлучэнні і сказы можна падзяліць на групы:

1. Якія выражаютць перакананасць, упэўненасць або няўпэўненасць асобы ў рэальнасці таго, пра што паведамляеца: *безумоўна, бяспрэчна, ведаю (добра ведаю, я гэта ведаю), вядома, вядомая справа, зразумела, натуральна, не сакрэт, разумеецца, сапраўды, упэўнены, быццам, відавочна, відаць па ўсім, здаецца, як мне здалося, мабыць, магчыма, можа б, можна падумаць, мусіць, мяркую, напэўна, нібыта, хутчэй за ўсё, хто яго ведае, цяжка сказаць і інш.*
2. Якія ўказываютць на ступень звычайнасці ці незвычайнасці таго, пра што паведамляеца: *звычайна, як звычайна, па звычы, як вядзеца, бывае, як заўсёды, як бывала, здаралася, здарылася так і інш.*
3. Якія ўказываютць на крыніцу аўтарства выказвання: *бачым, як стала вядома, на маю думку, гавораць, як гаворыцца, думаеца мne, думалі людзі, на мой погляд, па-моему, па словах, як мне думалася, кажуць, як кажуць у народзе, як той казаў, маўляў, як пісалі ў газете, памятаю і інш.*
4. Якія выражаютць стаўленне асобы да спосабу перадачы думкі (да формы і стылю выказвання, да падбору слоў, да будовы сказаў, да тону выказвання): *іншымі словамі, калі можна так сказаць, карацей кажучы, дакладней, інакш кажучы, мякка кажучы, не пры вас кажучы, уласна кажучы, скажу вам адкрыта (ічыра), калі можна так сказаць, правільней, трэба прызнацца, ва ўсякім выпадку, па сумнасці, другімі словамі і інш.*
5. Якія выражаютць эмацыйнальную ацэнку таго, пра што паведамляеца: *на шчасце, на жаль, як на бяду, як на дзіва, на маё здзіўленне, як на грэх, як наўмысна, як ні дзіўна, дзіўная рэч, трэба ж такому здарыцца і інш.*
6. Якія дапамагаютць устанавіць лагічныя адносіны паміж часткамі выказвання: *па-першае, па-другое, такім чынам, дарэчы, між іншым, з аднаго боку, з другога боку, у першую чаргу, адным словам, значыць, выходзіць, увогуле, у прыватнасці, аднак, наадварот, тым не менш, як адзначалася (вышэй), як было сказана, у дадатак да ўсяго, дарэчы сказаць, напрыклад, разам з тым і інш.*

7. Якія дапамагаютць звязнуцца да субяседніка ці чытача з мэтай актыўізаваць яго ўвагу або выклікаць пэўнае стаўленне да таго, пра што паведамляеца: *звязніце ўвагу, як бачыце, паверце, прыміце пад увагу, самі ведаце, ці паверыце, вы толькі падумайце, уявіце сабе, калі хочаце верыць і інш.*

8. Якія дапамагаютць ацаніць меру ці ступень якой-небудзь якасці, значнасць пэўнага факта: *галоўнае, самае галоўнае, па меншай меры, галоўным чынам, што самае важнае і інш.*

На пісьме пабочныя слова, словазлучэнні і сказы заўсёды выдзяляюцца коскамі: *На бацькава перакананне, у жыцці сына ўсё складалася найлепшым чынам.* (Дубр.) *Вёска Залессе была, як і сцярджаала яе назва,* за лесам, кіламетраў за шэсць ад цэнтра калгаса. (Сав.)

Злучнікі *a, i* не заўсёды аддзяляюцца ад наступнага пабочнага слова ці словазлучэння. Праверыць, наколькі цесная сувязь паміж злучнікам і пабочным словам, можна, апусціўшы апошняе ці пераставіўшы яго ў іншое месца. Калі сэнс не парушыцца, значыць, злучнік не звязаны з пабочным словам і аддзяляеца ад яго; калі ж сэнс парушаецца, коска пасля злучніка не ставіцца: *Але бяседы, спектаклі і песні, а галоўнае, новая ўмова жыцця ўзялі верх над старым календаром.* (Бяд.) У гэтым сказе слова *галоўнае* нельга ні пераставіць, ні апусціць.

! Некаторыя слова (словазлучэнні) могуць выступаць як у ролі членаў сказа, так і ў ролі пабочных утварэнняў. Гэта слова *відаць, сапраўды, байдай, напэўна, нарэшце і інш.* Трэба памятаць, што без пабочнага слова структура сказа захоўваецца (*Ён, відаць, не прыйдзе.*, // *Ён не прыйдзе.*), а без члена сказа – разбураеца (*Адсюль добра відаць лес.*)

! Часціца *нават* у ролі пабочнага слова не выступае і коскамі не аддзяляеца: *У мяне нават і ноты ёсць.* (К. Ч.)

§ 175. Устаўныя канструкцыі

Устаўнымі канструкцыямі называюцца слова, словазлучэнні і сказы, якія ўключаюцца ў структуру сказа з мэтай падаць дадатковыя звесткі, удакладненні, тлумачэнні, заувагі, але пры гэтым вызначаюцца сэнсавай адасобленасцю ад зместу асноўнага сказа: *Самуіл Яўхімавіч Плаўнік (Змітрок Бядуля, Ясакар) нарадзіўся ў 1886 годзе ў мястэчку Пасадзец Плещаніцкага раёна Мінскай вобласці.* (Лынък.)

Адрозненне паміж устаўнымі і пабочнымі канструкцыямі ў тым, што ўстаўныя канструкцыі ўносяць у сказ дадатковыя тлумачэнні, але не выражаюць адносін таго, хто гаворыць, да вказанай думкі:

*На першы дзень святых калядак –
Такі ўжо быў стары парадак –
Збіралі сена са стала,
Кармілі ім каня, вала
І ўсіх жывелін, хоць па жмені,
А на stale, ў драбнюткім сене –
Здавен-даўна вялося й гэта –
Уважна зернетак шукалі
І па тых зернетках гадалі,
Які зародзіць хлеб налета.* (К-с)

Устаўныя канструкцыі ніколі не бываюць у пачатку сказа (сама назва іх сведчыць пра гэта). Яны выдзяляюцца дужкамі або прасцягнікамі.

! Устаўныя сказы могуць быць апавядальными, пытальными і падбужальными, няклічными і клічными, простымі і складанымі, развітымі і неразвітымі, ускладненымі і няўскладненымі.

§ 176. Аднасастаўныя сказы

Аднасастаўныя сказы – гэта сказы з адным галоўным членам (ці дзеянікам, ці выказнікам). Адсутнасць другога галоўнага члена – спецыфічнасць аднасастаўных сказаў, бо іх сэнс зразумелы і не патрабуе ўзнаўлення другога галоўнага члена: *Святуюць Купалле яничэ з часоў язычніцтва.* (РК)

Аднасастаўныя сказы могуць быць развітыя і неразвітыя.
Параўнайце: *Цямынне. Ужо цямынне.*

Аднасастаўныя сказы ў залежнасці ад таго, які галоўны член у іх прысутнічае, падзяляюцца на аднасастаўныя дзеянікавыя і аднасастаўныя выказнікавыя.

Сярод аднасастаўных выказнікавых сказаў вылучаюцца пэўна-асабовыя, няпэўна-асабовыя, абагульнена-асабовыя, безасабовыя і інфінітывы ўнія сказы.

У пэўна-асабовых сказах абазначаецца дзеянне, якое ўтвараецца конкретнай асобай, – тым, хто гаворыць, або яго субъеседнікам. Выказнікі ў пэўна-асабовых сказах выражаюцца дзеясловамі 1-й і 2-й асобы цяперашняга і будучага часу абвеснага ладу, а таксама дзеясловамі загаднага ладу: *Люблю наш край – старонку*

этру... (К. Б.) Эх, выйдзі ў поле, брат, дасвету: не будзеш каяцца ніколі. (К-с) Пойдзеце, хлотцы, на станцыю і выступіце перад калектывам ваенізавана-чыгуначнага атрада... Раскажыце ім, адным словам, пра нашы справы... (І. Н.)

У няпэўна-асабовых сказах передаецца дзеянне, утворанае няпэўнымі або невядомымі асобамі. Уся ўвага ў такіх сказах звернута менавіта на дзеянне, а не на яго ўтваральніка: У дзвёры сенца моцна грукалі. У вокны свяцілі. (Ш.)

Выказнік у няпэўна-асабовых сказах выражаецца дзеясловамі 3-й асобы множнага ліку цяперашняга ці будучага часу, а таксама дзеясловамі прошлага часу множнага ліку: *Усіх запрашаюць на сход. Учора па тэлебачанні паказвалі фільм «Палескія рабізоны». Як яго звалі? Як да цябе звяртаюцца? Яе завуць Ганнай.*

Абагульнена-асабовымі называюцца такія аднасастаўныя сказы, у якіх дзеянне, абазначанае дзеясловам, можа адносіцца да любой асобы, да кожнага. Выказнік найчасцей выражаецца дзеясловам 2-й асобы цяперашняга і будучага часу, а таксама дзеясловам 2-й асобы загаднага ладу: *Не будзеш жса расцягваць на дровы хлеў ці хату?..* (І. Н.) Адразу ўсяго не раскажаши. (К. Ч.) Не рабі ліхога і не бойся нікога. (Прык.)

Абагульнена-асабовыя сказы вельмі шырока выкарыстаны ў прыказках. Тут могуць быць ужыты і дзеясловы 1-й і 3-й асобы: *Птушку пазнаюць па палёце. Аб добра добра не шукаюць. На сваім кані як хачу скачу. Аб адсунтых не гавораць кепска. Увосень за стол просім.*

У безасабовых сказах выказнік абазначае дзеянне або стан, што выконваюцца або існуюць незалежна ад дзеянай асобы: *Вечарэ. Падмарожвала. Было ѡёлла на дварэ.* У гэтых сказах дзеянік не толькі не абазначаны, але нават і не падразумяваецца.

Безасабовыя сказы могуць абазначаць з'явы прыроды, стан навакольнага асяроддзя; псіхічны і фізічны стан і адчуванні чалавека; магчымасць (немагчымасць) дзеяння, неабходнасць, жаданне дзеяння; наяўнасць ці адсутнасць чаго-небудзь.

Выказнік у безасабовых сказах можа быць выражаны:

- 1) безасабовымі дзеясловамі (зваротнымі і незваротнымі): *Нястрымна хochaцца зазірнуць за паласу невядомасці...* (І. Н.) *Ужо сцямнела;*
- 2) асабовыми дзеясловамі ў значэнні безасабовых: *У ёй [хаце] пахла смалою, журавінамі і мохам.* (І. Н.);
- 3) безасабова-предыкатыўным словам або спалучэннем яго з інфінітывам: *Тут можна адпачыць. Варта наведаць выставу. Ціха тут, спакойна;*

- 4) дзеепрыметнікам залежнага стану ў форме прошлага часу: *Пра гэта ўжко напісана ў газетах.* (І. Н.);
- 5) адмоўным словам *няма* і дзеясловам *не было*: *Чаму іх так доўга няма?* (Куп.) *Яго не было ў нашым пасёлку ледзь не два гады.* (І. Н.);
- 6) словамі *відаць*, *чуваць*, *відно*, *чутно* з адмоўем *не*, пры якіх абавязкова ўжываюцца дапаўненні ў форме роднага склону: *Нідзе не відаць (не відно) і не чуваць (не чутно) аніводнага чалавека.*

Да **інфінітывных** адносяцца аднасастаўныя сказы, выказнік у якіх выражаны незалежным інфінітывам. У гэтых сказах можа быць выражана пажаданасць, неабходнасць, непазбежнасць або немагчымасць дзеяння: *Не злічыць у небе ясных зорак, не злічыць у сэрцы светлых дум.* (М. Б.)

Намінатыўныя (ці назыўныя) сказы адносяцца да аднасастаўных дзеянікаў. У іх складзе ёсьць толькі дзеянік: *Поле. Ранак. Аратыя раць.* (П. М.)

Намінатыўныя сказы, як і іншыя аднасастаўныя, бываюць развітыя і неразвітыя. У развітых даданым членам сказа можа быць азначэнне – дапасаванае ці недапасаванае: *Добрая, родная ліпа майго маленства!* (Бял.).

Намінатыўныя сказы не бываюць адмоўнымі, але могуць быць указальнымі (у іх прысутнічаюць часціцы *вось, вунь, во*).

Параўнайце два сказы: 1) *Вунь Падлужжса.* 2) *Вунь там, збоку, Падлужжса.* (Скр.) Першы сказ намінатыўны, неразвіты, няўскладнены. Другі сказ – двухсастаўны (няпоўны), развіты, ускладнены.

§ 177. Непадзельныя сказы

Да **непадзельных** сказаў (слоў-сказаў) адносяцца непадзельныя сінтаксічныя адзінкі з аднаго слова ці ўстойлівага сполучэння слоў, якія не з'яўляюцца ні галоўнымі, ні даданымі членамі сказа і не могуць быць развітымі іншымі членамі сказа: *«Ты пра мяне?» – «Ага».* (Сач.)

Непадзельныя сказы могуць выражаць сцвярджэнне (у іх ролі выступаюць слоўы *так, але; ага, ну, эгэ, угу, добра, вядома, праўда, зразумела і інш.*), адмаўленне (*не, ды не*), ацэнку папярэдняга выкавання (*вось як, вунь як, чаму не, ну як жса, ды ўжко ж і пад.*), выяўляць якія-небудзь пачуцці да сказанага (*нічога, дармо*), пабуджаць да пэўнага дзеяння (*ну, вон*), выражаць падзяку, прывітанне, просьбу (*дзякую, здароў, выбачайце, бывай, калі ласка, прывітанне*).

Непадзельныя сказы бываюць:

- сцвярджальныя і адмоўныя: *«Добра, добра, дачушка», – ківала згодліва Вера Сымонаўна галавою.* (Сач.) *«Не, не можа таго быць!» – пратэставала, не згаджася ўсё Апанасава нутро.* (Сач.);
- апавядальныя, пытальныя, пабуджальныя: *«Гавары хутчэй! Ну!».* (Сач.) *«Хомка пайшоў на ту ю сустрэчу».* – *«Няўжо?»* (Сач.)

§ 178. Няпоўныя сказы

Няпоўнымі называюцца сказы, у якіх адсутнічае (апушчаны) той ці іншы галоўны або даданы член сказа (ці нават некалькі), што лёгка ўзнаўляецца з контэксту або сітуацыі маўлення: *Жыта ў першай брыгадзе дамалочвалі apoўdnі. У суботу.* (Сав.) Другі сказ з'яўляеца няпоўным.

Няпоўнымі могуць быць і двухсастаўныя, і аднасастаўныя сказы. Асабліва часта яны ўжываюцца ў дыялогу:

- a) – *Я ледзь дабраўся да Мінска.*
 - *Адкуль?*
 - *З Палесся.* (Сач.)
- b) – *Куды ты?*
 - *У лес.* (Сач.)

Калі на месцы прапушчанага выказніка ёсьць паўза, то на пісьме ставіцца працяжнік. Калі пропуск члена сказа інтанацыйна не падкрэслены, працяжнік не ставіцца: *На дOLE – ягаднік-чарнічнік, рэдкія астраўкі маладога зялёнага верасу...* (І. Н.) *Пад нагамі гарачы, нібы прысадак, пясок.* (І. Н.)

! Аўтар з пэўнай стылістычнай мэтай можа падзяліць сказ на некалькі паведамленняў. Такая з'ява называецца **парцэляцыяй**. Напрыклад, у Я. Брыля чытаем: *Малая стаяла ўжко ў новай сукеначцы. I прычесаная.*

§ 179. Парадак слоў у сказе

Пад парадкам слоў у сказе разумеецца пэўнае размяшчэнне кампанентаў сказа з мэтай стварэння цэласнага адзінства – сэнсавага, сінтаксічнага і стылістычнага. У беларускай мове парадак слоў традыцыйна вольны: *У полі бяскрайнім морам бушуе жытва.* (Р. І.) – *Бяскрайнім морам бушуе ў полі жытва.* – *Жытва бушуе ў полі бяскрайнім морам.* – *Бушуе жытва ў полі бяскрайнім морам.* – *Жытва ў полі бушуе*

морам бяскрайнім. Можна заўважыць, што сэнс выказвання не залежыць ад перастаноўкі членаў сказа.

Існуюць кампаненты, якія нельга перастаўляць з іх пэўнага месца на іншася:

- 1) прыназоўнікі заўсёды размяшчаюцца перад словамі, да якіх адносяцца: *у хаце, пад хату, з хаты;*
- 2) адмоўная часціца *не* заўсёды стаіць перад членам сказа: *не спяшаўся, не ў лесе, а ў полі; не думаочы;*
- 3) часціцы *ж*, *жса* размяшчаюцца пасля членаў сказа: *сказала ж, ён жа і зрабіў, учора ж і вярнуўся;*
- 4) пытальная часціца *ци* можа стаіць або ў пачатку сказа (*Цi зможаш ты дапамагчы мне?*), або перад даданай часткай складаназалежнага сказа (*Не ведаю, цi змагу табе дапамагчы.*)

Парадак слоў у сказе можа быць прымы і адваротны (інверсійны).

Пры **прамым** парадку слоў (у апавядальных сказах) дзейнік стаіць перад выказнікам, дапасаванае азначэнне – перад паясненым словам, а недапасаванае – пасля яго; прамое дапаўненне – пасля слова, якое ім кіруе; акаличнасць спосабу дзеяння, меры і ступені – перад выказнікам. Прыклады сказаў з прымым парадкам слоў: *Я прылёг пад сасонкай на паляне...* (Б.) *Кузьма Чорны любіў свой родны горад, ведаў у ім кожную вуліцу, кожны завулак.* (Віт.) *Я моцна стаў у цяпле...* (Б.)

Адваротны парадак (інверсія) характарызуецца адступленнем ад звыклага (прамога) размяшчэння слоў, што прыводзіць да рознай ступені лагічнага выдзялення пэўнага слова (найчасцей, такое лагічнае выдзяленне бывае ў пачатку ці ў канцы сказа). Сказы з адваротным парадкам слоў: *Дзе-нідзе купамі і ў адзіночку растуць дубы.* (В. В.) *Takіх дубоў цяпер рэдка дзе ўбачыши.* (К-с) *На змярканиі з-за лесу напаўзалі шызыя змроchnыя хмары.* (В. Б.)

Парадак слоў у сказе выконвае тры асноўныя функцыі: граматычную, камунікатыўную і стылістичную.

Парадак слоў у сказе дапамагае адрозніваць сінтаксічныя функцыі кампанентаў сказа:

- 1) калі дзейнік і выказнік выражаны назоўнікамі, у якіх супадаюць формы назоўнага і вінавальнага склонаў, то першы з іх з'яўляецца дзейнікам, а другі – выказнікам: *Мой брат – афіцэр Афіцэр – мой брат;*
- 2) калі дзейнік і прамое дапаўненне выражаны назоўнікамі, у якіх супадаюць формы назоўнага і вінавальнага склонаў, то першы з іх з'яўляецца дзейнікам, а другі – дапаўненнем: *Аўтамабіль абагнаў аўтобус. Аўтобус абагнаў аўтамабіль;*

- 3) прыметнік перад дзейнікам з'яўляецца азначэннем, а пасля дзейніка – выказнікам: *Марозная ночь. Ноч марозная;*
- 4) ад парадку слоў залежыць роля інфінітыва ў сказе: *Вучыца было цікава Цікава было вучыца;*
- 5) у іменна-колькасных спалучэннях мяняеца значэнне: калі лічэбнік стаіць перад назоўнікам, спалучэнне ўказвае на дакладную колькасць (*сто гадоў, дваццаць метраў*); калі на першым месцы стаіць назоўнік, спалучэнне абазначае прыблізную колькасць (*гадоў сто, метраў дваццаць*).

Парадак слоў прымае непасрэдны ўздел у афармленні актуальнага члянення сказа, пры дапамозе якога паміж членамі сказа «размяркоўваецца» сэнсавая нагрузкa. У залежнасці ад таго, на чым робіцца акцэнт, пэўныя слова выносяцца ў пачатак або ў канец сказа: *Адгримелі ліпеньскія і жнівеньскія начныя навальніцы...* (К-с) – акцэнт на выказніку; *Людзей будучыні не здолеюць задаволіць някія механічныя змешванні моў.* (Луж.) – акцэнт на аб'екце.

Словы, размешчаныя ў незвычайнім для іх парадку, надаюць сказу дадатковую семантычную (сэнсавую) і эмацыйнальна-экспресіўную афарбоўку. Інверсія шырока выкарыстоўваецца ў фальклорных жанрах, у паэзіі: *Зямелькі жменьку я з сабою ў зорную дарогу ўзяў...* (Зар.) *Кружыцца першае лісце кляновае. Стайць у скверы ціші вераснёвая.* (Вярц.)

§ 180. Сінтаксічны разбор простага сказа

Парадак разбору

1. Тып паводле мэты выказвання – апавядальны, пытальны, пабуджальны.
2. Клічны ці няклічны.
3. Сцвярджальны ці адмоўны.
4. Указаць, што з'яўляецца простым.
5. Двухстаўны ці аднастаўны (для аднастаўных – тып: пэўна-асабовы, няпэўна-асабовы, алагульнена-асабовы, безасабовы, інфінітывны, намінатыўны).
6. Развіты ці неразвіты.
7. Поўны ці няпоўны.
8. Няўскладнены ці ўскладнены (указаць, чым ускладнены).
9. Указаць, калі з'яўляецца непадзельным.
10. З прымым парадкам слоў ці з інверсіяй.

! У поўны сінтаксічны разбор уключаеца таксама разбор па членах сказа – называеца (падкрэсліваеца) член сказа, яго разнавіднасць і спосаб выражэння.

Узоры разбору

дап. дап. м. пр. дз. пр.

1. За доўгім даічаным плютам будаваіся дом. (І. М.)

Сказ апавядальны, няклічны, сцвярджальны, просты, двухсастаўны, развіты, поўны, няўскладнены, з інверсіяй.

пр. пр. дз. сп. дз. ч. пр. дз. м. сп. дз.

2. Буслы збіраліся ў чарады і доўга стаялі на грудах або ляніва

пр. дз. пр.

аглядалі лагчыны. (К-с)

Сказ апавядальны, няклічны, сцвярджальны, просты, двухсастаўны, развіты, поўны, ускладнены аднароднымі выказнікамі, з прымым парадкам слоў.

пр. пр. дз. пр. сп. дз. пр. дз. м.

3. Я пакідаў яго – ляжасць мне не хацелася – і адзін гойсай па лесе. (І. Н.)

Сказ апавядальны, няклічны, сцвярджальны, просты, двухсастаўны, развіты, поўны, ускладнены аднароднымі выказнікамі з ўстаўным сказам, з прымым парадкам слоў.

пр. пр. дз. пр. пр. дз.

4. Добрае помні, злое забывай. (Прык.)

Сказ апавядальны, няклічны, сцвярджальны, просты, аднасастаўны (абагульнена-асабовы), развіты, поўны, ускладнены аднароднымі выказнікамі, з інверсіяй.

пр. дз. неразв. пр. дап. недап. недап.

5. Прымай хлебароб, плён сваіх рук і турбот! (Хадк.)

Сказ пабуджальны, клічны, сцвярджальны, просты, аднасастаўны (пэўна-асабовы), развіты, поўны, ускладнены звароткам, з прымым парадкам слоў.

пр. саст. ім. саст. ім.

6. Даень быў ясны, блакітны. (І. М.)

Сказ апавядальны, няклічны, сцвярджальны, просты, двухсастаўны, неразвіты, поўны, ускладнены аднароднымі выказнікамі, з прымым парадкам слоў.

пр. дз. ч. ч.

7. Прачнуліся на світанні, праспаўшы гадзін адзінаццаць.

Сказ апавядальны, няклічны, сцвярджальны, просты, двухсастаўны, няпоўны (прапушчаны дзеянік), развіты, ускладнены адасобленай акалічнасцю, выражанай дзеепрыслоўным зваротам.

Складаны сказ

§ 181. Агульнае паняцце пра складаны сказ. Тыпы складаных сказаў

Складаным называеца такі сказ, у які ўваходзяць дзве ці некалькі прэдыкатыўных частак, аб'яднаных у адно структурна-сінтаксічнае і сэнсавае цэлае. Кожная прэдыкатыўная частка складанага сказа сваёй структурай і сэнсам нагадвае просты сказ (двухсастаўны ці аднасастаўны, развіты ці неразвіты, ускладнены ці няўскладнены): 1) Гэта яичэ маладыя сасонкі, але яны ўжо дружна ўзняліся ўгору. (Грам.); 2) Яно і не трэба было яичэ спыняцца на адпачынак, але спакушала рэчка, быстрая і, відаць, халодная. (Луж.) У першым сказе абедзве простыя часткі двухсастаўныя, развітыя, няўскладненыя; у другім сказе першая частка аднасастаўная (безасабовая), развітая, няўскладненая, другая – двухсастаўная, развітая, ускладненая.

Чым жа адрозніваюцца складаныя сказы ад простых?

Такіх адрозненняў некалькі:

1) у простым сказе адна прэдыкатыўная частка, у складаных – дзве і больш;

2) просты сказ утвараеца са слоў і словазлучэнняў, а складаны – з простых сказаў, якія губляюць сваю сэнсавую самастойнасць і з'яўляюцца ўзаемадапаўняльнымі часткамі.

Пры пабудове схем складаных сказаў выкарыстоўваюцца наступныя ўмоўныя абавязачненні:

[] – галоўная прэдыкатыўная частка;

() – даданая (залежная) частка;

→ – накірунак пытання ад галоўнай часткі да даданай;

○ – падпарафавальны злучнік;

○ – злучальнае слова;

i – злучальны злучнік;

[x] – пытанне ставіцца ад слова;

[x-] – пытанне ставіцца ад словазлучэння;

[-x-] – пытанне ставіцца ад усяго сказа.


Паміж структурнымі часткамі складанага сказа могуць існаваць розныя віды сувязі.

Уважліва прааналізуцце табліцу:

| Від сувязі | Спосаб сувязі | Прыклады схем |
|--|---|---|
| а) злучальная (часткі сказа раўнапраўныя) | злучальныя злучнікі (спалучальныя, супраціўныя, размеркавальныя) | [¹], i [²]. ¹ Грыміць гром, i ² бліскае маланка. якая? [¹], (²). ¹ Бліскае такая маланка, ² што страшна робіцца. |
| б) падпарадковаль- ная (часткі сказа нераўнапраўныя) | падпарадковальныя злучнікі і злучаль- ныя слова | [¹], [²]; [¹] : [²]; [¹] – [²]. ¹ Грыміць гром, ² бліскае маланка. |
| в) бяззлучнікавая | сувязь інтанацыйная | |

Як бачым з табліцы, сувязі паміж часткамі складаных сказаў можа быць злучальная, падпарадковальная ці бяззлучнікавая. У залежнасці ад віду сувязі паміж структурнымі часткамі складаныя сказы падзяляюцца на некалькі тыпуў.

Агульная класіфікацыя складаных сказаў прадстаўлена ў схеме:



* У даведачнай літаратуры складаныя сказы з рознымі відамі сувязі часта называюць сказамі камбінаванай будовы.

Тып складанага сказа вызначаецца ў залежнасці ад сэнсавых адносін паміж часткамі і адпаведных ім сродкаў сувязі.

| Тыпы сказаў | Агульная характарыстыка | Прыклады |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Складана-злучаная | Часткі сказа раўнапраўныя, звязваюцца злучальнай сувяззю | 'Па небе пратыла хмурынка, ¹ на полі прабегла пасмачка ценю. [¹], [²]. |
| 2. Складана-залежная | Часткі сказа нераўнапраўныя: галоўная (ад якой ставіцца пытанне) і даданая (залежная ад галоўной) | 'Па небе пратыла хмурынка, ² ад якой на полі прабегла пасмачка ценю. [¹], (² ад якой...). |
| 3. Бяззлучнікавая | Часткі звязваюцца інтанацыйна, па сэнсе | 'Па небе пратыла хмурынка – ² на полі прабегла пасмачка ценю. [¹] – [²]. |
| 4. Сказы з рознымі відамі сувязі | Часткі аб'ядноўваюцца пры дапамозе розных відаў сувязі: а) злучнікавай і бяззлучнікавай б) злучальнай і падпарадковальной | ¹ Сонца ўжо схавалася, ² непрыкметна знікла зара, а ³ уё чэ даволі светла. (В. В.) [¹], [²], [³]. 'Толькі раслюнччае блакітныя вочы лен, а ² на сенажжах кветак, ³ што і не пералічыць. (Бр.) [¹], [²], (³ што...). |

§ 182. Складаназлучаныя сказы

Складаныя сказы, у якіх предыкатыўныя часткі аб'яднаны ў адно сэнсавае і інтанацыйнае цэлае злучальнай сувяззю (пры дапамозе злучальных злучнікаў), называюцца складаназлучанымі.

Предыкатыўных частак у складаназлучаным сказе можа быць дзве і больш:

'Кавадла звінела, i ²молат звінεу. (Куп.)

Схема: [¹], [²].

'Цяклі дзянікі, ды ²йшлі нядзелі, i ³час тут вольны хлотцы мелі. (К-с)

Схема: [¹], [ды] [²], [³].

Сродкам выражэння адносін паміж часткамі ў складаназлучаным сказе з'яўляюцца злучальныя злучнікі – спалучальныя, супастаўляльныя, размеркавальныя. Адносіны паміж часткамі могуць быць спалучальныя, прычынна-выніковыя, супастаўляльныя, пералічальнна-размеркавальныя, далучальныя.

У сказах са спалучальнымі злучнікамі *i*, *ды* (у значэнні *i*) выражаютца спалучальныя адносіны – часавыя ці прычынна-выніковыя.

Пры выражэнні часавых адносін дзеянні ў прэдыкатыўных частках адбываюцца адначасова ці паслядоўна: *А хвоя шуміць і шуміць, ды павявае вецер над галавой.* (Лынък.) *Рыгора асцярожна палахасылі на воз, і Сяпан пагнаў каня ў вёску.* (К. К.)

У сказах з прычынна-выніковымі адносінамі прычына называюцца ў першай частцы, а вынік – у другой: *Ужо ўзышло сонца, і мне ўсё відаць было вельмі добра.* (Пасл.)

У сказах з супастаўляльнымі злучнікамі *a*, *але*, *ды* (у значэнні *але*), *аднак*, *затое* выражаютца адносіны супастаўлення ці супрацьпастаўлення: *Першыя зоры ўжо замігацелі то там, то сям у бяздонным небе, а з-за лесу залатым пажарам узімаўся кругам блішчасты месяц.* (К-с) *Шум ходзіць па версе, а ўнізе і ў ветраны дзень цішыня.* (Б.) *Тут радавацца трэба, а ты плачаши.* (Лынък.)

У складаназлучаных сказах з размеркавальнымі злучнікамі выражаютца пералічальнна-размеркавальныя адносіны, г.зн. адносіны пералічэння, чаргавання або ўзаемавыключэння.

У сказах са злучнікамі *то – то*, *ci – ci* выражаютца паслядоўная змена падзеі, іх чаргаване ці пералічэнне: *То мэрэз марозіць, то золіць слата.* (Куп.) *Ці вячры прамчацца з шумам, ці снягі цярусяць.* (Бр.)

У сказах са злучнікамі *ci, або, або – або, ci то – ci то, не то – не то* або яднаны прэдыкатыўныя часткі, у якіх гаворыцца пра падзеі і з'явы, якія ўзаемна выключаюць адна адну: *Сям-там скрыпей журавель або тараҳцела круцёлка над студняй.* (Б.) *Выпадковыя гэтыя здарэнні ці яны звязаны паміж сабой?* (Хадк.) *Або не пацулі стуку, або не было дома.* (К-с)

У сказах са злучнікамі *ci то – ci то, не то – не то* выражаютца дадатковая няўпэўненасць, сумненне: *Ці то галінка трэснула, ці то птушка спрасонку крылом устратянула.* (Бяд.) *Не то самалёт у вышыні гудзіць, не то машына нейкай груючы.* (Бяд.)

Схема апошняга сказа: *[не то] ¹*, *[не то] ²*.

Пры далучальных адносінах у другой частцы заключана дадатковае паведамленне, тлумачэнне, заўвага, высновы. Далучэнне

адбываецца пры дапамозе злучнікаў *a*, *але*, *i*, *ды* і *і інш.*: *У школе сабралася шмат палешукоў, і нават стараста завітаў.* (К-с) *Перад ім стаяў узгорак, а па гэтым узгорку ішла дарога.* (К-с)

Пры пастаноўцы знакаў прыпынку на мяжы частак складаназлучанага сказа неабходна кіравацца наступнымі **правіламі**:

1. Паміж часткамі складаназлучанага сказа найчасцей ставіца коска: *Наш чалавек і лес – родныя, і тamu беларус любіць яго.* (Кар.)
2. Коска не ставіца перад злучнікамі *i*, *ды* (*i*), *ци*, *або*, *калі* часткі, звязаныя гэтымі злучнікамі, маюць агульны даданы член, часціцу або пабочнае слова: *На начах яшчэ тращаць вострыя маразы і шалённыя завірухі намятаюць снегу па самыя вокны.* (В. Д.) *Няхай зазвоняць пушчы зброяй і ... зашумяць агнём лясы.* (Гл.) *Відаць, прыйшлі яшчэ не ўсе і трэба было чакаць.*
3. Коска не ставіца, *калі* часткі з'яўляюцца назыўнымі або безасабовымі, а таксама пытальнымі: *Некалькі круглых градак з кветкамі і нядайна пасаджанся два клёнікі.* (К. Ч.) *Ціха і ніякага руху.* (К. Ч.) *Хто зрабіў гэтыя дарогі і колькі людзей па іх прайшло?*
4. Калі часткі маюць свае знакі прыпынку (з'яўляюцца развітымі ці ўскладненымі), то паміж імі ставіца крапка з коскай: *Тым часам сонца выйшла ўгору і з безгранічнага простору широкай плынню агнівою на землю шчодраю рукою лье бляск гарачы і яскравы; і вянуть скошаныя травы, і выглядаюць нудна палі.* (К-с)
5. Калі ў другой частцы паказваецца хуткая змена падзеі або вынік, то паміж часткамі ставіца працяжнік: *Тыдзень, другі – і яны будуць у Маскве.* (Лынък.) *Настане нач – і ўсюды ціха.* (К-с) *Недзе бліснула нясмелая асенняя маланка – і нехта аддаў рауніну ў лапы начы – і дажеджу...* (Кар.)

§ 183. Складаназалежныя сказы

Складаназалежным называецца такі складаны сказ, у якім адна састаўная (прэдыкатыўная) частка падпарадкоўваецца другой і звязаецца з ёю падпарадковальным злучнікам ці злучальным словам. Сінтаксічна незалежная частка называецца галоўнай, а залежная (да якой ставіца пытанні) – даданай. Так, у сказе *Весела пазірае стары лес, што разросся за сялом і цягнецца па краях поля* (К-с) першая частка галоўная, а другая – даданая:

*[^{які?} ¹], (² *што* ...)).*

Даданая частка можа паясняць у галоўнай адно слова ці слоўзвалучэнне: *Цёллае паветра нагрэта за дзень шчодрым ліпенскім сонцам, якое яшчэ не скавалася* (К. Ч.) (сонцам якім?); даданая частка можа адносіцца да ўсей галоўнай: *Нават размаўляйце уголос не хочацца, каб не парушыць незвычайнай заспакоенасці ў прыродзе*. (В. В.)

Пры адной галоўнай можа быць адна даданая, дзве даданыя і больш. У сказе ¹*Я ведаў*, ²*калі маленькія птушаняты выводзяцца*, ³*калі ў іх адрастоюць крылы* (Грам.) дзве даданыя часткі. У сказе ¹*Колас любіў чыстыя баравыя лясы*, ²*дзе прасторна воку*, ³*дзе над галавой ніколі не змаўкае вячысты гоман хвойных вяршынь*, ⁴*дзе ў дастатку паветра і сонца* (Лынък.) трываданыя часткі.

Такім чынам, складаназалежныя сказы падзяляюцца на: 1) складаназалежныя з адной даданай і 2) складаназалежныя з некалькімі даданымі часткамі.

Даданая частка можа знаходзіцца перад галоўнай, у сярэдзіне галоўнай або пасля яе:

а) ¹*Калі хлопцы вярнуліся назад, ²было пад вечар ужо*. (Я. М.):

калі?

(¹*калі*...), (²...);

б) ¹*На старой бярозе, ²што ад вуліцы, ¹ішабечча шпак*. (Б.):

на якой?

[¹.., (²*што*...), ¹..].

в) ¹*Прыгажэй за ўсё гасцінец пад вечар, ²калі канае дзень, нікне ў рэдкай смузе*.

калі?

[¹.., (²*калі*...)].

Даданыя часткі звязваюцца з галоўнымі пры дапамозе падпарядковальных злучнікаў і злучальных слоў.

! Гл. § 131 («Размежаванне злучнікаў і злучальных слоў»).

Неабходна запомніць наступную інфармацыю:

- 1) слова **каб, бо, быццам, нібы, хоць, таму што, як толькі, чым... тым, раз** заўсёды выконваюць ролю злучнікаў;
- 2) слова **хто, які, чый, каторы, дзе, адкуль, куды, чаму, чаго (ад чаго), колькі, на сколькі** заўсёды з'яўляюцца членамі сказа, таму выступаюць толькі ў ролі злучальных слоў;
- 3) слова **што, як, калі, чым, пакуль** могуць быць і падпарядковальнымі злучнікамі, і злучальными словамі: *На дрэвах, што рассыпаліся на пагорку, – авалязкова буслянкі*. (Кухараў) *Можа, таму беларускі чалавек прывык да раздуму і жыццёўкі*

разважлівасці, **што** спрадвеку знаўся з лясамі. (Скр.) У першым сказе **што** – злучальнае слова, а ў другім – злучнік.

! **Падказкі:** 1) слова **калі** заўсёды з'яўляюцца злучальнымі словамі у даданых азначальных і дапаўняльных; 2) злучнік **як** можна замяніць злучнікам **што**; 3) злучальныя слова можна замяніць: **што** – словам **які**; **як** – спалучэннем **якім чынам**; **калі** – спалучэннем **у які час**; **пакуль** – **да таго часу як**; 4) злучнікі **чым**, **калі** і **пакуль** можна апусціць ці замяніць злучнікам **як**.

Класіфікацыя даданых частак праводзіцца з улікам іх сінтаксічнай функцыі, якая адпавядае функцыі пэўнага члена простага сказа. Даданыя часткі маюць назвы, адпаведныя членам простага сказа: дзеянікавая, выказнікавая, азначальная, дапаўняльная, акаличнасная (месца, часу, прычыны, умовы, мэты, уступкі, выніку, спосабу дзеяння, меры і ступені, парыўнальная).

! Тып даданай часткі можна вызначыць толькі па пытанні, на якое яна адказвае.

Спецыфіка кожнага тыпу даданай часткі прадстаўлена ў табліцы на старонках 262 – 265.

У складаназалежных сказах з некалькімі даданымі часткамі існуюць розныя тыпы адносін паміж даданымі і галоўнай і паміж самімі даданымі. У залежнасці ад гэтых адносін складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі падзяляюцца на сказы з паслядоўным падпарядкованнем, сказы з сузалежным падпарядкованнем і сказы са змешаным падпарядкованнем.

Пры паслядоўным падпарядкованні першая даданая залежыць ад галоўнай, а кожная наступная – ад папярэдняй. Атрымліваецца ланцужок, у якім пазначаюцца ступені падпарядковання: ¹*Лабановіч ішоў і ўзіраўся ў цемру, ²каб не прамінуць гасцінца, ³бо дзесь тут ён павінен перасекчы чыгунку*. (К-с)

з якой мтав?

чаму?

[¹.., (²*каб*...), (³*бо*...)].

I ст. II ст.

Пры сузалежным падпарядкованні ўсе даданыя часткі залежаць ад агульнай галоўнай, прычым даданыя могуць быць аднароднымі і неаднароднымі.

Сузалежныя аднародныя часткі адказваюць на адно пытанне, паясняюць у галоўнай адзін член сказа або аднародныя члены сказа і адносяцца да аднаго тыпу (гл. старонку 266).

Табліца**Асоблівасці даданых частак**

| Тып даданай часткі | Пытанні | Што паясняцца ў гал. частцы | Злучнік і злучальныя слова | Дадатковая звесткі | Прыклады |
|--------------------|--|--|---|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Азначаль-ная | жкі? (ва ўсіх незадзейнік, які выступае галоўным ці дад. членам сказа) | зл. слова: <i>які, што, хто, чый, дзе, куды, адкуль, капі, як, злучнік: што, замак, капі, нібы</i> | 1) дад. ч. з'яўлецца разгорнутым азначнем; 2) пры назоўнку могуць быць узаз. слова: <i>твой, замак, такі</i> | ¹ Хапец нахілазаўся ў мой бок, ² дзе зінк магутны іягнік. у які менавіта? [¹], (² ...). | |

¹Лабановіч ворнуўся да моў у надзеі, ²што зноў сустэрне дзяржыну.
У які?
[¹], (²...).

Дадаў-нільная

пытаць ўскосных склонau

1) дзеяслоў-выказ-нік;
2) дапаўненне, выр. указ. займ. *твой* або азначальнім займ. *усе, кожны, ускі* ці адмоўным займ. *нікто, нішто* ва ўскосных склонах

Працяг табліцы

| Дзейні-кавая | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|
| Выказні-кавая | хто? што? | дзеянік, выражаны указ. займ. <i>твой</i> ці азначальнім займ. <i>усе, усе, кожны, ускі</i> | тыя, што і пры дапаўнільнай частцы | капі галоўная частка безасабовая, даваная выконвав ролю раз- горнутага дзеяніка | ¹ Хто птушку пакрыўдзіў, ² той сам сабе здробіў. (Панч.) хто менавіта? (¹ ...), [²]. Нядобра, што ўсё гарачэй пяско сонца. (І.М.) |
| Акаічн. а) месца | дзе? куды? адкуль? | выказнік, выр. указальнім займ. <i>твой, такі, замак,</i> або азначальнім займ. <i>усе</i> | зл. слова: <i>хто, што, які, чый, злучнік: што, бычкам, як, капі, зам, нібы, як, капі</i> | даданая частка паказ- вае, якім з'яўлецца працімет, хто ён такі що што ён такое | ¹ Выграй яго быў такі, ² што бычук ён згүёзды працаў- тум. (Бр.) |
| 6) часу | капі? як дойга? з якога часу? | 1) акаічнасць месца; 2) дзеяслоў- выказнік | злучнік: <i>капі, як, накель і часціны ледзе, толькі, чучу</i> у ролі злучнікі | акаічнасць месца ў галоўной частцы най- частей выражашца прыспоўямі <i>турды,</i> <i>тум, адсюль,</i> усюды, скроў | ¹ Па рыбацкім звучай лодкі па- кілючна наздрухі сёды тым, ² дзе іх засунгае апошняя блюда. (Бр.) Калі вясной я іду праз свой лес, то амаль кожны раз улавлююся ў якіх-небудзі далекіх фрукті. (Кул.) (¹ ...), [² ...]. Пасля таго як дакасні, разам з жонкай выходзіі і жауч. (І. М.) да таго часу капі і інш. |

Працяг табліцы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|--|---|---|
| в) умовы пры якой умове? | 1) выказнік; 2) акалінасць умовы | злучнікі: <i>калі</i> , <i>калі, як, раз,</i> <i>калі – то,</i> <i>калі – дык,</i> <i>раз – то,</i> <i>раз – дык</i> | дачаткова могуць вы- яўляцца адценні часу ци прычыны; галоўная частка можа пачынацца словамі <i>то, дык</i> | Вось каб і сёня <i>хто-небудзе</i> стаду побач <i>са мною, я пака-</i> <i>заў бы яму адну з ябু.</i> (Кул.) | |
| г) прычы- ны чаму? з якой причыны? | | элучнікі: <i>бо,</i> <i>таму што, чимо,</i> <i>дзеля таго што</i> | | Тады ж <i>я нічога не баяўся, бо</i> <i>нічога не ведаў.</i> (Сіл.) | |
| д) мэты для чаго? з якой мэтай? | ! адносіцай адно- сіцца да ўсей га- лоўной часткі, мо- жна паясніць выказ- нік або акалінасць причыны | злучнікі: <i>каб, дзя-</i> <i>таго каб, з тым</i> <i>каб</i> | | Хмурным асеннім днём, вярта- ючыся з грыбоў, я прысё <i>на</i> <i>ўзлеску на пняёк, каб ада-</i> <i>чычы.</i> (Сач.) | |
| е) уступki нягледзячы на што? | ! адносіцца да ўсей галоўной часткі якіншы выказнік або акалінасць мэты | злучнікі: <i>хочь</i> <i>(хач), нягледзе-</i> <i>чи на тое што,</i> <i>часткіны хай</i> <i>(хажай)</i> | ! для сувязі могуць выкарыстоўвацца злучальныя слоўы <i>зде, куды, як, хто,</i> <i>што</i> ў спалучэнні з часткай <i>ні</i> | Хочу <i>якіч</i> ўскоры <i>светла і чыс-</i> <i>та, але сонца ўжо закачілася</i> <i>за глаўнай роўнай вады...</i> (Гл.) <i>Які ні лютавала зіма, а вясны</i> <i>не магла адолечв.</i> (І. Нов.) | |

Працяг табліцы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|--|---|
| ё) спосабу дзеяння як? | 1) выказнік; 2) акалінасць, выр. прыслоўем <i>так</i> | злучнікі: <i>як;</i> <i>злучнікі: што,</i> <i>як, быцам,</i> <i>нібы, каб</i> | | Вася зрабіў <i>так, як</i> сказала матці. (І. Н.) | |
| ж) выніку чаго? | ! адносіцца да ўсей галоўной | злучнікі: <i>то, дык,</i> <i>так што, пры-</i> <i>слوўе тыму,</i> <i>спалуч. слоў у</i> <i>выніку гэтага, у</i> <i>выніку таго</i> | ! даданая заўсёды стасць пасля галоўной | Мы ўсе адзін <i>аднаго пасінны</i> <i>трыманца, дык гуртам і</i> <i>выйдзе нечіта.</i> (К. Ч.) | |
| з) меры і ступені наколькі? у якой ступені? | ! канкрэтныу зна- чэнне ўказальных слоў <i>так, столькі,</i> <i>настолькі, такі, да</i> <i>такой ступені</i> <i>і інш.</i> | злучнікі: <i>што,</i> <i>як, каб, аж,</i> <i>быцам;</i> <i>злнікі: колкі,</i> <i>наколькі</i> | | Кругом было <i>так чыста,</i> <i>такая бель, што сляпіла і</i> <i>абдірала вочы.</i> (К-с) | |
| и) пары- нальная з чым? | ! адносіцца да ўсей галоўной | злучнікі: <i>як, як</i> <i>бы, быцам, бы,</i> <i>нібы, чым</i> | ! даданыя сказы неаб- ходна адрозніваць ад парынальных звароту ! скazy з парынам злучнікам <i>чым...</i> тым называюць парынальна- супастаўляльнымі | Німа на свецце большае паша- наны, як жэсьць з народам думаю адной. (А. З.в.) Чым багацейшае духоўнае жэлыч'е чалавека, тым бага- чайшай яго мова. (Віт.) | |

¹Вечарамі ў Міканоравай хаце часта меркавалі, ²як абжывацца, ³дзе нешта трэба будаваць. (І. М.)

пра што?

[¹], (² як...), (³ дзе...).

¹Толькі цяпер я зайдаваю, ²што хата стаіць калі самае гары, ¹бачу, ³як па крутых гліністых схілах блігуць каламутныя ручайні, зліваючыся ў шырокі паток. (Ш.)

што?
[¹ ..., ² што...], ¹ ..., (³ як...).

Сузалежныя аднародныя даданыя часткі могуць звязвацца паміж сабой злучнікамі *i*, *ці*, *або*:

¹Але я бачыў, ²як бацька стамляўся і ³як яму было цяжка. (В. Б.)

што?

[¹], (² як...), [¹ ³ як...].

Падпарадковальны злучнік ці злучальнае слова можа апускацца перад другой і наступнай даданымі часткамі:

¹У памяці заставалася хвіліна, ²каль зусім адступіла вузкая цёмная рыска зямлі і ³перед вачыма адкрыўся бязмежны, вольны вадзяны шлях. (І. М.)

якая?
[¹], (² калі...), [¹ ³ ...].

Сузалежныя неаднародныя часткі адказваюць на розныя пытанні і адносяцца да розных тыпаў. Яны могуць паясняць розныя члены сказа або адзін і той жа:

¹Хоць не было спякоты, ²але так і вабіла пад засень дрэў, ³каб пасядзець там хвіліну-другую. (У. Ш.)

наглядзачы на што? з якой мэтай?

(¹ Хоць...), (² але...), (³ каб...).

¹Кожнага, ²хто хацеў трапіць у спецгрупу, ¹Карніцкі папярэждаваў, ³што яны накіроўваюцца не на святочную прагулку. (Пасл.)

каго менавіта?
[¹ ..., (² хто...), ¹ ..., (³ што...)].

Пры змешаным падпарадкованні часткі звязваюцца адначасова і паслядоўнай, і сузалежнай сувяззю:

¹Рушылі ў дарогу ўжо тады, ²каль сонца скавалася за лесам і ³над балотамі леглі тонкія змрокі, ⁴якія з кожнай хвілінай усе гусцелі і гусцелі. (П. П.)

каль менавіта?
[¹], (² калі...), [¹ ³ ...], (⁴ якія...).

1, 2, 3 – сузалежнае падпарадкованне;

1, 3, 4 – паслядоўнае падпарадкованне.

Пастаноўка знаку прыпынку ў складаназалежных сказах вызначаецца наступнымі **правіламі**:

1. Часткі складаназалежнага сказа аддзяляюцца адна ад адной коскамі: *Між гэтых дрэў асабліва кідалася ў очы падарожнага старадрэвіна-хвоя, што стаяла зусім адна на высокім грудзе непадалёку ад Нёмана.* (К-с) *Не пытайся, які гаспадар, калі вароты падаюць, а колы рыпяць.* (Прым.)

Даданая частка, якая стаіць у сярэдзіне галоўнай, аддзяляецца коскамі з абодвух бакоў: *Не пытаюся, у якім краі вы [журавы] пакінулі мае леты, ведаю, колькі было іх, і не пытаюся, колькі будзе.* (Стр.)

2. Калі аднародныя сузалежныя часткі звязваюцца адзіночнымі злучнікамі *i*, *ці*, *або*, коска перад гэтымі злучнікамі не ставіцца: *Пра спадчыну, якая дасталася і якую трэба перадаць наследнікам, чалавек думаў спакон веку.* (Гіл.)

! Пры паўторных злучніках коска ставіцца, як і пры аднародных членах сказа.

3. Пры збегу двух падпарадковальных злучнікаў (або злучніка і злучальнага слова) коска паміж імі ставіцца, калі пропуск даданай часткі з другім злучнікам не парушае структуры астатніх часткі сказа: *Дык выходзіць, што, пакуль вы будзеце даказаць, я павінна стаяць убаку.* (К. К.)

Калі пропуск даданай часткі (са злучнікамі *калі* ... *то*, *калі* ... *дык*) парушае структуру сказа, коска не ставіцца: *Іван адчуваў, што калі ўпадзе ў снег, то, напэўна, болей ужо не ўстане.* (В. Б.)

4. Паміж даданымі часткамі або іх групамі, калі яны маюць развітую будову або слаба звязаны сэнсам, ставіцца кропка з коскай: *У такія моманты дзед нібы згадваў, што ён не для таго тут, каб кашляць на печы ды дыміць люлькаю; бачыў нанава, што ён, а не маладыя стрыкуны гэтыя, самы сталы тут.* (І. М.)

5. У рэдкіх выпадках паміж галоўнай і даданай ставіцца двукроп'е, працяжнік, коска і працяжнік. Гэта аўтарскія знакі, якія выкарыстоўваюцца з мэтай узмацніць значэнне якой-небудзь часткі або падкрэсліць яе адасобленасць: *Паліцела б, не паглядзела б ні на што, – каб было з кім* (І. М.).

Коска не ставіца:

- Перад даданай часткай, якая складаецца толькі са злучніка ці злучальнага слова: *Я прыеду, хоць не ведаю калі.*
- Калі паміж галоўнай і даданай часткамі ёсьць узмацняльная часціца *і* або адмоўная часціца *не*: З гэтым неспакоем сядзела яна і калі акно наперадзе зноў чыста забялела і запалілася ў хаце свято. (І. М.) *Я пытаю не хто паедзе, а калі паедзем.*

§ 184. Складаныя бяззлучніковыя сказы

У **бяззлучніковых** складаных сказах прэдыкатыўныя часткі звязваюцца бяззлучніковай сувяззю; асноўны сродак сувязі частак – інтанцыя: З хмарак першыя зоры выцеклі, за бярозкамі вечер прыціх. (Бур.)

Складаныя бяззлучніковыя сказы могуць набліжацца да складаназлучаных або складаназалежных сказаў. Гэта залежыць ад сэнсавых адносін паміж прэдыкатыўнымі часткамі. На аснове гэтых адносін адрозніваюць дзве разнавіднасці складаных бяззлучніковых сказаў:

- складаныя бяззлучніковыя сказы з аднатыпнымі часткамі;
- складаныя бяззлучніковыя сказы з разнатаўпнымі часткамі.

Сказы з аднатыпнымі часткамі набліжаны да складаназлучаных: прэдыкатыўныя часткі ў іх вызначаюцца граматычнай незалежнасцю. Паміж часткамі найчасцей выражаяюцца адносіны адначасовасці: *Твой погляд запаўняе сіняву, твой голас напаўняе наваколле...* (Бур.); паслядоўнасці: *Вясна мінецца, прыйдзе лета.* (К-с); супастаўлення: *Старэйшаму сыну дванаццаць, малодшаму – сем.* (І. Н.) Схема: [], [].

Сказы з разнатаўпнымі часткамі сэнсам і будовай набліжаны да складаназалежных: адна прэдыкатыўная частка патрабуе паяснення (тлумачэння, удакладнення, канкрэтызацыі) з боку другой. Паміж часткамі выражаяюцца такія ж сэнсавыя адносіны, як і паміж часткамі складаназалежнага сказа: аб'ектныя, азначальныя, суб'ектныя, акалічнасныя (часавыя, мэтавыя, прычынныя, умоўна-выніковыя і інш.): *Прасілі дажджу – град пайшоў.* (Прым.) *Па рэчы ўгадвалі і надвор’е: зменшала пад вечар вада – заўтра зранку будзе дождж...* (Ад.) Алеся не адказаў: быў, відаць, нязгодны. (І. М.) Схема: []: [].

У складаных бяззлучніковых сказах у залежнасці ад сэнсавых адносін паміж часткамі, будовы і размяшчэння частак могуць ставіца коска, кропка з коскай, двукроп’е ці працяжнік.

1. Коска ставіца, калі паміж часткамі выражаяюцца адносіны адначасовасці або паслядоўнасці: *Клёны росамі ззялоць, птушкі сонца гукаюць, росам зоры варожаць, успамінам трывожаць мае сэрыца.* (Бур.) *Мінулася поле, пачынаўся рэдкі лясок.* (І. М.)

2. Кропка з коскай ставіца ў тым выпадку, калі прэдыкатыўныя часткі з’яўляюцца ў складненымі (маюць свае знакі прыпынку) або не маюць цеснай сувязі паміж сабой: *I раптам ад цёмнай, суцэльнай заслоны хмар аддзяліўся доўгі сіаваты вал; выгнуўшыся дугою і займаючи палавіну неба, ён шпарка каціўся наперад.* (К-с) *Новыя краявіды, новыя шыр, дарогі, снягі падбягали, знікалі, змяняліся; у гэтым імклівым лёчце ўвесе час не адступалі, кружыліся думкі.* (І. М.).

3. Двукроп’е ставіца:

- калі наступная частка (ці некалькі частак) раскрывае, дапаўняе, тлумачыць сэнс папярэдній. Спосаб праверкі: паміж часткамі можна ўставіць злучнікі *что*, *як*, *словы а менавіта, а іменна*: *Я думаў: без кахання празьбыу. Я верыў: без цябе не засумую.* (Бур.);
 - калі другая частка абазначае прычыну таго, пра што гаворыцца ў першай. Спосаб праверкі: можна ўставіць злучнікі *бо, таму што*: *Пабегчы і адарваць гурок мы не асмельваліся: баяліся дзеда.* (Сач.);
 - калі другая частка дапаўняе першую. Спосаб праверкі: перад другой часткай можна ўставіць спалучні слоў *тыпу і ўбачыў, што; і пачуў, што; і адчуў, што; і даведаўся, што і інш.:* *Міхалка ўзляцеў на ўзгорак: унізе рассцілаўся горад з блішчытымі вежамі цэрквой і касцёлай.* (К-с) *Васіль пайшоў хутчэй, угледзеўся: перад ім, хоць і цьмяна, значылася чалавечая постать.* (І. М.) *Я азірнуўся: на горад паўзла ѿмна-шызая хмара з ружова-серабрыстымі беражскамі.* (Грах.);
 - калі другая частка – прамое пытанне: *Ты скажы мне, цьма глухая: доўга будзе ты ляжасць?* (К-с);
 - калі першая частка абагульняе наступныя: Усё вакол знаёмае да болю: збліжаюць незабудкі да вады, сядзе важна бусел на таполю, ад ластавак абвіслі правады. (Бур.)
- 4. Пратяжнік** ставіца:
- калі паміж часткамі выражаяюцца адносіны часу або ўмовы (перад першай часткай можна ўставіць злучнік *калі*): *Не давалі*

- ей [мове] месца ў палацах – яна ішла пад саламяныя і чаротавыя стрэхі, гучала ў полі, у лесе, у лузе. (Сач.);
- б) калі другая частка паказвае на вынік таго, пра што гаворыцца ў першай, або з'яўляеца высновай з яе: *Сухі марац, мокры май – будзе жыста нібы гай.* (Прым.);
- в) калі змест частак супрацьпастаўляеца: *Вучаць, выхоўваючы не падручнікі, не методыкі – вучыць, выхоўвае настаўнік.* (Віт.);
- г) калі паміж часткамі выражаеца хуткая змена падзеі або нечаканы вынік (можна ўставіць злучнік і): *Не паспей стары выбраца з снегу – ранішнюю сціхому прарваў стрэл.* (Б. Мікуліч);
- д) калі паміж часткамі выражаеца далучальныя адносіны (далучальная частка пачынаеца словамі гэта, то, так, такі): *Пасмы снегу раз-пораз перабягали цераз дарогу, праносіліся ў паветры перед вачыма – ад гэтага ўсё выглядала нерухлівым, неспакойным.* (І. М.);
- е) калі апошняя частка абагульняе папярэдня: *Пасля дзесьці крычалі людзі, пасля плакаў Марыльчын хлапчук, утаймоўвалі яго Марылька, галасіла старая, стравялі на вуліцы жаўнеры – усё гэта прыйшло раптам да ягонай свядомасці.* (К. Ч.).

§ 185. Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі

Складаныя сказы могуць мець будову, пры якой адначасова могуць спалучацца розныя віды сувязі, уласцівія складаным сказам: злучніковая і бяззлучніковая, злучальная і падпарадкавальная.

У даведачнай літаратуры сустракаеца розныя назвы такіх сказаў: а) складаныя сказы з рознымі відамі сувязі; б) складаныя сказы камбінаванай будовы; в) складаныя сінтаксічныя канструкцыі.

Могуць спалучацца наступныя віды сувязі:

1. Злучніковая і бяззлучніковая:

- а) ¹*Зара вясенняя над полем дагарае, і* ²*заціхае рокат трактароў,* ³*у змроку тоне сцежка палявая,* ⁴*змаўкае хор дзвівочых галасоў.* (М. Т.)

[¹], [*i*] [²], [³], [⁴].

2. Спалучаецца бяззлучніковая і злучальная сувязь

- б) ¹*На лузе спынена работа,* ²*жанскі, дзяўчата і мужчыны багуюць пад копы, пад драбіны,* ³*каб мени мечь змочаным дажджом...* (К-с)

[¹ [¹], ² [² x], ³ (*каб*...)).

3. Спалучаецца бяззлучніковая і падпарадкавальная сувязь.

Лічбамі I і II пазначаны структурна-лагічныя часткі, якія могуць быць аформлены як складаназлучаныя, складаназалежныя або складаныя бяззлучніковыя сказы. Такія часткі можна вызначыць у большасці сказаў з рознымі відамі сувязі.

2. Злучальная і падпарадкавальная:

- ¹*Яны яичэ пра нешта шанталіся, а* ²*потым Сяпан чую,* ³*як сястра ўзбегла на ганак і адчыніла дзвёры ў сенцы.* (Стр.)

[¹ [¹], *a* [² x], (³ *як*...)).

3. Бяззлучніковая, злучальная і падпарадкавальная:

- ¹*Іллюк углядаўся ў прадаўгаваты бляёсы твар Шведа, і* ²*у сэрцы ўзнікала глыбокая прыязнісць да яго:* ³*чалавек гаварыў пра агульныя справы так,* ⁴*быццам у іх заключалася ўсё яго жыццё.* (Хадк.)

[¹ [¹], [*i*] [²] : ² [³ x], (⁴ *быццам*...)).

4. Сказы, у якіх дзве ці некалькі галоўных частак, звязаных паміж сабою злучальнай ці бяззлучніковай сувяззю, маюць пры сабе адну ці некалькі даданых, лічачца складанымі сказамі з рознымі відамі сувязі:

¹*Трэба дома бываць часцей,*

²*Трэба дома бываць не гостем,*

³*Каб душою не ачарсцець,*

⁴*Каб не страціць святое штосьці.* (Р. Б.)

[¹ -x-], [² -x-], (³ *каб*...), (⁴ *каб*...)).

Правілы пастановкі знакаў прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі:

1. Часткі складаных сказаў з рознымі відамі сувязі аддзяляюцца адной тымі ж знакамі прыпынку, што і предыкатыўная

часткі ў складзе складаназлучаных, складаназалежных, складаных бяззлучнікаўых сказаў:

Заўсёды ў лесе добра мне:
У ім так ціха, урачыста,
Калі прытоіца ўсё чыста
І ветрыкі нават не дыхне. (К-с)

Парыла так, што ў Куранях навокал ўсё млела ў духаце; пад вечар хмары засягвалі ўжо ўсё неба. (І. М.) Кволасць і знямога, здавалася, былі разліты ў паветры, яны адчуваўся ва ўсім: у слабым зіхаценні ўжо халаднаватай смугі, у самотным іржышчы, што млява сірацела на сонцы. (Стр.)

! У сказах з рознымі відамі сувязі можа назірацца спалучэнне знакаў прыпынку і «паглынненне» аднаго іншым: Чалавеку, які ўперынню трапляе ў Белавежскую пушчу, спачатку цяжска зразумець, дзе ён знаходзіцца, – такая велічная і разнастайная прырода гэтага першабытнага лесу. (В. В.) Што б ні здарылася наперадзе за доўгі летні дзень, але раніца такая, што дэйца: прыносіць усмешку і радасць. (Ш.)

2. Коска не ставіцца паміж дзвюма часткамі, звязанымі спалучальным злучнікам *i* (ды, ці, або), калі яны маюць агульную (адну або некалькі) галоўную або даданую:

¹У адным месцы праз страху прасвечвала неба, і ²Сяяпан доўга глядзеў туды, ³накуль недзе зусім непадалёку не зайдраў гармонік і ⁴не ўзрадаваўся раптам песняй высокі і прыгожы дзяячоны голос. (Стр.)

¹ [¹], [ⁱ ^{II}] [² x], (³ *накуль* ...) [ⁱ (⁴ ...)].
да якога часу?

§ 186. Перыяд

Перыяд – гэта адначасова і сказ, і невялікі закончаны твор, які пры дапамозе паўзы дзеліцца на дзве сэнсавыя часткі: у першай, якая вымайляеца з павышэннем голасу, пералічваеца шэраг аднародных сэнсавых адзінак (предыкатыўных частак); у другой частцы, якая патрабуе паніжэння голасу, заключаеца выснова, абагульненне:

Каб вольны рос хлапчук,
Каб доўга дом стаяў,

Каб рэкі ішлі па сухавейных стэпах,
Каб лес жыты сяярог,
Каб яблык наліваў, –
Пазбавім свет ад атамных прычэпак.

(М. Лужанін)

На месцы паўзы ў перыядзе ставіцца коска (калі яна абумоўлена будовай сказа) і працяжнік. Астатнія знакі ставяцца, як і ў складаным сказе адпаведнай будовы:

Як захліпнуўся ад радасці жаўранак,
Славячы сонца вясновага дня,
Як на куп’і, на болотных выжарынах
Мякка хрумсціц пад нагамі сушняк;
Як па-над ярам пад ветравым подыхам
Вольха сухая рыпіць і рыпіць,
Як адячоркам над соннымі водамі
Кнігаўка ўсё не дапросіцца піць, –
Тры гады я не чую.

(Р. Барадулін)

§ 187. Разбор складаных сказаў

! Уважліва прааналізуць табліцу (гл. старонку 274). **Узгадайце, чым харектарызуецца кожны тып складанага сказа.**


Разбор складаных сказаў

I. Складаназлучаны сказ

Парарадак разбору

1. Тып паводле мэты выкавання.
2. Указаць тып складанага сказа.
3. Вызначэнне предыкатыўных частак.
4. Сродкі сувязі частак.
5. Харектарыстыка адносін паміж часткамі (часавыя, прычынавыніковыя, супастаўляльныя, пералічальна-размеркавальныя, далучальныя).
6. Знакі прыпынку.
7. Схема.
8. Харектарыстыка простых частак.

Табліца



Узоры

1. ¹Зноў выбліснуў месяц, і ²расхінулася далеч. (Стр.)
[¹], [²] [] .

Сказ апавядальны, складаны, злучнікавы, складаназлучаны, складаецца з дзвюх предыкатыўных частак, звязаных злучальнym злучнікам «і». Паміж часткамі выражаюцца прычынна-выніковая адносіны. Перад злучнікам ставіцца коска.

- ! Пры неабходнасці даецца хараектарыстыка простых частак разбору па членах сказа.
! Схему для зручнасці разбору можна рабіць у самым пачатку.

2. ¹Густа і роўна парасла спадзінка бліскучым круглянцом, а ²над ім, ля самай куткі лісічак, ляжала бяроставая кузенька, прашытая лазовым прутком, зверху – белая, у чорных рысачках, а ў дне і па баках жоўтая, і ³тыя чорныя рысачкі праствечвалі тут чырванню. (Стр.)

[¹], [²], [³] .

Сказ апавядальны, складаны, злучнікавы, складаназлучаны; складаецца з трох предыкатыўных частак, паміж якімі выражаюцца далучальныя адносіны. 1-я і 2-я часткі звязаны злучальным супраціўным злучнікам «а», перад якім ставіцца коска; 2-я і 3-я часткі звязаны злучальным спалучальным злучнікам «і», перад якім ставіцца коска.

II. Складаназалежны сказ

Парарадак разбору

1. Тып паводле мэты выказвання.
2. Сцвярджальны ці адмоўны.
3. Тып складанага сказа.
4. Для складаназалежных з адной даданай:
 - вызначыць галоўную частку;
 - назваць тып даданай і яе месца;
 - указаць сродак сувязі даданай часткі з галоўнай;
 - раслумачыць знакі прыпынку.
5. Для складаназалежных сказаў з некалькімі даданымі:
 - указаць спосаб падпарадкавання даданых частак (сузалежнае, паслядоўнае, змешанае падпарадкаванне);
 - ! далей – па схеме п. 4
6. Схема.

Узоры

1. ¹Там, ²дзе сыходзіліся дзве лясныя сцяжынкі, ¹было ціха і ўтульна. (Лынък.)

дзе менавіта?
[¹ ... x, (² *дзе* ...), ¹ ...].

Сказ апавядальны, сцвярджальны, складаны, злучнікавы, складаназалежны з адной даданай часткай. 1-я – галоўная; 2-я – даданая акаличнасная месца, стаіць у сярэдзіне галоўной, звязанаеца з ёю злучальнікавым словам «дзе» і з абодвух бакоў аддзяляеца коскамі.

2. ¹Збіралася, відаць, на дождёж, ²бо далёка на заходзе злёгку пагрукуваў гром і ³паблісківалі далёкія зарніцы маланак. (Лынък.)

з якой прычыны?
[¹ -x-], (² *бо* ...) [³ i] (⁴ ...).

Сказ апавядальны, сцвярджальны, складаны, злучнікавы, складаназалежны з дзвюма даданымі, якія звязаны з галоўной сузалежнікавыні аднародным падпарадкованнем пры дапамозе злучніка «бо», якія знаходзіцца ў першай даданай. Перад злучнікам ставіцца коска. Даданыя часткі з'яўляюцца аднароднымі. Яны звязаны паміж сабой злучальнікавым злучнікам «кі», таму коска паміж імі не ставіцца.

3. ¹Калі дзяжурны, ²што ўвайшоў на голас Харчава, ¹паказаў хлопчу на выхад, ³Васіль нечакана пакланіўся. (І. М.)

каі?

(¹ *Калі* ..x, (² *што* ...), ¹ ...), ³ x].

I ст. II ст.

Сказ апавядальны, сцвярджальны, складаны, злучнікавы, складаназалежны з дзвюма даданымі, якія звязаны паміж сабой і з галоўной паслядоўным падпарадкованнем. 3-я частка – галоўная; 1-я – лоўней паслядоўным падпарадкованнем. 3-я частка – даданая I ступені акаличнасная часу, стаіць перад галоўной частка – даданая II ступені азначальнасная, стаіць у сярэдзіне даданай частка – даданая II ступені азначальнасная, стаіць у сярэдзіне даданай I ступені, далучаеца да яе злучнікам «каі» і аддзяляеца коскай; 3-я частка – даданая II ступені азначальнасная, стаіць у сярэдзіне даданай I ступені, далучаеца да яе злучальнікавым словам «што» і з абодвух бакоў аддзяляеца коскамі.

4. ¹Рушылі ў дарогу ўжо тады, ²каі сонца схавалася за лесам, ³над болотам ляглі змрокі, ⁴якія з кожнай хвілінай усё гусцелі гусцелі. (П. П.)

каі?
[¹ x], (² *каі* ...) [³ ..x], (⁴ *якія* ...).
I ст. II ст.

Сказ апавядальны, сцвярджальны, складаны, злучнікавы, складаназалежны з некалькімі даданымі, якія звязаны паміж сабой і з галоўной змешаным падпарадкованнем (1, 2, 3 – сузалежнае аднароднае, 1, 3, 4 – паслядоўнае).

! Далей – па ўзоры.

III. Складаны бяззлучнікавы сказ

Парарадак разбору

1. Тып паводле мэты выказвання.
2. Тып складанага сказа.
3. Сродкі сувязі частак.
4. Характарыстыка адносін паміж часткамі.
5. Знакі прыпынку.
6. Схема.

Узоры

1. ¹Каранасты дубок быў зусім адзінокі, ²моўчи слухаў ён буры далёкія крокі. (Бур.)

[¹], [²].

Сказ апавядальны, складаны, бяззлучнікавы з аднатыпнымі часткамі, якія звязаны пры дапамозе інтанациі і выражают адносіны адначасовасці. Паміж часткамі ставіцца коска.

2. ¹У такія хвіліны рыбак, знаёмы з Сожам, добра памятае: ²трэба стаіць дыханне. (Кір.)

[¹]: [²].

Сказ апавядальны, складаны, бяззлучнікавы з разнатыпнымі часткамі, якія звязаны пры дапамозе інтанациі. Другая частка ўдакладняе змест першай, таму паміж імі ставіцца двукроп’е.

IV. Складаны сказ з рознымі відамі сувязі

Парарадак разбору

1. Вызначаць прэдыкатыўныя і структурна-сэнсавыя часткі.
2. Сродкі сувязі частак.
3. Характарыстыка сувязі паміж часткамі.
4. Знакі прыпынку.
5. Схема.


Узоры

1. ¹Дурманліва пахлі кветкі, ²вокны ў доме былі расчынены, і ³у нечай кватэрзы задумліва вяла ціхую мелодыю радыёла. (Стр.)

[¹], [²], [³].

Сказ складаны з рознымі відамі сувязі (бяззлучнікавай і злучнікавай), складаецца з трох предыкатыўных частак. 1-я і 2-я часткі звязаны інтанацыяй, 2-я і 3-я – злучальнym злучнікам «і». Часткі аддзяляюцца коскамі.

2. ¹Сёпка ведае, ²як называеца станцыя, але ³яму трэба разгаварыцца з хлапчукамі, ⁴каб дазнацца таго, ⁵што цікавіла яго чяпер. (К-с)



Сказ складаны з рознымі відамі сувязі (злучальнай і падпарадкавальнай), складаецца з пяці предыкатыўных частак, якія лагічна аб'ядноўваюцца ў дзве структурна-сэнсавыя. I – складаназалежны сказ з адной даданай, II – складаназалежны сказ з некалькімі даданымі. I і II структурна-сэнсавыя часткі звязаны злучальным супраціўным злучнікам «але». Паміж предыкатыўнымі часткамі ставяцца коскі.

Спосабы перадачы чужой мовы

§ 188. Паняцце простай мовы

Простая мова – гэта чужое выказванне, перададзенае кім-небудзь даслоўна, з захаваннем не толькі зместу, але і формы: «*А мне дык што да гэтага?*» – думаў Алесь, праганяючы гэтым здаровыем пачуццём нейкую жаласць. (Б.) У простай мове часта ўжываюцца пытальныя, пабуджальная і клічныя сказы, звароткі, выклічнікі, мадальныя слова, слова-сказы, няпоўныя сказы.

Звычайна простая мова ўключаеца ў тэкст пры дапамозе слоў аўтара, якія могуць стаяць перад простай мовай, у сярэдзіне яе або пасля простай мовы: *Хвядора не вытрымала, патракнула: «Не забывай, якая ў яго работа...»* (Ш.) *«І буду, буду пісаць, – зноў усміхнуўся Алесь. – Бо навошта ж я столькі пабачыў, адчуў, перадумай?...»* (Б.) *«Ты пачаставаў бы такога дарагога гостя», – сказаў Лапай.* (Ш.)

§ 189. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай

Пры афармленні сказаў з простай мовай выкарыстоўваюцца двукроп’е, двукоссе і працяжнік. Выбар патрэбнага знака залежыць ад размяшчэння простай мовы.

Калі слова аўтара і простая мова пішуцца ў адзін радок, то простая мова бярэцца ў двукоссе: «Чалавек жыве, пакуль неішта робіць», – сказаў бацька. (А. А.)

! У мастацкай літаратуре простая мова можа быць запісаны азбаза, перад якім ставіцца працяжнік. У гэтым выпадку яна ў двукоссе не бярэцца:

I трэба было бачыць Андрэя Макаравіча ў туую хвіліну, калі ён падняўся на ганак, зазваніў у званок і сказаў:
– Дзень добры, дзецы! Вінічую вас з пачаткам новага навучальнага года! (Сач.)

Нявыказаная простая мова (думкі, мары, успаміны, разважанні) заўсёды бярэцца ў двукоссе: *Укалола, балюча ўкалола ў саме сэрца, калі Іван успомніў Апанаса Харчэню. «Сапраўды... Я ж ні разу пасля таго так і не сустрэўся, не пагаварыў з ім», – упікнуў самога сябе Іван.* (Сач.)

Калі простая мова стаіць пасля слоў аўтара, то перад ёю ставіцца двукроп’е і пачынаецца яна з вялікай літары: *Бацька ж строга буркнуў: «Еши».* (І. М.) (А: «П».)

! У клічных і пытальных сказах двукоссе ставіцца пасля клічніка і пытальніка: *З бакоўкі адазваўся жаночы голас: «Хто там?»* (А: «П?»)

Калі простая мова стаіць перад словамі аўтара, то пасля яе ставіцца знак у залежнасці ад мэты выказвання (коска, клічнік, пытальнік, шматкроп’е) і працяжнік, а словаў аўтара пачынаюцца з малой літары:

«П!» – а. «Не ўсё новае лепшае за старое!» – не вытрымаў Андрэй. (Сач.)

«П?» – а. «Няўжо так позна ўжо?» – падумаў Андрэй і паглядзеў на гадзіннік... (Сач.)

«П», – а. «Я сказаў усё», – зірнуў Апейка на Белага. (І. М.)

Калі простая мова перарываецца словамі аўтара, знакі прыпынку ставяцца ў залежнасці ад месца разрыва:

1. Калі словаў аўтара перарываюць простую мову там, дзе не павінна быць ніякага знака прыпынку або павінна стаяць коска, кропка з коскай, двукроп’е ці працяжнік, то словаў аўтара з абодвух бакоў выдзяляюцца коскай з працяжнікам, а другая частка простай мовы пачынаецца з малой літары:

«П, – а, – п».

Параўнайце:

«Як, няўжо няма ні аднаго блізкага мне чалавека, ні адной душы?» – пытаў і пытаў у сябе Іван. (Сач.)

«Як, няўжо няма ні аднаго блізкага мне чалавека, – пытаў і пытаў у сябе Іван, – ні адной блізкой души?»

2. Калі словаў аўтара перарываюць простую мову там, дзе павінна стаяць кропка, клічнік або пытальнік, то перад словамі аўтара (з малой літары) ставіцца адпаведны знак (коска, клічнік ці пытальнік) і працяжнік, а пасля слоў аўтара – кропка і працяжнік; другая частка простай мовы пачынаецца з вялікай літары:

«П, – а. – П». «П! – а. – П». «П? – а. – П».

Параўнайце:

«Заўтра і зробім! А калі ж?» – Міканор Міканор сказаў так, як гавораць сказаў так, як гавораць на ненеразумную заўвагу. (І. М.)

«Заўтра і зробім! – Міканор сказаў так, як гавораць на ненеразумную заўвагу. – А калі ж?»

3. Калі ў словах аўтара, якімі перарываецца простая мова, ёсьць два дзеясловы са значэннем маўлення, думкі і гэтых дзеясловы адносяцца да розных частак простай мовы, то пасля слоў аўтара трэба ставіць двукроп’е і працяжнік, а другую частку простай мовы пісаць з вялікай літары: *«Ну, гэта зусім іншае, – адразу згадзіўся Ганс і дадаў: – Я, вядома, жартую».* (Нов.)

! У мастацкай літаратуре ўжываюцца сказы з простай мовай, калі словаў аўтара размеркаваны ў два сказы: *«Мне сёння не спіца, – сказаў марак. Доўга памаўчаўшы, пагаварыў: – А ты малайчына, што прыйшоў сюды...»* (Хомч.)

Калі простая мова знаходзіцца ў сярэдзіне слоў аўтара (так званая ўключаная простая мова), то пачатак афармляецца ў адпаведнасці з асноўным правілам; у канцы простай мовы ставіцца адпаведны знак прыпынку і працяжнік; працяг слоў аўтара афармляецца з малой літары: *Ляўчук крыкнуў: «Бяжым!» – і яны, прыгнуўшыся, што было сілы пабеглі па разоры назад да ўзлеску.* (В. Б.)

! При неабходнасці ставяцца іншыя знакі прыпынку: *Хадоська, што ляжала ўжо з малымі, несамавітага крыкнула: «Татко!», ускочыла,.. кінулася ў сенцы.* (І. М.)

§ 190. Дыялог. Правілы афармлення дыялога на пісьме

Дыялог – гэта размова дзвюх або некалькіх асоб.

* У даведачнай літаратуре для абазначэння размовы некалькіх асоб часта ўжываецца тэрмін **палілог**.

Выказванні асоб у дыялогу называюцца **рэплікамі**.

Правілы афармлення дыялога на пісьме:

1. Калі кожная рэпліка дыялога падаецца з чырвонага радка, то перад імі ставіцца працяжнік і ў двукоссе яны не бяруцца:

– Хіба ты сірата, хіба ў цябе радні няма?

– Не, радня е. І маці, і сёстры...

– Далёка жывеуць?

– Там жа, у Вялікім лесе. Але ім усяго не раскажаш, душу не раскрыеш. (Сач.)

2. Калі дыялог запісваецца ў радок і не суправаджаеца словамі аўтара, кожная рэпліка бярэцца ў двукоссе і паміж рэплікамі ставіцца працяжнік: «*Не, я так лёгка ў руکі ім не дамся. А вінтоўка нашто?*» – «*Адной вінтоўкай ні сям'і не абароніш, ні самога сябе.*» – «*Няважна. Хоць некалькі, а ўтрапяню чужынцу́й.*» (Сач.)

3. Пры рэпліках, ужытых са словамі аўтара, пастаноўка знакаў прыпынку залежыць ад размяшчэння рэплік:

а) калі рэплікі розных асоб аказваюцца побач, паміж імі ставіцца працяжнік: *Іван спытаў: «І калі мы зноў слуды вернемся?»* – «Хутка», – быў адказ яму.

б) калі рэплікі розных асоб раздзелены словамі аўтара, то перад наступнай рэплікай працяжнік не ставіцца: *Іван спытаў: «І калі мы зноў слуды вернемся?»* Быў адказ яму: «Хутка».

§ 191. Ускосная мова. Замена простай мовы на ўскосную

Ускосная мова – чужое выказванне, перададзене ад імя апавядальніка. Адметная рыса ўскоснай мовы ў тым, што ў ёй перадаеца толькі асноўны змест чужога выказвання, а яго лексічны, граматычны і стылістычны асаблівасці могуць не захоўвацца.

Канструкцыя з ускоснай мовай афармляеца, як складаназалежны сказ, у якім галоўная частка ўтворана са слоў аўтара, а даданая перадае змест чужога выказвання. Даданая звязваеца з галоўнай злучнікамі *што*, *каб*, *ці*, *нібы* і злучальными словамі *дзе*, *хто*, *калі*, *як* і інш.: *Тады Рэй устаў з-за парты і голасна заяўіў, што балоту, якое называлася Багінскі Мох, дзесяць тысяч га*дой. (І. Н.)

! Для канструкцый з ускоснай мовай не ўласціва ўжыванне звароткаў, выклічнікаў, часціц, мадальных слоў, пабочных слоў і іншых эмацыйнальна-экспрэсіўных сродкаў.

Пры замене простай мовы на ўскосную неабходна кіравацца наступнымі **правіламі**:

1. Калі простая мова – апавядальны сказ, то яна замяняеца даданай дапаўняльнай са злучнікам *што*:

«*Каханне з гадамі не драбнее, а* **Бадзюкоў задумліва** *сказаў, набіраеца моцы*», – **задумліва** *што* *каханне з гадамі не* *сказаў* *Бадзюкоў.* (І. Н.)

2. Калі простая мова – пытальны сказ з пытальнымі займеннікамі *хто*, *што*, *які*, *чый*, *колкі*, прыслоўямі *калі*, *куды*, *адкуль* і інш. або часціцай *ці*, то яна замяняеца даданай дапаўняльнай, у якую вышэйпералічаныя займеннікі і прыслоўі ўваходзяць як злучальныя слова, а часціца *ці* – як злучнік:

«*Пры чым тут мой брат Кос-цік?*» – здзівіўся яничэ больш **Іван**. (Ш.)

«*Добры гэта вучань?*» – спытал **Бібліятэкарка** *ў яе, ці добры гэта вучань.*

3. Калі простая мова – пабуджальны сказ, то яна замяняеца даданай дапаўняльнай са злучнікам *каб*:

«*Аддаце книгу!*» – устаўши з **Устаўши з** *месца, я патрабаваў я.* (І. Н.)

4. Калі ў простай мове ёсьць асабовыя і прыналежныя займеннікі, а таксама дзеясловы 1-й і 2-й асобы, то яны перадаюцца ад асобы апавядальніка: замест *я*, *ты* выкарыстоўваюцца займеннікі *ён* або *той*, замест *мой* – *яго* і г.д. У некаторых выпадках яны апускаюцца:

«*Я з вами пагавару яничэ*», – **пабяцаў** **Алёша.** (І. Н.)

«*Куды ты паедзеш?*» – **спалохана** *спытаў я.* (І. Н.)

Алёша паабяцаў, што яничэ пагаворыць з намі (з імі).

Я спалохана спытаў, куды ён паедзе.

5. Звароткі пры замене або апускаюцца, або становяцца членам галоўнай часткі:

«*Іван Мікалаевіч, – неяк быццам* **таямніча** *таямніча прашаптаў ён.* – **Вас** *прашаптаў* **Івану Мікалаевічу,** *бачыць* **Вера Сымонаўна** *чу, што таго хоча бачыць* **Ручанку.**» (Сач.)

Ён неяк быццам таямніча прашаптаў Івану Мікалаевічу, што таго хоча бачыць Вера Сымонаўна Ручанка.

6. Выклічнікі, часціцы, гутарковыя і прастамоўныя слова пры замене апускаюцца:

«*Ого, дзядзька Максім, хітрыя* **Стась** *сказаў, што дзядзька* *вы,* – *сказаў* **Стась.** (Стр.)

Стась сказаў, што дзядзька Максім хітры.

! Пры перабудове можа змяніцца парадак слоў у словах аўтара і ў простай мове.

§ 192. Няўласна-простая мова

Няўласна-простая мова – форма перадачы чужой мовы, у якой перадаюцца думкі, пачуцці, перажыванні таго, пра каго гавораць. Гэта «ўнутранае» маўленне: *Яшчэ задоўга да спынення поезда пачуці і думкі Лабановіча мімаволі скіраваліся да гэтай станцыі. Як жа яно будзе? Збяруцца ці не збяруцца хлопцы?..* (К-с)

У няўласна-простай мове захоўваюцца асноўныя лексічныя, сінтаксічныя, стылістычныя асаблівасці чужой мовы, а афармляеца яна як самастойны сказ (або некалькі сказаў) без слоў аўтара. Аднак, як і ва ўскоснай мове, формы асабовых і прыналежных займеннікаў, а таксама асабовыя формы дзеяслова могуць змяніцца: *Ён адчувае глыбокую павагу да іх, нават некаторы страх. Хто такія яны, гэтыя людзі? Чым яны жывуць?* (К-с)

§ 193. Цытаты і правілы іх афармлення

Цытата – гэта даслоўная вытрымка з якога-небудзь выкавання, кнігі ці документа, ужытая для ілюстрацыі або з мэтай пацвярдження думкі.

Правілы:

1. Невершаваныя цытаты заўсёды бяруцца ў двукоссе. Калі цытата супраджаеца словамі аўтара, яна афармляеца, як простая мова: *Вуснамі галоўнага героя У. Каараткевіч у эпілогу выказаў уласнае і запаветнае: «Я адрабіў спаўна і па сваёй ахвоце сваю катаргу на зямлі. Я зрабіў нават болей таго, што мог. І не для сябе, а дзеля іх, дзеля гэтага акіяна, народа майго».* (А. Вебер. Прадмова да кнігі: У. Каараткевіч. Дзікае паляванне каралаля Стаха. Чорны замак Альшанскі. – Мн.: Мастацкая літаратура, 2000)

! Цытата заўсёды супраджаеца спасылкай на аўтара. У наўковай літаратуре ўказываеца (у дужках пасля цытаты ці ў зносцы ўнізе на старонцы або пад лічбай у канцы выдання) аўтар, назва працы, месца і год выдання, старонка.

«Нягледзячы на згубныя намаганні адштурхнуць ад нас народ, – пісаў В. Дунін-Марцінкевіч, – вырашыў я праз творы ў яго гаворцы, якія адпавядаюць паняццям, што знаёмы яму з ма-ленствам, і якія яму палягчаюць спосабы азнаямлення з нашай літаратурай, заахвоціць яго неяк да асветы і паправіць ма-ральна». (М. Тычына. Карані і корона. – Мн.: Беларуская навука, 2002, с. 48)

2. Цытата, уключаная ў тэкст як частка сказа, пачынаецца з малой літары. У адным сказе можа быць некалькі такіх цытат: *I хоць Я. Барышэўскі некалькі разоў падкрэслівае, што не пераймае форм, «якія ўжывалі пісьменнікі англійскія, німецкія або французскія», бо «чужаземнае ўбраннне будзе не да твару жыхарам Беларусі», што бярэ «форму з самай прыроды», адчуваеца, што сам ён узрос на культуры цывілізаваных народаў, на творчасці тых жа англійскіх, німецкіх, французскіх пісьменнікаў, у большасці сваёй – рамантыкаў.* (М. Тычына, тамсама, с. 33)

3. Пропуск слоў у цытатах ці абрыв цытавання абазначаецца шматкроп'ем: *У час станаўлення неабходнымі былі шматлікія доказы права нацый на самастойнасць. Ix В. Дунін-Марцінкевіч знаходзіў не толькі ў вуснай народнай творчасці, але і ў нацыянальным гераічным мінульым: «продкі... сумленна і шыра дабро краю рабілі».* (М. Тычына, тамсама, с. 53)

4. Цытаты, прыведзеныя з вершаваных твораў, у двукоссе не бяруцца: *A якое жыццё без Радзімы, без надзеі нават убачыць яе, як душыць «зямлі чужой ярмо», прызналася ў адным з вершаў найлепшай паэтыкі беларускай эміграцыі Наталля Арсеннева:*

*Не цалавала рук
нікому я ў жыцці.*

*Табе ж, мая зямля,
Я цалавала б ногі...*

(Б. Сачанка. Прадмова да кнігі «Туга па Радзіме». – Мн.: Мастацкая літаратура, 1992)

5. Эпіграф пішацца прыкладна ад сярэдзіны радка і ў двукоссе не бярэцца. Прыклады з кнігі М. Тычыны «Карані і корона»:

Чым у большай небяспечы Знаходзіцца жыццё, тым ярчэй зязоўць яго глыбінныя каштоўнасці.

Поль ля Кур (с. 3)

*Тогда кончается искусство
И дышат почва и судьба.*

Б. Пастанак (с. 110)

Пунктуацыя

§ 194. Прынцыпы пунктуацыі

Пунктуацыя – гэта сукупнасць правіл пастаноўкі знакаў прыпынку ў пісьмовым тэксле.

Знакі прыпынку – гэта графічныя знакі, якія выкарыстоўваюцца на пісьме з мэтай абазначэння межаў сінтаксічнага і інтанацыйнага падзелу сказаў і тэкстаў.

Сучасная беларуская пунктуацыя пабудавана на трох прынцыпах: сэнсавым, граматычным і інтанацыйным.

Сэнсавы прынцып патрабуе падзелу тэксту на сказы, у канцы якіх могуць быць паставлены розныя знакі прыпынку – кропка, пытальнік, клічнік, пытальнік і клічнік, шматкроп'е. У складаным бяззлучнікам сказе з разнатыпнымі часткамі ў залежнасці ад сенсу ставіцца двукроп'е або працяжнік.

Граматычны (сінтаксічны) прынцып прадугледжвае пастаноўку знакаў прыпынку, абумоўленых будовай сказа; паводле яго ставіцца, напрыклад, коска пры аднародных і адасобленых членах сказа, пры выдзяленні пабочных слоў, паміж часткамі складанага сказа і г.д.

Інтанацыйны прынцып грунтуецца на мелодыцы гучання: кропка сведчыць пра значную паўзу і паніжэнне голасу, коска – пра невялікую паўзу.

§ 195. Класіфікацыя знакаў прыпынку

У сучаснай беларускай мове выкарыстоўваецца дзесяць знакаў прыпынку: кропка, пытальнік, клічнік, коска, кропка з коскай, двукроп'е, працяжнік, дужкі, двукоссе, шматкроп'е.

У залежнасці ад функцыі ў сказе ўсе знакі прыпынку падзяляюцца на раздзяляльныя і выдзяляльныя.

Раздзяляльныя знакі з'яўляюцца няпарнымі і служаць для аддзялення асобных членau простага сказа, састаўных частак складанага сказа або цэлых сказаў. Функцыю аддзялення сказаў могуць выконваць кропка, пытальнік, клічнік і шматкроп'е ў канцы сказа: *Моічны статак чарадою, а людзі грамадою.* (Прык.) *Нашто мне ёй клац, калі ў дзетках лад?* (Прым.) *Прыйдзі пад вечар ты на поле і*

паплюбуйся ім, саколе! (К-с) *Сненні, поўныя бясконцага змагання, надзеі і перашкод, паглынулі ўсю ўвагу, скавалі розум...* (Гар.)

Функцыю аддзялення асобных членau складанага сказа выконваюць коска, кропка з коскай, двукроп'е, працяжнік, коска з працяжнікам: *Як самую звонку ў свеце навуку, як ройных вякоў пчаліную складчыну, прымаю па складу, па смаку, па гуку мову маю матчыну!..* (П. М.) *Як не еў, дык не мог; як пад'еў – ні рук, ні ног.* (Прым.) *Не вер, бо то звер: не ўкусіць, то спужае.* (Прык.) *Хаты ўжо часта жаўцелі вонкамі, у іх на дварах усюды віднеліся постачі; насустрач выткнуліся, праехалі сані з двума седакамі.* (І. М.) *У сенцах бразнула клямка, – Васіль прытуліўся да хлява...* (І. М.)

! Коска і кропка з коскай могуць быць паўторнымі; усе астатнія раздзяляльныя знакі – адзіночныя.

Выдзяляльныя знакі з'яўляюцца парнымі і служаць для выдзялення ў сказе яго асобных структурных частак: адасобленых членau складанага сказа, звароткаў, пабочных і ўстаўных канструкцый, цытат і інш. У ролі выдзяляльных знакаў выступаюць пары косак, дужак, працяжнікаў і двукоссе: *Пракопчык – гэта было прозвішча чалавека, якога ён, Андрэй, не так даўно запічыў на працу.* (Сач.) *Вада была халодная, відаць, нядайна з двара...* (І. М.) Усюды – на калідоры, на кухні, ва ўсіх пакоях бы чужсы хто пагаспадарыў – ваяляліся на падлозе, на крэслах нейкія парапкіданыя абы-дзе і абы-як купальнікі, халаты, кофты, капелюшы.

(Сач.) *Вучыся, нябожса, вучэнне паможа.* Не кажы: «*Вучыўся!*», а кажы, што пазнаў. (Прык.) *Запавет вялікага Янкі Купалы, які марыў аб тым, каб «грамадой мільённай з светам гаманіці», такім чынам, не занядбаны нашчадкамі.* (М. Тычына)

! Сустрокаўца выпадкі, калі адзін з выдзяляльных знакаў спалучаецца з раздзяляльным і тым самым утвараецца збег знакаў прыпынку або паглынанне аднаго другім: *Дарогу ж мы знаем да вас, ягамосьці, і ездзіць да вас будзем часта ў гості.* (А. Р.) Другая коска – раздзяляльны знак паміж часткамі складаназлучанага сказа і выдзяляльны знак пры зваротку.

Спалучацца могуць:

a) коска з працяжнікам: *Тое, што пачуў ад Івана – а не паверыць яму гэты раз ён проста не мог, бо надта ж горача і пераканаўча Іван гаварыў пра ўсё, што ведаў і бачыў сам на свае вочы, – прымушала зусім па-іншаму глядзець на многаге, калі не на ўсё.* (Сач.);

6) пытальнік і клічнік:

*Скажы, зямля мая,
Калі б не людзі,
Хіба б не спаў*

Сном мертвым твой аштар?!? (А. Зв.)

7) пытальнік, клічнік, кропка, шматкроп'е – з працяжнікам: «Эй вы, слухайце! – крыкнүй Янка Тукала, звязтаючыся да сябrou і стараючыся перакрычаць іх. – Давайце заспяваем песню!» (К-с);

8) дужка і коска, дужка і кропка – з коскай, дужка і двукроп'е; пры наяўнасці дужкі можа адбыцца збег нават трох знакаў:

*І чым больш служба дакучала,
Тым болей бацьку прыцягала
Свая зямелька, свая хата
(Няўжо яна яму заклята?),
Прытулак свой, куток уласны... (К-с)*

§ 196. Асноўныя правілы пастаноўкі знакаў прыпынку

1. **Кропка** ставіцца ў канцы сказаў і пасля ўмоўных скарачэнняў.
2. **Клічнік** можа ставіцца ў канцы клічных сказаў, пасля звароткаў і выклічнікаў, у канцы некаторых пабуджальных сказаў.
3. **Пытальнік** ставіцца ў канцы пытальных сказаў.
4. **Шматкроп'е** ставіцца ў канцы сказа пры незавершаным выказванні; у сярэдзіне сказа на месцы пропуску слоў; у канцы абзаца, калі наступны абзац перарывае паслядоўнасць апавядання.
5. **Коска** ставіцца: а) як раздзяляльны знак – паміж аднароднымі членамі сказа; паміж часткамі складанага сказа; паміж словамі, якія паўтараюцца; пасля сцвярджальных і адмоўных слоў-сказаў; б) як выдзяляльны знак – пры адасобленых членах сказа, пры параўнальных зваротах, выклічніках, зваротках, пабочных конструкцыях.
6. **Кропка з коскай** ставіцца паміж развітымі аднароднымі членамі сказа; паміж часткамі складаных сказаў усіх тыпаў, калі яны значна развітыя і маюць свае знакі прыпынку; у канцы розных пералічэнняў.
7. **Двукроп'е** ставіцца ў простым сказе пасля абагульняльнага слова перад аднароднымі членамі; у бяззлучніковых складаных сказах і ў сказах камбінаванай будовы перад часткай, якая

паясняе, канкрэтызуе, раскрывае змест папярэдняй часткі; пасля слоў аўтара перад простай мовай; перад цытатамі, якія ўводзяцца словамі аўтара.

8. **Працяжнік** ставіцца паміж дзеянікам і выказнікам, якія выражаны назоўнікамі ў форме назоўнага склону або інфінітывам дзеяслова; пасля аднародных членаў сказа перад абагульняльным словам; пры развітым прыгадку; для выдзялення ўстаўных конструкцый; пры пропусках членаў сказа; у бяззлучніковых складаных сказах пры выражэнні прычынна-выніковых адносін; пры афармленні простай мовы і цытат перад словамі аўтара (і пасля слоў аўтара пры перарванай простай мове); пры рэпліках у дыялогу.

9. **Дужкі** ставіцца пры афармленні ўстаўных конструкцый і цытат (у частцы спасылак).

10. **Двукоссе** выкарыстоўваецца для выдзялення простай мовы і цытат; пры напісанні слоў і словазлучэнняў, ужытых з іранічным значэннем; пры напісанні назваў газет, часопісаў, кніг, прадпрыемстваў, гасцініц, караблёў і інш.

§ 197. Пунктуацыйны разбор

Парарадак разбору

1. Абазначыць лічбамі (зверху ці ў дужках) усе знакі прыпынку.

! Парныя знакі нумаруюцца аднолькавымі лічбамі.

2. Раствумачыць пастаноўку знакаў прыпынку.

3. Вyzначыць тыпы знакаў паводле ўжывання (адзіночны, паўторны ці парны) і паводле функцыі (раздзяляльны ці выдзяляльны).

Узор разбору:

Пройдзе навальніца, (1) а лес ціха і ўрачыста шуміць, (2) нібыта нічога і не было тут ночу: (3) не відаць ні буралому, (4) ні прылому, (5) толькі смачна пахне лісцем і смалою. (6)

Коска (1), (2) – адзіночныя раздзяляльныя знакі (раздзяляючы часткі складанага сказа). Двукроп'е (3) – адзіночны раздзяляльны знак (раздзяляе структурную часткі складанага сказа на месцы бяззлучнікавай сувязі). Коска (4) – адзіночны раздзяляльны знак (раздзяляе аднародныя члены сказа). Коска (5) – адзіночны раздзяляльны знак (аддзяляе далучальную частку складанага сказа). На месцы двукроп'я адбылося паглынанне коскі, якая закрывала даданую частку. Кропка (6) – знак у канцы сказа.

Умоўныя скарачэнні

| | |
|----------------|-------------------------|
| <i>A. A.</i> | — А. Асіпенка |
| <i>A. Б.</i> | — А. Бачыла |
| <i>A. В.</i> | — А. Вольскі |
| <i>Ад.</i> | — В. Адамчык |
| <i>А. Д.</i> | — А. Дудараў |
| <i>А. Ж.</i> | — А. Жук |
| <i>А. Зв.</i> | — А. Звонак |
| <i>Ал.</i> | — А. Александровіч |
| <i>А. К.</i> | — А. Карпюк |
| <i>А. Л.</i> | — А. Лойка |
| <i>А. М.</i> | — А. Марціновіч |
| <i>Ар.</i> | — М. Арочка |
| <i>А. Р.</i> | — А. Рыбак |
| <i>Астр.</i> | — А. Астрэйка |
| <i>Аўр.</i> | — М. Аўрамчык |
| <i>А. Ч.</i> | — А. Чарнышэвіч |
| <i>Б.</i> | — Я. Брыль |
| <i>Бл.</i> | — В. Блакіт |
| <i>Бр.</i> | — П. Броўка |
| <i>Бур.</i> | — Г. Бураўкін |
| <i>Бяд.</i> | — З. Бядуля |
| <i>Бял.</i> | — А. Бялевіч |
| <i>Вас.</i> | — А. Васілевіч |
| <i>В. Б.</i> | — В. Быкаў |
| <i>В. В.</i> | — В. Вольскі |
| <i>В. Г.</i> | — В. Гігевіч |
| <i>В. Д.</i> | — В. Дайліда |
| <i>В. З.</i> | — В. Зуёнак |
| <i>Bim.</i> | — В. Вітка |
| <i>В. К.</i> | — В. Карамазаў |
| <i>В. Р.</i> | — В. Ракаў |
| <i>Вял.</i> | — А. Вялюгін |
| <i>Вярц.</i> | — А. Вярцінскі |
| <i>Гал.</i> | — П. Галавач |
| <i>Кун.</i> | — Я. Купала |
| <i>Гар.</i> | — М. Гарэцкі |
| <i>Гіл.</i> | — Н. Гілевіч |
| <i>Гл.</i> | — П. Глебка |
| <i>Грам.</i> | — І. Грамовіч |
| <i>Грах.</i> | — С. Грахоўскі |
| <i>Грач.</i> | — А. Грачанікаў |
| <i>Гур.</i> | — І. Гурскі |
| <i>Дал.</i> | — Г. Далідовіч |
| <i>Дам.</i> | — У. Дамашэвіч |
| <i>Дз.</i> | — С. Дзяргай |
| <i>Дубр.</i> | — У. Дуброўскі |
| <i>Е. Л.</i> | — Е. Лось |
| <i>З.</i> | — С. Законнікаў |
| <i>Зар.</i> | — А. Зарыцкі |
| <i>I. К.</i> | — І. Кірзічык |
| <i>I. М.</i> | — І. Мележ |
| <i>I. Н.</i> | — І. Навуменка |
| <i>I. Нов.</i> | — І. Новікаў |
| <i>I. С.</i> | — І. Сяркоў |
| <i>I. Ч.</i> | — І. Чыгрынаў |
| <i>I. Ш.</i> | — І. Шуцько |
| <i>K.</i> | — А. Куляшоў |
| <i>Kan.</i> | — М. Капыловіч |
| <i>Kар.</i> | — У. Караткевіч |
| <i>K. Б.</i> | — К. Буйло |
| <i>Kip.</i> | — К. Кірэнка |
| <i>K. К.</i> | — К. Крапіва |
| <i>Кл.</i> | — А. Клыншка |
| <i>Ков.</i> | — У. Коваль |
| <i>Коз.</i> | — І. Козел |
| <i>Kр.</i> | — У. Краўчанка |
| <i>K-с</i> | — Я. Колас |
| <i>Кудр.</i> | — А. Кудравец |
| <i>Кул.</i> | — А. Кулакоўскі |
| <i>РК</i> | — каліндар «Родны край» |

| | |
|---------------|--------------------|
| <i>К. Ч.</i> | — К. Чорны |
| <i>Л. А.</i> | — Л. Арабей |
| <i>Л. Д.</i> | — Л. Дайнека |
| <i>Луж.</i> | — М. Лужанін |
| <i>Лупс.</i> | — М. Лупсякоў |
| <i>Лынък.</i> | — М. Лынъкоў |
| <i>Мак.</i> | — А. Макаёнак |
| <i>Маш.</i> | — М. Машара |
| <i>М.</i> | — П. Місько |
| <i>М. Б.</i> | — М. Багдановіч |
| <i>М. К.</i> | — М. Калачынскі |
| <i>М. Л.</i> | — М. Лобан |
| <i>М. Т.</i> | — М. Танк |
| <i>М. Ч.</i> | — М. Чарот |
| <i>Н.</i> | — Р. Няхай |
| <i>Нен.</i> | — А. Ненадавец |
| <i>Неп.</i> | — Я. Непачаловіч |
| <i>Н. М.</i> | — Н. Мацяш |
| <i>Пальч.</i> | — А. Пальчэўскі |
| <i>Панч.</i> | — П. Панчанка |
| <i>Пасл.</i> | — М. Паслядовіч |
| <i>П. М.</i> | — П. Макаль |
| <i>П. П.</i> | — П. Пестрак |
| <i>Прык.</i> | — прыказка |
| <i>Прым.</i> | — прымайка |
| <i>Прых.</i> | — П. Прыйходзька |
| <i>Пт.</i> | — І. Пташнікаў |
| <i>Р.</i> | — А. Русак |
| <i>Р. Б.</i> | — Р. Барадулін |
| <i>Р. I.</i> | — Р. Ігнаценка |
| <i>С.</i> | — Э. Самуйлёнак |
| <i>С. А.</i> | — С. Александровіч |
| <i>Саб.</i> | — Р. Сабаленка |
| <i>Сав.</i> | — А. Савіцкі |
| <i>Сач.</i> | — Б. Сачанка |
| <i>Cin.</i> | — Я. Сіпакоў |
| <i>Скр.</i> | — Я. Скрыган |
| <i>Стр.</i> | — М. Стральцоў |
| <i>Сурн.</i> | — М. Сурначоў |
| <i>Tr.</i> | — П. Трус |
| <i>У. А.</i> | — У. Аляхновіч |
| <i>У. В.</i> | — У. Васілевіч |
| <i>У. Д.</i> | — У. Дубоўка |
| <i>У. К.</i> | — У. Карпаў |
| <i>У. Ш.</i> | — У. Шахавец |
| <i>У. Ю.</i> | — У. Юрэвіч |
| <i>Хадк.</i> | — Т. Хадкевіч |
| <i>Хв.</i> | — М. Хведаровіч |
| <i>Х. Л.</i> | — Х. Лялько |
| <i>Хомч.</i> | — В. Хомчанка |
| <i>Ш.</i> | — І. Шамякін |
| <i>Шашк.</i> | — А. Шашкоў |
| <i>Шкр.</i> | — Р. Шкраба |
| <i>Э. Л.</i> | — Э. Ляўкоў |
| <i>Ю. С.</i> | — Ю. Свірка |
| <i>Як.</i> | — А. Якімовіч |
| <i>Я. М.</i> | — Я. Маўр |
| <i>Янк.</i> | — Ф. Янкоўскі |
| <i>Я. Я.</i> | — Я. Янішчыц |

Літаратура

Беларуская мова: У 2 ч. – Ч. 1: Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Марфемная будова слова і словаўтварэнне. Марфалогія / Пад рэд. Л.М. Грыгор’евай. – 4-е выд. – Мінск: Вышэйшая школа, 2001; ч. 2. Сінтаксіс – 3-е выд.; 2001.

Беларуская мова. Энцыклапедыя / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1994.

Бурак Л.І., Бурак І.Л. Сучасная беларуская мова. Арфаграфія і пунктуацыя: практыкум. – Мінск: Універсітэцкае, 1993.

Красней В.П. Грані слова. – Мінск: Народная асвета, 1986.

Куліковіч У.І. Беларускі правапіс: правілы, заданні, контрольныя работы. – Мінск: Завігар, 1998.

Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. А.Я. Баханькова. – Мінск: Навука і тэхніка, 1994.

Лепешаў І.Я., Малажай Г.М., Панюціч К.М. Практыкум па беларускай мове / Пад рэд. Ф.М. Янкоўскага. – Мінск, 1980.

Малажай Г.М. Беларуская мова: Дапаможнік для школ, ліцэяў, гімназій. – Мінск: Аверсэв, 1999.

Наркевіч А.І. Практычны курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы. – Мінск: Універсітэцкае, 1992.

Сучасная беларуская літаратурная мова: Марфалогія: Вучэбны дапаможнік / Н.В. Гаўрош, М.Ц. Кавалёва, Н.М. Нямковіч і інш.; Пад агульн. рэд. М.С. Яўневіча. – Мінск: Выдавецтва Ул.М. Сакун, 1997.

Сучасная беларуская літаратурная мова: Практычныя заняткі: Вучэбны дапаможнік / Н.В. Гаўрош, М.Ц. Кавалёва, Л.А. Кацарапай і інш. – 3-е выд. – Мінск: Вышэйшая школа, 1995.

Сямяшка Л.І., Шкраба І.Р., Бадзевіч З.І. Курс беларускай мовы. – Мінск: Універсітэцкае, 1996.

Цікоўскі М.Я. Стылістыка беларускай мовы. – 2-е выд. – Мінск: Універсітэцкае, 1995.

Юрэвіч А.К. Стылістыка беларускай мовы: Вучэбны дапаможнік. – 2-е выд. – Мінск: Вышэйшая школа, 1992.

ЗМЕСТ

Ад аўтара 3

УВОДЗІНЫ. Лінгвістычныя дысцыпліны 4

ЛЕКСІКАЛОГІЯ. ФРАЗЕАЛОГІЯ. ЛЕКСІКАГРАФІЯ

| | |
|---|----|
| § 1. Прадмет лексікалогіі | 5 |
| § 2. Слова як адзінка мовы | 5 |
| § 3. Адназначныя і шматзначныя слова | 7 |
| § 4. Амонімы | 9 |
| § 5. Паронімы | 14 |
| § 6. Сінонімы | 14 |
| § 7. Антонімы | 17 |
| § 8. Сучасная беларуская лексіка паводле паходжання | 18 |
| § 9. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання | 25 |
| § 10. Актыўная і пасіўная лексіка | 28 |
| § 11. Лексічны разбор слова | 30 |
| § 12. Фразеалогія | 31 |
| § 13. Лексікаграфія | 32 |

АСНОВЫ СТЫЛІСТЫКІ

| | |
|--|----|
| § 14. Паняцце стылю мовы | 35 |
| § 15. Стылістичная афарбóука слова | 36 |
| § 16. Стылістичныя пласты лексікі | 37 |
| § 17. Функцыянальная стылі беларускай мовы | 38 |

ФАНЕТЫКА. ГРАФІКА. АРФАЭПІЯ. АРФАГРАФІЯ

ФАНЕТЫКА

| | |
|--|----|
| § 18. Класіфікацыя гукаў беларускай мовы | 43 |
| § 19. Фанетычная пазіцыя | 46 |
| § 20. Пазіцыйныя і гістарычныя чарагаванні гукаў | 47 |
| § 21. Фанетычныя законы беларускай мовы | 49 |
| § 22. Склад слова і складападзел | 52 |
| § 23. Націск | 53 |
| § 24. Фанетычна транскрыпцыя | 53 |

ГРАФІКА

| | |
|---|----|
| § 25. Паняцце графікі | 55 |
| § 26. Прынцыпы беларускай графікі | 55 |
| § 27. Алфавіт | 56 |

АРФАЭПІЯ

| | |
|--|----|
| § 28. Прадмет і задачы арфаэпіі | 57 |
| § 29. Прычыны адхілення ў ад арфаэпічнай нормы | 58 |
| § 30. Асноўныя нормы літаратурнага вымаўлення | 58 |
| § 31. Вымаўленне галосных | 59 |
| § 32. Вымаўленне зычных | 60 |
| § 33. Вымаўленне спалучэння ў зычных | 61 |

АРФАГРАФІЯ

| | |
|---|----|
| § 34. Прадмет і задачы арфаграфіі | 62 |
| § 35. Прынцыпы беларускага правапісу | 62 |
| § 36. Правілы перадачы на пісьме галосных і зычных | 64 |
| Правапіс галосных О, Э – А | 64 |
| Правапіс галосных Ё, Е – Я | 66 |
| Правапіс спалучэння ў галосных і галосных з [j] у запазычаных словам | 67 |
| Правапіс І, Ы, Й | 68 |
| Правапіс У і Ў | 69 |
| Правапіс звонкіх і глухіх зычных | 70 |
| Правапіс свісцячых і шыпячых | 71 |
| Правапіс Д – ДЗ, Т – Ц | 71 |
| Правапіс падоўжаных зычных | 72 |
| Правапіс спалучэння ў зычных у корані слова | 72 |
| Правапіс спалучэння ў зычных на стыку прыстаўкі і кораня | 72 |
| Правапіс спалучэння ў зычных на стыку кораня і суфікса | 73 |
| § 37. Правапіс мяккага знака і апострафа | 74 |
| Правапіс змякчальнага мяккага знака | 74 |
| Правапіс раздзяляльнага мяккага знака і апострафа | 75 |
| § 38. Напісанне слоў разам, асобна і праз злучок | 76 |
| § 39. Ужыванне вялікай літары | 77 |
| § 40. Правілы пераносу слоў | 79 |
| § 41. Правілы скарацэння слоў | 80 |

МАРФЕМНАЯ БУДОВА СЛОВА. СЛОВАЎТВАРЭННЕ.**ПРАВАПІС СКЛАДАНЫХ СЛОЎ**

| | |
|--|----|
| § 42. Марфемная будова слова | 84 |
| § 43. Аснова слова і канчатак | 85 |
| § 44. Корань слова і афіксы | 87 |
| § 45. Словаўтварэнне. Спосабы словаўтварэння | 89 |
| § 46. Марфемны і словаўтваральнны аналіз | 92 |
| § 47. Правапіс прыставак | 94 |
| § 48. Правапіс галосных у складаных словам | 95 |

МАРФАЛОГІЯ І ПРАВАПІС

| | |
|---|-----|
| § 49. Марфалогія як раздзел граматыкі | 98 |
| § 50. Граматычнае значэнне слова | 99 |
| § 51. Граматычныя катэгорыі і граматычныя формы | 100 |
| § 52. Часціны мовы | 102 |

НАЗОЎНІК

| | |
|---|-----|
| § 53. Назоўнік як часціна мовы | 104 |
| § 54. Сінтаксічная роля назоўнікаў | 104 |
| § 55. Лексіка-граматычныя разрады | 105 |
| § 56. Род назоўнікаў | 105 |
| § 57. Лік назоўнікаў | 110 |
| § 58. Склон назоўнікаў | 112 |
| § 59. Тыпы скланення | 114 |
| § 60. Назоўнікі першага скланення. Правапіс канчаткаў | 115 |
| § 61. Назоўнікі другога скланення і іх канчаткі | 117 |
| § 62. Назоўнікі трэцяга скланення і іх канчаткі | 120 |
| § 63. Рознаскланяльныя назоўнікі ў беларускай мове | 121 |
| § 64. Скланенне назоўнікаў у множным ліку | 122 |
| § 65. Нескланяльныя назоўнікі ў беларускай мове | 124 |
| § 66. Скланенне прозвішчаў і геаграфічных назваў | 124 |
| § 67. Утворэнне назоўнікаў | 128 |
| § 68. Правапіс складаных назоўнікаў | 129 |
| § 69. Марфалагічны разбор назоўніка | 130 |

ПРЫМЕТНІК

| | |
|---|-----|
| § 70. Прыметнік як часціна мовы | 131 |
| § 71. Разрады прыметнікаў | 131 |
| § 72. Поўныя і кароткія формы прыметнікаў | 133 |
| § 73. Скланенне прыметнікаў | 134 |
| § 74. Ступені парадуннікаў прыметнікаў | 138 |
| § 75. Формы прыметнікаў са значэннем ацэнкі і меры якасці | 141 |
| § 76. Утворэнне прыметнікаў | 142 |
| § 77. Правапіс складаных прыметнікаў | 145 |
| § 78. Марфалагічны разбор прыметніка | 146 |

ЛІЧЭБНІК

| | |
|---|-----|
| § 79. Лічэнік як часціна мовы | 147 |
| § 80. Разрады лічэнікаў | 147 |
| § 81. Пэўна-колькасныя лічэнікі | 148 |
| § 82. Зборныя лічэнікі | 149 |
| § 83. Дробавыя лічэнікі | 149 |
| § 84. Сінтаксічная сувязь лічэнікаў з назоўнікамі | 150 |
| § 85. Скланенне лічэнікаў | 151 |

| | |
|--|-----|
| § 86. Парадкавыя лічэбнікі | 154 |
| § 87. Няпэўна-колькасныя слова | 155 |
| § 88. Марфалагічны разбор лічэбніка | 155 |
| ЗАЙМЕННИК | |
| § 89. Займеннік як часціна мовы. Разрады займеннікаў | 156 |
| § 90. Лексічнае значэнне займеннікаў | 157 |
| § 91. Скланенне займеннікаў | 159 |
| § 92. Правапіс займеннікаў | 162 |
| § 93. Пераход слоў іншых часцін мовы ў разрад займеннікаў | 163 |
| § 94. Ужыванне займеннікаў у ролі іншых часцін мовы | 163 |
| § 95. Марфалагічны разбор займенніка | 164 |
| ДЗЕЯСЛОЎ | |
| § 96. Дзеяслоў як часціна мовы | 165 |
| § 97. Інфінітыў | 166 |
| § 98. Асновы дзеяслова | 167 |
| § 99. Пераходны і непераходны дзеясловы | 167 |
| § 100. Зваротныя дзеясловы | 168 |
| § 101. Стан дзеяслова | 168 |
| § 102. Трываючыя дзеясловы | 169 |
| § 103. Лады дзеяслова | 171 |
| § 104. Часы дзеяслова | 173 |
| § 105. Спражненне дзеясловаў. Безасабовыя дзеясловы. Рознаспрагальныя дзеясловы | 174 |
| § 106. Утварэнне дзеясловаў | 177 |
| § 107. Правапіс суфіксаў дзеясловаў | 178 |
| § 108. Дзеепрыметнік | 179 |
| § 109. Дзеепрыслоўе | 182 |
| § 110. Марфалагічны разбор дзеяслова, дзеепрыметніка, дзеепрыслоўя | 183 |
| ПРЫСЛОЎЁ | |
| § 111. Прислоўе як часціна мовы | 186 |
| § 112. Разрады прыслоўяў паводле значэння | 186 |
| § 113. Ступені параўнання прыслоўяў | 187 |
| § 114. Формы ацэнкі прыслоўяў | 188 |
| § 115. Утварэнне прыслоўяў | 188 |
| § 116. Правапіс прыслоўяў | 189 |
| § 117. Ужыванне фразеалагізмаў і службовых часцін мовы у ролі прыслоўяў | 190 |
| § 118. Ужыванне прыслоўяў у ролі іншых часцін мовы | 190 |
| § 119. Прэдыкатыўныя прыслоўі | 192 |
| § 120. Марфалагічны разбор прыслоўя | 192 |

| | |
|--|-----|
| БЕЗАСАБОВА-ПРЭДЫКАТЫЎНЫЯ СЛОВЫ | |
| § 121. Безасабова-предыкатыўныя слова | 193 |
| ПРЫНАЗОЎНІК | |
| § 122. Прынаазоўнік як часціна мовы | 194 |
| § 123. Класіфікацыя прынаазоўнікаў | 194 |
| § 124. Ужыванне прынаазоўнікаў са склонамі. Асаблівасці ўжывання прынаазоўнікаў у беларускай мове | 195 |
| § 125. Правапіс прынаазоўнікаў | 196 |
| § 126. Марфалагічны разбор прынаазоўніка | 197 |
| ЗЛУЧНІК | |
| § 127. Злучнік як часціна мовы | 198 |
| § 128. Разрады злучнікаў | 198 |
| § 129. Злучальныя злучнікі | 199 |
| § 130. Падпарарадкавальныя злучнікі | 200 |
| § 131. Размежаванне злучнікаў і злучальных слоў | 200 |
| § 132. Правапіс злучнікаў | 201 |
| § 133. Марфалагічны разбор злучніка | 202 |
| ЧАСЦІЦЫ | |
| § 134. Часціцы як часціна мовы | 203 |
| § 135. Разрады часціц | 203 |
| § 136. Правапіс часціц | 204 |
| § 137. Ужыванне часціц НЕ і НІ | 205 |
| § 138. Правапіс часціц НЕ і НІ (АНІ) | 206 |
| § 139. Марфалагічны разбор часціц | 207 |
| ВЫКЛІЧНІКІ і ГУКАПЕРАЙМАЛЬНЫЯ СЛОВЫ | |
| § 140. Выклічнік | 208 |
| § 141. Марфалагічны разбор выклічнікаў | 209 |
| § 142. Гукапераймальныя слова | 210 |
| МАДАЛЬНЫЯ СЛОВЫ | |
| § 143. Мадальныя слова ў беларускай мове | 211 |
| СІНТАКСІС і ПУНКТУАЦІЯ | |
| § 144. Прадмет і задачы сінтаксісу | 212 |
| СЛОВАЗЛУЧЭННЕ | |
| § 145. Паняцце словазлучэння | 213 |
| § 146. Будова і граматычнае значэнне словазлучэнняў | 214 |
| § 147. Віды сувязі слоў у словазлучэннях | 215 |
| § 148. Класіфікацыя словазлучэнняў | 216 |
| § 149. Асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове | 216 |
| § 150. Разбор словазлучэнняў | 218 |

СКАЗ. ТЫПЫ СКАЗАЎ

| | |
|--|-----|
| § 151. Сказ як асноўная сінтаксічная адзінка | 220 |
| § 152. Тыпы сказаў паводле мэты выказвання | 220 |
| § 153. Тыпы сказаў паводле адносін зместу выказвання да рэчаіснасці | 222 |
| § 154. Тыпы сказаў паводле структуры | 222 |

ПРОСТЫ СКАЗ

| | |
|---|-----|
| § 155. Галоўныя і даданыя члены сказа | 224 |
| § 156. Дзеянік | 224 |
| § 157. Выказнік | 225 |
| § 158. Працяжнік паміж дзеянікам і выказнікам | 228 |
| § 159. Дапасаванне выказніка да дзеяніка | 229 |
| § 160. Дапаўненне | 230 |
| § 161. Азначэнне | 231 |
| § 162. Прыйдатак | 232 |
| § 163. Акалічнасць | 233 |
| § 164. Ускладнены сказ | 234 |
| § 165. Аднародныя члены сказа | 235 |
| § 166. Адасобленыя члены сказа | 239 |
| § 167. Адасобленыя азначэнні | 239 |
| § 168. Адасобленыя прыдаткі | 240 |
| § 169. Адасобленыя дапаўненні | 241 |
| § 170. Адасобленыя акалічнасці | 242 |
| § 171. Адасабленне далучальных членоў сказа | 243 |
| § 172. Сказы з параўнальнімі зваротамі | 243 |
| § 173. Зваротак | 244 |
| § 174. Пабочныя слова, словазлучэнні і сказы | 245 |
| § 175. Устаўныя канструкцыі | 247 |
| § 176. Аднастайная сказы | 248 |
| § 177. Непадзельная сказы | 250 |
| § 178. Няпоўнія сказы | 251 |
| § 179. Парадак слоў у сказе | 251 |
| § 180. Сінтаксічны разбор простага сказа | 253 |

СКЛАДАНЫ СКАЗ

| | |
|---|-----|
| § 181. Агульнае паняцце пра складаны сказ. Тыпы складаных сказаў | 255 |
| § 182. Складаназлучныя сказы | 257 |
| § 183. Складаназалежныя сказы | 259 |
| § 184. Складаныя бяззлучнікавыя сказы | 268 |
| § 185. Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі | 270 |
| § 186. Перыяд | 272 |
| § 187. Разбор складаных сказаў | 273 |

СПОСАБЫ ПЕРАДАЧИ ЧУЖОЙ МОВЫ

| | |
|---|-----|
| § 188. Паняцце простай мовы | 279 |
| § 189. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай | 279 |
| § 190. Дыялог. Правілы афармлення дыялога на пісьме | 281 |
| § 191. Ускосная мова. Замена простай мовы на ўскосную | 282 |
| § 192. Няўласна-простая мова | 284 |
| § 193. Цытаты і правілы іх афармлення | 284 |

ПУНКТУАЦІЯ

| | |
|--|-----|
| § 194. Прынцыпы пунктуацыі | 286 |
| § 195. Класіфікацыя знакаў прыпынку | 286 |
| § 196. Асноўныя правілы пастаноўкі знакаў прыпынку | 288 |
| § 197. Пунктуацыйны разбор | 289 |

УМОЎНЫЯ СКАРАЧЭННІ 290**ЛІТАРАТУРА** 292

Вучэбнае выданне

Серыя «Слоўнікі, даведнікі»

Сіўковіч Валянціна Мікалаеўна

**СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ МОВА.
ДАВЕДНИК**

Адказны за выпуск *В.М. Страньчэння*

Тэхнічны рэдактар *Н.Я. Куркова*

Камп'ютэрная вёрстка *І.Л. Багданава*

Дызайн вокладкі *Д.А. Выдрыцкі*

Падпісана да друку з гатовых дыяпазітываў 08.02.2005.

Фармат 84 x 108 1/32. Папера газетная. Гарнітура «Таймс».

Друк афсетны. Ум. друк. арк. 15,96. Ул.-выд. арк. 12,33.

Тыраж 3100 экз. Заказ 281

Выдавецкае УП «УніверсалПрэс»

ЛІ 02330/056977 ад 30.04.2004.

Рэспубліка Беларусь, 220039, г. Мінск, вул. Брылеўская, д. 3, оф. 1.

Тэлефон (017) 224-89-15.

Надрукавана з дыяпазітываў заказчыка

ў РУП «Выдавецтва «Беларускі Дом друку».

Ліцензія ЛІ 02330/0056839 ад 30.04.2004.

Рэспубліка Беларусь. 220013, г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 79.